

83-3

Р 96.

Э Р Ы Х М А Р Ы А Р Э М А Р К

НА ЗАХОДНІМ ФРОНЦЕ БЕЗ ПЕРАМЕН



БЕЛАЗИРСКИЙ ДАЧЕЦТВА

83-3

Р-981

83-3


Р96

ЭРЫХ МАРЫА РЭМАРК

НА ЗАХОДНІМ ФРОНЦЕ БЕЗ ПЕРАМЕН

3800243)
98 3-45.
1160c

Прадмова К. Радэка



Э расліскага выданьня пераклаў
Х. В. Шынклер

ІНВ. Н. 4 1948 Г.

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА
МЕНСК — 1931



Инв.
1954



Заказ № 1084.

3.000 экз. (VI). (10^{3/4} арк.).

Галоўлітбес № 1163.

Друкарня імя Сталіна

Гэтая кніга не зьяўлецца ні азвіавачваньнем, ні споведзьдзю. Яна толькі робіць замер расказаць аб пакаленъі, якое было зьнішчана вайной, хоць і ўнікула же гранат.

I

Мы разъмасыціліся ў дзесяці кілометрах пазадзі фронту. Учора нас зъмянілі; зараз нашы страўнікі поўны фасоляй і ялавічынай; мы пад'елі і здаволены. Нават на вячэрку кожны з нас здолеў набраць поўны кацялак; акрамя таго, у нас падвойныя порцыі каўбасы і хлеба. Такога выпадку ўжо даўно ня было: кухар, з чырвонай, як памідор, галавой, праста навязваецца з ежай; кожнага хто праходзіць паўз яго, ён заклікае апалонікам і адным махам дапаўна напівае ягоны кацялак. Ён у вялікім замяшаныні, бо ня ведае, як спаражніць сваю паходную кухню. Т'ядэн і Мюлер прыдбалі сабе па рукамыйнай лаханцы і налілі іх поўна да ўскрайку, на запас. Т'ядэн робіць гэта з ненажэрнасці, Мюлер—з прадбачлівасці. Куды Т'ядэн усё гэта падзяе—загадка. Ён як быў, так і застаецца сухарльвым селядцом.

Але самае галоўнае тое, што нам далі таксама падвойныя порцыі тутуну. На кожнага дзесяць цыгар, дваццаць папярос і два кавалкі жавальнага тутуну,—гэтага зусім досьць. Я памяняў свой жавальны тутун на папяросы Катчынскага, дзеля чаго ў мяне атрымалася сорак штук. Гэта магчыма пратрымцацца дзень.

Уласна, гэткі падарунак нам зусім не рыхтавалі. Прусакі зусім ня так велиkadушны. Усім гэтым мы абавязаны непараразименюно.

Два тыдні назад мы павінны былі зъмяніць на перадавых позіцыях адну з рот. На нашым вучастку было параўнаўча спакойна,

і таму да дню нашага звароту капцёр атрымаў поўную норму продуктаў і прыгатаваў ежы на ўсе сто пяцьдзесят штыхоў.

Але якраз у апошні дзень на нашу долю прыпала надзвычай многа ангельскіх гаубіц і цяжкіх энарадаў, якія бесъперастанку білі па нашых акопах, дзеля чаго мы панесылі цяжкія страты, і нас звыярнулася толькі восемдзесят чалавек. Нас зымнілі ўначы і мы зараз-жа раскватэраліся, каб раней за ўсё як сълед паспаць. Уласна, Катчынскі мае рацыю; на вайне было-б ия так ужо кепска, каб было больш сну. На позіцыях пра гэта думаць не выпадае, а спаць адзін раз на два тыдні—гэта доўгі тэрмін.

Было ўжо а поўдні, калі першыя з нас павышаўзалі з баракаў. Праз паўгадзіны кожны ўзбройўся кацялком, і мы зьбліліся перад кухняй, ад якой несла тлустым і апэтытным пахам. Наперадзі, вядома,—самы галодныя: маленъкі Альберт Крон, найбольш разважны ад усіх нас, а таму ўжо яфрэйтар; Мюлер 5-ы які цягае ўшчу за сабой падручнікі і марыць пра выпускныя экзамены; у часе гураганнага агню ён вывучвае на памяць лекцыі па фізыцы; Леер, які носіць бараду і вельмі скільны да дзяўчат з публічнага дому для паноў афіцэраў; ён прысягае пры гэтым, што, згодна загаду па арміі, яны абавязаны насыць шаўковыя кашулі і папярэдне браць ванну, прымаючы гасцей, пачынаючы ад палкоўніка і вышэй; чацверты—я, Пауль Боймэр. Усе чэцьвера—дзесятнаццаці гадоў, усе чэцьвера—трапілі на вайну з аднае школьнага лаўкі.

Шчыльна з намі—наши сябры. Т'ядэн, худы сълесар, адных гадоў з намі, самы пражорлівы ад усіх роты; ён садзіцца за ежу хударявым і адыходзіць разъдзымуты, як цяжарны клоп. Гайе Вэстгус, тых-же гадоў, рабочы на торфарарапрацоўках, які лёгка можа заціснуць у руцэ цэлы салдацкі хлеб і запытацца:—здагадайся, што ў мяне ў кулаку?—Дэтэрынг—селянін, які марыць толькі пра сваю гаспадарку і пра сваю жонку, і, нарэшце, Станіслаў Катчынскі, глава нашай кампаніі, моцны, хітры, калматы, сарака гадоў, з зямлестым тварам і блакітнымі вачымі, з шахільнымі плячмі і дзіўнай здольнасцю дагадвацца пра небясьпеку, што насоўваецца, пра магчымасць раздабыць добрую ежу і прымайстравацца з найвялікшымі выгодамі.

Наша група стаяла першай у чарзе перад шаходнай кухняй.

Мы пачыналі ўжо траціць цярпілівасць, бо кухар, які нічога не падазраваў працягваў стаяць і чакаць.

Нарэшце Катчынскі закрычаў яму:

— Ну, адчыний сваю супавую крамку, Гэмрых! Яспаж, што фасоля даўно ўжо гатовая.

Той виля паківаў галавой:

— Сыпярша ўсе зъбярәцеся.

Т'ядэн усьміхнуўся:

— Мы ўсе тут.

Унтэр-офіцэр яшчэ нічога ня ведаў.

— Гэта-б было вам на руку. А дзе-ж усе астатнія?

— Табе ня прыдзецца іх карміць: у палявым лазарэце ды брацкай магіле.

Кашавар быў ашаломлены, даведаўшыся пра здарэньні. Ён зава-
гаўся:

— А я вось наварыў на сто пяцьдзесят чалавек!

Кроп тхнуў яго ў рэбры:

— Тады мы хоць аднаго разу будам сътымі. Ну, жывя, пачынай!

Раптам Т'ядэну ўспала на разумнейшай думка. Яго востры мы-
шыны твар, як звычайна, зазлыў. Вочы звузліся ад хітрасці, пічокі
задзёргаліся, і ён падышоў бліжэй:

— Дзяцюк, дык ты хлеба таксама атрымаў на сто пяцьдзесят ча-
лавек?

Унтэр-офіцэр, ашаламлённы і зъбянтэжаны, пацвердзіў міуком
галавы.

Т'ядэн скапіў яго за шынель:

— Каўбасу таксама?

Падобная да памідору галава зноў заківала.

У Т'ядэна задрыжкалі сківіцы:

— Тутуну таксама?

— Так, так, увесь харч.

Т'ядэн зъязочы, азірнуўся.

А ліха яго вазьмі, ну і шанцуе-ж нам! Дык гэта ўсё для нас! У та-
кім выпадку кожны атрымае,—такакайце,—ну, вядома, якраз пад-
войныя порцы!

Тут памідор абвясціў:

— Гэта ня пройдзэ...

Аднак мы ажывіліся і прасунуліся наперад.

— Чаму-ж ня пройдзэ, маркоўка?— запытала Катчынскі.

— Што належыць на сто пяцьдзесят чалавек,—нельга даць на восемдзесят.

— А гэта мы табе зараз пакажам,—прабурчэў Мюлер.

— Наконт полуудню будзе па вашым. Але паёк я могу даць толькі на восемдзесят чалавек!—супярэчыў памідор.

Катчынскі раззлаваўся:

— Ці я час цябе зъмяніць? Вось што! Ты атрымаў харч не на восемдзесят чалавек, а для другой роты. Ну і выдавай яго! Другая рота—гэта мы!

Мы ўзялі хлаща ў работу. Яго ўсе я любілі, бо ён ужо двойчы быў вінен у тым, што мы атрымалі полуудзень у акотах са спазненынем і халодны: ён баяўся падвесыці сваю кухню ў часе артылерыйскага агню даволі блізка, і нашаму днявальнаму даводзілася рабіць больш доўгі шлях, чымся ў іншых ротах. Бульке з першай роты быў куды лепшым. Праўда, ён растлусцеў, як хамяк узімку, але ён цягнуў, калі было патрэбна, свае катлы да самай першай лініі.

Настрой у нас быў самы прыдатны, каб пачаць, але ў гэты час вынырнуў наш ротны камандзір. Ён даведаўся пра прычыны нашых спрэчак і спачатку сказаў толькі:

— Так, учора мы мелі вялікія страты...

Потым, глянуў у казан, ён дадаў:

— Бабы нібы і нішто.

Памідор пацьвердзіў:

— Варыліся з глушчам і мясам.

Лейтэнант паглядзеў на нас. Ён ведаў, пра што мы ўсе думаем. Ён ведаў і яшчэ шмат чаго, бо ён вышаў з нашага асяродзьдзя і прыбыў у роту ўнтэр-офіцэрам. Ён япчэ раз падняў покрыўку катла і панюхаў.

Абыходзячы, ён сказаў:

— Прынесце мне таксама талерку! А пайкі раздаць. Яны нам спатрэбляцца!

Памідор зрабіў дурны твар.

Т'ядэн скакаў вакол яго.

— Ды цябе-ж ад гэтага не паменшае? Ён рабіць так, нібы інтэнданцтва—яго ўласнасць. А цяпер пачынай, стары абжора, ды, глядзі, не пралічыся!..

— Заткні глотку!—агрызнуўся памідор. Ён быў выбіты з каліяны. Усё ішло насперак яго разуменню, ён перастаў пазнаваць съвет.

І, нібы, жадаючы давесці, што яму ўсё абыякава, ён самавольна выдаў яшчэ па паўфунта штучнага мёду на чалавека.

Дзень сёньня сапраўды выдатны. Нават пошта прышла, і амаль кожны атрымаў два-тры лісты і газэты. Паволі мы накроўаемся на палинку, пазадзі барақаў. Кроп насе пад пахай круглае донышка ад бочкі з-пад маргарыны.

Справа, на ўскрайку лажку пабудаваны агульны клёзэт—закрыты, моцны будынак. Але гэта для новабранцаў, якія яшчэ не навучыліся знаходзіць выгоду ў кожнай рэчы. Мы-ж шукаем чаго-небудзь лепшага. Паўсюду раскінуты яшчэ невялікія пабудовы на аднаго, якія служаць тэй-же мэце. Яны чатырохкантовыя, чиста зробленыя, цалкам з дрэва, зусім закрытыя, з беззаганна выгодным сядзеннем. Збоку на съценках ёсьць ручкі, так што іх можна пераносіць.

Мы скоўваем тры гэткіх домікі ў кружок і выгодна рассажваемся. Раней дым праз дзъве гадзіны мы адсюль ня выйдам.

Я яшчэ памятаю, як, быўшы новабранцам у казармах, мы спачатку саромеліся, калі нам трэба было карыстацца агульным клёзэтам. Дзьвярэй там ня было. Дваццаць чалавек сядзяць адзін на аднаго, нібы ў чыгуначным вагоне. Іх можна аглядзець адным поглядам: салдат заўсёды павінен быць пад наглядам.

За гэтых час мы навучыліся куды больш, чым зацікаць гэтую няшчасную сарамлівасць. Скора і шмат чаго іншага зрабілася для нас звычайным.

Але тут на свабодзе гэтых занятак зьяўляецца проста ўцехай. Я цяпер ня ведаю, чаму мы раней павінны былі праходзіць съціпла паўз такія рэчы. Гэта-ж натуральна, як ежа і пітво. І, бадай, ня варта было-б завельмі шмат казаць пра гэта, калі-б гэтыя рэчы ня гравілі ў нашых умовах такую важную ролю, і калі-б такія адносіны да іх не зьяўляліся для нас павінай—для астатніх усё гэта ўжо даўным даўно было зразумела само сабою.

Для салдата яго страваўнік і страваванье ежы ўяўляецца справай куды больш важнай, чым для ўсякага іншага, і гэтая галіна—крыніца трох чвэртак яго слоўнага багажу; выраз найвышэйшай радасці і найглыбейшай прыкрасы ці знаходзіць тут неабходную моц.

Немагчыма іншым спосабам выразіцца так дакладна і яскрава. Нашы родныя і нашы настаўнікі будуть зьдзіўлены, калі мы з'вернемся дахаты, але тут гэта—універсальная мова.

Для нас усе гэтыя зывы, дзякуючы сваёй адкрытай шчырасці, набылі сваю першабытную прыгожасць. Больш таго, яны зрабіліся для нас нагэтулькі зразумелымі, што прыемнае выкананье цэніца ў такой-же меры, як скажам, моцна зроблены бліндаж, які не паддаецца знарадам. Нездарма ўзынікі словы клёзэтная балбатня, гэтыя мейсцы на вайсковай службе зьяўляюцца куткамі для плётак і замяненіюдь сабой сталы столік ва ўлюбёным шынку.

Тут мы адчуваем зараз сябе лепш, чым калі-б знаходзіліся ў раскошнай прыбіральні, са съценкамі з белых кахляй. Там, можа, быць, толькі гігіешчна, тут жа праста добра.

Гэтыя дзвіносныя бяздумныя гадзіны! Над намі распасыцёrlася блакітнае неба. На горыонце вісяць ярка асьветленыя жоўтыя назіральныя балёны і белыя воблачкі выбухаў. Зрэдку, праслыедуючы лётніка, яны высока ўзыятаюць у паветры, як снапы.

Толькі аддаленай навальніцай даносіца да нас заглушанае здань фронту. Гудзеньне чмялёу, што ляцяць паўз нас, ужо заглушае яе.

А наўкол нас распасыцёrlася квітнеючы луг. Калышуцца кволія віночкі траў, на іх усаджваюцца капусніцы, яны пырхаюць пад мяккім, цёплым ветрыкам познянга лета. Мы чытаем лісты, газеты і курым. Мы здымаем фуражкі і кладзем іх калі сябе. Вечер бавіца нашымі валасамі, туляе нашымі, словамі і думкамі.

Тры скрыні стаяць сярод агністых, чырвоных палявых макаў.

Мы кладзем донышкі з-пад маргарыну на каленкі. Такім чынам у вас ёсьць удалая падстаўка для гульні ў скат, у Кропа, заўсёды з сабой карты. Мы гуляем партыю ў «шыбэрэмш». Так можа было-б сядзець блесконца.

З бараку да нас даносіца тукі гармоніку. Зрэдку мы адкладаем карты і глядзім адзін на другога. Тагды хто-небудзь гаворыць.—Эх, хлопцы, хлопцы!..—або:—магло-б быць і горш... І мы на момант змаўкаем. Ва ўсіх нас жыве адно моцнае адчуванье, кожны з нас чуе яго, але німа патрэбы ў вялікай колькасці слоў. Лёгка магло-б здарыцца, што сёняння мы ўжо не сядзелі-б у наших доміках, мы былі надзвычай блізка ад гэтага. І таму ўсё эдаецца новым і моцным—чырвоным макі і добрая ежа, папіросы і летні ветрык.

Кроп пытаецца:

- Ці яя бачыў хто-небудзь з вас яшчэ раз Кемэрых?
- Ён лижыць у брацтве сьв. Юзэфа,—адказваю я.

Мюлер лічыць, што ў яго прастрэлена бядро. Добрая прычына, каб накіравацца на бацькаўшчыну.

Мы паразаем наведаць яго паслья поўдня.

Кроп вымае ліст:

— Я мушу перадаць вам прывітаныне ад Канторэка.

Мы съмаемся. Мюлер кідае сваю папяросу і кажа:

— Вось-бы яго сюды на фронт!

Канторэк быў нашым клясным настаўнікам, маленькі, суворы чалавек, у шэрым сурдуце, з тварам зямлярыйкі. Ён быў амаль аднаго росту з унтар-офіцэрам Гімэльштосам,—«Пагрозай Клёстэрбэргу». Між іншым, ці-ж ня съмешна, што прычынай шматлікіх няшчасцяў у большасці выпадкаў на съвеце зьяўляюцца нярослыя людзі? Яны куды энэргічней і абрыдлівей, чым людзі высокага росту. Я за-сёды съдзярогся, каб ня трапіць у часыці з нярослымі ротнымі камандзірамі; у большасці выпадкаў гэта праклітыя скурадзёры.

Канторэк трymаў перад намі на лекцыях гімнастыкі такія доўгія прамовы, што нарэшце ўся наша кляса, пад яго қамандай, накіравалася ва ўправу акруговага вайсковага начальніка і заявіла пра сваю гатоўнасць пайсьці на вайсковую службу. Я яшчэ бачу яго перад сабой, ён бліскае на нас вачмі праз акуляры і пытаецца расчуленым голосам:

— І вы-ж не адстанеце, таварышы?

Такія выхавальнікі часта трymаюць свае пачуцьці напагатове ў жылетнай кішэні і штогадзінна выдаткоўваюць іх. Аднак у той час мы яшчэ ня мелі аб гэтых уяўленыня. Адылі, адзін з нас вагаўся і не жадаў ісьці разам з намі. Гэта быў Юзэф Бэм, тлусты, дабратлівы хлапец. Але потым і ён здаўся на ўгаворы,—ды інакші і быць не магло. Магчыма, шмат хто думаў таксама, як і ён, але ніхто не адважваўся вылучыцца, бо ў той час нават бацькі заўсёды былі напагатове прамовіць слова «трусы». Людзі ня мелі нават драбнюткага ўяўленыня пра тое, што нас чакала. Найбольш разважнымі зьяўляліся, уласна, бедныя і простыя людзі; яны адразу ўспрынялі вайну як няшчасце, у той час як больш заможныя згубілі голаў ад рагасыці, хоць іменна ім і тра' было-б за іншых уразумець яе вынікі.

Катчынскі съдзяўрджае, што гэта ад адукаванасці, якая робіць іх бязглазымі. А калі Кат што-небудзь скажа, дык ён ад гэтага не адступіцца.

Дзякуючы дзіўнай выпадковасці, Бэм быў першым з тых, што загінулі. У часе атакі ён атрымаў стрэл у вочы і мы пакінулі яго, мяркуючы, што ён забіты. Забраць яго мы не маглі, бо мы былі адкінуты і мусілі адступаць. Пасля поўдня мы раптам пачулі, што ён кліча, і ўбачылі як ён поўз наперадзе акопаў. Відаць, ён раней праста страдаў прытомнасцю. Таму што ён нічога ня бачыў і вар'яце ад болю, ён поўз, ня шукаючы заслоны, і варожыя стрэлы даканалі яго раней, чымся хто з нас прысьпецу яго адцягнуць.

Зразумела, нельга ставіць гэтага ў якую-небудзь сувязь з Канторёкам: што здарылася-б з съветам, калі-б мы ўжо гэта называлі віной? Існавалі тысячы Канторёкаў, якія ўсе былі пэўныя ў тым, што яны найвыгоднейшим для сябе способам твораць добро.

Але для нас іменна ў гэтым—іх банкрутства.

Але для нас-жа восемнаццацігадовых хлапчукоў, яны павінны былі служыць настаўнікамі і кіраунікамі, якія вядуць да сталасці, да съвету працы, абавязку, культуры і процесу, да будучыні. Мы ня раз кілі з іх і ўладжвалі ім бяскрайдныя каверзы, аднак у глыбі душы мы ім усё-ж верылі. Зразуменінем аб аўторытэце, носьбітамі якога яны зьяўляліся, у нашых думках спалучаліся вялікая празорлівасць і чалавечыя веды, але першы забіты якога мы ўбачылі, разбіў гэтае перакананье. Мы зразумелі, што наша пакаленіне больш добрагоднае, чымся іхняе: яны фарсілі толькі фразамі і прызвы- чаеннасцю. Першы-ж гураганны атонь давёў нам нашу памылку, і пад гэтым-ж агнём згінуў паданы нам съветапогляд.

У той час, як яны ўсё яшчэ пісалі і балбыталі,—мы бачылі лазараты і паміраючых; у той час, як яны съцвярджалі, што служэніне дзяржаве зьяўляецца вышэйшым абавязкам,—мы ўжо ведалі, што страх перад съмерцю мацнейшы за яго. Мы для гэтага не зрабіліся мяцежнікамі, дээртырамі, трусамі—яны-ж так ахвотна хапаліся за гэтыя эпітэты! Мы любілі нашу бацькаўшчыну таксама, як і яны, і мы съмела ішлі ходзь у якую атаку, але цяпер мы ўжо навучыліся здрозніваць, мы адразу навучыліся глядзець па-новаму. І мы ўбачылі, што ад іхняга съвету нічога не засталося. Мы раптам жахліва адчулі, што мы адны; і мы павінны былі адны асіліць тэта.

Перад тым, як ісьці да Кемэрыха, мы складваєм яго рэчы: яны яму згодзяцца ў дарозе.

У паливым лазарєце вялікая работа: як і заўсёды нясе карболкай, зтэрм і потам. У бараках да сяго-таго прывычайваемся, але тут можа зрабіцца ніякавата.

Мы даведваемся пра Кемэрыха. Ён ляжыць у агульной палаце і сустракае нас слабым выразам радасці і бяспомачнага ўзбуджэння. У той час, калі ён быў няпрытомным, у яго скралі гадзіннік.

Мюлер ківае галавой:

— Я табе заўсёды казаў, што гэткі добры гадзіннік на трэ' было браць з сабой.

Мюлер крыху нячулы і цяжкі на разум. Інакш ён-бы прытрымаў язык: кожнаму-ж ясна, што Кемэрых ужо ніколі ня выйдзе з гэтай палаты. Ці знойдзе ён свой гадзіннік, гэта зусім абыякава: самае вялішкае, што можна зрабіць,—гэта паслаць гадзіннік яго родным.

— Як маешся, Франц?— запытваеца Крон.

Кемэрых апускае галаву.

— Ды нішто, толькі гэты пракляты боль у назе!

Мы глядзім на коўдру. Нага яго ляжыць у дротаванай шыне. Ад гэтага коўдра вельмі ўзынялася. Я наступаю Мюлеру на нагу, бо ён гатовы сказаць Кемэрыху тое, аб чым сказаў нам санітар: што ў Кемэрыха ўжо няма нагі. Яна ампутавана.

Ён мае жудасны выгляд: жоўты, бляды, а на твары ўжо прыкметны тыя чужая цені, якія мы так добра ведаем, таму што нам даводзілася бачыць іх сотні разоў. Уласна кажучы, гэта нават ня рысы, а хутчэй адзнакі. Пад скурай на пульсue жыцьцё, яно выціснута да граняй цела, съмерць прабіваеца з сярэдзіны і ўжо заўладала вачымі. Перад намі ляжыць наш таварыш Кемэрых, які яшчэ нядаўна смажыў разам з намі каніну і хаваўся ў варонцы ад знарадаў; гэта яшчэ ён, і ўсё-ж гэта ўжо ня ён. Яго вобраз змыўся і зрабіўся нівыразным, як фотографічная плеўка, на якой было зроблена два здымкі. Нават голас яго гучыць, як попел.

Я ўспамінаю аб tym, як мы тады ад'яжджалі. Яго маці, добрая, тоўстая жанчына, прывезла яго на вагзал. Яна плакала бесъперстанку, ад гэтага яе твар разъмяк і апух. Кемэрых сароміўся гэтага, бо яна ўладала сабой менш за ўсіх астатніх і літаральна зыходзіла тлушчам і вадой. Да таго яна чамусьці ўчастілася за мяне, увесь час хапала мяне за руку і ўпрашвала даглядаць там яе Франца. У яго быў амаль заўсёды дзіўны твар, і юсці да таго мяккія, што

пасъля месячнага паходу з ранцам, у яго зрабілася плюскатай ступінь.
Але як можна дагледзіць за кім-небудзъ на вайне!

— Цяпер ты паедзеш дахаты,—Гаворыць Крон,—водпуску табе давялося-б чакаць яшчэ прынамсі месяцы са тры-чатыры!

Кемэрых ківае. Я не могу спакойна глядзець на яго руки: яны мэррам з воску. Пад падногцямі застрэў бруд з акопаў, ён здаецца сіня-чорным, як атрута. Мне ўспала на разум, што яго пазногі будуть доўга рассыді, зданьёвым сутарэнніневым ростам, калі Кемэрых ужо даўно сканае. Я ўяўлю сабе карціну: яны выкрыўляюцца штопарам і ўсё растудзі і растудзі, а разам з імі і валасы на чэрапе, што памалу пачынае разваливацца пасъля яго съмерці,—як трава на ўрадлівой глебе, зусім як трава. Як з гэтым пагадзіцца?

Мюлер нахіляецца:

— Мы прынеслі твае рэчы, Франц!

Кемэрых паказвае рукой:

— Пакладзецце іх пад ложак.

Мюлер выконвае. Кемэрых пачынае зноў пра гадзіннік.

Як-бы яго супакоіць, не абудзіўши ў ім ніякага падазрэння?

Мюлер выпрастваецца, трymаючи ў руках пару авіяцыйных ботаў. Гэта прыгожыя ангельскія боты з мяккай жоўтай скуры, якія даходзяць да каленак і запінураўваюцца да самага верху. Завідная рэч! Мюлер ад іх прыходзіць у захапленніне, ён ставіць падэшвой да сваіх нязграбных бадінак і пытаецца:

— Ты хіба хочаш з сабой узяць боты, Франц?

Мы ўсе ўтрох думаем пра адно і тое-ж: нават калі-б ён і ачуняў, ён мог-бы насіць толькі адзін бот,—значыць яны ня былі-б яму патрэбны. Пры сучасным становішчы рэчаў школа пакідаць іх тут: санітары съязгнуць іх зараз-жа, як толькі ён сканае.

Мюлер кажа зноў:

— Ці не пакінеш ты іх тут?

Кемэрых ня хоча. Гэта яго лепшшая рэч.

— Мы маглі-б іх замяніць,—зноў прашануе Мюлер,—такая рэч тут вельмі-б згадзілася-б!

Аднак Кемэрых не паддаецца.

Я наступаю Мюлеру на нагу; ён ня хоцькі ставіць боты пад ложак.

Мы яшчэ некаторы час гутарым з Кемэрыхам і пасъля разъвітваеся:

— Ачуныай Франц!

Я абяцаю заўтра прыйсці ізноў. Тоє-ж гаворыць і Мюлер; ён думае пра шнураваныя бацінкі і дзеялі таго хоча іх упільнаваць.

Кемэрых стогне. У яго пал. Мы затрымліваем санітара і ўгавар-
ваем яго зрабіць Кемэрыху упырскваньне.

Ён адмаўляецца:

— Калі кожнаму даваць морфі, дык нам трэба мець цэлым бочкі
ў запасе.

— Ты, відаць, прыслугоўваеш толькі офицэрам,—гаворыць Крон-
з нянавісцю.

Я сьпяшаюся ўмішашца і для пачатку даю санітару папяросу.
Ен бярэ яе. Тады я пытаюся:

— А хіба ты можаш рабіць упырскваньне?

Ён абражаны:

— Калі вы не даеце веры, дык чыто-ж вы просіце?

Я сую яму ў руку яшчэ пару папярос:

— Услуги нам!

— Добра ўжо,—гаворыць ён. Крап уваходзіць разам з ім, ён яму
нездавярае і хоча прасачыць за ім. Мы чакаем знадворку.

Мюлер зноў пачынае пра боты:

— Яны-б мне акурат падышлі. У гэтых чаўнох я намульваю сабе
булдыр за булдыром. Як ты мяркуеш, пратрымаецца ён да заўтрага,
да пачатку заняткаў? Калі ён памре ўначы,—ня бачыць нам гэтых
ботаў...

Выходзіць Альберт.

— Як вы мяркуеце?—пытаецца ён.

— Зроблена адказвае Мюлер.

Мы зварочваемся ў свае баракі. Я думаю пра ліст, які заутра мне
давядзецца пісаць Кемэрыхавай маткі. Мяне траце час на чадніці-
выпіць кілішак гарэлкі. Мюлер рве траву жыжкай яе. Гаптам
маленькі Крап кідае сваю папяросу, шалёна растроітвае яе, азіраеца
з нейкім зъяннёным і растроеным тварам і мяркчы.

— Праклятыя сволачы!.. Гэтыя праклятыя сволачы!..

Мы ідзем даволі доўга далей. Крап сунакойся. Мы ведаем што
з ім здарылася—гэта франтавое шалёнства, а кожны з нас гэта
задаралася.

Мюлер пытаецца ў яго:

— Што, уласна кажучы, піша Кантрак?

Ён съмешца:

— Што мы, маўляў, жалезная моладзь.

Мы ўсе ўтрох зласціліва съмемеся. Кроплаеща; ён рады што можа гаварыць.

Але, так думаюць яны, гэтыя сотні тысяч Канторэкаў. Жалезная моладзь! Моладзь... Кожнаму з нас ня больш як дваццаць год. Але хі маладыя мы? Моладзь... Гэта даўно было... Мы—старыя.

II

Мне неяк дзіўна думася, што дома, у скрынцы пісьмовага стала, ляжыць пачатая драма «Саул» і пачатак вершаў. Шмат вечароў патраціў я на гэта, дый амаль усе мы займаліся тым-жа, але цяпер мне гэта выдаецца да таго нерэльным, што я немагу сабе гэтага пават яскрава ўявіць.

З таго часу, як мы тут, наша ранейшае жыццё адцята, хоць мы нічога не зрабілі для гэтага. Іншы раз мы імкнемся знайсці глумачэнне ўсяму гэтаму, але гэта нам не ўдаецца. Іменна нам, дваццацігадовым, асабліва Кропу, Мюлеру, Лееру, мне,—нам, якіх Канторэк называў жалезнай моладзьдзю. Больш старыя людзі моцна звязаны з мінулым, яны маюць пад сабой глебу, у іх ёсьць жонкі, дзеді, служба, інтарэсы, якія да таго моцны, што вайна ня можа ўжо іх разбурыць. А ў нас, дваццацігадовых, ёсьць толькі бацькі, ды ў кагосьці каханая дзяўчына. Гэтага ня шмат, бо ў нашым узроście моц бацькоў здаецца найболыш слабай, а дзяўчына зусім не пануе над усім астатнім. Апрача гэтага ў нас нічога німа. Крыху лятуцьлівасці, мімалётныя захапленні і школа. Далей наша жыццё не пайшло. І вось ад усяго гэтага нічога не засталося.

Канторэк, напэўна, сказаў-бы, што мы стаялі якраз на парозе быцця. Так, падобна да гэтага. Мы ішчэ ня пусцілі карэніння. Вайна ўсё змыла. Для іншых, для старэйших, яна—толькі перапынак, яны могуць разважаць скрозь яе. Мы-ж захоплены ёй і ня ведаем, чым усё гэта павінна скончыцца. Мы ведаем, дый то толькі на час, што мы дзіўным і няпрыемным спосабам падмануты, хоць гэта нас ужо больш і не засмучае.

Калі Мюлеру хочацца мець Кемэрхавы боты, дык гэта ня зна-
чыць, што ў яго менш спачуваныя, чым у кожнага іншага, які ад-

тора не пасъмеў-бы аб гэтым думаци. Толькі ён умее адрозыніваць. Калі-б боты мелі для Кемэрых якую-небудзь вартасьць, дык Мюлер згадзіўся-б скарэй бегчы басанож па калочым дроце, чымся разважаць пра тое, як-бы іх атрымаць. Але зараз гэтыя боты зьяўляюцца рэччу, якая ня мае нічога агульнага са становішчам Кемэрых, тады як Мюлер мог-бы добра імі карыстацца. Кемэрых памрэ,—дык ці ня ўсё-роўна, хто іх атрымае? Чаму-б не прэтэндаваць на іх Мюлеру? А калі Кемэрых памрэ, будзе запозна. Таму Мюлер ужо цяпер ужывае патрэбныя заходы. Іншых узаемаадносін мы больш не разумеем, таму што яны штучныя. Для нас верны і важны толькі факты. А добрыя боты—рэдкая рэч.

Раней гэта было ўсё інакш. Калі мы зъявіліся да акруговага вайсковага начальніка, мы былі проста групай з дваццаці школьнікаў, з якіх шмат хто упяршыню ў гэты дзень за кампанію з усімі астатнімі пайшоў памаліцца, раней чым ступіць на двор казармы. У нас ня было цвёрдых плянаў на будучае, думкі пра кар'еру і професію мала ў каго настолькі аформаваліся, каб зъявіцца яскравым плянам існаванія; затое мы былі паўнюткі няясных ідэй, якія ў нашых вачох надавалі жыццю і нават вайне амаль романтычны характар.

Мы набылі вайсковую падрыхтоўку за дзесяць тыдняў, і за гэты час нас перапрацавалі больш глыбока, чым у дзесяць год знаходжання ў школе. Мы даведаліся, што вычышчаны гузік мае больш значэння, чым чатыры тамы Шопэнгаўера. Спачатку са зьдзіўленнем, потым з прыкрасыю і ўрэшце, з абыякавасыю мы ўпэўніліся, што ня дух мае рагаючае значэнне, а шпотка для ботаў, ня мысьль, а систэма, ня вольнасць, а субординацыя. Мы з захапленьнем і па сваёй ахое зрабіліся салдатамі, але з намі зрабілі ўсё, каб вытрутіць з нас і гэта. Пасля трох тыдняў для нас ужо не здавалася незразумелым, што ў якога-небудзь пошталёна над намі больш улады, чым раней у бацькоў, выхавальнікаў і ўсіх съвіціл культуры, пачынаючы ад Платона і канчаючы Гётэ. Сваймі маладымі зоркімі вачыма мы ўбачылі, што клясычнае разуменіе нашых настаўнікаў аб радзіме тут ператварылася ў такое адмаўленыне ад асобы, якога-бы мы ніколі-б не патрабавалі ад апошняга слугі. Аддаваць часыць, становіцца ва фронт, маршыраваць, браць на каравул, направа, кругом, ляскакаць шпорамі, лаянка і тысячи прычэпак,—мы ўяўлялі сабе сваю задачу іншай, але ўбачылі, што нас рыхтуюць на геройства, як цырковых коняй. Мы скора прызычайліся да гэтага. Мы нават зразумелі,

што частка з усяго гэтага неабходна, але затое другая ў такой-жы ступені непатрэбная. У салдата ня гэты контнюх тонкі.

Групамі па трыватыры хлапцы наша кляса была рассысена па аддзяленьнях, разам з фрызьяндзкімі рыбакамі, сялянамі, рабочымі і рамеснікамі, з якімі мы хутка пасябравалі. Кроп, Мюлер, Кемэрых і я трапілі ў дэвятае аддзяленье, якім камандваў ўнтэр-офіцэр Гімэльштос. У казарме ён слыў за скурадзёра і ганарыўся гэтым. Нізкі, аспаваты чалавек, які праслужыў некалісь дванаццаць гадоў, з лісавымі закручынымі вусамі, па професіі паштальён. Ён асабліва ўзяў у работу Кропа, Т'ядэна, Вэстгуса і мяне, таму што ён адчуў захаваную непакорлівасць.

Аднойчы раніцой я чатырнаццаць разоў прыбіраў яго ложак. Кожны раз ён знаходзіў які-небудзь недахоп і раскідаў яго. Я на працягу дваццаці гадзін, з невялікімі перапынкамі, да мяккасці начысьці пару старажытных скамянелых ботаў, так што сам Гімэльштос ня меў да чаго прычапіцца; я, па яго загадзе, начыста вышараўваў капралавы пакой зубной шпоткай; Кроп і я ўзяліся, па яго распаряджэнні, ачысьціць двор ад сънегу пры дапамозе ручной шпоткі і шуфлямі, і мы ня кінулі-б працы да тэй пары, пакуль не замерзлі, каб выпадкова не зявіўся лейтэнант, які прагнаў нас, як сълед вылаіушы Гімэльштоса. Нажаль, гэта мела толькі той вынік, што Гімэльштос яшчэ больш раззлаваўся на нас. На працягу чатырох тыдняў узапар, кожную падзелю я нёс караул і на працягу таго-ж часу быў днівальным па казарме; пры поўным узбраені і рабіў па рыхлым, мокрым, съметнікам полі практикаваныні: «устаць, крокам марш, кладзіся», да таго часу, пакуль не ператварыўся ў камяк бруду і ня выбіўся з сіл; праз чатыры гадзіны пасля гэтага я павінен быў паказаць Гімэльштосу сваё бяззаганна вычышчанае абмундыраванынне, ходзь рукі я нацёр да крыві; я Кроп, Вэстгус і Т'ядэн, без рукавіц, пры моцным марозе, трымалі чвэрць гадзіны віントоўку «на караул», і за намі сачыў Гімэльштос, які чакаў нашага наймаленікага руху, каб констатаваць правіну; а другой гадзіне ўначы ў аднай кашулі і восем разоў зьбег з другога паверху казармы на двор за тое, што мае сподні зывісалі на некалькі сантиметраў ніжэй за ўскраек табурэткі, на якую кожны з нас павінен быў складаць свае рэчи. Побач мяне бег дзялжурны ўнтэр-офіцэр Гімэльштос і наступаў мне на пальцы; пры штыховых практикаванінях я меў партнёрам Гімэльштоса, прычым мне ў рукі даваўся цяжкі жалезны кій, а яму лёгкая

драўляная стрэльба, так што яму няціжка было зьбіваць мне рукі да сінякоў; нарэшце я аднойчы дайшоў да такога шалёнства, што не разважаючы, кінуўся на яго і з такой сілай ударыў яго ў жывот, што ён расцягнуўся лоўка. Калі ён надумаў паскардзіцца на мяне, ротны камандзір пасъмляўся з яго і парадуў яму быць больш уважлівым; ён ведаў свайго Гімэльштоса і мэрам быў рады гэтаму выпадку. З мяне атрымаўся выдатны лазутчык па шафах; паступова я пачаў шукаць роўнага сабе ў прысяданьнях; нас пачынала трэсці, як толькі мы чулі яго голас, але ўсё-ж мы не пакарыліся гэтаму ашалеламу паштоваму каню.

Аднаго разу, у нядзелью, у лягерах, калі Кроп і я несълі праз двор з прыбіральні вядро на жардзіне, а Гімэльштос, пачысьціўшыся і прыфасоніўшыся напагатове да пагулянкі, праходзіў паўз нас, ён спыніўся перад намі і спытаўся, як падабаецца гэта работа,—мы зрабілі выгляд, што спатыкнуліся, і вылілі яму вядро на ногі.

Ён дайшоў да дзікай злосці, але часпа наша цярплівасці была перапоўнена.

— За гэта пойдзе ў цытадэлю!—крычаў ён.

Кроп ня вытрымаў.

— Сыпярша будзе расъледванье, і тады мы дамо свае паказаньні,—сказаў ён.

— Як вы размаўляеце з ўнтэр-офіцэрам!—зароў Гімэльштос.— Вы з глузду зъехалі? Пачакайце пакуль вас запытаюцца. Што вы зъбіраецца рабіць?

— Выкладзіці ўсю праўду пра пана ўнтэр-офіцэра,—адказаў Кроп і ўзяў руки па швох.

Цяпер толькі Гімэльштос заўважыў што здарылася, і, ні гаворачы ні слова, пайшоў. Праўда, раней чым зънікнуць, ён пагразіўся:

— Я вам гэта прыпомню!—Але ўлада яго над намі скончылася. Ён ішчэ раз наважыўся прарабіць практиканье на съметнікам полі «кладзіся, устасць, крокам марш!» Мы выконвалі яго загады (бо загад застаецца загадам і яго траў выконваць), але рабілі гэта так марудна, што Гімэльштос гатовы быў дайсыці да роспачы. Паслухмяна асидалі мы на каленкі, паслья на руку і г. д., а ён між тым у шаленстве цадаваў другую каманду. Ён пасльпяваў асіпнуць раней, чымсі мы пасльпявалі ўспацець. Ён пакінуў нас у спакоі. Праўда, ён называў ішчэ нас нягоднікамі. Але тут захоўвалася ўжо частка павагі.

Было таксама шмат прыстайных, больш рассудных капралаў, і та-
кіх было нават большасць. Але кожны з іх раней ад усяго імкнуўся
як мага больш пратрымацца на бяспечным месцы ў тыле, а гэта
можна было зрабіць толькі будучы строгім з новабранцамі.

На нашу долю прышала такая казарменная шліфоўка, якой не-
мажліва сябе ўявіць, і нам часта даводзілася раўсьці ад ашалеласці.
Шмат хто з нас эахварэў у гэтых абставінах, Вольф нават памёр ад
запалення лёгкіх. Але мы-б зрабіліся ўсеагульным паглумішчам,
калі-б пакорліва ўсё выконвалі. Нас зрабілі жорсткімі, недаверлі-
вымі, бязжаласцівымі, поместлівымі, грубымі,—і тэта было добра, бо
іменна гэтых уласцівасцяў нам не хапала. Калі-б нас паслалі ў
акопы бяз гэтай падрыхтоўкі, дык, мабыць, большасць з нас звар'я-
цела-б.

А цяпер мы былі падрыхтаванымі да таго, што нас чакала.

Мы не зламаліся, мы здолелі прыстасавацца; нашы дванаццаць год-
якія нам шмат да чаго былі перашкодай, тут прыйшлі нам на дапа-
могу. Але самым значным было тое, што ў нас прачнулася моднае,
практичнае пачуцьцё зылітаванаццаці, якое паслья, у акопах, вырасла
у найлепшае, што прынесла вайна—у таварыскасць!

Я сяджу на Кемэрыхавым ложку. Яму ўсё горш і горш. Наўкола
нас вялікая тустаніна. Прыбыў санітарны цягнік, і параненые, здоль-
ныя да пераезду, эвакуююцца. Праз Кемэрыхаў ложак праходзіць
доктар. Ён нават на кінуў вокам на Кемэрыха.

— Наступным разам, Франц!—кажу я.

Ён прыпаднімаецца, абапіраючыся на падушку локцямі.

— Яны мяне ампутавалі.

Дык ён ужо ведае пра гэта! Я ківаю і кажу:

— Радуйся, што хоць так адрабіўся!

Ён маўчыць.

— Ты мог-бы пазбавіцца абедзвіюх ног, Франц!—працягваю я.—
Вэгелер страціў правую руку. Гэта куды горш. Цяпер ты паедзеи-
дамоў.

— Ты думаеш?

— Вядома!

Ён паўтарае:

— Ты думаеш?

— Бязумоўна, Франц! Табе толькі трэба ачунаць паслья опэ-
рацыі.

Ён робіць мне знак, каб я наблізіўся. Я нахінаюся над ім і ён гаворыць шэпратам.

— Я гэтаму не даю веры!

— Не кажы глупства, Франц! Дні праз два ты сам пабачыш. Нетакая ўжо сур'ёзная справа—ампутаваная нага; тут вылечваюць і не такія рэчы.

Ён паднімае руку.

— Глянь сюды на гэты палец.

— Гэта ад опэрацыі. Ты толькі харчуйся добра, тады пачнеш ачунываць. Вас добра кормяць?

Ён паказвае на місцу напалову яшчэ поўную. Я абураюся:

— Франц, ты павінен есьці. Ежа—тэта самае галоўнае. Тут-жэ кормяць вельмі добра.

Ён адмахваецца ад мяне. Паслья невялікай паўзы ён павольна гаворыць:

— Некалісъ-ці я жадаў зрабіцца старэйшым лясынічым.

— Дый ты і цяпер здолееш заняцца тэтай справай,—спацяшаю я яго.—Цяпер робяць раскошныя пратэзы, ніхто і не заўважыць, што ў цябе няма нагі. Яны прымыкаюць да мускулаў. При пратэзах для рук можна рухаць пальцамі і працаўць, нават пісаць. Апрача таго, у далейшым будуць вынайдзены ўсё новыя і новыя ўдасканаленныя.

Ён ляжыць праз некаторы час моўчкі. Потым гаворыць:

— Ты можаш узяць для Мюлера маі бацінкі.

Я ківаю і думаю пра тое, што-б сказаць яму, каб яго падбадзёрыць? Яго губы стушаваліся, рот зрабіўся большым, зубы тырчаць з роту і здаецца што яны нібы з крэйды. Цела яго растае, лоб рабіцца больш пукатым, сківіцы выдаюцца. Шкілет праціскаеца скроў скуро. Вочы ўжо праваліліся. Праз некалькі гадзін ён сканае.

Ён ія першы, якога я бачу такім, але мы з ім выгадаваліся разам і гэта ўсё-ж дае некаторую розыніцу. У школе ён часцей за ўсё насіў цынамонавы гарнітур з паскам. Гарнітур гэты быў дужа пачэрты на локцях. На лекцыях гімнастыкі ён быў самы хвацкі ад нас. Валасы ў яго рассыпаліся па твары, як шоўк, калі ён набіраў вышыню. Канторэк дзеля гэтага ганарыўся ім. Папірос Франц не пераносіў. Скура ў яго была вельмі белай, і ў ім наогул было нешта, што нагадвала дзяяўчыну.

Я кідаю погляд на свае боты. Яны вялікія і нязграбныя. Штаны запраўлены ў сярэдзіну, калі ўстаеш, дык у гэтых шырокіх трубах выдаешся шырокім і дужым. Але калі мы ідзем у лазню і расправляемся, у нас зноў, нечакана, тонкія ногі і вузкія плечы. Тады мы перастаем быць салдатамі, а робімся амаль хлапчукамі; ніхто-б нават ня даў веры, што мы ўмеем насіць ранцы. Дзіўныя моманты, калі мы бываєм атоленымі; тагды мы робімся «цывільнімі», і нават амаль што адчуваем сябе імі.

Франц Кемэрых паказваўся ў лазні маленькім і тонкім, як дзіцё. Цяпер ляжыць ён тут. Але чаму?.. Варта было-б увесь съвет прывесці да гэтага ложка і сказаць:

— Гэта Франц Кемэрых, дзесятнаццаці з паловай год. Ён на хоча паміраць. Ня дайце яму памерці!

Мае думкі блытаюцца. Гэта паветра, насычанае жарболкай і гарэлым, забіраецца ў грудзі і цісьне, нібы ліпучая густая каша.

Зъмяркаеца. Кемэрыхаў твар блакнене, ён прыпаднімаецца з падушкі, ён да таго бледны, што здаецца, нібы ён съведаецца. Рот павольна кратаетца. Я набліжаюся да яго. Ён шапоча:

— Калі вы знайдзеце мой гадзіннік,—адашлеце яго дамоў.

Я не супярэчу яму. Няма больш чаго. Яго ўжо нельга пераканаць. Я поўны пачуцця балючай беспарараднасці. Гэты лоб з праваленымі скронямі, гэты рот, у якім засталіся толькі адны зубы, гэты завостраны нос! А дома тлустая жанчына, якая плача, якой я мушу пісаць. Ах, калі-б гэты ліст быў ужо адосланы!

Санітары праходзяць міма з бутэлькамі і вёдрамі. Адзін падыхаўшы, кідае на Кемэрыха дапытлівым вокам і зноў адыхаўшы. Відаць, што ён чакае; напэўна яму патрэбны ложак.

Я падсоўваюся бліжэй да Франца і кажу, быццам гэта можа яго выратаваць:

Можа быць, ты трапіш у дом адпачынку ў Клёстэрбердзэ, Франц, між віллаў?

Тады ты зможаш глядзець праз акно, у далічыню, да дрэў на горызонце. Цяпер самы лепшы час, зараз съпее збожжа; увечары, на заходзе сонда, палі выдаюцца пэрлямутравымі. А таполевая алея ўздоўж кляшторнай рэчкі, у якой мы лавілі калючак. Ты зможаш тады зноў наладзіць акварыум і разводзіць рыб, ты зможаш выходитці нікога ня пытаючыся, і нават, калі пажадаеш, ты зможаш граць на роялі.

Я нагінаюся да яго твару, які ляжыць у прыцёмку. Ён яшчэ дыхае, зусім ціха. Яго твар мокры, ён плача. І чорт-жа мяне таргануў за язык з маёй неразумнай гаворкай!

— Ну, Франц!—я абдымая яго за плечы і прыціскаючыся тварам да яго твару.—Ты, можа, засынеш цяпер?

Ён не адказвае. Сылёзы зъбягаюць па ягоных шчоках. Я хадеў-бы іх вышерці, але мая насоўка вельмі брудная.

Праходзіць гадзіна. Я напружана сяджу і назіраю за выразам яго твару, чакаючы: можа ён захоча яшчэ што-небудзь сказаць.

Хоць-бы ён адкрыў рот і закрычэў! Але ён толькі плача, адварнуўшы галаву ў бок. Ён нічога не гаворыць аб сваёй матцы і сёстрах—усё гэта ўжо засталося пазаду; цяпер ён самотны з сваім невялічкім, дзевятынаццацігадовым жыцьцём, і ён плача, таму што жыцьцё пакідае яго.

Гэта самае жаласнае і цяжкое расстаньне, якое мне калі-небудзь даводзілася бачыць, хоць ня лепш было з Тыдзэнам, які дзікім голасам клікаў сваю матку; гэта быў дужы, як мядзьведзь, хлапчына; ён з вылупленымі ад жуду вачыма адганяў доктара ад свайго ложка цесаком да таго часу, пакуль ня выбіўся з сіл.

Раптам Кемэрых застагнаў і пачаў хрыпець.

Я ўскокваю, выбягаю з палаты і пытаюся:

— Дзе доктар, дзе доктар?..—Убачыўшы яго белы халат, я на-
залияю:—Ідзене хутчай, інакш Франц Кемэрых сканае.

Ён вызываеца і пытаеца ў аднаго з санітараў:

— У чым справа?

Той адказвае:

— Ложак дваццаць шосты, ампутацыя бядра.

Ён бурчыць:

— Адкуль мне ведаць пра гэта? Я сёняння ампутаваў пяць ног!

Ён адштурхнуў мяне і гаворыць санітару:—Паглядзене!—а сэм зынікае ў операцыйнай.

Ідучы разам з санітарам я трасусі ад шаленства. Той тглядіць на мяне і зауважвае:

Адна операцыя за другой ад пяці гадзін раніцы, скажу я табе. За адзін сёнені дзень шаснаццаць чалавек памерла. Твой семнаццацты. Напэўна будзе цэлых дваццаць...

Я слабну. Я трачу сілы. Я не хачу больш лаяцца. Гэта ня мес
еэнсу! Мне хацелася паваліцца і ніколі больш не ўставаць.

Мы ля ложка Кемэрыха. Ён мёртвы. Твар яго мокры ад съёса.
Вочы засталіся напоўадчыненымі, яны жоўтыя, як гузікі з рогу.

Санітар тыча мяне ў рэбры.

— Возьмеш з сабой яго рэчы?

Я ківаю съзвяджальна.

Ён працягвае:

— Мы павінны яго зараз-жа прыбраць; нам патрэбен яго ложак.
Нават прысенак завалены параненымі.

Я бяру рэчы і адшпільваю ў Кемэрыха распазнавальны белет.
Санітар пытаецца пра вайсковую кніжку. Яе німа. Я кажу, што яна
павінна быць у канцылярыі і адыходжу. А ззаду ўжо перакладаюць
Франца на насілкі.

Перад адчыненымі дзьвярыма я адчуваю цемрадзь начы, і вецер
здаецца мне збавеньнем. Я дыхаю як мага глыбей і, як ніколі, чую
на сваім твары цёплае і пяшчотнае паветра.

Ралтам мне прыходзіць у галаву думка пра дзяўчат, пра квітне-
ючыя лупі, пра белыя воблакі. Мае ногі ў нязграбных ботах рухаюцца
наперад. Я іду шпарчэй, я бягу. Салдаты трапляюцца мне на сустрач,
іх тутаркі ўзбуджаюць мяне, хоць я іх і не разумею. Зямля прыпітана
сіламі, якія скрэзь падэшвы пранікаюць у мяне. Ноч патрэсвае
электрычнасцю, фронт тлуха грыміць, як барабанны бой. Мае члены
гнуткі, я адчуваю моц у суставах, я з шумам уцягваю ў сябе паветра.
Ноч жыве, я жыву. Я чую голад, але ён вялікшы, чымся ад страй-
ніка.

Мюлер стаіць перад баракам і чакае мяне. Я перадаю яму боты.
Мы ўваходзім, і ён мерае іх.

Яны яму якраз да нагі.

Ён рыцецца ў сваіх запасах і прапануе мне кавалак цудоўнай лі-
вэрнай каўбасы. Да таго-ж зьяўляецца і тараачая тарбата з ромам.

III

Да нас прыбыла папаўненіне. Прабоіны запаўняюцца, і саламянія
матрасы ў бараках хутка пакрываюцца ляжачымі. Гэта ў большасці
старыя людзі, але да нас прыслалі таксама дваццаць пяць чалавек
моладзі датэрміновага прызыву. Яны амаль на год маладзейшыя за
нас. Кроп штурхае мяне:

— Бачыў ты гэтых дзяцей?

Я ківаю галавой. Мы выпучваем грудзі, голім адзін аднаго на падворку, засоўваем рукі ў кішэні, разглядаем новабранцаў і адчуваем сябе старымі ваякамі.

Катчынскі далучаецца да нас. Мы ідзем праз канюшні і падыходзім да людзей з папаўненныня, якім у гэты час даюць профігазы і кофэ. Кат пытаецца ў аднаго, самага маладога з іх:

— Даўно не атрымлівалі добрае ежы?

Той крываць твар.

— Раніцой хлеб з рэпы, на полуцэнь поліўка з варанае рэпы, у вечары катлеты з рэпы і салата з рэпы.

Катчынскі пасывіствае з выглядам знаўцы.

— Хлеб з рэпы? Вам пашэнціла: ціпер хлеб даюць ужо з пілавіння. Ну, а што ты думаеш наконт бабоў? Ці ня хочаш атрымаць порцюю?

Хлапец чырванёе;

— Ніяма чаго дражніць.

Катчынскі адказвае:

— Бяры свой кацялак.

Мы з цікавасцю ідзем усьлед. Ён вядзе нас да кадушки, якая стаіць ля яго матраца. Сапраўды, кадушка напалову поўная бабоў з ялавічынай. Катчынскій стаіць перад ёй, мэрэм генэрал, і гаворыць:

— Глядзі пільна, не варонь. Вось пароль прусакоў!

Мы ашаломлены. Я пытаюся:

— Ліха на тваю галаву, Кат, як табе пашанцевала?

— Памідор узрадваўся, што я ўзіў у яго ўсё гэта. Я аддаў яму за гэта тры кавалкі парашутнага шоўку. Праўда, бабы астылі, але на смак цудоўны.

Ён міласціва выдае хлошцу порцюю і кажа:

— Калі ты наступным разам прыйдзеш сюды з сваім кацялком,— у левай руцэ ў цябе павінна быць сыгара або папяросы. Зразумеў?

Потым ён зварочваецца да нас:

— Вы, вядома, атрымаецце і так.

Катчынскі незаменны, бо ён мае шостае пачуцьцё. Паўсюды ёсьць такія людзі, але ніхто іх не адрознівае з першага погляду. У кожнай роце яны ёсьць—па адным па два. Катчынскі самы выдатны ад усіх якіх я ведаю. Па професіі ён, здаецца, шавец, але гэта ня мае ніякага значэння; ён ведае ходзіць якое рамяство. Добра быць у саброўстве з ім. У лік ягоных саброў уваходзім мы, Кроп і я,

І напалову Гайе Вэстгус. Ва ўсякім выпадку Вэстгус зъяўляецца хутчэй выканаўчым органам, бо ён працуе пад камандай Ката, калі замышляеца справа, для якой патрэбны моцны кулак. За гэта ён атрымлівае сваю долю.

Мы ўтрох прыходзім, напрыклад, уначы ў зусім невядомае нам паселішча, дзе адразу ж бачна, што ўсё, акрамя съцен, разрабавана. За кватэру нам служыць маленькая, цьмяная фабрыка, якую вось толькі прыстасавалі для гэтае мэтвы.

У ёй стаяць ложкі, праудзівей толькі касцякі ад ложкаў; драўляныя казлы, абцягнутыя драцянай сеткай.

Драцянай сетка жорсткая. Коўдраў, каб пакласці пад сябе, у нас німа. Наша адзіная коўдра нам патрэбна, каб пакрыцца.

Палотнішча ад палаткі завельмі тонкае.

Кат бачыць становішча спраў і гаворыць Гайе Вэстгусу:—Пойдзем разам!—Яны выпраўляюцца ў зусім невядомыя нам мясціны. Праз паўгадзіны яны прыходзяць з бярэмамі саломы. Цяпер мы маглі-б паспаць у цяпле, каб ня было такога страшннага чаду.

Крон пытаецца ў артылерыста, які даўно ўжо ў гэтай мясцовасці:

— Ці німа тут якой харчэуні?

Той съмиецца:

— Яшчэ чаго! Тут нічога не дастанеш. І скарынкі ад хлеба на знойдзеш.

— Хіба тут не засталося нікога з жыхароў?

Ён сплёўвае на падлогу:

— Ёсьць некалькі, але яны самі круцяцца каля кожнай паходнай кухні і жабруюць.

Кепскія справы. Значыць нам прыдзецца тужэй зацягнуць пайсы і чакаць заўтрага, калі прыйдзе харч.

Адылі я бачу, што Кат бярэцца за фуражку і пытаюся:

— Куды ты, Кат?

— Пайду агледжу мясцовасць.

Ён ідзе да выхаду.

Артылерыст зьняважліва ўхмылинецца.

— Ідзі, паглядзі. Ды, глядзі, не надсадзіся!

Мы кладземся расчараўваныя і разважаем аб тым, ші не распакаўць нам непарушныя пайкі. Але гэта за вельмі рызыкоўна. Тады мы спрабоўваём заснудзі.

Крон ломіць напалам папяросу і адну палову дае мне. Т'ядэн расказвае пра сваю нацыянальную страву, круглыя бабы з салам. Ён супродыць прыгатаванья тэтае стравы без бабовых стручкоў. Але галоўнае—абавязкова варыць усё разам, і бронь божа—бульбу, боб і сала ў паасобку! Нехта бурчыць, што ён з Т'ядэна зробіць бабовую поліўку, калі апошні зараз-жа ня съціхне. Паслья гэтага ў вялікім пакой съціхае. Толькі дзьве сьвечкі мігціць у рыльцах бутэлек, ды паплётвае артылерыст.

Мы пачынаем ужо драмаць, калі адчыняюцца дзьверы і ўваходзіць Кат.

Мне здаецца, што я бачу сон: у яго пад пахай дзьве баханкі хлеба і ў руце—запэцканы крывёю мех з канінай.

У артылерыста люлька вывальваецца з роту. Ён мацае хлеб:

— Вось дзіва! Сапраўдны хлеб, і яшчэ цёплы!

Кат зб гэтым не гаворыць. У яго ёсьць хлеб, а да асватняга яму няма справы. Я ўпэўнены,—калі яго прывесці ў пустэльню, ён ня больш як за гадзіну адшукае вячэр у фінікаў і смажаніны з віном.

Ён лякснічна гаворыць да Гайе:

— Насячы дроў.

Потым ён вымае з-пад шынэлі патэльню, а з кішэні жменю солі і нават кавалак сала: ён усё прадбачыў. Гайе распальвае на падлозе вогнішча. Яно патрэскувае ў пустой фабрычнай залі. Мы вылазім з ложка.

Артылерыст вагаецца. Ён разважае, ці варта яму выказаць сваю пахвалу ў надзеі, што і яму кавалак перападзе. Але Катчынскі нават не глядзіць на яго, быццам гэта пустое месца. Тады ён з праклёнамі выходзіць.

Кат ведае спосаб сасмажыць каніну так, каб яна зрабілася мяккай. Яе ня трэба а сразу класці на патэльню, інакш яна съцвярдзее. Спачатку яе трэба праварыць у невялікай колькасці вады. Мы зьбіраемся ў кружок, з наожамі ў руках, і набіваем свае страунікі.

Вось які Кат! Калі праз год дзе ў якой мясцовасці хоць-бы толькі на працыгу аднай гадзіны будзе мецца што-небудзь пажыўнага, дык ён імenna ў гэты час, нібы рухомы нябачнай сілай, возьмем фуражку, выйдзе, накіруецца проста, як па компасе, туды, куды належыць, і адшукае ўсё.

Ён усё знаходзіць: калі холадна—невялікую пичурку і дровы, сена і салому, сталы і крэслы, але раней за ўсё жратву. Гэта са-

праўды загадкава. Можна падумаць, што ён стварае яе праста з па-
ветра. Самым яго выдатным нумарам было адшукванье чатырох
бляшанак з омарамі. Хоць-бы мы, ва ўсякім разе, палічылі-б за лев
шэс топлене сала.

Мы сабраліся на сонечным баку ля баракаў. Пахне дзёгцем, ле-
там і потнымі нагамі.

Кат сядзіць побач мяне, яму хочацца пагутарыць. Сённяня ўдзев
мы прымушаны былі на працягу гадзіны практикаванца ў ад-
вянні чэсьці, бо Т'ядэн нядбайна аддаў чэсьць аднаму майёру. Ка-
гаворыць:

— Вось пабачыши, мы прайграем вайну, бо мы праз пару добра-
навучымся аддаваць чэсьць.

Кроп падыходзіць бліжэй, басанож і з закасанымі штанамі. Ён
раскладае свае вымытыя шкарпеткі на траву, для прасушки.

Кат глядзіць на неба, выпускае громкі гук і гаворыць паг-
джальна:

— Кожны бабок дае свой тон.

Яны пачынаюць спрачацца. Адначасова яны б'юцца аб заклад на
бутэльку піва з поваду вынікаў паветранага бою, які адбываецца на-
намі.

Кат не прапускае выпадку выказаць сваю думку, якую ён,
чэсьці старога франтавіка, выказвае ў рытме:

— Адна для ўсіх заплата, адны выгоды—вайну-б забылі мы на-
заўсёды.

Кроп, наадварот, філёзоф. Ён прапануе, каб абвяшчэнне вайн-
иела харектар народнае ўрачыстасці, з белетамі на ўваход і музы-
кай, як у часе бою быкоў. Потым на арэну вышушчаюцца міністры
і генэралы абедзівьюх краін у трусіках, узброеныя дубінамі. І той
бок, міністры якога застануцца жывымі, лічыцца пераможцай. Гэт-
было-б прасьцей і лепш, чымся тут, дзе змагаюцца зусім іншыя людзі.

Гэта прапанова выклікае ўхваленьне. Потым размова пераходзі-
ма «цуканьне», пад якое падпадаюць новабранцы ў казарме.

Пры гэтym уяўляеца карціна. Гарачы поўдзень на казарменных
двары. Сыпека нярухома зьвіслы над пляцам. Казармы нібы вымерле.
Усе сьпяць. Чутны толькі практикаваны барабаншчыкаў: яны неда-
разъміясціліся паблізу і практикуюцца няёмка, аднатонна, буй-
глаздна. Якое сугучча: паўдзённая сырека, казарменны двор і бар-
баны практикаваныні!

Вокны казармы пустыя і цъмянныя. З некаторых зывіслі шаласатыя нагавіцы, якія сушацца. З нудой заглядваю у гэтыя вокны. У пакоях прахалодна.

О, цъмянныя, затхлыя пакоі капральства, з жалезнымі ложкамі і коўдрамі ў клетку, з шафкамі і табурэткамі, што стаяць перад імі! Нават вы можаце быць жаданымі; тут, далёка, вы зъяўляецеся ка-зачным адлюстраваньнем радзімы, вы, з вашай прасторай, якая поўна пахам адстоеных страў, сну, тутуну і вонраткі!

Катчынскі апісвае іх узънеслымі словамі і шырокімі гэстамі.

Чаго-б мы толькі на далі, каб зъвярнуцца туды! На большае мы нават і марыць не адважваемся...

Гадзіны ранішніх заніткаў. З якіх частак складаецца зброя дзе-вяноста восьмая? Гадзіны гімнастыкі паслья поўдню. Ігракі на роялі, наперад. Левае плячо наперад. Накроўвайцеся на кухню чысьціць бульбу.

Мы захапіліся ўспамінамі. Раптам Кроп съмненца і кажа:

— У Лене перасадка.

Гэта ўлюблённая гульня нашага ўнтэр-офіцэра. Лена—гэта станцыя з перасадкай. Каб нашы адпуссынікі не маглі там разъбегчыся, Гі-мэльштос прывучыў нас рабіць перасадку ў памяшканыні казармы. Мы павінны былі завучыць, што ў Лене трэба патрапіць на наступны цягнік па дадзеным ходзе. Ложкі былі для нас падземным ходам, і кожны становіўся з левага іх боку. Потым чулася каманда:—У Лене перасадка!—і ўсе маланкападобна залазілі пад ложак і зъяўляліся на другім ято баку. Гэта практикаваньне мы рабілі гадзінамі.

Між тым зьбіты німецкі самалёт. Як комэта ён падае ўніз, аху-таны дымам. Кроп праіграў бутэльку піва і нездаволена перабірае свае трошы.

— Гімэльштос у якасці лістаносца, відаць лагодны чалавек,—кажу я, калі расчараованьне Альберта ўляглося.—Як магло здарыцца, што, зрабіўшыся ўнтэр-офіцэрам, ён зрабіўся скурадзёрам?

Пытаньне гэта прымушае Кропа зноў ажывіцца.

— Гэта не адзін толькі Гімэльштос, ёсьць шмат іншых. Як толькі яны атрымоўваюць галун або шаблю, яны адразу робяцца іншымі людзьмі, пібыта яны абжэрліся бэтону.

— Гэта ад мундыру,—выказываю я сваю думку.

— Прыблізна так,—гаворыць Кат і рыхтуеца казаць вялікую
ірамову,—але прычына захавана ў іншым. Вось бачыш, калі ты
навучыш сабаку жэрді бульбу, і потым падсунеш ёй кавалак мяса,
дык ён усё-ж ткі скопіць кавалак мяса, бо гэтая яго ўжо натура.
Калі ты дасі чалавеку кавалак улады, дык ён абыйдзеца акура
таксама: ён скопіца за яе. Гэта робіцца зусім міжвольна, чалавек
перш за ўсё звер, а потым ужо набывае глянец прыстойнасьці, як
блін—бліск масла. Вайсковая служба ў тым і месцыцца, што заўсёды
адзін мае ўладу над другім. Бяда іменна ў тым, што ў кожнага праз
пару шмат улады; унтэр-офіцэр можа цукаць радавога, лейтэнант—
унтэр-офіцера, палкоўнік—лейтэнанта так, што той з глузду зъедзе.
А з прычыны таго, што ён гэта ведае, ён ужо загадзя імкненца на-
запасіцца добрых звычак. Возьмем найпростую справу: мы звароч-
ваемся з заняткаў і галодныя, як сабакі. А тут раздаецца каманда:
«Запявай!» Ну, песня съпіваецца абы як, бо кожны рады, што яшчэ
можа ходзь зброю несыці. Роту вяртаюць назад і прымушаюць зай-
мацца яшчэ гадзіну для пакараньня. На зывяртаньні зноў загадваюць:
«Запявай!» І цяпер съпіваюць як трэба. Для чаго-ж гэта робіцца?
Ротны камандзір настоіў на сваім проста таму, што ў яго на гэта
ёсць улада. Ніхто не напракне яго, наадварот, на яго скажуць, што
ён умее быць строім. Гэта толькі дробязь, але ёсць шмат і іншых
спосабаў, пры дапамозе якіх з чалавека дзяруць скuru. Цяпер я ў
вас запытаюся: каб быў чалавек на цывільнай службе, дзе-б ён мог
дазволіць сабе падобнае, не атрымаўшы эа гэта па мордзе? Гэта
магчыма толькі на вайсковой службе. Вось бачыце, і гэта кожнаму
затуманявае галаву. І чым менш яму трэ' было гаварыць на цывіль-
най службе, тым мацней гэта цяпер б'е яму ў галаву.

— Яны кажуць, што гэта дысцыпліна,—зауважвае Карж зьневі-
жальна.

— Падставы ў іх заўсёды знайдуцца,—буркае Кат.—Магчыма
яно і так, але дысцыпліна вынікліца ў цуканні. Раствумач ты гэта
сълес-ру, баграку або рабочаму, расскажы ты гэта простаму рада-
вому,—а такіх з нас большасць,—ён убачыць толькі, што з яго
дупіць скuru, а потым ён трапляе на фронт і там ужо дакладна да-
ведваецца, што было неабходна і што не. Так, калі простых салдат ту-
усё выгрымлівае, дык гэта, скажу я вам, нячувана! Гэта проста ня-
чувана!

Кожны з гэтым згодны, бо ўсе ведаюць, што толькі ў акопах спыняеца падцягваньне, але што за некалькі кілёмэтраў ад фронту юно пачынаеца зноў, выляўляючыся ў цалкам блясненых рэчах, нашталт аддаваньня чэсьді і параднай маршыроўкі. Бо існуе жалезны закон: салдат ніколі не павінен заставацца бяз справы.

Але вось зъяўляеца Т'ядэн, з чырвонымі плямамі на твары. Ён да таго ўзрушаны, што заікаецца. Зъяўчы, ён адбівае:

Гімэльштос на дарозе сюды, ён накіраваны на фронт!

Т'ядэн асабліва злосны на Гімэльштоса, бо той паводле ўласнага мэтоду выхоўваў яго ў запасным батальёне. Т'ядэн хварэ на нятрыманыне мачы ўначы. Гімэльштос рапушча заяўвў, што гэта ад гультайства, і «браў» варты яго спосаб, каб вылечыць Т'ядэна.

Ён знайшоў у суседнім бараку салдата, які таксама хварэў на нятрыманыне мачы, па імені Кіндэрфатэр. Ён зъмісьціў яго разам з Т'ядэнам. У бараках ложкі былі разьмешчаны па звычайным узоры,— адзін над другім, прычым матрацы былі з сеткі. Гімэльштос разьмісьціў абодвух салдатаў так, што адзін быў на верхній койцы, а другі—на ніжній. Сподняму, вядома, даводзілася кепска. Затое наступным вечарам яны памяняліся месцамі,—ніжні, у выглядзе ўзнагароды, атрымліваў верхнюю койку. Гэта было самавыхаваньне па Гімэльштосу.

Выдумка была подлая, але сама думка добрая. Нажаль, гэта не дапамагло, бо само меркаваньне было памылковым: адбывалася гэта зусім не ад гультайства. Гэта мог прыкметіць кожны, паглядзеўшы на хваравіты колер іхніх скury. Справа скончылася тым, што адзін з іх спаў на падлозе; прычым ён, вядома, рызыкаў застудзіцца.

Гайе між тым таксама ўсёйся побач з намі. Ён прыплюшчвае вочы, гледзячы на мяне, і ў задуменыні трэ свае кулакі. Мы разам з ім перажылі найлепшы дзень нашата казарменнага жыцця. Гэта было напярэдадні адпраўленьня на фронт. Мы былі залічаны ў адзін з палкоў з вілікім парадкавым нумарам. Перад адпраўкай мы съпярша былі адасланы назад у гарнізон для абмундзіраваньня, але не ў вэрбавальнае дэпо, а ў іншую казарму. На другі дзень ледзь золак меркаваўся наш ад'езд. Увечары мы прырыхтаваліся да таго, каб паквітацца з Гімэльштосам. У гэтym мы прысягнулі два тыдні назад. Кроніават пайшоў далей, парашыўшы ў мірны час паступіць на службу ў паштовае ведамства, каб пазней, калі Гімэльштос зноў будзе лістаносцам, зрабіцца яго начальнствам. Ён загадзя цешыўся з таго, як

ёя будзе кіпць з яго. У гэтым і месцілася прычына, чаму Гімэльштосня мог нас прывесьці да пакорлівасці: мы заўсёды лічыліся з тым, што калі-ні-калі ды прышісьнем яго, самае позніе—на сканчэнны вайны.

А мы хацелі як сълед намуліць яму бакі. Што матло нам пагражаць, калі ён нас не пазнае? А заўтра раніцою мы ўсёроўна накіруемся на фронт.

Мы ведалі, у якім шынку звычайна ён бывае па вечарох. Зьвяртаючыся адтуль у казарму, ён павінен быў праходзіць па цёмнай, не забудаванай вуліцы. Там мы яго і чацаі, захаваўшыся за крушнай каменьня. Я захапіў з сабой прасцірадла. Мы дрыжэлі ад чаканын і ад думкі, што ён будзе не адзін. Нарэшце, мы пачулі яго кроў: якія мы досьць добра вывучылі, бо чулі іх кожнае раныне, калі ён расхінаў дэзверы і роў: «Уставаць!»

— Адзін?—прашаптаў Кроп.

— Адзін!

Мы з Т'ядэнам пачалі падкрадвацца з-за крушні каменьня.

Вось бліснула спражка на портуці. Гімэльштос быў трохі падчаркай: ён нешта напяваў. Нічога не падазраочы, ён пасоўваўся наперад.

Мы схапілі прасцірадла, у адзін скок здагналі яго, накінулі яго яму на галаву і прыгнулі яго лоўка, так што ён спыніўся нібы белы мех, на маочы магчымасці падняць рук. Сьпіваныне сціхла.

У наступны момант падбег Гайе Вэстгус і адкінуў нас назад, каб быць першым. Ён стаў у выгодную позу, накіталт сыгнальнай мачты падніў руку, широкую як рыдлёўку, і адважыў па белым мяху таві удар, які зваліў-бы быка.

Гімэльштос паваліўся, адляцеў на пяць мэтраў і пачаў раўсці. Мы ўлічылі гэта загадзя, а таму захапілі з сабой падушку. Гайе прысёў, паклаў падушку сабе на каленкі, схапіў Гімэльштоса за тое месца, дзе павінна быць галава, і прыпісніў яго да падушки. Роў адразу ж зрабіўся больш глухім. Гайе даваў яму час ад часу зьевесці дух. Тады з горла вырываўся цудоўны праразылівы крык, які заразжа зноў заглушаўся.

Цапер Т'ядэн адшпіліў у Гімэльштоса шлейкі і спусціў яму штаны. Пры гэтым гарашнік ён трymаў у зубах. Потым ён устаў на ногі і пачаў дзейнічаць.

Гэта быў дзіўны малюнак: Гімэльштос на зямлі, нахіліўшыся над ім і тримаючы яго галаву на сваіх каленках—Гайе, з дзяябалскі ашчэранным тварам і расчыненым ад радасці ротам, потым уздрыгваючы паласатыя сподні, з нагамі ў выглядзе літары Х, якія вырабляючы пры кожным удары самыя орыгінальныя рухі ў спушчаных штанох, і пад усім гэтым, нібы дрываsek,—Т'ядэн, які на ведае стомы. Нам давялося яго праста адараць, каб засталося і на долю іншых.

Нарэшце, Гайе зноў паставіў Гімэльштоса на ногі і ў заключыне даў яму яшчэ поўху прыватным парадкам. Здавалася, што ён зьбіраецца сарваць зоркі з неба, так ён размахнуўся правай рукой, каб адважыць яму аплявуху. Гімэльштос перакінуўся. Гайе зноў падняў яго, паставіў на месца і адважыў яму другую першагатунковую аплявуху левай рукой. Гімэльштос выў і кляў нас на ўсе лады. Яго паласаты зад быў асьветлены месяцам.

Мы зьніклі галёпам.

Гайе яшчэ раз азірнуўся і сказаў з засыльнім задаваленінем, на зусім зразумела:

— Помста—гэта крывяная каўбаса.

Нарэшце Гімэльштос павінен быў бы радавацца, бо яго слова, што адзін павінен выхоўваць другога, прынеслы належны плод у адносінах да яго самога. Мы зрабіліся паслухмянімі пасълядоўцамі яго мэтодаў.

Ён так і не даведаўся каму быў абавязан гэтай пацехай. Ва ўсякім разе, ён набыў дзяякуючы тэтamu прасыцірадла: звярнуўшыся праз некалькі гадзін мы не змаглі яго знайсьці.

Гэты вечар быў прычынай таго, што наступным раннем мы пахалі ў параўнаўча бадзёрым настроем. І адзін барадач да глыбіні душы расчулены нашым учынкам, назваў нас геройскай моладзьдзю.

IV

Мы павінны ісьці ўперад на шанцавыя работы. З надыхадам ночы надыходзяць грузавікі.

Стаіць цёплы вечар, і змрок здаецца нам хусткай, пад аховай якой мы гэтак добра сябе адчуваєм. Ён збліжае нас адзін з адным; нават скупы Т'ядэн дарыць мне папяросу і дае агню.

Мы стаімо шчыльна прыціснуўшыся адзін да аднаго, сядзець на прыходзіцца нікому. Адылі, мы да гэтага і не прызвычаліся. Мюле нараэшце задаволены: ён надзеў свае новыя боты.

Маторы пачынаюць тудзець, машыны тарахтаяць і трукаюць. Вуліцы звезджаныя і поўныя калдобін. Агню запальваць нельга, там нас кідае з боку ў бок, і мы ледзь не вылятаем з машыны. Гэта на мала абыходзіць. Чым мы рызыкуем? Паламаная рука ўсё-ж лепш чым дзіра ў чэраве, і шмат хто з нас спадзяецца іменіна на такі випадак, каб трапіць дамоў.

Побач нас рухаецца доўгі абоз з амуніцыяй. Ён сіняшаецца ўесь час выпярэджвае нас. Мы кідаем у іх бок вострыя слоўцы, якія адказваюць нам тым самым.

Вось вырысоўваецца съценка аднаго дому, які стаіць у баку на вуліцы. Я нагастраю вушы.

Ці не памыліўся я? Я зноў яскрава чую гусінае гэганьне. Погляні на Катчынскага, зваротны погляд ад яго: мы зразумелі адзін аднаго — Кат, я чую там кандыдата ў кациялок...

Ён ківае:

— Будзе зроблена, калі будзем ехаць назад. Я ведаю тут усе хады.

Зразумела, Кат ведае ўсе хады. Ён ведае кожнага гуся на дварцаць кілометраў наўкола.

Мы дасягаем разъмяшчэння артылерыі. Гарматы замаскаваны на аэраплянаў кустамі, нібы для якой вайсковай урачыстасці. Гэты шалашы мелі-б радасны і мірны выгляд, калі-б у сярэдзіне іх ня былі гармат.

Паветра робіцца густым ад дыму гармат і туману. На языку адчуваецца горкі прыемак пораху. Нашы машыны ўздрыгваюць ад грэхату стрэлаў, гучна разносіцца съледам за імі рэха. Усё ўстрасаецца. Выраз нашых твараў няпрыкметна зъмяніяецца. Хоць мы і накіроўваемся на ўсіх акопы, а толькі на акопныя работы, усё-ж твары кожнага з нас напісаны: тут фронт, мы знаходзімся ў яны межах.

Аднак мы яшчэ не адчувалі ніякага страху. Хто бывае на першавых позыцыях так часта, як мы, той робіцца тоўстаскурым. Толькі маладыя новабранцы ўзбуджаны.

Кат навучае ix:

— Гэта была трыццацимілімэтравая. Вы гэта чуедзе па стрэлу; зараз будзе выбух.

Аднак глухі водгук выбухаў не даходзіць сюды. Ён глушыца гудзеньнем фронту. Кат прыслухоўваецца:

— Сёньня ўначы будзе калатня.

Мы ўсе прыслухоўваемся. Фронт неспакойны. Крап кажа:

— Томі¹⁾ ўжо страляюць.

Стрэлы ясна чутны. Гэта ангельскія батарэі, разъмешчаныя правей нашага вучастку. Яны пачалі на гадзіну раней звычайнага. Пры нас яны адкрывалі агонь роўна а дзесятай гадзіне.

— Чаго гэта яны надумаліся? — крычыць Мюлер. — У іх напэўна, гадзіннык як сълед съпяшаецца!

— Будзе калатня, я вам кажу! Я адчуваю гэта ва ўсіх костках.

Кат пашкас плячымі.

Каля нас раздаюцца тры стрэлы. Адсьвет агню касым праменем прарывае туман, гарматы гудуць і грахочудзь.

Нас апанавалі дрыжкі і мы рады, што заўтра раніцою мы зноў будзем у бараках.

Нашы твары не блядней і не чырваней, чымся звычайна; яны так сама не нацягнуты і ня сумны, і ўсё-ж яны іншыя. Мы адчуваєм, быццам у нашай крыві нейкі контакт. Гэта не дарэмныя слова, а сапраўднасць. Гэта фронт, адчуванье фронту, якое надае гэты контакт. З таго моманту, як пачынаюць сівісьцесь першыя гранаты, як паветра рвецца ад стрэлаў, — у нашых жылах, у нашых руках, у нашых вачох, зьнянацку зьяўляецца затоненне чаканьне, напружанасць слыху, узянятая баадзёрасць, асабліва гастрыя ўсіх адчуваюцца. Цела адразу прыходзіць у поўную гатоўнасць.

Мне часта здаецца, быццам гэта ўстрэсенае паветра налятае на нас на бязгучных крыльях; ці быццам гэта сам фронт, які выдзяляе электрычнасць, што мобілізуе невядомыя нам нэрвовыя напруженіні.

Кожны раз тое самае: мы накіроўваемся на перадавую лінію, і мы проста салдаты — у добрым або кепскім настроі; потым паказваюцца першыя артылерыйскія батарэі, і кожнае слова наших размоў гучыць інакш.

¹⁾ Так німецкія салдаты называлі ангельцаў.

Калі Кат стаіць перад баракамаі і гаворыць: «Сёння будзе калатня»...—дык гэта толькі яго асабістая думка—і ўсё; калі ён гэта гаворыць тут, дык яго фраза набывае гаstryню, як штых пры съвеце месяца; яна ўразаецца ў думкі, яна блізка да нечага неасьвядленаага, што прачнулася ў нас, з тым-же значэннем: «будзе калатня». Быць можа, гэта наша сярэдзіннае жыцьцё, якое ўстрасаецца і ў німаецца да самаабароны.

— Для мяне фронт—жудасны вір. Калі знаходзішся яшчэ далей ад цэнтру, яшчэ ў зацишнай вадзе, адчуваеш яго мօд, якая засмовляе, павольна, нязъбежна ўцягвае ў сябе, не дапушчаючи супрацьлення.

Але ад зямлі, ад паветра да нас прылівае мօд інстынкту самазахавання. І больш за ўсё ад зямлі. Ні для каго зямля ня мае тако значэння, як для салдата. Калі ён надоўга цяжка прытуляецца да яе, калі ён тварам і ўсімі членамі глыбока зарываецца ў яе ў съмартэльным страху перад агнём,—тады яна яго адзіны прыяцель, яго брат, яго маці. Ён вылучае свой страх і свае крыкі ў яе маўчанье, яе цішу, яна ўсмоктвае іх у сябе і зноў адпушчае яго на новы дзесяць сэкунд жыцьця, зноў прыме яго і шмат іншых—але і заўсёды.

Зямля, зямля, зямля!

Зямля з сваімі зморшчынамі і ямамі, і паглыбленынамі, у якой можна ўдзинуцца, зарыцца. Зямля! Ты давала нам у сударгах страх, у хаосе зынішчэння, у съмартэльным грохаце выбухаў вялізарную радасць нанова набытага жыцьця. Шалёны віхор амаль разьдзёрта існавання, растварыўшыся ў цябе, перадаваўся нашым рукам, якія знайшли ў табе паратунак, і яны зарываліся ў цябе і губы нашы ўваліся ў цябе ў маўклівым, дрыжачым шчасці выйгранай хвалі.

Пры першым грохаце гранат мы часткай сваёй істоты адразу ажактваємся назад на тысячу гадоў. У нас абуджаўся інстынкт жывёлы, які вёў нас і абараняў. Ён дзейнічаў міма нашае съвядомасці, куды хутчэй, куды надзейней, куды беспамылковей, чымся наша съвядомасць. Гэтага нельга вытлумачыць. Ідзеш і ні аб чым ня думаешь раптам кладзешся ў ямку, і над тобой праносіцца асколкі. Але імагчыма давесці сабе таго, ці начулася набліжэнне знараду, праста нашла думка легчы. Калі-б пакладацца толькі на съвядомасць, дык мы і ператварыліся-б у кучу разадранага мяса. Яно бы чымсьці зусім іншым, гэта яснавіднае пачуцьцё, "якое цягне" нас

выратоўвае раней, чым мы зразумеем, што здарылася. Калі-б гэтага чуцьца ня было, дык ад Фляндрый да Вогэзаў ужо даўно не засталося-б жывым ніводнага чалавека.

Мы накіроўваемся на позыцыі хмурнымі або добрадушнымі салдатамі,—узыходзім на зону, дзе пачынаецца фронт, і вось кожны з нас робіцца чалавекам-з'верам.

Рэдкі лес прымае нас у свой цень. Мы праяжджаєм паўз паходныя кухні. За лесам мы выгружаемся. Машыны адыхаюць назад. Яны зноў прыедуць па нас заўтра перад съвітаннем.

Над лугам, на вышыні чалавечых грудзей, разлёгся туман і гарматны дым. З'верху съвеціць месяц. Па вуліцы цягнуцца войскі. Сталёвые шлемы мігцяюць матаўым водблескам у зязынні месяца. Галовы і вінтоўкі выступаюць з белага туману,—галовы ківаюць і рулі вінтовак хістаюцца.

А далей, наперад, туман рассейваецца. Галовы ператвараюцца ў фігуры; курткі, штаны і боты выступаюць з туману, як з малочнай саджалкі. Яны формуюцца ў колёну. Колёна крочыць проста наперад. Фігуры ствараюць клін, ужо нельга адрозніць іх адну ад аднае, толькі цьмяны клін сунецца наперад; ён дзіўна запаўняецца галовамі і вінтоўкамі, што выпльываюць з туману. Рушыць колёна, людзей няма.

Па папярочнай вуліцы праяжджае лёгкая артылерыя і зарадныя скрыні. У коняй на съвяtle месяца бліскаюць съпіны. Іх рухі прыгожыя, яны ўзынімаюць галовы, бачна як блішчаць іхнія вочы. Гарматы і павозкі соўгаюцца міма і зьнікаюць у месячным ландшафце, коньнікі ў сталёвых шлемах здаюцца рыцарамі мінулых часоў, у гэтым ёйкай хвалюючай прыгожасць.

Мы накіроўваемся ў парк на перадавых позіцыях. Некаторыя з нас, згінаючыся, бяруць на плечы гострыя жалезнія кіі, іншыя працуваюць гладкія жалезнія прэнты ў скруткі дроту і цягнуць іх з сабой. Паклажа нязручная і цяжкая.

Глеба пад нагамі робіцца ўсё больш зрытай. Пярэднія перадаюць:
— Увага! Налева глыбокая варонка!
— Памалу, акопы!

Наши вочы напружаны, нагамі і кіямі мы намацоўваем глебу раней, чым абапёрціся на яе зусім ціжарами "цела. Рыптам процесія спыняеца; налятаеш тварам на скутак дроту ў папярэдніга і лаешся.

На дарозе сустракаюцца разьбітый знарадамі павозкі. Но загад:

— Кінуць папяросы і люлькі!

Мы падышлі ўшчыльную да акопаў.

Тым часам зрабілася зусім цёмна. Мы абыходзім лясок, і вперед намі вучастак фронту.

Нявыразнае чырвоныаватае сівяцло стаіць на горызонце, ад аднаго краю да другога. Яно ўвесь час рухаецца, устрасаемае агнем гармат. Асьвятляльныя ракеты высока ўзынімаюцца над ім—срэбныя і чырвонныя, пожаюць і рассыпаюцца дажджом белых, зялёных і чырвоных зорак. У паветра ўзылятаюць французскія ракеты. Яны расхінаюць шоўкавы парашут і потым павольна апушчаюцца ўніз. Яны асьвяляюць усё як удзень, іх бляск дасягае нас. Мы бачым як рэзка зямлі выдзяляюцца нашы цені. Цэлую хвіліну яны плынуць у ветры, да таго як згаснуць. Адразу-ж усюды ўзынімаюцца новыя, паміж іх зноў зялёныя, чырвонныя, сінія.

— Пагана!—бурчыць Кат.

Грохат гармат узмадняеца да супэльнага заглушанага вышыні потым зноў распадаецца па паасобных групах выбухаў. Суха трапчи залпы кулямётаў. Над намі паветра папоўнена нябачнымі скрытанынямі, выцьцём, сівістам і шышеньнем. Гэта дробна-калібраў знарады; але ўперамежку гудуць і буйныя чэмоданы. Яны праразаюць нач і падаюць далёка за намі. Яны выпушчаюць рыклівы, храпаты аддалены вокліч, як алені ў часе спараваньня, і пракладаюць шлях высока над выцьцём і сівістам дробных знарадаў.

Прожэктары пачынаюць рысаваць па чорным небе. Яны зацвяцца, быццам гіганцкія лінейкі, якія звужаюцца пры канцы. Але спынялася і толькі зылёгку ўздрыгвае. Зараз-же да яе далучаецца другая. Яны скрыжаваліся, паміж іх чорная казюрка, якая імкненне скавацца: аэроплян. Ён губляе ўпэўненасць, ён асьлеплены і джыць.

Мы забіваем жалезныя слупы на роўнай адлегласці адні аднаго. Два чалавекі трymаюць скрутак, а іншыя разматваюць лючы дрот. Гэты агідны дрот, з штычна прылягаючымі адзін да наго доўгімі шыпамі. Я ўжо адвык ад разматвання і пісажу са рукі.

Праз некалькі гадзін работа скончана. Але ў нас яшчэ ёсьць да прыходу грузавікоў. Большая частка з нас кладзецца і сьпіе

Я імкнуўся зрабіць тое-ж самае. Аднак халаднавата. Прыкметна, што знаходзішся паблізу мора, увесь час прасынаешся ад холаду.

Урэшце мне шэндіць моцна заснуць. Раптам прачнуўшыся, нібы ад штуршкя, я ніяк не могу съязміць, дзе я знаходжуся. Я бачу зоркі, бачу ракеты што ўзылётваюць угару, і на адно мгненьне ствараецца ўражанье, быццам я заснуў на ўрачыстасці ў садзе. Я ня ведаю, раніца ціпер або вечар, я ляжу ў бледнай калысцы змроку і чакаю пяшчотных слоў, якія павінны гучэць ласкава і шчыра. Няўжо я плачу? Я выціраю вочы. Гэта так цудоўна! Хіба я дзіцё? Кволы малы! Гэта цятнечца толькі адну сэкунду, потым я пазнаю сылюэт Катчынскага. Ён сядзіць спакойна, гэты стары салдат, і курыць люльку,—люльку з вечкам, эразумела! Калі ён бачыць, што я прачнуўся, ён гаворыць:

— Здорава ты ўздрыгнуў! Гэта быў толькі запальны знарад. Ён прасывісьцеў там у кустох.

Я прыпаднімаюся і адчуваю сябе дзіўна самотным. Добра, што Кат тут. Ён задумліва глядзіць на фронт і кажа:

— Цудоўны фэйервэрк, калі-б гэта ня было так небяспечна!

Адзаду нас разрывалаецца знарад. Некалькі новабранцаў спуджана падскакваюць. Праз дзве хвіліны зноў бліскае выбух, ужо бліжэй. Кат выбівае люльку.

— Ціпер пастралаюць.

Ужо началося. Мы адпаўзаем назад у непарафку. Наступны знарад падае ўжо сярод нас.

Двое-трое ўскрыкваюць. На горызонце ўзынімаюцца зялёныя ракеты. Гразь узълятае ўгару, гудуць асколкі. Чутно як яны шчоўкаюць, калі грукат выбуху ўжо даўно сціх.

Калія нас ляжыць ахоплены страхам новабранец з бляявай галаўой. Ён съдзинуў твар рукамі. Яго шлем адкаціўся ўбок. Я падбіраю яго і хачу надзець яму на галаўу. Ён глядзіць на мяне, адштурхвае шлем і падпаўзае да мяне, хаваючы, як дзіцё, галаўу мне пад руکі, усутыч да грудзей. Яго вузкія плечы дрыжаць. Плечы, якія былі ў Кемэрыха.

Я дазваляю яму шукаць у сябе аховы. Аднак, каб шлем на што-небудзь бы згадзіўся, я напяльваю яго яму на азадак, не з савольства, а з перасцярогі, бо гэтая частка цела больш за ўсё выпукліваецца. Хоць тут і тоўсты пласт міса, але параненыні заду вельмі

хваравітыя, прыходзіцца па месяцах ляжаць на жываце ў лазараі і паслья таго напрэуна абавязкова кульгаць.

Недае здорава хлюпнула. У перамежках паміж выбухамі чуны крыкі.

Нарэшце, робіцца зацішней. Знарады кладуцца цяпер за нам'юць па апошніх рэзэрвных акопах. Мы парашаем аглядзеца. Чывоняя ракеты лётаюць па небе. Мабыць будзе атака.

У нас усё як і раней спакойна. Я прыпаднімаюся і ўстрасаю ногі бранца за плечы.

— Прайшло, малы, яшчэ раз усё абышлося добра.

Ён зъбянтэжана аглядаецца. Я кажу яму:

— Ты хутка прызвычаішся.

Ён зауважвае свой шлем і надзявае яго. Паволі ён апрытомніў. Раптам ён вогненна чырванее,—ён у замішаныні. Памалу ён прыгявае руку назад і балюча глядзіць на мяне. Я адразу разумею чым справа: гарматная ліхаманка. Сур'ёзна кажучы, я ня з тэй мэту клаў шлем як раз на тое месца, але ўсё-ж ткі я яго ўцешваю:

— Тут сароміцца няма чаго. Не такія людзі, як ты, пры першых баявых хрэзьбінах накладвалі ў штаны! Ідзі ў кусты і скінь спод Вось і ўсё!

Ён зънікае. Робіцца зацішней, але крыкі не змаўкаюць.

— Што там адбываецца, Альбэрт?—пытаюся я.

— Дзьве колёны трапілі пад агонь.

Крыкі працягваюцца. Гэта ня людзі: людзі ня могуць так жудаць крычэць.

Кат гаворыць:

— Параненая коні.

Я яшчэ ніколі ня чую, як кричаць параненая коні, і ледзь можадзь веры гэтamu. Гэта крык усяго быцця гэтага замардаванства зварэння ад дзікага, страшеннага болю. Мы бляднеем. Дэтэр вышростваеца.—Скурадзёры! Скурадзёры! Ды прыстрэльце-ж іх!

Ён селянін і любіць коняй. Ён прымае гэта да сэрца. І нібы з рок амаль съціхае артылярыйскі агонь. Тым выразлівей крыкі і вёлы. Ужо ня ведаеш адкуль яны зыходзяць у гэтай ціхай срэбртай мясцовасці, яны нябачны, зданнёвы, паўсюды, паміж нею і зямлём, яны бязъмерна нарастаюць. Дэтэрнг шалее і кричыць:

— Застрэльце ix! Застрэльце-ж ix! Ліха на вашу галаву!

— Траба-ж съпірша падабраць людзей,—гаворыць Кат.

Мы ўстаем і глядзім туды. Убачыўшы жывёл мы адчуваем яшчэ большы цяжар. У Мэйера ёсьць бінокль. Мы бачым цымнную группу санітараў і вялікія чорныя камякі, якія рухаюцца. Гэта параненый коні, але паранены ня ўсе. Некаторыя носяцца галёпам воддарль, падаюць і зноў бягучы. У аднаго разадрана чэрава, кішкі звысаюць доўгімі маткамі. Ён заблытваецца ў іх, падае і зноў паднімаецца.

Дэтэрынг хапае віントоўку і месціцу. Кат штурхае яе ўгару.

— Ты з глазду зъехаў!..

Дэтэрынг уздрыгвае і кідае віントоўку вобземлю.

Мы паселі і заторкваем вушы. Але гэтыя жудасныя жальбы, стоны і енкі даходзяць да нашага слыху. Яны пранікаюць паўсюды.

Мы наўчыліся шмат чаго пераносіць. Але тут нас прыбівае пот. Хочацца ўстаць і бегчы, усёроўна куды, абы толькі ня чудзь тэтага выцьця. А гэта-ж нават ня людзі, а толькі коні!

Ад цымнага клубка зноў аддзяляюцца наслікі. Потым раздаюцца асобныя стрэлы. Камякі ўздрыгваюць і робяцца больш плюскатымі. Нарэшце!

Аднак гэта яшчэ ня ўсё. Людзі ня могуць наблізіцца да параненых жывёлін, якія ў страсе разъбягаюцца, з шырокай расчыненай ад болю ляпай. Адна з фігур апускаецца на калені. Стрэл. Адзін конь падае, яшчэ адзін... Апошні абапіраецца на пярэднія ногі і круціцца кругам, седзячы, на выпрастаных пярэдніх нагах: відаць у яго раскрышаны хрыбет. Салдат падбягае да яго і прыстрэльвае. Павольна, пакорліва ён апускаецца на зямлю.

Мы аднімаем рукі ад вушэй. Крыкі съціхлі. Толькі працяглае, заміраючае ўадыханье яшчэ вісіць у паветры. У ім зноў ракеты, съплю гранат і зоркі,—гэта здаецца нават амаль дзіўным.

Дэтэрынг ідзе і сыпле ашалелыя праклёні:

— Хацеў-бы я ведаць, чым вось яны вінны?

Ён зноў падыходзіць да мяне. Голас яго гучыць узрушана, амаль урачысты.

— Кажу вам, гэта найялікшая подласць, што жывёле даводзіцца быць на вайне!

Мы ідзем назад. Час нашым трузвіком прыбыць. Неба заўважна пасвятлела. Трэцяя гадзіна раніцы. Вечер сьвежы і халоднаваты: золкам нашы твары набываюць шэры водцень.

Мы прабіраемся наперад дугам, праз акопы і варонкі, і зноў траплем у паласу туману. Катчынскі непакойны. Гэта дрэнная адзнака.

— Што з табой Кат? — пытаецца Кроп.

— Я-б хацеў, каб мы былі ўжо дома!

Домам ён называе баракі.

— Цяпер ужо нядоўга, Кат!

— Ня ведаю, ня ведаю... — гаворыць ён іэрвуючыся.

Мы праходзім траншэі і выхадзім потым на луг. Выпльвае лясою тут кожны корч зямлі нам знаёмы. Вось ужо могілкі, з могілковым узгоркамі і чорнымі крыжамі.

У гэтых момант адзаду раздаецца сывіст, потым выцьцё, трэск, гук. Мы нахілемся. На сто мэтраў паперадзі нас узльётвае вобала дыму.

У наступную хвіліну ад другога выбуху паволі ўзынімаецца над верхавінамі кавалак лесу, угору плывуць тры-чатыры дрэвы, пры гэтым яны рашчапляюцца на трэскі. Ужо шыпяць, як кацельныя вітылі, чарговыя гранаты. Мощны агонь.

Пад заслону! — крычыць нехта. — Пад заслону!

Лугі роўныя, лес завельмі далёка і небясьпечны; іншай заслоны ў нас няма, апрача могілак ды могілковых узгоркаў.

Мы ўпацёмку кідаемся туды, і кожны адразу-ж, быццам яго гоніць везгер, прыцішаецца за могілкавай наспай.

Кожная сэкунда дорага. Ноч робіцца вар'яцкай. Усё хвалюецца і людзее. Цемра, чарнейшая за ночь, налятае на нас з гіганцкім гарбом і праносіцца над намі. Успышкі выбухаў палымнеюць над могілкамі.

Выйсьця няма. Пры блеску выбухаў я асьмельваюся глянцуць на лугі. Яны становяцца сабою разбушаванае мора, полымя ад гранат, што выбухаюць, узынімаецца фронтам. Ня можа быць, каб хто-небудзь звярнуўся адтуль.

Лес зьнікае. Ён стойчаны, падраны, раскірзаны... Нам трэба заставацца тут на могілках.

Наперадзі нас разрываецца зямля. Дажджом падаюць камені. Я адчуваю штуршок. Мой рукаў разадраны асколкам. Я съціскаю рукак. Ніякага болю. Але гэта це заспакойвае мяне, пакалечаныні дэла прычыняюць больш значна пазыней. Я абмацаю руку. Яна запэцкана зле не пашкоджана. Рантам мяне б'е па чэрепе так, што мне здаецца нібы я трачу прытомнасць. Толькі-б ня страдаю прытомнасць! — я апускаюся ў чорнае нябыцьцё і адразу-ж зноў ачуньваю. Асколкі ударыў па майшлеме, ён прыляжеў здалёк і ня мог прабіць яго.

Я абціраю гразь, што заляпіла мне вочы. Перад мной разварочанаа яміна. Я няясна бачу яе. Знарады рэдка трапляюць у адну і туую-ж варонку, таму я кідаюся туды. Адным скокам я перабягаю адлегласць, прыгнаюся да зямлі, як рыба, раптам зноў сьвіст, я шпарка згінаюся крукам, шукаю прыкрыцца, намацваю зылева нейкі прадмет, прыціскаюся да яго, ён паддаецца, я стагну, зямля разрываецца, паветра б'е мне па вушох, я паўзу пад прадмет, закрываюся ім. Гэта дрэва, заслона, заслона—мізэрная ахова ад знарадаў, што сышлюцца з усіх бакоў.

Я адчыняю вочы; мае пальцы ахапілі чыйсьці рукаў, руку. Парацены. Я крычу яму—няма адказу. Труп. Мая рука працягваецца далей, у адломкі дрэва. Ціпер я успамінаю, што мы ляжым на моргілках.

Аднак агонь мацней за ўсё астатніе. Ён зьнішчае ўсякія роздумы і я ўсё глыбей зарываюся пад труну, яна павінна абараніць мяне, ходзьбы ў ёй ляжала сама съмерць.

Наперадзі зъле варонка. Я ахапляю яе вокам, як кулакамі, я мушу адным скокам трапіць туды. Аж раптам удар па твары, чысьць рука схапіла мяне за плячо. Няўжо ажыў нябожчык? Рука трасе мяне. Я паварочваю галаву, пры імгненным съятле я ўтаропліваюся ў твар Катчынскага. Яго рот шырока адчынены, і ён крычыць. Я нічога ня чую, ён трасе мяне і сунеца далей. Уміг нарастаючы яго голас да-сягае да майго слуху:

— Газ, га-аз, га-аз. Перадавай далей!

Я хапаюся за супроцьгаз... Крыху воддарль ад мяне нехта ляжыць. Я думаю толькі пра адно: той там павінен ведаць.—Газ, га-аз!—Я клікаю, падсеўваюся да яго, удараючы па скрынцы проці газу. Ён нічога не зауважвае. Яшчэ раз, яшчэ раз—ён толькі нагінаецца. Гэта новабранец. Я зьблінтэжана гляджу на Ката. Ён трymае маску перад сабой—я таксама выцягваю сваю, шлем падае ўбок, я нацягваю маску на твар, падсеўваюся да свайго суседа, раней за ўсё хапаю яго супроцьгаз, выхопляю маску, нацягваю яе яму на галаву, ён хапаецца за маску, я адпускаю яе і адразу кладуся ў варонку.

Глухія выбухі газавых гранат зъліваюцца з грукатам выбуховых знарадаў. У прамежках паміж выбухаў гучасць звон, гонгі, мэталічныя ляскавускі, якія паўсюды разносіць вестку: газ-га-аз, га-а-аз...

Адзаду мяне пешта плюхнула—раз, другі. Я праціраю запацеўлымі акуляры май маскі. Гэта Кат, Кроп і яшчэ нехта. Мы ляжымо

ўсе чэцьвера, у цяжкім, поўным чаканъня напружаныні і дыхаем
мага павольней.

Гэтая першыя хвіліны ў масцы—рашаючыя. Ці не прапускае яны
паветра—у гэтым пытаныне жыцьця і съмерці. Я ведаю страшны
малюнкі з лазарэту: атручаныя газамі, марудна паміраючы ад заду-
шэння, выплёўваючы па кавалачках спаленый лёгкія.

Я дыхаю асьцярожна, прыціснуўшы рот да патрону. Цяпер из
зямлі съцеляцца выпарэнныі, зъбіраючыся ў кожнае паглыбленьне.
Накшталт белай шырокай мэдузы, яны запаўзаючы у нашу ва-
ронку, яны ўсмоктваючы ў яе. Я штурхаю Ката: лепши выпаўзьці на
гару і ляжаць там, а ия тут, дзе больш за ўсё зъбіраецца газу. Але
нам не шанцуе: зноў пачынаецца гураганны агонь. Здаецца—не зна-
рады грымяць, а лютуе сама зямля.

З трэскам і сывістам нешта чорнае ляціць да нас. Яно цяжка
браёнула ля нас: выдраная з зямлі труна.

Я бачу як Кат кратаетца і падпаўзаю да яго. Труна ўпала на вы-
цягнутую руку чацьвертага, які сядзіць у нашай яміне. Вольнай ру-
кой ён наважваецца зъдзерці з сябе маску. Кроп у час падскоквае
да яго, моцна праціскае яго руку да сьпіны і з сілай яе трymае.

Кат і я імкнемся вызваліць параненую руку. Покрыўка труны
трэснула і трymаецца зусім нямоцна, нам лёгка яе зъдзерці і выкі-
нуць мерцьвяка. Ён кулем падае ўніз, потым мы спрабоўvаем рассу-
пудь ніжнюю частку труны.

На шчасце паранены траціць прытомнасць, і Альбэрт можа
нам дапамагчы. Цяпер нам німа чаго асьцярагацца, і мы работаем
як умеем да таго часу, пакуль труна не пачынае з уздыхам падда-
вацца падсунутай пад яе рыдлёўкай.

Пачало віднець. Кат бярэ кавалак покрыўкі, падкладае яго пад
разьбітую руку, і мы перавязваем яе бінтамі з усіх наших індывіду-
альных пакетаў. Большага мы зараз ня можам зрабіць.

Мая галава ў супроцьгaze гудзе і трапічыць, яна гатова трэснүць.
Лёгкія напружаны, яны атрымліваючы ўсё тое-ж гарачае скары-
станае дыханыне, жылы па скронях напухлі, я адчуваю, што за-
дыхаюся.

Шэрэ съятло прасочваецца ў нашу яміну. Вечер дзьме над
могілкамі. Я высоўваюся за край варонкі.

У бруднаватым съвітаныні я бачу перад сабой адарваную нагу,
бот зусім цэлы. Я пасыплю ў адзін міг разглядзець ўсё гэта. Але

вось за некалькі мэтраў ад мяне нехта падымаецца. Я праціраю акуляры супроцьгазу, але дзякуючы маёй уэрушанасці яны зноў зараз-жа цьмееюць.

Я прыглідаюся: там чалавек бяз супроцьгазу.

Я чакаю некалькі сэкунд. Ён на падае, ён азіраецца, нечата шукаючы, і робіць некалькі крокоў. Веддер разъдзымуў газы, паветра чыстае. Я з хрыпам таксама зрывая маску і валюся; нібы халодная вада ўліваецца ў мяне паветра, вочы гатовы трэнснуць, хваля захліствае мяне... Прыйтомнасьць на хвіліну гасце.

Выбухі съіхлі. Я паварочваюся да варонкі і раблю знакі іншым. Яны выбіраюцца і зрываюць з сябе маскі. Мы зьбіраемся ля парапенага, адзін бярэ яго перавязаную руку. Мы хутка клыпаем прæч.

Могілкі ўсе разварочаны. Паўсюды раскіданы труны і мерцвякі. Яны яшчэ раз былі ўмярцвены; але кожны распіматаны труп выратаваў каго-небудзь з нас.

Плот разбураны, рэйкі пракладзены за ім палявой чыгункі раскіданы і тырчаць, загнутыя ўтару. Перад намі ляжыць нехта. Мы спыняемся, толькі Кроп ідзе далей, вядучы парапенага.

Той, што ляжыць на зямлі—новабранец. Яго съягно акрываўлена; ён да таго зьнясілены, што я хапаюся за сваю пляшку, у якой у мяне ром з гарбатай.

Кат затрымлівае маю руку і нахіляеца над ім:

— Куды табе трапіла таварыш?

Ён водзіць вачыма, ён завельмі слабы, каб адказаць.

Мы памалу разрэзваем яго штаны. Ён стогне.

— Ціха, ціха, зараз будзе лягчэй...

Калі ў яго прастрэлены жывот, дык яму нельга даваць піцу. Там усё цэла. Гэта добра! Мы раскрываем съягно. Яно становіць сабой месіва з мяса і адломкаў касцей. Трапіла ў самы сустаў. Хлапец ужо ніколі ня здолеে хадзіць.

Я праціраю яму скроні авбільгочаным пальцам і даю яму глытнудзь. У вачох яго паказваеца жыцьцё. Ціпер мы толькі зауважаем, што і правая яго рука ў крыве.

Кат раскубвае як мага шырэй мэрлю з двух пакетаў, каб пакрыць ёй усю рану. Я шукаю тканіны, каб абвязаць па версе. У нас больш нічога не засталося, таму я спушчаю ў парапенага штаніну, каб скрыстаць для перавязкі кавалак яго сподняй. Аднак у яго іх німа. Я бліжэй прыглідаюся да яго; гэта ўсё той самы біялы хлапец

Кат між тым выцягнуў з кішэні аднаго забітага яшчэ некалькі індывідуальных пакетаў, і мы асьцярожна перавязваем параненага. Я кажу хлапцу, які пільна глядзіць на нас:

— Зараў мы пойдзем за наслікамі.

Тут ён адчыняе рот і гаворыць шэпнатам:

— Застанься тут...

Кат кажа:

— Мы зараз звернемся, мы прынясем для цябе наслікі.

Цяжка сказаць ці зразумеў ён нас. Ён, як дзіцяне, скуголіш пазаду:

— Не пакідайце.

Кат азіраецца і шапоча:

— Ці ня лепш праста пусьціць у справу рэволювэр, каб спыніць гэта?

Хлапец бадай ці перанясе перавозку, і ад сілы—ён працягніе яшчэ некалькі дзён. Аднак усё ранейшае будзе за нішто ў параўнаныні з часам, які яму яшчэ застаўся перажыць. Цяпер ён аглушаны і нічога не адчувае. Праз гадзіну ён ператворыцца на крылівы камяк нясьцерпных пакут. Дні, якія ён яшчэ можа пражыць будуть поўнымі шалёных пакут. А хіба ня ўсёроўна, пражыве ён іх ді не?..

Я ківаю:

— Так, так, Кат, трэба ўзяць рэволювэр.

— Дай сюды!—гаворыць ён і застаецца на месцы. Я разумею: ён адважыўся. Мы азіраемся, але мы ўжо не адны. Перад намі з'яўляецца купка людзей. З варонак і магіл выглядаюць гаіёвы.

Мы дастаем наслікі.

Кат ківае галавой.

— Такія маладыя хлапчукі!—Ён паўтарае:—Такія маладыя, бязвінныя хлапчукі...

Нашы страты аказаліся меншымі, чым можна было меркаваць: пяць забітых і восем параненых.

Гэта быў нядоўгі, выпадковы абстрэл. Два нашых забітых ляжаць у аднай з разварочаных магіл, нам застаецца толькі засыпаць іх зямлём.

Мы ідзем назад. Моўкі мы пасоўваемся дугам адзін за аднага. Параненых здаюць на санітарны пункт.

Раніца паҳмурная, санітары бегаюць з нумарамі і білетамі, паріз-
неный стогнуць.

Пачынае капаць дождж.

Праз гадзіну мы даходзім да нашых грузавікоў і забіраемся ў іх.
Цяпкі нам раскашней.

Дождж павялічваецца. Мы разгортваєм палотны палатак і кла-
дзем іх сабе на галаву. Дождж барабаніць па іх і цичэ далоў. Аба-
пал дарогі цурчаць дажджавыя ручай. Машыны плёскаючы пра-
ляждаюць па ямінах, і мы ў паўсуне хістаемся з боку ў бок.

Два чалавека наперадзі нас тримаюць у руках доўгія, што скан-
чаюцца вілкамі, кіі. Яны сочаць за тэлеграфнымі правадамі, якія
вісіць упоперак вуліцы так нізка, што могуць сарваць нам галовы.
Два чалавекі тут-же падхопліваюць іх сваімі двойчастымі кіямі і пад-
німаюць іх высока над намі.

Мы чуем іх крык:—Увага! Провад!—і ў паўсуне мы згінаем ка-
лені і потым зноў выпростаємся.

Аднастойна калышуцца машыны, аднастойна паўтараюцца крыкі,
аднастойна барабаніць дождж. Ён лъле на шыны, галовы і на галовы
забітых там, наперадзі, на цела маленькага новабранца, рана якога
завельмі вялікая для яго съязгна, ён лъле на магілу Кемэрыха, ён
льле на нашыя сэрцы.

Недзе раздаецца выбух. Мы ўздрыгваєм, нашы вочы пашыраюцца,
рукі зноў гатовы перакінудзь цела праз съценкі машыны ў прыда-
рожную канаву. Далей нічога няма. Адны монотонная ўскрыкваньні:

— Увага! Провад!

Мы апушчаемся на калені, мы зілоў у паўсуне.

V

Цікка забіваць вошы па здзій, калі іх у цібе сотні. Яны даволі
цьвёрдые і ціскаць іх пазногам дакучае. Таму Т'ядэн прыматаў
дротам да агарку съвечкі пакрыўку ад бляшанкі з-пад ваксы. У гэтую
маленькую патэльню скідваюць вошы, чутны лёганкі трэск
і ўсё гатова.

Мы садзімся ў кружок, кашулі ў нас на каленіах, верхняя часткі
аголенага цела—у цеплым паветры, рукі за работай. У Гайе вошы
выдатныя: у іх на галоўцы чырвоны крыж. Таму ён съцвярджае,
што падчапіў іх у лазарэце ў Тургуце, і нават пібы ад галоўнага

доктара. Ён хоча скарыстаць для змазкі ботаў іх сала, якое пасту-
пова зъбіраецца ў бляшанай пакрыўцы, і на працягу паловы га-
дзіны рагоча з свайго жарту.

Аднак сёньня ён вялікім посьпехам не карыстаецца; нас цікавіць
нешта іншае.

Чуткі спраўдзіліся. Гімэльштос тут. Ён з'явіўся ўчора, мы ўжо
чулі гэтак знаёмы нам голас. Тут яму прыдзецца шмат з чаго зъдзі-
віцца. Т'ядан на працягу доўгага часу разказвае нам, як ён мяркуе
адказваць Гімэльштосу. Гайе задумліва глядзіць на свае вялізарныя
кулакі і падміргвае мне. Зъбіцце Гімэльштоса было самым яркім
здарэннем у яго жыццё: ён казаў мне, што часта бачыць гэта
здарэнне ў сyne.

Кроп і Мюлер гутараць; Кроп набываў сабе поўны кацялок сача-
віцы, мусіць на сапёрнай кухні.

Мюлер прагавіта заглядавае ў яго, але стрымліваецца і пытаецца:

- Альбэрт, што-б ты рабіў, калі-б вось зараз замірліся?
- Міру няма,—коратка абвяшчае Альбэрт.
- Не, а калі будзе,—пярэчыць Мюлер,—што-б ты зрабіў?
- Дэмобілізаваўся-б, бурчыць Кроп.
- Гэта зразумела. А потым?
- Напісі-б—гаворыць Альбэрт.
- Не кажы глупства. Я пытаюся сур'ёзна.
- Я і адказваю сур'ёзна,—кажа Альбэрт.—Што яшчэ можна
зрабіць?

Кат зацікавіўся пытаннем. Ён патрабуе ад Кропа сваёй долі со-
чавіцы, атрымлівае яе, потым доўга думае і гаворыць:

— Напіцца, вядома, можна, але потым на бліжэйшы вагзал—да-
моў да маткі. Падумай толькі, мір, Альбэрт!

Ён рыцца ў сваёй сумцы, дастае фотографію і паказвае яе
нам.—Мая старая.—Потым ён яе хавае і пачынае лаяцца.—Пракла-
тая ўшывая вайна!

— Табе добра казаць,—пярэчу я,—у цябе сынок і жонка.

Правільна,—сьцвярджжае ён,—я мушу клапаціца пра іх, каб ім
было чаго есьці.

Мы съмлемся.

— У гэтым недахопу ня будзе. Кат, у крайнім выпадку ты
рэковізьнеш.

Мюлер галодны і ўсё ячшэ нездаволены. Ён раптам адрывае
Гайе Вэстгуса ад яго ваяунічых мар.

— Гайе, што-б ты зрабіў, калі-б зараз быў мір?

— Яму варта было-б адшлёпаць цябе па задніцы за тое, што ты
пачынаеш такія размовы,—кажу я.—З чаго ты гэта?

— З чаго каравячы гной трапляе на страху?—ляконічна адказвае
Мюлер і зноў звяртаецца да Гайе Вэстгуса.

Гайе ня можа адразу съмяціць, у чым справа, ён нахіле свой
аброслы валасамі чэрап:

— Ты думаеш аб тым, калі ня будзь больш вайны?

— Правільна! Ты здорава ўсё разумееш.

— Тады ў нас зноў будуць жанчыны. Ці-ж ня так?

Гайе аблізываецца.

— Ну, вядома!

— Чорт пабяры!—гаворыць Гайе і яго твар расплываецца.—
Тады-б падчапіў такую моцную дзяўчыну, такога сапраўднага кухон-
нага драгуна, і адразу-ж нікуды больш, як у пасьцель!

Усе маўчаць. Малонак вельмі прывабны. У нас на скуры бегаюць
мурашки.

Нарэшце, Мюлер зьбіраецца з духам і пытаецца:

— А пасьцль?

Пауза. Потым Гайе абвяшчае некалькі пакрыўджана:

— Калі-б я быў унтэр-офіцэрам, дык я-б застаўся ў прусакоў
на звыштэрміновай.

— Гайе, ты жартаўнік!—кажу я.

Ён спакойна пярэчыць:

— Ты калі-небудзь рэзаў торф? Паспрабуй вось!

Потым вымае з-за халявы лыжку і цягнецца да Альбэртавага
кацялка.

— Хужэй за акопы ў Шампані, таксама нічога ня можа быць,—
пярэчу я.

Гайе жмакае і ўхмыляецца:

— Затое там гэта цягнецца больш часу. І ўйсьці адтуль нельга.

— Але паслухай, Гайе, дома-ж лепши!

— Крыху так,—гаворыць ён і з адчыненым ротам паглыбляецца
ў думкі.

На выразе яго твару можна адгадаць пра што ён думае. Мізэрная хатка на балоце, цяжкая работа зранку да вечару, мізэрная заработка плата, брудная батрацкая вопратка...

— На вайсковай службе ў мірны час ніякіх клопатаў,—паведамляе ён.—Штодня гатовая ежа, і нічога ня робіш, маеш свой ложак, кожных восем дзён чыстую бялізну, як кавалер там які, правіш сваю унтэр-офіцэрскую службу, носіш прыгожы мундыш; увечары ты вольны чалавек і ідзеш у шынок.

Гайе надзвычай ганарыцца сваім ідэямі. Ён закаханы ў іх.

— А калі ты праслужыш сваіх дванаццаць год,—атрымліваеш пэнсіёнае пасьведчаныне і робішся жандаром. Тады можаш увесь дзень гуляць.

Ён нават успадеў смакуючы наперад сваю будучыню.

— Уяві сабе, як цябе тады будуть частаваць. Тут чарка конъяку, там поўлітра віна. З жандармам кожнаму прывабна быць у добрых адносінах.

— Ты-ж ніколі ня будзеш унтэр-офіцэрам, Гайе!—кідае яму Кат.

Гайе зьблітэжана пазірае на яго і маўчыць. Яго думкі зараз поўны яснымі восенскімі вечарамі, нядзельнымі днямі ў стэпе, вясковымі званамі, вечарамі і начамі прабаўленымі з вясковымі дзяўчатамі, грачанамі блінамі з вялікімі вочкамі тлушчу, гадзінамі бесклапотнай балбытні за кухлем піва.

З такім множствам малюнкаў ён ня можа так хутка спрапоцца, таму ён бурчыць, раззлаваны.

— І што за глупства вы заўсёды пытаецце?

Ён напяльвае кашулю праз талаву і зашпіляе сваю куртку.

— А што-б ты пачаў рабіць, Т'ядэн—крычыць Кроп.

Т'ядэн ведае толькі адно: сачыць за тым, каб ад яго ня высьлізнуў Гімэльштос.

Яму, мабыць, больш за ўсё жадалася-б замкнуць яго ў куфры і што раныня накідацца на яго з доўбняй. Ён звяртаецца да Кропа:

— На тваім месцы я пастараўся-б зрабіцца лейтэнантам. Тады-б ты здолеў так расцукучаць яго, што ў яго-б у азадку вада загатавалася-б.

— А ты, Дэтэрынг?—працягвае дапытвашца Мюлер. З сваімі пытанынямі ён проста ўроджаны настаўнік.

Дэтэрынг неразгаворліви. Але гэтая тэма прымушае яго падумашь над адказам. Ён глядзіць угару і гаворыць толькі^{адзін} сказ:

— Я-б акурат прысьпей на жніво,— і з гэтым ён устae і адыходзіць.

У яго шмат клопатау. Яго жонка мусіць даглядаець гаспадарку. Да таго ў яго яшчэ забралі двух коняй. Кожны дзень ён чытае атрыманыя газэты, каб даведацца ці на было дажджу ў яго Ольдэнбурскім краі. Гэта можа перашкодзіць уборцы сенажаці.

Гімэльштос у некаторым замішаныні. Ён проста падыходзіць да нашай групы. Т'ядэнаў твар накрываецца плямамі. Ён плаズма кладзецца на траву і ад хваляванья заплюшчвае вочы.

Гімэльштос у некаторым замішаныні. Ён зьменшвае крокі. Усё-ж ткі ён набліжаецца да нас. Ніхто на робіць ніводнага руху, каб падніцца. Крап з цікавасцю пазірае на яго.

Вось ён стаіць перад намі і чакае. Таму, што ніхто нічога на кажа, ён гаворыць:

— Ну?..

Праходзіць некалькі сэкунд; Гімэльштос, відаць, ня ведае, як яму трэба трymацца. Больш за ўсё яму хацелася-б адразу на нас пакрычэць. Адылі, ён, эдаецца, ужо зразумеў, што фронт не казарменны двор. Усё-ж ён наважваецца нешта зрабіць і звяртаеца не да ўсіх нас, а да аднаго, спадзяючыся такім способам лягчэй атрымаць адказ. Крап да яго бліжэй за ўсіх. Таму ён абірае яго.

— Дык значыць і вы тут?

Але Альберт не палае сяброўскімі пачуццямі да яго. Ён каротка адказвае:

— Крыху больш часу за вас, мяркую.

Рудаватыя вусы ўздрыгваюць.

— Вы хіба мяне не пазнаеце?

Цяпер Т'ядэн адчыняе вочы:

— Пазнаем.

Гімэльштос звяртаеца да яго.

— Ды гэта-ж Т'ядэн, ці-ж ви так?

Т'ядэн падымае галаву:

— А ці ведаеш ты, хто ты такі?

Гімэльштос зьбіты з панталыку:

— З якога часу гэта мы сталі на ты? Мы яшчэ разам не ляжалі ў канаве ла дарогі.

Ён відаць ні ведае, як яму высці з гэтага становішча. Гэтай адкрытай варожасці ён не чакаў. Аднак ён асьцярожны; відаць яму некта ўжо расказаў пра стрэлы ў съпіну.

Т'ядэн пры запытаныні аб прыдарожнай канаве ад ашалення робіцца нават дасціпным.

— Не, гэта толькі адайн ты там ляжаў.

Цяпер закішае Гімэльштос. Т'ядэн хутка выпярэджае яго. Яму неабходна выказацца.

— А ты што з сабе ўяўляеш, хочаш ведаць? Сукін ты сын, вось хто ты! Я ўжо даўно хацеў табе гэта сказаць.

У яго блявых съвінных вочках съвеціца чаканае на працягу доўгіх месяцаў задаваленне, калі ён урэшце выпальвае «сукін сын».

Цяпер разьюшыўся і Гімэльштос.

— Ты чаго хочаш, шчанё, брудны тарфянны д'ябал? Устаць! Руکі па швох, калі з вамі размаўляе начальства!

Т'ядэн велічна ківае.

— Можаде ісьці, Гімэльштос! Ідзеце прэч!

Гімэльштос заўсёды абаронца статуту. Больш зыняважаным не мог бы быць і сам кайзэр. Ён рычыць:

— Т'ядэн, я загадваю вам у парадку службовай дысцыпліні: устаньце!

— Яшчэ што? — пытаецца Т'ядэн.

— Вы выканаецце мой загад, цыне?

Т'ядэн, сам таго не падазраючы, адказвае з халодным сэрцам і рапчука вядомай лаянкай адначасова агалие свой азадак.

Гімэльштос адлітае ад яго:

— Вы адкажаце перад палітычным судом!

Мы бачым як ён ідзе ў кірунку да канцелярыі.

Гайе і Т'ядэн двіка рагочуць. Гайе так съмлеца, што ў яго раптач скоўваецца з месца ніжня сківіца і ён застаецца з бездапаможні расчымненым ротам. Альберту прыходзіцца паправіць ударам кулака.

Кат заклапочаны:

— Калі ён удаесьць цібе, — будзе кепска.

— Ты думаеш, ён гэта зробіць? — пытаецца Т'ядэн.

— Напэўна! — кажу я.

— Самае малое, што ты можаши зарабіць, гэта піць дзён суровага армішту, — абвішчае Кат.

Але Т'ядэна гэта ня пужае.

— Пяць дзён карцэрү—гэта пяць дзён спакою.

— А калі цябе пашлюсь у цыдатэрю?—дапытвае больш грунтоўна Мюлер.

— Тады на гэты час для мянё ня будзе вайны.

Т'ядэн шчасльвіец. Для яго ня існуе клюпатаў.

Ен адыходзіць разам з Гайе і Леерам, каб не патрапіць пад гарачую руку.

Мюлер усё яшчэ ня скончыў сваіх запытаньняў. Цяпер ён падступае да Кропа.

— Альбэрт, калі-б ты сапраўды трапіў дамоў, што-б ты начаў рабіць?

Кроп цяпер пад'ёшы і таму больш уступлівы.

— Колькі, уласна кажучы, нас тады было ў клясе?

Мы падлічваем: з дваццаць сем забіта, чар্চвёра паранена, адзін у вар'яцкім доме. Гэтак ад сілы набирэцца чалавек дванаццаць.

— Троес зрабіліся лейтэнантамі,—гаворыць Мюлер.—Думаеш чым дазволіць Канторэку рабіць ім заўвагі?

Мы гэтага ня думаем, ды і мы таксама не дазволім рабіць нам заўвагі.

— Дык па-твойму, ці захавана аздзінства дзеі, часу і месца ў драме «Вільгельм Тэль»? успамінае раптам Крок і голасна рагоча.

— Якія былі задачы Гетынгенскага хаўрусу?—пытаетца нечакана Мюлер з асаблівай строгасцю.

— Колькі дзяцей было ў Карта адважната?—спакойна пытаюся я.

— Вый ў жыцы! ні да чаго ня будзеце прымлаты, Боймер!—вішчыць Мюлер.

— Калі была бойка ля Замы?—хоча ведаць Кроп.

— У вас німа моральних аеноў, Кроп. Садзецца! Тры з мінусам,—адрабляюся я.

— Якія задачы лічыў Лікурт найважнейшымі для дзяржавы?—шапоча Мюлер і робіць выгляд, нібы напраўляе пэнсія.

— Як трэба сказаць: «Мы, у якіхі немцаў, бімся толькі Бога і больш нікога», ці проста: «мы—немцы?»—радаю я пытаньне.

— Колькі жыхароў у Мэльбурне?—шчабечча Мюлер.

— Як-же вы з выбрацца жыць, калі вы гэтага ня ведаце?—абурэна пытаюся я ў Альбэрта.

— Што трэба разумець пад «шчапленьнем»—казырае ў сваю чаргу той.

Ня шмат запомнілі мы з усяго гэтага барахла. Да таго-ж гэта і не згадзілася нам. Аднак у школе нікто нас не навучаў, як на дажджу і ў непагадзь запаліць папірбоску, як распаліць вогнішча з мокрых дроў, альбо што штых лепш за ўсё ўторкваша у жывог; бо пры ўдары ў рэбры ён можа там застрэць.

Мюлер гаворыць у задуменъні.

— Усёроўна нам давядзеца сесцыі на школьнную лаву.

Я лічу гэта немагчымым.

— Быць можа, мы будзем проста здаваць дыплёмны экзамен.

— Для гэтага патрэбна падрыхтоўка. А калі ты здасі, што тады? Быць студэнтам ня шмат чым лепш. Калі ў цябе няма грошай.

— Усё-ж гэта лепш. Але, апрача глупства, там нічаму не навучань.

Крап згаджаецца з намі.

— Як можна прымачыць ўсё на сур'ёз пасыля таго, як мы пабывалі тут?

— Але-ж ты мусіш мець якую профэсію!— дадае Мюлер, зўсім як Канторэк сваёй уласнай пэрсонай.

Альбэрт чысьціць сабе пазногці нажом. Мы зьдзіўлены яго акуратнасцю. Але гэта толькі ад бязуважлівасці. Ён адкідае нож і абвяшчае:

— У гэтым вось і справа... Кат, Дэтэрынг і Гайе зноў звернуцца да свайго рамяства, таму што яны займаліся ім і раней. Гімельштос таксама. У нас-жа сваёй профэсіі ня было. Як-жа пасыля ўсяго гэтага,—ён робіць гэст у бок фронту,—мы здолеем прыучыць сябе да якой-небудзь справы?

— Варта было-б зрабіцца рант'е і жыць сабе ды пажываць у поўнай самоце ў лесе,—кажу я, але адразу-ж стыдаюся гэтай марнай думкі.

— Што толькі будзе, калі мы з'вернемся назад?—гаворыць Мюлер і сам палохаецца...

Крап паціскае плячыма.

Ня ведаю, абы з'вярнуцца, а там пабачым.

Ні ў каго з нас, па сутнасці няма адказу.

— А што-ж можна рабіць?—пытаюся я.

— У мяне ні да чаго няма ахвоты,—адказвае стомлена Крап.

— Прыйдзе дзень, калі ты ўсёроўна сканаеш... навошта тады ўсё гэта? Я наогул не даю веды, што мы зьвернемся назад.

— Калі я пра гэта думаю, Альбэрт,—кажу я праз некаторы час і перакідаюся на съпіну,—дык мне жадаецца, калі я толькі пачую слова «мір», і калі гэта сапраўды будзе мір,—учыніць нешта нейма-вернае... да таго мне гэта думка стукае ў галаву. Што-небудзь та-кое, што было-б роўнаважна нашаму мадзенюню ў гэтым згубным балоце. Я толькі не могу нічога надумаць. Усё, што ўяўляеца мнемагчымым, усе гэтыя гісторыі з професіяй і навучэннем, пэнсіяй і іншым,—ад усяго гэтага мяне занітуе, бо ўсё гэта ўжо было і ўсё зрабілася агідным. Я нічога не могу надумаць, нічога не могу надумаць, Альбэрт!

Рантам мне ўсё пачынае здавацца безнадзейным і ня пэўным.

Крап таксама раздумвае над гэтым.

— Нам наогул усім давядзеца цяжка. Ці ня прымусіць гэта кагонебудзь падумаць там, на радзіме? Два гады, якія прайшлі ў стра-ляніне і ў кіданыні гранат,—гэтага-ж нельга скінудзі з сябе, як ста-рую панчоху!

Мы прыходзім да заключэння, што ўсім аднолькава кепска; на толькі нам тут. Паўсяды і ўсім, хто знаходзіцца ў такім-же стан-вішчы: аднаму больш, другому менш. Гэта агульны лёс нашага пака-леньня.

Альбэрт выказвае гэта.

— Вайна зрабіла ўсіх нас ні да чаго ня прыдатнымі.

Ен мае рацыю. Мы ўжо ня моладзь. Мы ўжо ня хочам штурма-ваць съвет. Мы ўдекачы. Мы ўцякаем ад саміх сябе. Ад нашага жыцця. Нам было восемнацца год, і мы пачыналі любіць съвет і жыццё; а нас прымусілі страліць ва ўсё гэта. Першая граната, што выбухнула, трапіла нам у сэрца. Мы аддзелены ад дзеянасці, ад імкненіяў, ад прогрэсу. Мы ўжо ў гэта ня верым; мы верылі ў вайну.

У канцылярыі пачынаецца ажыўленыне. Гімэльштос, відаць, па-ставіў усіх на ногі. На чале процэсіі ідзе трушком тоўсты фэльд-фэбэл.. Падешна, што фэльдфэбэлі чамусыці ўсе тоўстыя.

За ім съледам прагнучы, помсты Гімэльштос. Яго боты зіхаціць на сонцы.

Мы паднімаемся. Фэльдфэбэль сапе:

— Дзе Т'ядэн?

Вядома, ніхто гэтага ня ведае. Гімэльштос злосна пазірае на нас.

— Вы напрэуна ведаецца. Толькі ня хочаце казаць. Кажэпе зараз-жа!—Фэльдфэбель шмыгае вачыма па бакох; Т'ядзена нідзе няма. Ён намагаецца павярнуць справу ў другі бок.—Праз дзесяць хвілін Т'ядэн павінен зьявіцца ў канцылярыю.

З гэтым ён адыходзіць. Гімэльштос цягнецца за ім.

— У мяне такое прадчуванье, што ў наступны раз на шанца-вых работах я кіну скрутак дроту на Гімэльштосавы ногі,—разва-жае Кроп.

— Мы яшчэ зробім над ім шмат штуковін,—съмлецца Мюлер.

Я іду ў баракі і паведамляе Т'ядзену аб становішчы спраў, каб ён мог зынікнуть.

Потым мы зъмяняемся месцамі і зноў пачынаем гуляць у карты. Гэта мы можам: гуляць у карты, ваяваць і лаяцца. Ня шмат для дваццаці гадоў,—завельмі шмат для дваццаці гадоў.

Праз паўгадзіны Гімэльштос зноў ля нас. Ніхто не зварочвае на яго ўвагі. Ён пытаецца пра Т'ядэна. Мы ціскаем плячыма.

— Ты-ж павінен быў шукаць яго!—настойвае ён.

— Хто гэта ты?—хоча даведацца Кроп.

— Ну, ты, і твой сусед, і ўсе хто тут.

— Я-б папрасіў вас ня тыкаць нас,—гаворыць Кроп у тоне пал-коўніка.

Гімэльштос нібы з неба зваліўся.

— Хто-ж вас тыкае?

— Вы.

— Я?

— Ага.

— Гэта яго бяра за жывое. Ён недаверліва глядзіць на Кропа таму, што ён ня мае ніякага ўяўлення пра тое, чаго той хоча. Усё-ж у гэтым выпадку ён не давярае сабе і зноў зварочваеца да нас:

— Хіба яго не знайшлі?

Кроп кладзецца на траву і пытаецца:

— Вы былі ўжо калі-небудзь на фронце?

— Гэта ня ваша справа!—адразае Гімэльштос.—Я патрабую адказу.

— Добра,—адказвае Кроп і падымаецца.—Паглядзеце вось туды, дзе маленькія вобалачки. Гэта выбухі французскіх шрапнэй. Мы былі там учора. Пяцёра забітых, восьмёра параненых. Гэта было

назначнай спрабай. Калі вы наступным разам пойдзеце з намі, дык ніжнія чыны, раней чым памерці, будуць падыходзіць да вас, становіцца ва фронт і ветліва пытака: «Дазвольце адлучыцца, дазвольце падохнудць». Такіх людзей, як вы, мы толькі і чакаем!

Ен энou сядэцца і Гімэльштос зьнікае як мэтэр.

— На тры дні арышту,—прадказвае Кат.

— Наступным разам пачну я,—кажу я да Альбэрта,

Але цяпер ужо канец. Увечары, у часе пераклічкі, адбываецца допыт. У канцылярыі сядзіць наш лейтэнант Бэртынк і выклікае аднаго за адным.

Я таксама мушу зъявіцца ў якасьці съведкі і вытлумачыць, дзеля чаго Т'ядэн паўстаў супроть начальства.

Гісторыя пра Гімэльштосавы лекі нятырманьня мачы робіць уражаныне. Гімэльштоса выклікаюць, і я паўтараю свае паказаньні.

— Гэта верна?—пытака Бэртынк у Гімэльштоса.

Той хоча выкруціцца, але, калі Кроп дае свае паказаньні, ён нарэшце прымушаны здацца.

— Чаму ж ніхто не паведаміў аб гэтым сваячасова?—пытака Бэртынк.

Мы маўчым, ён сам павінен разумець, які сэнс мае скарга на тую дробязь у гарнізоннай службе. Ці могуць наогул быць скаргі на вайсковай службе? Ен гэта вельмі добра бачыць і спачатку дае часу Гімэльштосу, яшчэ раз энэргічна растварыць яму, што фронт—не казарма.

Потым ён навальваецца з падвоенай моцай на Т'ядэна, які, пра слухаўшы доўгую пропаведзь, атрымлівае тры дні простага арышту. Кропу, падміргнуўшы яму, ён прызначае адзін дзень арышту.

— Інакш нельга,—гаворыць ён з жалем. Гэта разважны хлапец.

«Просты арышт»—штука на кепская. Арыштнае памяшканьне знаходзіцца ў былым птушніку. Там яны абодвы могуць прымачыць гасцей, і мы ўжо ўмовіліся прыйсці да іх. Пры «суроўм арышце» яны былі-б пасаджаны ў склеп. Раней нас прывязвалі да дрэва, але цяпер гэта забаронена. Іншы раз з намі абыходзяцца ўжо як з людзьмі.

Праз паўгадзіны паслья гэлага, як Т'ядэна і Кропа садзяць за драчыныя краты, мы ўрываемся да іх. Т'ядэн вітае нас кукарэканьнем. Потым мы дацимна гуляем у скат. Т'ядэн, вядома, выйграе, дурны наядонік!

Калі мы ўстаем, каб пайсьці, Кат пытаецца ў мяне:

— Што ты думаеш пра смажаную гусячыну?

— Рэч ня кепская,—кажу я.

Мы ўзьбіраемся на двуколку для знарадаў. Падарожжа каштует дзьве папяросы. Кат дакладна помніў месца. Хлеў належыць штабу палка. Я бяруся здабыць гуся і выслухоўваю інструкцыі. Хлеў знаходзіцца за съценкай, і ён зачынены простай засаўкай.

Кат падстаўляе мне руку, я станаўлюся на яе і пералажу праз съцину. Кат застаецца на варце.

Некалькі хвілін я стаю, чакаючи каб вочы прызвычайліся да цямна; потым я адрозніваю хлеў. Я ціха падкрадаюся да яго, намаўваю засаў, адсоўваю яго і адчыняю дзьверы.

Я бачу дзьве белых плямы... Два гуся. Гэта няёмка: скопіш аднаго—закрычыць другі. Значыць трэба абодвух. Пры вядомай хуткасці гэта павінна ўдацца.

У адзін скок я кідаюся да птушак. Аднаго гуся я схапіў адразу, другога на момант пазнай. Як шалёны, я б'ю іх галовамі аб съцену, каб аглушыць. Але, відаць, у мяне мала сілы. Гусі хрыпяць і б'юцца лапамі і крыльямі. Я заўзята змагаюся, але, чорт пабяры, якая сіла ў гусей! Яны так рвуцца, што я хістаюся з боку ў бок. У пачёмках іх белыя пёры маюць агідлівы выгляд, у руках я трymаю крылья, амаль-што баюся, што паднімуся да неба, быццам у мяне ў руках два паветраных балёны.

Вось ужо падняўся шум: аднаму з гусей пашанцевала набраць паветра і ён тарахціць як будзільнік. Я не пасыпываю ачухацца, як ён высокваве да дзьверы. Я атрымліваю ўдар, падаю на зямлю і чую злоснае рычанье. Сабака! Я кідаю погляд ў бок і бачу, што ён хоча схапіць мяне за глотку. Я зараз-жа заміраю і імкнуся ўцягнуць падбародак у каўнер.

Гэта дог. Праходзіць цэлая адвечнасць, пакуль ён адсоўвае ад мяне сваю морду і садзіцца побач. Аднак, калі я пачынаю рухацца, ён рычыць. Я чакаю. Адзінае, што я могу зрабіць, гэта паспрабаваць дастаць рэволъвэр. Ва ўсякім разе, я павінен выбрацца адсюль раней, чым прыдунь людзі. Сантymэтр за сантymэтрам я прасоўваю сваю руку.

Мне здаецца, што праходзяць гадзіны. Кожны, нават самы слабы, рух выклікае злоснае рычанье; я перастаю рухацца, потым зноў адважваюся. Калі ўрэшце я трymаю рэволъвэр, мая рука пачынае

калаціца. Я прыціскаю яе да зямлі і вырашаю: падняць рэвольвер, стрэліць раней, чым ён пасыпее схапіць і бегчы.

Я дыхаю памалу і заспакойваюся. Потым я стрымліваю дыханье і ўзынімаю рэвольвер. Раздаецца стрэл. Дог з візгатаннем адскоквае ў бок. Я дасягаю дзывярэй хлеву і перакульваюся праз аднаго з зьбегшых гусей.

Спосыпеху я хапаю яго, адным махам перакідваю праз съяну і сам ускараскваваю на яе. Не пасыпяю я пералезьці, як дог зноў зъяўляецца непашкоджаным і налятае на мяне. Я стрымгалоў звольваюся з таго боку съяны. За дзесяць кроکаў ад мяне стаіць Кат з гусем у руках. Ледзьве ўбачыўшы мяне, ён кідаецца бегчы, я—за ім.

Нарэшце, мы можам зьвесці дух. Гусь мёртвы. Кат прыкончыў яго ў момант. Мы хочам яго зараз-жа засмажыць, каб гэтага ніхто не зауважыў. Я дастаю з бараку гаршчок і дроў, і мы забіраемся ў маленькі пакінуты домік, які служыць нам для падобных мэт. Мы шчыльна завешваем адзінае акно. Тут ёсьць нешта накшталт камінка, на цэглінах ляжыць жалезні пласток. Мы распальваем агонь.

Кат скубе гуся і падрыхтоўвае яго. Мы клапатліва адкладваем у бок пер'е. Мы хочам зрабіць з яго дзіве невялічкі падушачкі з надпісам: «Сыпі спакойна пад гураганны агонь».

Шум артылярыскай кананады гудзе вакол нашага скову. Водбліск агню асьвятляе нашы твары, цені скачуць на съяне. Іншы раз раздаецца заглушаны гром. Тады наша халупа ўздрыгвае. Бомба з аэропляну. Аднаго разу мы пачулі аддаленая крыкі. Відаць, лу́чыла ў барак.

Аэропляны гудуць, тарахтеныне кулямётаў робіцца больш громкім. Але ад нас на двор не пранікае ніякага съяяла, якое можна было-б зауважыць...

Мы сядзімо адзін насупроць другога, Кат і я, два салдаты ў падраным абмундыраваныні, і смажым сирод начы гуся. Мы мала гаворым, але мы поўны пышчотнай абыходлівасці адзін да аднаго, якая, як мне здаецца, бывае толькі ў закаханых. Мы—два чалавекі, дзіве малюпасенская іскры жыцьця, а там—ноч і кола съмерці. Мы сядзімо на яго мяжы, зацкаваныя і змардаваныя, нашы сэрцы б'юцца ва ўнісон, і час гэтых падобных да таго месца, дзе мы знаходзімся: асьветленыя квады агнём, калыхаюцца съяяло і цені нашых адчуванняў. Што ведае ён пра мяне, што ведаю я пра яго? Раней у нас ня было

ніводнай падобнай думкі, цяпер мы сядзімо перад гусем і адчуваєм сваё быцьдё. І мы да таго блізкія адзін да аднаго, што нам нават німа ахвоты пра гэта казаць.

Шмат трэба часу, каб засмажыць гуся, нават калі ён малады і тлусты. Таму мы падменьваем адзін аднаго. Адзін ablіvaе яго, а другі ў той час съпіць. Памалу разносіца найцудоўны аромат.

Гукі звонку зьліваюцца ў тонкую стужку, ператвараючыся ў сок, у якім, аднак, ня цалкам тоне памяць. У паўсънне я бачу, як Кат паднімае і спускае лыжку; я люблю яго, яго плечы, нязграбную скіленую постадзь,—і ў той-жа час я бачу за ім лясы і зоркі, і ласкавы голас гаворыць слова, якія нясуць мне спакой, мне—салдату, што ў сваіх ботах, з сваёй амуніцыяй і хлебнай сумкай ідзе, маленькі, пад высокім небам па простай дарозе, мне—салдату, які хутка на ўсё забываецца і толькі зрэдку сумуе, і які ўсё ідзе і ідзе далей пад широкія небам.

Маленькі салдат і ласкавы голас, і калі-б яго прыгалубілі, ён, магчыма, ужо ня здолеў-бы зразумець гэтага, салдат у вялікіх ботах і з засыпаным зямлём сэрцам, салдат, які маршыруе, таму што ён носіць боты і забыўся на ўсё, апрача маршыроўкі. Хіба на горызонце ня кветкі і не ляндшафт, такі спакойны, што яму—салдату хочацца плакаць? Хіба там не ўстаюць малюнкі, якіх ён ня губляў, бо ніколі і не валадаў імі, малюнкі, якія хвалююць, але ўжо прайшли паўз яго? Хіба ня там яго дваццаць год?

Ці ня мокры ў мяне твар, і дзе я? Кат стаіць ля мяне. Яго гіганцкі пахілены цень ахінае мяне, як радзіма. Ён ціха гаворыць, ухмыляеца і звяртаеца да агню.

Потым ён пытаецца:

— Гатова?

— Так, Кат!

Я скідаю марыва сну. Пасярод шакою съвеціца цынамонавая смажаніна. Мы дастаем сваё відэльцы-складанцы, съцізорачкі і адразаем сабе кожны па ножцы. У дадатак мы маем салдацкі хлеб, які мы мачаем у сок. Мы ядзімо паволі, адчуваючы поўную асалоду.

— Табе падабаецца, Кат?

— Смачна! А табе?

— Смачна, Кат!

Мы браты, і мы прапануем адзін аднаму самыя лепшыя кавалкі. Пасыль я закурваю папяроску, а Кат цыгару. Засталося югчэ шмат.

— А як ты думаеш, Кат, калі мы занясем қавалак Кропу і Т'ядэн?

— Ёсьдь!—гаворыць ён. Мы адразаем порцы і рупліва закручваем іх у газэты. Рэшту мы зьбіраемся занесыці ў барак, але Кат съмлеща і кажа:—Т'ядэн!

Я разумею, што мы павінны занесыці ім усё да рэшты. Мы накіроўваємся да птушніка, каб абудзіць іх. Перад тым мы падбіраем пер'е.

Кроп і Т'ядэн прымаюць нас за ласковых фэй. Пасьля пачынаюць працаваць іх сківіцы. Т'ядэн згроб у абедзіве рукі крыло, якое ён трymае ля роту як гармонік, і жуе. Ён высмоктвае тлушч з лапы і гаворыць, чаўкаючы:

— На гэта я ніколі не забудуся!

Мы зварочваемся ў свой барак. Зноў над намі высокае неба з зоркамі і перадсвітальны змрок. Я іду пад імі, салдат у вялікіх ботах і з поўным страунікам,—маленьki салдат у досьвітным ранку, але побач мяне, пахілены і нязграбны ідзе Кат, мой таварыш.

Абрысы баракаў вырастаюць перад намі ў змроку, нагадваючы пра моцны, добры сон.

VI

Ходзяць чуткі, што нібы рыхтуецца наступленыне. Нас накіроўваюць на фронт раней за два дні, чым меркавалася. Па дарозе нам стрэлася пабітая знарадам школа. Ля яе падвойнай, высокай сцяны пакладзены зусім новыя, сьветлыя, непафарбаваны дамавіны. Яны яшчэ пахнуць смалой, хвайнамі і лесам. Іх, прынамсі, штук сто.

— Гэта добра прадугледжана для наступлення,—гаворыць зьдзіўлены Мюлер.

— Гэта для нас,—бурчыць Дэтэрдынг.

— Не кажы глупства!—накідваецца на яго Кат.

— Добра яшчэ, калі ты яшчэ атрымаеш труну,—усыміхаецца Т'ядэн.—На тваю нязграбную фігуру даволі будзе і палотнішча ад палаткі.

Астатнія таксама жартуюць,—невясёлыя жарты...

— Што-ж нам яшчэ застаецца рабіць? Дамавіны сапраўды для нас! У гэтых справах організацый ня зблышыць.

Наперадзе ўсюды клякоча. У першую ноч мы спрабоўвалі орыенцавацца. З прычыны таго, што параўнаўча ціха, то мы чуем, як бесъ перастанку, да самага відна, грукаціць за фронтам транспортны ворага. Кат гаворыць, што яны не адыходзяць, а падвозяць войска амуніцыю, знарады.

Ангельская артылерыя атрымала падмацаваньне: гэта мы зараз-ж чуем. Управа ад фэрмы стаіць, прынамсі, на чатыры дваццаці-з-паловай мілімэтравых батарэй больш, а за таполевым гаем паставлены мінамёты. Апрача таго, прыбыў цэлы шэраг гэтых маленькіх французскіх агідных лёгкіх гармат з разрыўнымі гранатамі.

Мы ў прыгнечаным настроі. Праз дзяве гадзіны пасля таго, як мы забраліся ў бліндажы, па нашых акопах пачынае біць наша-ж артылерыя. Гэта ўжо ў трэці раз за чатыры тыдні. Калі-б гэта былі толькі промахі, ніхто-б і на супярэчыў-бы, але справа ў тым, што гарматы вельмі знасіліся. Яны трапляюць проста па нашым вучастку,—да таго часта бываюць няверныя прыцэлы. У нас за ногі дзеля гэтага двое парапеных.

Фронт—гэта клетка, у якой даводзіцца нэрвуючы чакаць, што здарыцца. Мы ляжым пад бліндажам і напружана перажываем не-вядомасць. Над намі пануе выпадак. Калі ляціць знарад, я магу нахіліцца—і гэта ўсё; куды ён трапіць, я не магу дакладна ведаць не магу гэтага адхіліць.

Гэта той рок, які робіць нас бязуважнымі. Некалькі месяцаў сядзей у бліндажы і гуляў у скат. Праз некаторы час устаў і пайшоў даведацца знаёмых у другім бліндажы. Калі я з'явінуўся,—ад першага бліндажу нічога не засталося: ён быў ушчэнт разьбіты цяжкім знарадам. Я з'явінуўся да другога і падышоў якраз у час, каб да-памагчы яго адкопваць: яго пасыпела засыпца. Як выпадкова то, што я магу быць забітым ці парапененым, так выпадкова я магу за-стаяцца і жывым. Я магу быць расьціснутым пад бяспечным бліндажам, а ў чистым полі я магу, застаючыся некранутым, вытрымаць дзесяцігадзінны гураганны агонь. Кожны салдат застаецца жывым толькі дзеля тысячи выпадкаў. І кожны салдат верыць у вышадковасць.

Нам даводзіцца сачыць за сваім хлебам. З таго часу, як акопы ўжо на трываюцца ў ранейшым парадку, лік пацукоў значна ўзрос. Дэтэрынг сцьвярджае, што гэта найвярнейшая адзнака набліжэння падзеі.

Пацуку тут асабліва агідны, яны пра з пару ўжо вялікія. Яны належаль да тых, якіх называюць трупнымі пацукамі. У іх агідныя, злосныя мордачки, і становіца моташна, калі бачыш іх доўгія голыя хвасты.

Яны, відаць, вельмі галодныя. Яны пажэрлі хлеб амаль-што ва ўсіх нас. Кроп старэнна завярнуў свой паёк у палотнішча ад палаткі і паклаў сабе пад галаву, але яму не даводзіцца спаць, яны поўзаюць па яго твары, спрабуючы дастаць хлеб. Дэтэрынг уздумаў перахітраваць іх; ён прыматацаў да столі тонкі дрот і навязаў да яго свой клунак з хлебам. Уначы, накіраваўшы туды съятло ад свайго кішанёвага ліхтарыка, ён убачыў, што дрот хістаецца: на хлебе сядзеў тлусты пацук.

Нарэшце мы знаходзім выйсьце. Кавалкі хлеба, абрываныя звяр'ём, мы акуратна вырэзваем. Кідаць хлеб мы ні ў якім разе не можам, інакш нам ніяма чато будзе ёсьці на заўтра.

Адрэзаныя кавалкі мы складаем на зямлі, пасярод памяшкання. Кожны з нас узбройваецца лапатай і кладзе яе ля сябе. Дэтэрынг, Кроп і Кат трymаюць напагатове свае кішанёвыя ліхтарыкі.

Ужо пра з некалькі хвілін мы чуем першае скрыгітаныне і драпанье. Гукі ўзмадніяюцца. Цяпер ужо шмат маленьких лапак. Але вось запальваюцца кішанёвыя ліхтарыкі, і ўсе б'юць па чорным клубку, які разълятаецца. Поўны посыпех. Мы выкідываем пачыржаных пацукоў за акно і зноў кладземся съцерагчы іх.

Яшчэ аднаго разу шынціць нам наладзіць бойню. Потым звяр'ё, мабыць, нешта зауважае, або чуе кроў. Яны больш ня ідуць. Але ўсё-ж ткі наступнай раніцай мы бачым, што яны падабралі ўсе рашткі хлеба.

На суседнім вучастку, яны напалі на двух вялікіх катоў і сабаку, загрызлі іх на съмерць і паласавалі імі.

Наступны дзень нам выдаюць галіндзкі сыр. Кожны атрымлівае амаль па палове сыру. Гэта з аднаго боку і добра, бо сыр смачны, з другога боку і кепска, бо гэтыя грубыя чырвоныя галы заўсёды служаць для нас адзнакай набліжэння бойні. Наша прадчуваныне ўзмадніяецца, калі нам даюць яшчэ і гарэлкі. Мы яе п'ем, аднак наш настрой працягвае заставацца брыдкім.

Уесь дзень мы спаборнічаем у стралінні аб заклад па пацукох і швэндаемся бяз справы. Запасы патронаў і ручных гранат пашыніяюцца. Мы аглядаем нашы штыкі.

Штых, праўда, страціў цяпер сваё значэнне. У атаку часта ходзяць толькі з ручнымі гранатамі і рыдлёўкамі. Завостраная рыдлёўка зьяўляецца больш шматбаковай зброяй. Ёй можна выцяць ня толькі пад падбародкам, але і січы. Атрымліваецца важкі ўдар, асабліва калі наўскасяк, паміж пляча і шыі. Тады лёгка можна расясьці чалавека да самых грудзей. Штых на ўдары часта застрае. І каб я в вызваліць, даводзіцца наступаць праціўніку на жывот, а ў гэты час цяжка атрымаць і самому ўдар. Дый, да таго-ж, штых час заміцца.

Унаучы даецца сыгнал аб пачатай газавай атакы.

Мы чакаем наступлення і ляжымо ў масках, гатовыя да зьдзёрці, як толькі зъявіцца першы день.

Раніца ўжо займаецца, але нічога яшчэ не адбылося. Чутні голькі бесъперапыннае, нэрвуючае грыменьне за лініяй праціўніка. Усё цягнікі, цягнікі, грузавікі і грузавікі,—што концэнтруеецца там. Наша артылерыя ўвесь час б'е туды, але там усё той-же шум і труткат, усё той-же...

У нас стомленыя твары, і мы пазіраем адзін на аднаго.

— Будзе так як на Соме; тады мы сям дзён і начэй былі пагураганным агнём,—гаворыць Кат пахмурна. Ён ужо больш не жартуе, ад таго часу як мы тут, і гэта пагана, бо Кат—стары фронтавік і ў яго ёсьць чуцьцё. Толькі Т'ядэн рад з вялікіх порций і рому; ён нават съязвярджае, што мы спакойна зъвернемся і нічога ня здзяржыцца.

Нам здаецца, што ён амаль што мае рацыю. Дні ідуць адзін за адным. Я сяджу ўнаучы ў сакрэце. Угару ўзынімаюцца асьвятляльныя ракеты і парашуты. Я ў бесъперапынным пільнім напружанні, маю сэрца стукае. Усё зноў і зноў я кідаю погляд на гадзіннік з суветлавым цыфэрблітам; стрэлка ня хоча пасоўвацца. Сон прымушае зводзіць вейкі, я варушу пальцамі на нагах, каб не заснудзі. Ніякіх здарэнняў да майі зъмены; толькі бесъперапыннае грыменьне там, за фронтам. Мы паступова заспакойваемся і ўвесь час гуляем у скапішчах. Можа нам і сапраўды пашанцавала?

На небе ўвесь дзень мноства прывязных аэростатаў. Ходзяць чуткі, што супроць нас будуть ужыты танкі і аэрапляны, прыкомандырованы да пяхоты. Адылі, гэта нас менш цікавіць, чым тое, што рассказваюць пра новыя гарматы для кіданьня агню.

Сярод начы мы абуджаемся. Зямля гудзе. Мы пад моцным агнём. Мы прыцкаемся да куткоў. Можна адрозыніць выбухі знарадаў усіх калібраў.

Кожны хапаецца за свае рэчы і імкненца праверыць, ці на месцы яны. Бліндаж трасецца, noch поўніцца ровам і мігненьнем. За святлом гэтых імгненных успышак мы паглядваём адзін на аднаго і ківаем галовамі, з бледнымі тварамі і съязтымі губамі.

Кожны з нас чуе, як цяжкія знарады зрывають бруствёры ако-паў, як съценкі абвальваюцца і рагчапляюцца бетонавыя накаты. Мы адрозыніваем глухі шалёны ўдар, падобны на ўдар лапы разьюшанага зьвера, калі знарад трапляе ў акоп. Раніцою мы бачым, што некаторыя новабранцы зьзелянелі і іх ванітуе. У іх яшчэ замала практикі.

У акоп памалу ўліваецца агідлівае шэрае свято, і ўспышкі выбухаў робяцца бляднэе. Надыходзіць раніца. Цяпер да артылярыйскага адніу дамешваюцца выбухі мін. Яны выклікаюць саме вар'яцкае ўстрасаныне, якое толькі можна сабе ўявіць. Паўсяды дзеяны падаюць,—брацкія магілы.

Выходзіць зьмена. Назіральнікі ўвалываюцца ў акоп—дрыжачыя залепленыя гразёю. Адзін моўчкі кладзецца ў куту і пачынае есьці, другі ландштурміст усхліпвае. Ён двойчы быў выкінуты праз бруствёр парывам паветра ад выбуху, атрымаўшы аднак толькі іэрвовае ўзрушаныне.

Новабранцы прыглядаюцца да яго. Гэта вельмі заразылівая гісторыя. Трэба сачыць за імі. У некаторых ужо пачынаюць падзёргвацца губы.

Добра, што ўжо зусім разьвіднела: можа атака будзе а поўдні.

Агонь ня ціхне. Ён б'e таксама і пазадзі нас. Наколькі можна ўбачыць,—паўсяды ўзьлётваюць фонтаны гразі і жалеза. Пад аbstreлам вельмі широкая зона.

Атакі ўсё німа, але выбухі ня спыняюцца. Мы паступова глухнем. Амаль ніхто не гаворыць. Да таго-ж і нельга пачуць адзін аднаго.

Наш акоп амаль разбурани. Шмат у якіх мясцох ён узвышаецца толькі на паўметра, ён абсеены дзірамі, варонкамі і купкамі зямлі. Акурат перад нашымі байніцамі рвецца знарад. Адразу робіцца ўсімна. Нас засыпала зямлёй і мы мусім адкопваць сябе. Праз гадзіну

ўваход зноў свабодны і мы адчуваем сабе больш бадзёрымі, бо па працаўалі.

Наш ротны залазіць да нас і паведамляе, што разбураны дыблінда́жы. Новабранцы, убачыўшы яго, заспакойваюцца. Ён кажа што сёньня ўвечары паспрабуюць дастаць провіянту.

Гэта гучыць прыемна. Ніхто пра гэта не падумаў, апрача Т'ядэн «Нешта зноў звязвае нас са зынешнім съветам; калі будуць дастаць ляць провіянт,—значыць справы ўжо не такія кепскія»,—думаюць новабранцы. Мы не разчароўваем іх, мы ведаем, што прывіянт ві мёнш важны за амуніцыю, і толькі таму яго і падводзяць.

Аднак гэта не ўдаецца. Накіроўваецца другі атрад. Але ён тэр сама зварочваеца. Нарэшце робіць спробу Кат, але нават ён, ві гледзячы на ўсе падзеі, прыходзіць ні з чым... Ніхто ня можа прыйсці, ні водзін сабачы хвост дастаткова ня тонкі, каб праслызнуць скрэзъ такі агонь.

Мы тужэй зацягваем паясы і жуём кожны кавалак у тры разы больш часу. Але гэта не памагае: нам балюча хочацца есьці. Я парашаю захаваць скарынку: мякаць я выядаю, а скарынку кладу ў сарную сумку. Калі-ні-калі я забіраюся туды.

Ноч нязносная. Мы ня можам спаць, мы пільна ўглядаемся напад і мадзеем. Т'ядэн шкадуе, што мы аддалі падуком забрызгены імі кавалкі хлеба. Мы павінны былі-б спакойна прыбраць іх. Ніхто зараз не паграбаваў імі. Вады нам таксама не хапае, але пакуль гэта ня так ужо адчуваўльна. Пад раньне, яшчэ перад золкам, адбываеца пярэпалах: у дэльверы ўрываваецца цэлая зграя пацукоў, якія ратуюцца, і паўзуць угару па съенах. Кішанёвыя ліхтарыкі асьвятляюць пярэпалах. Усе кричаць, лаюцца і б'юць чым папала ві звязругах. У нас прарываюцца чаконленыя на працягу шматлікіх гадзін ашалеласць і роспач. Твары скрыўлены, руکі размахваюць каб выціць, звязругі вісчаць, нам цяжка спыніцца, мы гатовы кінуду адзін на аднаго.

Гэта здарэньне нас знясілела. Мы зноў паляглі і чакаем.

Дзіўна, што ў нашым блінда́же яшчэ німа страт? Гэта адзін з вялікіх глыбокіх акопаў, які яшчэ застаўся цэлым. Да нас узве зае ўнтэр-офіцэр; ён прынёс з сабой хлеба. Тром съмельчаком усё пащэнціла ўначы праобрацца і дастаць крыху харчу. Яны расказаі, што вучастак абстрэлу дасягае амаль да самага пункту размы

шчэнъня нашых баракаў. Даводзіцца зьдзіўляцца, адкуль вораг бярэ столькі знарадаў.

Мы мусім чакаць і чакаць. А паўдні адбываецца тое, чаго я гэтак сцірогся. У аднаго з новабранцаў нэрвовы прыпадак. Я ўжо даўно сачыў, як ён бесіперапынна скрыгітаў зубамі, сціскаў і расціскаў кулакі. Мы вельмі добра ведаем гэтыя зацкаваныя высококаючыя з орбіт вочы. Перад гэтым ён неяк сцішыўся. Ён скурчыўся нібы спарахнела дрэва.

Цяпер ён устае, напрыкметна крадзецца праз усё памяншаныне, некалькі хвілін марудзіць і раптам кідаецца да выйсьця. Я заступаю аму дарогу і пытаюся:

— Ты куды?

— Я зараз звярнуся,—гаворыць ён і хоча прасльізнуць паўз мяне.

— Пачакай крыху. Агонь ужо пачынае слабнучы.

Ён прыслухаўваецца, і вочы яго крыху сіяютлеюць. Потым погляд яго зноў мутнее, як у шалёнага сабакі, ён маўчиць і спрабуе мяне атціснуць.

— Хвілінку, таварыш!—крычу я. Кат навострывае вочы. У той момант, калі новабранец мяне адштурхвае, Кат хапае яго, і мы абодва яго моцна трymаем.

Ён зараз-жа пачынае бушаваць.

— Пусьцеце мяне, я хачу пайсьці адсюль, хочу пайсьці!

Ён на слухае нас, рвецца, рот пакрываецца пенай і выкідае слова — задохнутыя, бяссэнсныя слова. Гэта прыпадак аконнага страху. Яму здаецца, нібы ён тут задыхаецца і ён ахоплены інстынктыўным жаданнем выбрацца адсюль прэч. Калі-б мы яго адпусцілі, ён пабег-бы куды вочы глядзяць, бяз усякай заслоны. Ён на першы.

Таму што ён моцна буйніць і вочы яго ўжо заходзяцца, —нічога не дапамагае, і мы вымушаны зьбіць яго і такім чынам прымусіць яго прыйсьці да разуму. Мы робім гэта хутка, бяз жалю і дасягаем таго, што ён на час сціхае. У астатніх твары робяцца зъялелымі, трэба спадзявацца, што гэта іх апрытоміць. Такі гураганны агонь не пад сілу гэтым няшчасным хлапцом; яны трапілі з палявога зборнага пункту адразу ў гэтую бойню, ад якой можа пасівець нават паджылы чалавек.

Пасъля гэтага здарэньня затхлае паветра яшчэ больш адбіаецца на нашых нэрвах. Мы нібы сядзімо ў сваёй уласнай магіле і чакаєм каб нас прысыпала зямлёр.

Раптам нязвычайны грукат і блісканыне. Бліндаж трапічыць ўсіх швох пад ударам знараду, на шчасьце, лёгкага, якому не падаецца бэтонавы накат. Раздаецца страшэнны мэталічны звон съдены хістаюцца, зброя падае, падаюць шлемы, зямля, бруд і пыль. Яскравы чад пранікае ў наш схоў. Калі-б мы сядзелі не пад трывалым бліндажом, а пад лёгкім накатам, накшталт нядаўна збудаваных, дык з нас ніхто не застаўся-б жывым.

Адылі і так даволі пагана. Новабранец зноў шалее. Да яго далучаюцца два іншыя. Адзін вырываецца і бяжыць. Ледзь управіліся з двумя астатнімі. Я кідаюся за зъбеглым і разважаю пра тое, што магу і стрэліць яму ў ногі. Раптам раздаецца сьвіст. Я адразу кладуся на зямлю, і калі я зноў устаю,—сьценка акопу аблеўлена гарчымі асколкамі, кавалкамі мяса і шматкамі абмундышраваньня. Я лежу назад.

Той, першы, мусіць сапрауды звар'яцеў. Калі яго пушчаюць, ён як казёл на скокам б'еца галавой аб съценку. Уначы мы яго паспрабуем адвесці ў тыл. Пакуль што мы яго звязываем тута, але тады каб у выпадку атакі яго можна было адразу-ж развязаць.

Кат прапануе згуляць у карты; паспрабуем, а мо' тады і лягчэй зробіцца. Але з гэтага нічога ня выходзіць: мы прыслухоўваемся да кожнага блізкага выбуху, памыляемся ў падліку вочкаў, або не адказваем па масцы. Даводзіцца ўсё гэта кінуць. Мы сядзімо заранібы ў шалёна гудучым катле, па якім б'юць з усіх бакоў.

Яшчэ адна ноч. Цяпер мы ўжо атупелі ад напружаньня. Гэтаго сьміртэльнае напружаньне, як тупы нож, скрэбае нас па сьпіне. Ноць на хоцуць кратацица, рукі дрыжаць, наша цэла—гэта тонкая скурка, якая накрывае ледзь прыцінутае вар'яцтва і блясконцавы ліман: што настрымана прабіаецца на скрэз. На нас ужо німа мяса і німа цягліц, мы ўжо ня можам глядзець адзін на аднаго з страху перад чымсьці невядомым. Мы моцна съціскаем губы: пранісе, пранісе, магчыма выратуемся.

Раптам блізкія выбухі спыняюцца. Агонь працягваецца, але цяпер знарады кладуцца пазадзі нашых акопаў. Мы хапаемся за ручныя гранаты, кідаем іх за бруствэр, высекаем наверх. Гуратанны агонь

спыніўся, затос пазадзі нас узмоцнена пялёскае загараджальны агонь. Вораг пачынае атаку.

Ніхто-б ня даў веры, што ў гэтай перакапанай пустэльні могуць быць людзі; але цяпер паўсюды з акопаў паказваюцца сталёвыя шлемы; за пяцьдзесят мэтраў ад нас ужо паставлены кулямёт, які зараз-жа пачынае тараҳцець.

Драцяныя загарожы зьнішчаны. Але яны дзе-ні-дзе ўшчэ трываюцца. Мы бачым як набліжаюцца атакуючыя. Наша артылерыя грукаціць. Тараҳцець кулямёты, ляскаваюць вітовачныя стрэлы.

Вораг працярэблівае сабе дарогу да нас. Гайе і Кроп бяруцца за ручныя гранаты. Яны кідаюць іх з вялікай хуткасцю, іх падаюць ім ужо з аднятымі запаламі. Гайе кідае на шэсцьдзесят мэтраў, Кроп—на пяцьдзесят. Гэта праверана загадзі і мае вялікае значэнне. Тыя там, бягучы, ня могуць нам нічога зрабіць, пакуль яны не падыйдуть да нас на трывалаць мэтраў.

Мы бачым скажоныя твары, плюскатыя шлемы. Гэта французы. Яны даходзяць да рэштак драўлянай загарожы, але яны панеслы ўжо значныя страты. Цэлы рад іх ужо скосаны ля нас кулямётам, але потым у шмат каго з нас робіцца нейкая замінка з зараджаньнем—і вось яны ўжо ля нас.

Я бачу, як адзін з іх наторкваетца на рагатку, высока ўзьняўшы твар. Цела асыдае, рукі вісяць, нібы ён зьбіраўся маліцца. Паслья цела падае назад, і на дроце толькі вісяць адрубкі адарваных рук.

У той момант, як мы кідаемся назад, съпереду ад нас з зямлі ўзьнімаюцца тры чалавечых твары. Пад адным з шлемаў цёмная загостраная бародка і два вокі, якія наружома глядзяць на мяне. Я ўзьнімаю руку, але не могу кінуць гранаты ў гэтых дзіўных вочы. На працягу аднаго шалёнага моманту ўвесць бой, як цырк круціца вакол мяне і гэтых двух наружомых вачэй. Паслья галава наступае выпростаеца, зъяўляеца рука. Адзін рух—і мая граната ляціць проста ў яго.

Мы бяжымо назад, шпураем рагаткі ў акопы і пакідаем пазадзі сібе гранаты, якія січаць і забісьціпечваюць нам агнём адступленыне. З бліжэйшых позіцый б'юць кулямёты. Мы ператварыліся ў небісьцічных зъвароў. Мы не змагаемся, мы ўдзельнічаем у зьнішчэнні, мы шпураем гранаты на ў людзей,—хіба ведаєм мы што-небудзь у гэтых момант пра іх? Там за намі гоніцца, выцягваючы руکі, у шлеме, сама съмерць. Упяршыню за тры дні мы бачым яе твар, упяршыню

за тры дні мы можам абараніць сябе ад яе, у нас закішае шалёшна злосць, мы ўжо не ляжым бездапаможнымі на эшафодзе, мы сам можам цяпер зьнішчачь і забіваць, каб выратаваць сябе, выратаваць сябе і адпомсьціць.

Мы прысядаем за кожны выступ, за кожную драценную загарожу і кідаем пад ногі тым, што наступаюць, гранату за гранатай, пасын адбягаем далей. Грукат ручных гранат улівае падвойныя сілы нашы руکі, у нашы ногі. Схіліўшыся, як каты, мы бяжым, захлісну тыя гэтай хвалай, якая нас нясе, якая ператварае нас у бандыту, у забойцаў, у д'іблаў, магчыма прыўмінажае нашы сілы страхам шалам і прагай да жыцьця, якое змагаецца за сваё існаваньне. Калі там, разам з тымі, быў-бы бацька,—не вагаючыся штургнуў-бы яшчэ грудзі гранату!

Першая лінія акопаў займаецца ворагам. Але ці акопы гэтай Яны разбураны, зьнішчаны, застаюцца толькі паасобныя часткі Яміны і варонкі, злучаныя праходамі зносін, і больш нічога. Адны страты ворага ўсё павялічваюцца. Яны не разьлічвалі на гэткае спраціўленьне.

Наставу поўдзень. Сонца прышыкае, пот разъядзе нам вочы, мы выціраем яго рукавом, іншы раз разам з крывёю. Вось трапляюцца першыя, што ходзь крыху захаваліся, акопы. Яны занятыя, людзі рыхтуюцца да контр-атакі і прымайць нас у свае шэрагі. Наша артылерыя бярэцца ўзмоцнена більш і затрымлівае наступленьне.

Шэрагі перасьледвальникаў спыняюцца. Яны ня могуць ісьці далей. Наступленье адбіта нашай артылерыяй. Мы чакаем. Агенты выносіцца на сто мэтраў, і мы зноў кідаемся наперад. Побач аднаму яфрэйтару адрывае галаву. Ен бяжыць яшчэ некалькі крокі, у той час, як кроў фантанам б'е з яго шыі. Справа не даходзіць ручнога бою: вораг адступае. Мы зноў дасягаем сваіх акопаў і ідуць наперад.

О, гэты пералом! Мы дасяглі было ратавальныхных рэзэрвных акопаў і зьбіраліся забрацца туды, зьнікнуць, і вось трэба павярнуцца назад і зноў кідацца ў гэты жах.

Калі-б у гэтых момант мы ня былі аўтоматамі, мы-б засталі ляжаць на месцы, змардаваныя, бязвольныя. Але нас гоніць наперад. Пазбаўлены волі, але поўныя злосці і звар'яцеласці, мы хочам забіваць, бо цяпер там нашыя сымярцельныя ворагі. Іх збро

і гранаты накіраваны супротив нас. Калі мы ня зьнішчым іх, дык яны зьнішчаць нас!

Цынамонавая зямля, разъдзёртая, раскіданая цынамонавая зямля, якая блішчыць пад праменямі сонца. Па ёй соўгаюцца, ня чуючы зморанаасьці, глухія да ўсяго аўтоматы. Наша дыханьне падобна да махання крыльляў. Нашы губы сухія, галовы цяжкія чымся паслья начы гульбы,—так нясемся мы наперад; і ў нашых спусташоных, зъдзіраўленых душах балюча адбіваецца вобраз цынамонавай зямлі пад палкім сонцам з ляжачымі на ёй у сугробах салдатамі, якія хапаюць нас за ногі і крычаць, калі мы пераскокваем праз іх.

Мы страчваем усікае пачуцьцё адзін да аднаго, мы ледзь пазнаем таварыша, калі яго постаць прамільгне ў нашых ачмурэлых вачох. Мы нячулыя мерцьвякі, якія дзякуючы нейкім небясьпечным чарам яшчэ могуць бегчы і забіваць.

Адзін малады француз адстае. Яго наганяюць. Ён паднімае руکі. У аднай у яго рэволвэр. Не зразумела—зьбіраеца ён страліць ці здавацца,—удар лапаткай расьсякае яму твар. Другі бачыць гэта і спрабуе бегчы. Штых упіваецца яму ў сьпіну. Ён падскоквае, раскідае рукі ў бакі, шырока расчыняе криклівы рот, хістаеца. На яго сьпіне, вагаючыся, тырчыць штых. Трэці кідае зброю, прысадае, закрыўшы вочы рукамі. Яго пакідаюць у тыле разам з іншымі пленнымі для прыбірання парапеных.

У часе перасьледвання мы зьнінаўку трапляем у разъмяшчэнне праціўніка.

Мы нясемся да таго блізка ад ворага, што трапляем туды амаль што разам з ім. Дзякуючы гэтаму ў нас мала страт. Пачынае страчыць кулямёт, але ручная граната прымушае яго замаўчаць. Тымчасам гэтых некалькі сэкунд было даволі, каб у нас аказалася пяць чалавек парапеных у жывот. Кат ударами прыкладу ператварае ў кашу твар аднаго з есацелых кулямётнікаў. Другіх мы запорваем раней, чымся яны пасьпелі выхапіць свае ручныя гранаты. Паслья мы прагна п'ем ваду, прыгатаваную для ахаладжвання кулямёта.

Паўсяды ляскаюць абцуగі для дроту, стукаюць дошкі, якія пера-кідаюцца праз яміны, мы па вузкіх подступах пранікаем у акопы. Гайе расьсякае сваёй лапатай глотку вялізарнаму французу і кідае першую гранату: на некалькі сэкунд мы прысадаєм за брустварам, вучастак акопу, што перад намі, пусьцее. Наўкасаяк, праз кут, ля-циць другая граната і пракладае нам свабодную дарогу. Мы бяжым

наперад, не перастаючы кідаць гранаты ў бліндаж, зямля скочваецца, грохае, дыміцца, стогне, і мы натыркаемся на сълізкія вівалкі миса, на мяккія целы, я падаю на чыйсьці распораты жывою, па якім ляжыць новае, чистае офицэрскае кәпі.

Бой прыпніяеца. Сувязь з праціўнікам рвецца. Таму што мы
тут ня можам доўга пратрымадца, дык пад заслонай сваёй арти-
лерыі мы адыходзім на свае позіцыі. Ледзь мы пра гэта даведа-
ваемся, як з вялікім съпехам кідаемся да бліжэйшага бліндажу, ка-
перед адыходам набраць консерваў, галоўным чынам бляшанак с
смажанай ялавічынай і маслам.

Мы шчасльва зварочваемся. Тымчасам праціунік не пачынае другое атакі. Больш за гадзіну мы ляжым, цяжка дыхаем і адпачываём. Усе маўчаць. Мы да таго змарыліся, што на глядзячы амонты голад, забыліся на консэрвы. Толькі з часам мы зноў рабіліся падобнымі да людзей.

Ворага мясныя консэрвы слыини на ўесь фронт. Яны, часам служаць нават галоўнай прычынай, якая штурхает нас на нападъ звяняцку, бо ўвогуле наша харчаваньне досыць паганае: мы заўсёды гадольныя.

Усяго нам пашанцавала захваціць пяць бляшанак. Як добра іх кормяць там, гэта раскоша ў парабінаныні з нашым, калі мы заўсёды галодныя, харчуемся мармалядай з рэпы. Мяса там колькі хочаш трэба толькі патрапіць узяць яго. Гайе ў прыдатак захапіць тонкі французскі белы хлеб і заткнуць яго з апояс, як лапату. Адзін канец яго крыху ў крыві, але-ж яго можна адрезаць.

Гэта вялікае ўспеху, што мы можам зараз паесыці: нашы сільшчэ згадзяцца нам. Быць наеўшыся таксама важна, як і мец добры бліндаж; таму мы так прагавіта накідваємся на ежу. Яна можадратаваць наша жыцьцё.

Т'ядэн прыдбаў ужо дзьве пляшкі коньяку. Мы пушчаем у кругавую.

Прайшла вячэрняя праверка. Надыходзіць ноч, з варонак узыпніаецца туман. Здаецца, быццам яміны папоўнены зданьнёвымі таямніцамі. Белая імгла ў жудасыці распаўзаецца наўкола, раней чымся ажажыцца пераступіць праз край. Паслья доўгія пасмы цягнуцца азаронкі да варонкі.

Халаднавата. Я стаю на варце і пільна гляджу ў ноч. У мене прыгнечаны настрой, як заўсёды пасьля атакі, і таму мне цяжка

заставаца адным з сваімі думкамі. Гэта, уласна кажучы, нават і на думкі; гэта ўспаміны, якія ахапляюць мяне цяпер, пры маёй слабасці, і ствараюць нейкі дзіўны настрой.

Узвіётваюць асьвятляльны ракеты, і я бачу малюнак: летні вечар, я стаю пад колёнадай сабору і гляджу на высокія кусты роз, што квітнеюць пасярод невялічкага садочки, дзе паҳаваны целы патэрой. Наўкола мяне каменныя вобразы сьвятых. Нікога ніяма; вялікая ціша ахапіла гэты квітнеючы квадрат саду. Сонца награе тоўстыя шэрыя камні, я кладу на іх руку і адчуваю цяплынь. Над правым кутом чарапічнага даху ўзынімаеща зялёны купал, які ўразаецца ў матаўю, мяккую блакітнасць вечару. Паміж яркіх асьветленых невялічкіх колён круглай галіярэі халаднаваты паўзмрок, які ўласцівы толькі цэрквам. Я стаю там і думаю аб tym, што ў дваццаць гадоў я буду ведаць самыя хвалюючыя рэчы, што зыходзяць ад жанчын.

Малюнак надзвычай блізкі, ён разчульвае мяне хутчэй, чымся бліднее на съвяtle наступнай ракеты.

Я хапаю сваю вінтоўку і стаўлю яе на новае месца. Руля вільготная. Я моцна агортваю яе і расціпраю вільгаць пальцамі. Там, спрод лугавін, за нашым горадам, усьцяж ручаю, — узынімаеся рад старых таполій. Яны былі бачны здалёк, і, на гледзячы на тое, што яны расцілі толькі на адным баку, яны называліся тапалёвай алеяй. Яшчэ дзецьмі мы любілі іх, з незразумелае нам прычыны яны забілі нас да сябе, мы днівалі ля іх і прыслухоўваліся да іх ціхага шолаху. Мы сядзелі пад імі на беразе ручаю і апушчалі ногі ў сьветлы шыбкі струмень вады. Чисты пах вады і мæлёдый ветру ў таполях панавалі над нашай фантазіяй. Мы іх вельмі любілі і ўспаміны пра гэтую дні ўсё яшчэ прымушаюць біцца маё сэрца.

Як дзіўна, што ўсе ўспаміны, якія ўзынікаюць у мяне, маюць дзіве уласцівасці. Яны поўны цішай, гэта самае моцнае, што ў іх ёсьць, і нават тады, калі ў сапраўднасці гэта ўспаміны пра здаўніні, якія зусім не папоўнены цішай, яны здаюцца мне ўвасабленьнем цішы. Гэта бязгучныя зьявы, якія гавораць мне поглядамі і гэстамі, моўчкі, бяз слоў, і ў іх маўчаныні ёсьць нешта, што ўзрушае, прымушае мяне хапацца за рукаў, за вінтоўку, каб не падпасыці пад гэтую спакусу, у якой хацела-б растворыцца маё цела, уліца ў непарушаныя сілы, што стаяць пазаду фактаў.

Яны гэтак спакойны, таму што яны незразумелы для нас. На фронце ніяма спакою, і ўлада фронту даходзіць так далёка, што мы ніколі ня выходзім з яе межаў. Нават у аддаленых рэзэрвах і ў адачынку вушы нашы не пераставалі чутъ тул знарадаў і заглушанае гудзеньне агню. Мы ніколі ня былі гэтак далёка ад фронту, каб яго ня чутъ. Аднак апошнімі днямі грохат канонады быў язноным.

Ціша была прычынай таго, што вобразы мінулага выклікалі ў нас столькі жаданьняў, сколькі суму,—няуважнай, бязвыходнай тут. Яны былі, але яны ня звярнуцца назад. Яны—у мінульым, яны—іншы съвет, які для нас зынік. На казарменным двары яны выклікалі ў нас бурнае палкае жаданьне звярнуцца да іх. Тады яны былі яшчэ звязаны з намі, мы належалі да іх, і яны—да нас, хоць мы і былі разлуччаны адзін ад аднаго. Яны ўставалі ў салдацкіх песнях, якія мы распіявалі, калі накіроўваліся ў поле на заняткі. Між золаку і чорнага сылюэту лесу яны былі палкімі ўспамінамі, якія жылі ў нас і зыходзілі ад нас.

Але тут, у акопах, яны для нас згублены. Яны ўжо ня зыходзіць ад нас; мы мёртвія, і яны мігцяць далёка на горыонце. Гэта міраж, загадкавы водблеск, які наведвае нас, якога мы баймоя і ў які мы безнадзейна закаханы. Ён моцны, і таксама моцна наша жаданье, але яно недасяжна і мы гэта ведаем. Яно гэтак-жа дарэмнае, як нізея зрабіцца генэралам.

І нават калі-б нам звярнулі іх, гэтыя карціны нашата юнацтва, мы ўжо ня ведалі-б што рабіць з імі. Пяшчотныя і патаемныя сілы, якія мы чэрпалі з іх, ня могуць адрадзіцца зноў. Мы прабывалі-б у іх, любілі-б іх і былі-б расчулены іхній прысутнасцю. Але гэта было-б тое самае, як калі-б мы задумаліся перад фотографіяй памерлага таварыща: гэта тыя-ж рысы, той-же твар, і дні, якія прабаўлены з ім разам, набываюць у нашых успамінах зманлівай жывучасці. Але ўсё-ж гэта ня ён сам. Мы ня былі-б звязаны з тым жыццём, як раней. Не ўсьведамленыне яго прыгожасці і гармонічнасці прыцягвала нас да іх, але тое агульнае, тое ўсьведамленыне зроднасці з рэчамі і зьявамі нашага быцця, якое абмяжоўвала нас і перашкаджала іскрава разумець съвет нашых бацькоў, бо мы былі па-свойму моцна адданыя ім, і кожная дробязь выдавалася нам як неяк не-парыўна звязаная з бясконнасцю. Магчыма, гэта была толькі першага нашай маладосці; мы яшчэ ня ўмелі бачыць межаў і нідзе не

дапушчалі абмежаваныя; у нашай крыві было чаканье, якое зълітouвала нас у адно з бегам наших дзён.

Цяпер мы пахаджвалі-б сярод малюнкаў нашага юнацтва, ібы вандроўнікі. Мы спалены фактамі, мы навучыліся адрозніваць, як гандляры, і падначальвацца нязьбежнаму, як мясынікі. Мы ўжо не бесплатотныя, мы страшэнна абыякія. Мы маглі-б туды з'яўрнуцца, але хіба мы маглі-б жыць?

Мы беспарарадныя, як дзецы, і дасьведчаны, як старыя, мы грубыя, сумныя і павярхоўныя. Я думаю мы загінулі.

Маім рукам робіцца холадна, па скуры прабягаюць дрыжкі, а поч цёплай. Толькі туман халодзіць, гэты няпрыветны туман, які падшкоўваецца да забітых і высмоўтвае з іх апошняя рэшткі жыцця. Заўтра яны будуть бледнымі і зялёнымі, і іх кроў застыне і зробіцца чорнай.

Бесьперапынна ўзъялтаюць усё новыя асьвятляльныя ракеты і кідаюць сваё бязълітаснае съяцло на скамянелы ліндшафт, усеенны кратэрамі і застыглымі камлыгамі, як месяц. Кроў пад маій скурай улівае ў думкі жах і непакойства. Яны робіцца слабымі і дрыжачымі, яны хочуць цяпла і жыцця. Яны ня могуць больш цярпець усяго гэтага без пацехі і самападману, яны мяшаюцца перад аголенным малюнкам распачы.

Я чую стукат кацялкоў і адразу ўзынімаецца моцная патрэба ў гарачай ежы, яна аблегчыць, супакоіць мяне. Праз сілу я прымушаю сабе пачакаць да зъмены.

Пасыля я іду ў бліндах і знаходжу там кацялак з кашай. Яна глуста згатавана і добрая на смак; я неадкладна зъядою яе. Адылі я ўсё жткі съдішаны, ходзь у іншых настрой узъняўся, бо суняўся агонь.

Мінаюць дні, і кожная гадзіна наўцімная і тымчасам гэтак нату́ральная. Атакі саступаюць контр-атакам, і паволі большае лік забітых на раскапаным полі паміж акопаў. У большасці выпадкаў шанцуе дабрацца да параненых, якія ляжаць недалёка ад нас. Але шмат каму з іх даводзіцца доўга-доўга ляжаць, і мы чуем як яны паміраюць.

Аднаго мы дарэмна шукаем два дні ў запар. Ён напэўна ляжыць на жываце і ня можа павярнуцца. Інакш нельга растлумачыць чаму мы ня можам знайсці яго: бо толькі калі крычаць з ротам прыці-

путым усутыч да зямлі—бывае так цякка адрозыніць адкуль дано-
сіца крык.

У яго, відаць, цяккае парапеніне, адно з тых жудасных па-
рапеніняў, якое ня так моцна, каб хутка зьнясіліць цела і прывесы-
чалавека ў паўпритомны стан, але і ня так слабое, каб можна было
лёгка цярпець боль з надзеяй на хуткую палёгку. Кат мяркуе, што
у яго ці пакрышана лагво, або куляй пашкоджаны хрыбет. Грудзі
напэўна, не кранутыя, інакш ён ня меў бы столькі сілы, каб кри-
чаць. Пры іншых парапенінях мы пабачылі-б як ён рухаецца...

Ён паступова сіпне. Голас гучыць так трагічна, нібы ён зых-
даець адусюль. Першай начы ад нас тройчы выходзілі людзі. Але,
калі ім здавалася, што яны спаймалі кірунак адкуль ідуць гукі і
паўзулі туды, голас гучаў з процілеглага боку.

Мы дарэмна шукаем да самых досьвіткаў. На працягу ўсяго дні
мы разглядаем мясцовасць у бінокль: нічога не прыпадае выкрыць.
На другі дзень чалавек крычыць цішэй; можна здагадацца, што
вусны і рот у яго перасохлі.

Наш ротны абяцаў таму, хто яго знайдзе, водпуск у першую
чаргу і тры дадатковых дні. Гэта моцная прываба, але мы і без неё
зрабілі-б усёмагчымае, таму што гэтый крыкі страхатлівыя. Кат
і Кроп яшчэ раз накіроўваюцца пасля поўдня. Пры гэтым Альберт
звараочваецца з прастрэленым вухам. Усё дарэмна: яны не знай-
шлі яго.

Ясна можна расчутць, што ён крычыць. Спачатку ён толькі кікаў
на дапамогу, другой начы ў яго, відаць, узыняўся пал, ён размаўляў
з сваёй жонкай і дзецымі, мы часта чуем імя Элізы, якое ён па-
тарае. Сёння ён толькі плача. Над вечар голас слабіе да кра-
тання. Але ён яшчэ ціха стогне праз усю ноч. Мы так добра чуем
тому, што ведер дзъyme ў кірунку да нашых акопаў. Раніцой, калі
мы ўсе лічым, што ён даўно супакоіўся, раздаецца 'шчэ раз яго
прадсъмяротнае хрыпеніне.

Дні палочыя, а забітая ляжаць непаҳаванымі. Мы ня можам
перацягнуць усіх, мы ня ведаем куды іх падзець. Іх хаваюць гра-
наты. У шмат каго жываты раздуюцца як галы. Яны сіпяць, рыгаюць
і рухаюцца. У іх брузуюць газы.

Неба блакітнае і бясхмарнае. Пад вечар робіцца парна, і гаро-
чыня ўзынімаецца ад зямлі. Калі на нас дзъyme ведер, ён насе да
нас ціккі і напрыемна салодкаваты пах крыві,—трунныя выпарэнні

з варонак, якія выдаюцца сумясцю з хлёраформу і гніцця і выклікаюць у нас млюснасьць і ванітаваныне.

Ночы зрабіліся пакойнымі, і ў нас пачынаецца паляванье на мядзяныя кольцы ад гранат і на шоўковыя парашуты французскіх ракет. Чаму так цэнняцца трубкі ад знарадаў, ніхто, уласна кажучы, ня ведае. Тыя, што назапашваюць іх, праста съдзярджаюць, што яны вельмі каштоўны. Ёсьць людзі, якія набіраюць іх столькі, што праз сілу кульгаюць пад іхнымі цяжарами назад з акопаў.

Гайе, прынамсі, мае на гэта свае прычыны: ён хоча паслаць іх сваёй нарачонай замест падвязак для панчох. Гэта выклікае ў фрысъянцаў нястрыманую вясёласць; яны пляскаюць сябе па каленках: ну і жартаўнік гэты Гайе, да д'ябла, хіцёр хлапец! Асабліва Т'ядэн ніяк ня можа ўдзікамірыцца; ён бярэ самае валікшае кольца і штохвілінна прасоўвае ў яго сваю нагу, каб давесці, сколькі яшчэ застаецца свабоднага месца.

— Гайе, паслушай, ну і ногі ў яе павінны быць! — Яго думкі забираюцца нехаль вышэр. — І азадак-жа ў яе павінен быць, як у слана!

Ён ніяк ня можа дайсьці да меры.

— Вось з гэтай я-б з ахвотай пагуляў у пляскачкі.

Гайе зьязле з таго, што яго маладая прыцягвае да сябе столькі ўвагі; ён самадавольна і каротка абвяшчае:

— Ядраная штучка!

Шаўковыя парашуты можна было-б скарыстоўваць больш практычна. З трох або чатырох можна пашыць блюзку, гледзячы па памеры грудзей. Кроп і я карысталіся імі як насоўкамі. Астатнія пасылаюць іх дахаты.

Калі-б жанчыны бачылі, з якой небісъпекай дастаюцца гэтыя тонкія ануцкі, яны-б жахнуліся.

Кат прысыпеў Т'ядэна, калі той з поўным спакоем спрабуе зьбіць кольцы з знараду, які не парваўся. У кожнага другога ён абавязковы выбухнуў-бы, але Т'ядэну, як заўсёды, шанцуе.

На працягу ўсяго раніны перад нашымі акопамі пырхаюць два матылі. Іх жоўтае крыльле ўкрыта чырвонымі крапкамі. Што толькі могло прывабіць іх сюды? Нідзе ня бачна ніводнай расьліны, ніводнай кветкі. Яны садзяцца на зубы аднаго з чэрапоў. Так бесклапотны, як яны, і птушкі, якія даўно ўжо прызычайліся да вайны. Кожнае раніцы між акопаў узносяцца ўгару жаўранкі. Летась мы нават назіралі, як яны выседжвалі яйкі і выводзілі пісклят.

Пацуکі ўжо ня турбуюць нас у акопах. Яны бегаюць там наперадзе—мы ведаем чаму. Яны тлусьцеюць. Калі мы прыкмячаем адна з іх, мы адразу ж прыстрэльваем яго. Уначы мы зноў чуем грыменыне за позыцыямі ворага. На працягуту дня нас абстрэльваюць звычайным атнём,—таму мы можам заняцца прыборкай акопаў. Забаўкі ў нас таксама ёсьць: на гэта турбуюцца лётнікі. Шматлікі паветраны бойкі штодня маюць сваіх гледачоў.

Зынішчальнікі нам падабаюцца, але выведныя самалёты мы не навідзім, як чуму, бо яны наклікаюць на нас артылярыскі агонь. Праз некалькі хвілін пасьля іх зьяўленення нас пачынаюць абсыпаць шрапнэльлю і гранатамі. У выніку аднаго дня мы трацім адзінацца чалавек, у тым ліку пяцірых сапітараў. Двое з іх так пакрышаны, што Т'ядэн сцьвярджае нібы іх можна саскрэбці са съценак акопаў лыжкай і паходаваць у кацялокаў. У другога адарвана ніжняя частка жывата разам з натамі. Ён упёрся, мёртвы, грудзьмі ў акоп. Яго твар жоўты, як цытрына. У вусіах яшчэ дыміць папяроска. Яна дыміць аж да тae пары, пакуль ня гасце на губах.

Мы часова кладзем забітых у вялікую варонку. Яны ўжо ляжаць у тры рады адзін на адных.

Зынінацку зноў пачынаецца гураганы агонь. Мы зноў сядзімо ў напружанай скамянеласці бязьдзейнага чаканынья.

Атака, контр-атака, наступленыне, контр-наступленыне—усё гэта словы, але што яны хаваюць за сабой! Мы страчваем шмат людзей, у большасці новабранцаў. На наш вучастак зноў пасылаецца папаўненьне. Гэта адзін з новых палкоў, амаль ўсім з маладых людзей апошніх прызываў. Яны не атрымалі нікакай падрыхтоўкі, а прайшлі толькі некалькі тэорытычных практикаваньняў, раней чымся трапілі на фронт. Яны, праўда, ведаюць, што такое ручная граната, але заблужненіе яны ня маюць нікага ўяўленення, а, галоўнае, яны ня ўмеюць адшукваць яе. Грудок мусіць быць, прынамсі, на паўмэтры ўышкі, каб яны маглі яго прыкметыць.

Хоць мы і маём вялікую патрэбу ў папаўненьні, але новабранцы надаюць нам куды больш клопатаў, чым карысці. Ва ўсіх атаках яны бездапаможныя і гінудзь як муҳі. Сапраўдная позыцыйная вайна патрабуе ведаў і практикі, трэба ўмець прыстасоўвацца да мясцоў васьці, трэба ўмець распознаваць палёт знарадаў, трэба загадзі ведаць куды яны трапяць, як яны рассяюцца і як бараніцца ад іх.

Гэтая моладзь амаль што нічога з усяго гэтага ня ведае. Яна гіне, таму што ня ўмее адрозыніць шрапнель ад гранаты. Маладыя новабранцы падаюць, як қасой падрэзаныя, таму што ў сымартальным страху хаваюцца ад рову бяспечных вялікіх чамаданаў, якія кла-дущца далёка пазадзі, але тымчасам ня чуюць ціхата сывісту-гудзення дробных знарадаў, што ляцяць праста ў акоп. Яны, як авечкі, ціскаюцца адзін да аднаго, замест таго, каб разьбегчыся па-бакох, і нават параненых іх яшчэ прыстрэльваюць, як зайцаў, з аэро-плянаў.

Гэтыя зъблелыя, падобныя да рэпы, твары, рукі, якія жалка чапляюцца, поўная адчаю харобрасць гэтых няшчасных хлапчу-коў, якія ня гледзячы ні на што ідуць наперад і атакуюць; бедныя хлапчукі да таго запужаны, што яны не адважваюцца голасна кры-цаць і з раздэртымі грудзьмі і з распоратымі чэравамі, з адарва-нымі нагамі і рукамі заклікаюць сваю матку і адразу змаўкаюць, як толькі на іх глянем.

Іх мёртвыя, пахаладзелыя, загостраныя твары маюць тую жу-дасную адсутнасць выразу, якая бывае ў мёртвых дзеяй.

Пачынае ласкатаць у глотцы, калі бачыш, як яны ўскокваюць, бягучь і падаюць. Хочацца іх біць за тое, што яны такія дурныя, і хочацца ўзяць іх на рукі і панесці адсюль, бо ім німа чаго тут рабіць. На іх надзеты шэрсыя курткі, штаны і боты, але ў боль-шасці абмундыраваныне завялікае, яно вісіць на іх мехам, плечы іх вельмі вузкія, цэлы вельмі малыя, на знайшлося такога абмунды-равання, якое-б было да меркі гэтым дзеям.

На аднаго старога салдата прыпадае пяцьдзесят новабранцаў.

Раптоўная газавая атака ўносіць шмат каго з іх. Яны зусім не ўяўляюць, што іх чакае. У адным з бліндажоў мы знаходзім цэлы на-тouп іх з сінімі тварамі, з сачнелымі вуснамі. У аднай варонцы яны завельмі рана скінулі з сябе маскі; яны ня ведалі, што газ больш за ўсё трymaeцца ля самай зямлі; калі яны пабачылі дру-гіх бяз масак на гары, яны зьдэёрлі свае маскі і так наглыталіся газу, што спалілі сабе лёгкія. Іх становішча безнадзеяна, яны з-за ня-ведання гінуць у крывавых сутычках і ад задушлівых газаў.

У адным акопе я зьнячэзўку спаткнуўся з Гімэльштосам. Мы ра-гаемся ў тым самым бліндажы. Затаіўшы дых, мы ўсе ляжкім адзін ля аднаго і чакаем пачатку атакі.

Ня гледзячы на мацнейшае ўзбуджанье, у той момант, калі мы выбягаем, мяне раптам прыцинае думка: «Я ня бачу Гімельштоса». Я шпарка зварочваюся назад у бліндаж і бачу, што ён захаваўся ў куток, у яго нязначны пісаг, але ён прыстаўляецца параненым. У яго твар як у пабітага. Ён жалоцца ад страху. Праўда, ён ту навак. Але мяне абурае тое, што моладзь выйшла з бліндажу, а ён усё яшчэ тут.

— Прэч!—сычу я.

Ён ня кратаетца, вусны яго дрыжаць, вусны трасуцца.

— Прэч!—кажу я зноў.

Ён падціскае пад сябе ногі, туліцца да съяні і шчэрцы зубі, як сабака.

Я хапаю яго за руку і хачу прымусіць яго ўзыняцца. Ён скавыча. Тады мае нэрвы ня вытрымліваюць.

Я ўчастляюся ў яго глотку, я трасу яго як мех, так што галава яго целяпаетца з боку ў бок, і крычу яму ў твар:

— Паскуда! Ці выйдзеш ты адсюль, сабака, скура, ці будзеш ты яшчэ хавацца?—Ён застыг. Я таўку яго галавой у съяні.—Быдла!—Я выткнуў яго нагамі пад рэбры.—Сьвіння!—Я выштурхваю яго галавой наперад.

Якраз да нас набліжаецца наступная шарэнга. З імі ідзе лейтэнант.

Ён бачыць нас і крычыць:

— Наперад, наперад, далучайцеся да нас!

І тое, чаго не магло зрабіць маё біцыё, зрабілі яго слова. Гімельштос пачуў голас начальніка, нібы прачнуўшыся, азірнуўся і далучыўся да шарэнгі.

Я іду за ім съследам і бачу як ён скача. Ён зноў зрабіўся спрэчным Гімельштосам з казарменнага пляцу, ён нават выпярэдзіў лейтэнанта і бяжыць далёка наперадзе.

Гураганны агонь, заслонны агонь, міны, газ, танкі, кулямёты, ручныя гранаты—усё слова і слова, але яны месьцяць у сябе ўсю жудасць съвету.

Наши твары пакрыліся шкарупінай бруду, наши думкі спустошаны; калі трэба ісьці ў атаку, шмат яго даводзіцца расштурхваць кулакамі, каб яны прачнуліся і ішлі наперад. Вочы ў нас пагаслі, рукі съпісяканы, калені крывавяць, локці падзёрты да крыві.

Ці мінають тидні, ці месяці, гады? Па бескаляровых тварах ка-
наючых мы бачым як ляціць час ля нас, мы ядзім, бяжым, кідаем
гранаты, страліем, забіваем, кладземся, мы паслаблі і атупелі і нас
падтрымлівае толькі тое, што тут ёсьць яшчэ больш слабыя, больш
атупельныя, больш бездапаможныя, якія шырока расчыненымі вачмі
глядзяць на нас, як на багоў, бо мы іншы раз умееем унікнуць
съмерці.

У нязначных лікам гадзіны спакою мы інструктуем іх:

— Бачыш той гаршчок, што ляціць? Гэта—міна! Заставайся на
месцы: яна праляціць паўз цябе. Калі-ж яна ляцела-б вось так, тады
трэба было-б бегчы! Ад яе можна ўбегчы!

Мы прывучаем іх слых да крывадушнага гудзеньня дробных
знарадаў, яны павінны пазнаваць іх па гуку, які падобны на камарыны
сыпей; мы імкнемся ім давесці, што яны небясьпечныя, небясьпеч-
нейшыя, чым буйныя знарады, якія чутны здалёк. Мы паказваем ім
як трэба хавацца ад аэрапланаў, як прыкідвацца мерцьвякамі, калі
атакаваўшыя выбіваюць нас з позыций, як вырываюць запал з руч-
ных гранат, каб яны рваліся за паўсэунды да паданьня; мы наву-
чаем іх як трэба з хуткасцю маланкі хавацца ў варонцы; мы па-
казываем ім як разбураць акой скруткам ручных гранат; мы растлу-
мачваем ім розыніцу паміж гранатамі праціўніка і нашымі і працяг-
ласяць іх згараньня; мы звіртаем іх увагу на асаблівы гук знарадаў
з атрутнымі газамі, навучаем іх хітрыкам, якія могуць выратаваць
іх ад съмерці.

Яны слухаюць і гатовы пераймаць нашу навуку, але калі нады-
ходзіць час прыстасаваць яе да справе,—ад хваляваньня і страху
яны ўсё робяць як так.

Гайе Вэстгуса выносяць з разадранай съпіной: пры кожным
удыху скрозь рану пульсue лёгкае. Я пасыпваю падсінцу яму руку.

— Скончана, Пауль!—стогне ён і ад болю кусае сабе руку.

Мы бачым, як людзі працягваюць жыць з ададранымі чарапамі;
мы бачым, як бягуць салдаты, у якіх адарваны ногі; мы спатыкаемся
на чалавечыя адрубкі, ратуючыся ў бліжэйшай яміне; адзін яфрэй-
тар прапоўд два кілёмэтры на руках, цягнучы за сабой расьціснутыя
каленкі, другі ішоў на перавязачны пункт і рукој падтрымліваў
вантробы, што вываливаліся з жывата; мы бачым людзей бяз роту,
бяз ніжніх сківіць, бяз твару; мы сустракаем аднаго, які на пра-
цягу двух гадзін заціскае зубамі артэрію на сваёй руцэ, каб не

съячы крывёй. Сонца ўзыходзіць, надыходзіць нач, знарады вішчаць. Жыцьцё падыходзіць к канцу.

Аднак кавалачак разварочанай зямлі, на якім мы ляжым, супыняе націск праціўніка; толькі некалькі соден мэтраў аддадзена. На кожны мэтр прыпадае па мерцьвяку.

Нас зъмяняюць. Грузавікі адвозяць нас адсюль, мы стаімо моўкі, і калі да нас даходзіць голас: «Увага! Провад!»—мы згінаем калені. Было яшчэ лета, калі мы ехалі сюды. Дрэвы ўшчэ былі зялёныя, цяпер яны маюць выгляд асеньніх, а нач шэрая і вільготная. Машыны спыняюцца. Мы злазім—разрозненая кучка, рэштка ад шматлікіх імёнаў. У баку стаяць цъмяныя фігуры людзей і выклікаюць нумары палкоў, рот. І на кожны выклік адлучаецца кучка, невялічкая, драбнюткая кучка брудных, бледных салдат—жахліва мізэрная кучка, жахліва мізэрная рэштка.

Нехта выклікае нумар нашае роты. Мы чуем, што гэта наш ротны камандзір. Значыць ён выбраўся адтуль, яго рука ляжыць у павязцы.

Мы падыходзім да яго, і я пазнаю Ката і Альбэрта. Мы становімся побач і глядзім адзін на аднаго.

Яшчэ раз і яшчэ раз мы чуем, як выклікаюць нумар роты. Ён можа доўга клікаць: яго не пачуюць ні ў лазарэтах, ні ў варонках.

Яшчэ раз:

— Другая рота сюды!

Паслья цышэй:

— Нікога больш няма з другой роты?

Ён маўчыць, і голас яго робіцца яшчэ больш сіпатым, калі пытается:—Гэта ўсё?—і загадвае:—Адзін за адным разылічыся!

Шэрае раныне. Было яшчэ лета, калі мы прыйшлі сюды, і нас было сто пяцьдзесят чалавек. Цяпер восень, мы мерзьнем, лісьце шамаціць, галасы змарнела лапочуць:—Першы, другі, трэці, чар'верты—і на трыццаць трэцім абрываюцца. І марудна цягнецца майчанка, пакуль пытаецца голас:—Яшчэ хто?...—і чакае, а паслья гаворыць зусім ціха:—Па-ўзводна!—але абрываецца, можа толькі скойчыць:

— Другая рота...—і праз сілу:—Другая рота, крокам марш!

Адна шарэнга, адна кароткая шарэнга цягнецца досьвіткам...

Трыццаць два чалавекі.

Нас насылаюць глыбей, чым звычайна, у тыл, на палявы зборны пункт, дзе нам тра' будзе фармавацца. Нашай роде патрэбна папаў каменьне—звыш сотні чалавек.

Тымчасам, свабодныи ад службы, мы шындаемся нічога ня роўчы. Праз два дні да нас прыбывае Гімэльштос. З таго часу як ён пабыў у акопах, ён страдае сваю фанабэрлівасць. Ён прапануе нам памірыцца з ім. Я гатовы, бо бачыў, што ён вынес з поля Гайе Рэстгуса, у якога была разадрана съпіна. Толькі Т'ядэн недаверлівы і стрыманы.

Але ён пераможаны, калі Гімэльштос паведамляе, што ён будзе замяніць кашавара, які ад'яжджае ў водпуск. У доказ гэтага ён заража дастае для нас два фунты цукру і паўфунта масла спэцыяльна для Т'ядэна. Ён нават патурбаваўся аб tym, каб нас у бліжэйшыя дні прызначылі на кухню для чысткі бульбы і буракоў. Мы атрымліваем ад яго лепшыя афіцэрскія стравы.

Такім чынам, у даны момант мы маем дзіве рэчы, якія складаюць шчасце салдата: добрую ежу і спакой. Калі падумашь—гэта ня шмат. Гады з два таму назад мы-б з пагардай аднесціся да іх. Цяпер-же мы амаль задаволены. Да ўсяго прызычайваешся, нават да акошаў.

Гэта звычка зьяўляецца прычынай таго, што ўсё хутка забываецца намі. Пазаўчора мы шчэ былі над агнём, сёньня мы гарэзумім і шындаєм па вуліцах, зайдзячы на кіроўцаў у акопы. У сапраўднасці ж мы нічога не забываєм. Да таго часу пакуль нам даводзіцца быць на позыцыі, у дзейнай арміі, дні, якія прыйшлі на фронце, пагружанацца ў нас нібы каменьне, і яны дужа цяжкія, каб можна было зараз задумашца над імі. Калі-б мы зрабілі гэта, яны-б забілі нас— я гэта заўважыў,— жах можна пераносіць, пакуль праста схіляешся перад ім, але забівае, калі пачынаеш пра яго разважаць.

Падобна да таго, як рабіліся мы зьвяр'ём, калі ідзем наперад, бо гэта адзінае, што нас падтрымлівае, так тут на спакоі, мы рабіліся лёгкадумнымі, свавольнікамі і гультаймі. Інакш і немагчыма: гэта пільная патрэба. Мы хочам жыць, чаго-б гэта нам ні каптавала: мы ня можам абцяжарваць сябе пачуццямі, якія бадай вельмі дэкоратыўны ў мірных умовах, але тут яны былі-б толькі маной. Кемэрых забіты, Гойе Вэстгус памірае, з целам Ганса Крамэра ў дзень страш-

нага суду будзе нямала клопатаў, нялёгка будзе скласці яго з дробных кавалкаў у адно, у Мартэнса адарваны ногі, Мэйер забіты, Гемеринг забіты, сто дваццаць чалавек недзе ляжаць з цяжкімі параненнямі; усё гэта жудасна, але што нам да таго? Мы-ж жывыи Калі-б мы маглі іх выратаваць,—так тады мы кінуліся-б наперад, хоць-бы нам пагражала і сама съмерць. У нас-же вось д'ябальская настойлівасць, хай калі мы толькі гэтага захочам; страху ў нас ня шмат—боязнь съмерці, праўда, ёсьць, але гэта іншай справа, гэта ідзе ад цела.

Але нашы таварыши мертвыя, мы ня можам ім дапамагчы, яны цяпер супакоены. Хто ведае, што яшчэ давядзеца нам перажыць? І вось мы хочам гарэзаваць, спаць або жэрці колькі ўлезе, і піць, і курыць, каб нашы дні ня былі пустымі. Жыцьцё коратка.

Жудасць фронту згладжваецца, як толькі паварачваемся да яго сціной. Мы помсьцімся яму подлымі і зласлівымі жартамі: калі хто памірас,—мы кажам, што ён «зашчаміў сабе азадак», і так гаворым мы аба ўсім. Гэта выратоўвае нас ад вар'яцтва; і пакуль мы яшчэ маем сілы гэта так прымаць,—мы можам супраціўляцца. Мы нічога не забываєм. Тое, што пішуць у газетах пра «гумар» салдат, якія наладжваюць танцулыкі, як толькі яны выходзяць з паласы абстрэлу,—мана. Мы робім усё гэта не таму, што поўныя тумару,—мы бадзёрымся таму, што інакш мы ня вытрымалі-б. Аднак гэтая хітраштука ня доўга праіснуе: наш гумар з кожным месяцам набывае ўсё больш і больш горкі прысмак.

І я ведаю: усё, што цяпер, калі мы на вайне, засела ў нас глыбока, як камень,—зноў усплыве паслья вайны, і толькі тады пачнедзца раскладаныне на жыцьцё і съмерць.

Дні, тыдні, гады, якія праводзім мы тут, з'вернуцца 'шчэ раз, нашы забітыя таварыши паўстануць тады і будуць ісьці з намі, нашы галовы прас্তыніцца, у нас будзе мэта наперадзе, побач з намі будуць нашы забітыя таварыши, а пазадзі нас—гады фронту... Але супроць каго?..

Нядайна тут недзе быў прыфронтавы тэатр. На сцяне яшчэ вісіць пярэстыя афішы, якія вешаюць пра спектакль. Шырока раскрыўшы вочы стаю я з Кропам перад імі. Мы ніяк ня можам уціць, што яшчэ існуюць падобныя рэчы. На афішы намалявана дзяўчына, апранутая ў сьветлую летнюю сукенку і з чырвонымі глянсавымі паскамі вакол ляжак. Аднай рукой яна абапіраецца на баланс-

а другой тримае саламянную шляпу. На ёй белыя панчоіх і белыя пантоплі, стройныя пантоплі са спражкамі і на высокіх абсацах. Пазадзі яе съвеціца сіняе мора з белымі грэбнямі хвалій. З боку съятла ўразаецца бухта. Гэта ўудоўная дзяўчына з тонкім носам, чырвонымі вуснамі і доўгімі нагамі, надзвычайна чистая, выпеставаная; яна, бязумоўна, бяра ванну два разы на дзень, і ў яе ніколі ня бывае бруду пад пазногамі, хіба толькі крыху пляску з пляжу.

Побач яе стаіць мужчына ў белых майтках, у сіней блюзе і ў морскай кепцы, але ён цікаўіць нас куды менш.

Дзяўчына на съянне здаецца нам нейкім цудам. Мы зусім забыліся на тое, што такія рэчы яшчэ існуюць на съвеце, і зараз мы ледзьве даем веры сваім вачом. Прыйдзем, мы некалькі гадоў ня бацьлі нічога падобнага, нічога што хоць здалёк нагадвала-б жыцьці радаснасць, прывабнасць і шчасльце. Гэты мірны час, якім ён павінен быць,—узбуджана адчувааем мы.

— Глянь толькі на гэтых лёгкія пантопфелькі! Яна-б ня здолела праісьці ў іх і аднаго кілемэтру,—кажу я і адчуваю, што я сказаў глупства, бо проста бязглаздна думаць пра маршыроўку, гледзячы на такі малюнак.

— Сколькі ёй можа быць гадоў?—пытаецца Кроп.

Я мяркую:

— Ня больш за дваццаць два, Альбэрт!

— Тады яна старэй за нас.

— Не ёй, ад сілы семнаццаць, запэўняю цябе!

Нас ахопліваюць дрыжыкі.

— Альбэрт, вось-бы нам, як ты мяркуеш?

Ён ківае:

— Дома ў мяне таксама ёсьць белыя майткі.

— Белыя майткі,—кажу я,—але такую дзяўчынку...

Мы аглядаем адзін аднаго. Нам ганарыцца німа чым—аблезлае, латанае, бруднае амбундыраваныне на кожным з нас. Безнадзейна паруюўваць сябе з ім.

Тады мы перш за ўсё саскрабаем са съяны маладога кавалера ў белых майтках, як мага засыпрагаючыся, каб не пашкодзіць дзяўчыне. Гэтым ужо сёе-тое дасягнута. Пасьля Кроп прашануе:

— Трэба было-б пайсьці ў камеру пачысціца ад вошай.

Я ня зусім згодны з ім, бо ад гэтага псууюцца рэчы, а вошы праз дзіве гадзіны зъяўляюцца зноў. Але паслья таго, як я зноў кідаю погляд на малюнак, я згаджаюся. Я нават іду далей:

— Трэба таксама паспробаваць па чыстай кашулі.

Альбэрт невядома чаму зяяўляе:

— Яшчэ лепш-бы дастаць ануучы.

— Магчыма і ануучы. Пойдзем, паспытаем шчасьця.

Але тут прыцягнуліся Леер і Т'ядэн; яны заўважаюць афішу, і адразу-ж наша размова набывае даволі-ткі брудны водцень. Леер у нашай клясе першым меў зносіны з жанчынай. Ён расказваў нам аб гэтым запальваючыя падрабязнасці. Ён па-свойму захапляеца малюнкам, і Т'ядэн патурае яму.

Мы не адчуваем пры гэтым асаблівай агідлівасці. Хто не парабінічае, той не салдат; толькі ў даны момант гэта нам ня зусім парабаецца, таму мы адыходзім убок і накіроўваемся ў ачышчальную камеру з такім пачуцьцём, нібы гэта дзіўны магазын мужчынскіх мод.

Дамы, у якіх мы раскватэраваны, знаходзяцца недалёка ад каналу. На другім баку каналу саджалкі, абсаджаныя таполевымі гайкамі, на тым беразе каналу ёсьць і жанчыны.

У дамох на нашым баку ніхто ня жыве. Але на тым баку дзе-ні дзе паказваюцца жыхары. Увечары мы купаемся. Усьцяж берагу да нас набліжаюцца жанчыны. Яны ідуць паволі і не адварочваюцца, хоць у нас і ніяма трусікаў.

Леер крычыць ім нешта. Яны съмлююцца і спыняюцца, каб паглядзець на нас. Мы кідаем да іх на ламанай французскай мове першыя фразы, якія ўспалі на разум, перашкаджаючы адзін аднаму, съпішаючыся, каб яны не пайшлі. Фразы ня вельмі далікатныя, але адкуль нам узяць іншых?

Паміж іх ёсьць танклявая брунэтка. Відаць, як бліскаюць яе зубы, калі яна съмлецца. У яе шпаркія рухі, а спадніца свабодна ўецца вокол яе ног. І хоць вада халодная, мы ахоплены вясёласцю і імкненнем іх зацікаўіць, каб яны не пайшлі. Мы спрабуем жартаваць, і яны адказваюць нам, але мы нічога не разумеем; мы съмлемся і падмірваем. Т'ядэн больш разважны. Ён бяжыць дахаты прыносіць садзакі хлеб і паднімае яго над талавой.

Гэта дасягае поўнага посыпеху. Яны ківаюць і робяць знакі, каб мы пераправіліся да іх. Але нам гэта не дазволена. Ступаць на той бераг забаронена. Паўсюды на мастох вартавыя. Бяз пропуску

пройдзеш. Таму мы тлумачым ім, каб яны прыйшлі да нас, але яны матаюць галавой і паказваюць на масты. Іх таксама не прапушчаюць.

Яны паварачваюцца і паволі ідуць угару ля каналу, увесь час усьцяж берагу. Мы суправаждаем іх наўплаў. Прайшоўшы некалькі содень мэтраў, яны загінаюць убок і паказваюць на дом, які выглядае з дрэў і кустоў. Леер пытаецца ці ня тут яны жывудь.

Яны съмлюцца: так, там іх дом.

Мы крычым ім, што хочам прыйсьці да іх, калі варта нас не зауважыць. Уначы. Гэтай ноччу!

Яны паднімаюць руکі, складаюць іх, закрываюць рукамі твар і вочы. Яны зразумелі. Танклявая брунэтка выконвае па з нейкага танцу. Блёндынка шчабечана:

— Хлеб—добра.

Мы палка съцвярджаем, што мы яго прынисем. Яшчэ і іншыя добрыя рэчы. Мы выкатваем вочы і тлумачым рукамі. Леер ледзь не патануў, стараючыся растлумачыць слова «кавалак лівэрнай каўбасы». Калі-б было патрэбна, мы пааблядалі-б ім увесь провіянці склад. Яны адыходзяць і яшчэ раз абарачваюцца да нас. Мы караляемся на наш бераг і сочым у які дом яны ўходзяць: бо, магчыма яны ашукваюць нас. Потым мы плывем назад.

Бяз пропуску ніхто ня можа прыйсьці праз мост. Таму мы вырішылі праста ўначы пераплысьці на другі бераг каналу. Узбуджэнне, якое ахапіла нас, ня можа ўгамавацца. Мы ня можам усядзець на алены месцы. Ідзем у шынок. Там акурат ёсьць піва і нейкі пунш.

Мы п'ем пунш і выдумлем розныя фантастычныя гісторыі. Кожны з ахвотай верыць другому і нецярпіла чакае чаргі, каб склучіць яшчэ ямчэй.

Нашы рукі непакойныя, мы выкурваем безыліч папярос, пакуль Крон ня кажа:

— Уласна кажучы, мы матлі-б прынесці і ім некалькі папярос.— Мы кладзем папяросы ў свае фуражкі і захоўваем ім.

Неба робіцца зялёным, як нясьпелы яблык. Нас чэцвера, але туды можна пайсьці толькі ўтрок; дзеля гэтага нам трэба вызваліцца ад Т'ядэна, і мы частуем яго ромам і пуншам да таго часу пакуль ён не пачынае п'янець. Калі пачынае змроціць, мы ідзем па хатах, відучы Т'ядэна ў сярэдзіне. Мы распалены і гатовы на ўсякія прыгоды. Мне прыпадзе танклявая брунэтка—гэта вырашана. Мы іх ужо разымеркавалі.

Т'ядэн падае на саламяны матрац і пачынае храпець. Раптам ён прасынаецца і гэтак хітра захмыляецца, што мы путаемся і думаем, што ён прыкінуўся п'яным, і мы дарэмна выдатковаваліся на пунш. Але ён адкідаецца і працягвае храпець.

Кожны з нас бярэ па цэлай баханцы салдацкага хлеба і загортвае ў газэтную паперу. Мы бярэм з сабой і папяросы і, апроч таго, трох добрых порцый лівэрнай каубасы, атрыманай сёньня ўвечары. Гэта зусім прыстойны падарунак.

Спачатку мы засоўваем усе рэчы ў боты, боты мы павінны ўзяць з сабой, каб там на беразе не напароць ногі на дрот або чарапкі. Нам прыдзецца плысьці, а таму мы ня можам захапіць з сабой вонратку. Адылі, ужо цёмна, ды ісъці недалёка.

Мы выступаем, нясучы боты ў руках. Мы шпарка спаўзаем у ваду кладзямеся на сьпіну і плызем, трymаючи боты з іх зьмесцівам над галовамі.

На tym беразе мы асьцяржна вылазім, вымаem скруткі і нацягваем боты. Рэчы мы бярэм пад паху.

Так, мокрыя, голыя, у адных ботах, мы трушком адпраўляемся ў дарогу. Мы адразу знаходзім дом: ён цімнее сярод кустоў. Леер падае, спатыкнуўшыся на пень, і рассяякае сабе локаць.—Нічога!—Гаворыць ён бісклопатна. Вокны зачынены вакяніцамі. Мы цікуем вакол дома і імкнемся заглянуць у шчыліны. Пасля мы трацім цярпеньне. Кроп раптоўна робіцца нерашучым:

— А што, калі ў іх там зараз які-небудзь маёр?

— Тады мы дамо ходу,—съмлецца Леер!—Хай ён прачытае вось тут нумар нашага палка!—І ляскae сябе па азадку.

Уваходныя дэльверы адчынены. Нашы боты нарабілі шуму. Нейкая дэльвер адчыняецца, за ёй мільгае съятло. Напужаная жанчына крычыць. Мы гаворым:— Pst, pst! Camarade, bon ami!¹⁾ і прысягаючыся ўзвімаем угому нашы скруткі.

Дэльверы расчыняюцца насьцеж—съятло сълепіць нас, а пасля мы бачым і двух іншых. Нас пазнаюць, і трох жанчыны рагочуць, аж заходзяцца, з нашага выгляду. Яны так рагочуць, што прысядаюць і курчацца, стоячы ли вушака дэльвераў. Якія ў іх гнуткія рухі.

— Un moment!²⁾

¹⁾ То, то. Таварыш, добры прыяцель.

²⁾ Хвілінчуку.

Яны зынікаюць і праз некалькі хвілін выкідаюць нам часткі вонраткі, якімі мы як-небудзь прыкрываємся. Паслья гэтага нам дазвалляюць увайсьці. У пакоі гарыць невялікая лямпа, цёпла і зылёгку пахне парфумай. Мы разгортваєм нашы скруткі і перадаем ім. У іх запальваюцца вочы: відаць, што яны галодныя.

Паслья гэтага мы ўсе адчуваем некаторую замішанастьць. Леер гэстамі паказвае, што трэба есьці. Тады зноў наступае ажыўленне. Яны прыносяць талеркі, нажы і накіроўваюцца на прынесеныя рэчы. Перад тым як зъесці кожны кавалачак каубасы, яны спачатку зъдзіўлена ўзымаюць яго ўгару, а мы горда сядзімо тут-жа.

Яны засыпаюць нас словамі на сваёй мове. Мы разумеем вельмі мала, але мы адчуваем, што слова іх прыязныя. Магчыма мы паказываем ім вельмі маладымі. Танклявая брунэтка гладзіць мяне па власох і гаворыць тое, што звычайна гавораць усе французскія жанчыны:

— La querre—grand malheur, pouvres garsons¹⁾.

Я модна трymаюся за яе руку і прыціскаюся ротам да яе далоні. Пальцы ахопліваюць мой твар. Зусім блізка нада мной яе вочы, кволая смуглівасць скуры і чырвоная вусны. Рот кажа слова, якіх я не разумею. Я таксама ня зусім разумею яе вочы: яны кажуць больш, чымся мы чакалі, калі ішлі сюды.

Побач ёсьць яшчэ пакоі. Праходзячы, я бачу Леера, які абдымае блёндынку. Ён трymае сябе шумна. Ён ведае чаго хоча. Але и... я ахоплены чымсьці далёкім, патаемным і імпартным, і цалкам аддаюся яму. Mae жаданьні—гэта дзіўная сумесь патрэбы і зъянтэжанасці. У мяне пачынае кружыцца галава. Тут няма нічога такога, што магло-б мяне падтрымаць. Нашы боты мы пакінулі перад дзівярыма, замест іх нам далі пантофлі, і вось ціпер не засталосі нічога, што нагадвала-б мне аб упэўненасці і дзёрзкасці салдата: няма ні зброі, ні портушэi, ні мундзіра, ні фуражкі. Я апушччаюся ў невядомае. Хай будзе як будзе, таму што мне ўсё-ж крыху старшина, ня гледзичы ні на што.

Танклявая брунэтка қратае брывамі, калі задумаецца, але яны зусім нярухомыя, калі яна гаворыць. Момантамі яе голас ня выліваецца ў слова і траціцца зусім, або праносіцца паўз мяне: 'дуга, шлях, козета. Што ведаю я пра ўсё гэта, што ведаў я пра ўсё? Словы гэтае

¹⁾ Вайна—вялікае нашчасцце, бедныя хлопчыкі.

мовы, якія я ледзь разумею, напаўняюць мяне спакоем, ў гэтым спакойскі зынікае цынамонавы, напалову асьветлены пакой, і толькі твары нада мной жыве, застаючыся ясным.

Які шматганны твар, што яшчэ поўгадзіны назад быў чужым, а цяпёр поўны пяшчоты, якая зыходзіць не ад яго, а ад начы, ад съвету, ад крыва, які як-бы злучыўся ў ім у адно.

Прадметы ў пакоі зъмяняюць выгляд. Яны робяцца дзіўнымі, і я адчуваю амаль пашану да маёй белай скурсы, калі на яе падае съянце ад лямпы і калі яе гладзіць халаднаватая смуглальная рука.

Як ёсё гэта не падобна на тое, што адбываецца ў салдацкіх публічных дамах, куды нас адпушчаюць, і дзе стаіш у доўтай чарзе. Мне ня хочацца думаць пра іх, але незалежна ад маёй волі паўстает ў памяці, і я палохаюся ад думкі, што я магчыма ўжо ніколі не змагу пазбавіцца такіх успамінаў.

Пасля я адчуваю вусны танклявай брунэткі, цягнуся да іх на сустрач, закрываю вочы і жадаў-бы, каб ўсё зынікла: вайна і жудасць, і подласць, і каб я прачнуюцца маладым і шчасным. Я згадваю вобраз дзяўчыны на афішы, і на сэкунду мне здаецца, што ад стрэчы з ёй залежыць маё жыццё.

І я яшчэ глыбей апушчаюся ў абдымкі, якія мяне ахопліваюць магчыма, здарыцца цуд.

Нейкім чынам мы зноў разам. Леер вельмі вясёлы. Мы сардэчнай разьвітваемся і ўлазім у свае боты. Ночнае паветра ахаладжвае нашы распаленныя целы. З цемразі выступаюць агромністыя таполі і шумяць лісцем. Месяц высока ў небе і ў вадзе каналу. Мы не бяжымы ідзем побач павольным крокам.

Леер кажа:

— За гэта на шкода і цэлай баҳанкі!

Я не могу адваўкыцца загаварыць, я нават не адчуваю радасці.

Раптам мы чуем крокі і хаваемся ў хмызьняку.

Крокі набліжаюцца і падыходзяць усутьч да нас. Мы бачым гэлага салдата ў ботах. Так як і мы, ён нісе скрутак пад пахай, і галёнкам съпяшаецца наперад. Гэта Т'ядэн у поўным парадзе. Але ён ужо зынік.

Мы съмлемся. Заўтра ён будзе лаяцца на нас.

Нікім не зауважаныя, мы дабіраемся да сваіх саламянных матрацоў.

Мяне выклікаюць у канцылярыю. Ротны камандзір дае мне адпускны билет і пасьведчаныне на билет. Ён жадае мяне шчаснай дарогі.

Я гляджу на які тәрмін мне дадзены водпуск. Семнаццаць дэён—чатаырнаццаць на водпуск і троны на дарогу. Гэтага зусім мала і я пытаюся, ці нельга атрымаць пяць дэён на дарогу. Бэртынг паказвае на мой білет. Тут я бачу, што мне ная трэба зараз-жа зывяртцаца на фронт. Па сканчэнні водпуску мне трэба зывяртцаца на курсы ў лягерах.

Шмат хто зайдросціць мне.

Кат дае мне добрыя парады, як мне назаўсёды ўвільнуць з фронту..

— Калі ў цябе ёсьць галава на плякох, дык табе ўдасца там зачапіцца.

Уласна кажучы, мне было-б прыямней паехаць толькі праз восем дэён, бо гэты час мы яшчэ прарабімся тут, а тут, да прауды, добра.

Мне, вядома, даводзіцца пачаставаць хлапцу у шынку. Мы ўсе крыху п'яныя. Я сумнею. Я буду адсутнічаць шасць тыдняў. Бязумоўна гэта вялікае шчасце, але што будзе, калі я зывярнуся? Ці пабачу я ўсіх зноў? Гайе і Кемэрыха ўжо няма,—хто наступны?

Мы п'ем, і я пазіраю то на аднаго, то на другога. Альбэрт сядзіць поруч са мною і курыць. Ён надбадзёрваецца. Мы заўсёды былі разам. На супраць мяне згарбациўся Кат з пахілымі плячыма і з сваімі шырокімі вялікімі пальцамі і лагодным голасам, Мюлер з выпнутымі зубамі і брахлівым съемкам, Т'ядэн з мышынымі вочкамі, Леер, які адгадаваў сабе бараду і выглядае на саракагадовага.

Над нашымі галовамі—густы дым. Чым-бы быў салдат бяз тунау? Палкавая крамка—гэта наш прытулак, піва—больш, чым пітво, яно адзнака таго, што мы без съцеражлівасці можам выцягваць і скарачаць цягліцы. Мы так і робім. Мы выцягнулі ногі далёка наперад і дабрадушна плюем вакол сябе, ні на каго не зважаючы. Якое ўсё гэта можа месь значэнне, калі заўтра ад'яжджаеш!

Уначы мы шчэ раз накіроўваемся на той бок каналу. Мне амаль страшна паведаміць танклявай брунэтцы, што я ад'яжджаю і што калі я зывярнуся, мы напэўна, будзем дзе-небудзь далёка і, такім чынам мы больш ніколі не пабачымся. Але яна толькі ківае галавой і не шкадуе. Спачатку я не могу гэтага зразумець, але потым даведваюся ў чым справа. Леер мае рацыю. Калі-б мне прыпадала ехаць на фронт, тады-б яна сказала:—*Pouvre garson!*—але водпуск—пра яго на варта гутарыць, ён значна менш цікавы. Ну іе да д'ябла з яе

балбытанаңем і шчабытанаңем! Чакаеш үзілдік, а выходіць усі спратаң
ў салдаңкім хлебе.

Наступнай раніцою, пабыўшы ү ачынчальязій камеры, я қроучу да
палявой чыгуңцы. Альбэрт і Кат праваджающы миңе.

На станцыі мы даведваемся, што да адпраукі 'шчэ дэйве гадзіны.
Ім абудвум трэба ісьці заступаць на дзяжурства.

Мы разъвітваемся.

— У добры час Кат! У добры час Альбэрт!

Яны адыходзянь і яшчэ маштуць мнё рукамі. Іх постаці мен-
шающы. Кожны іх крок, іх рух мне добра знаёмы. Я здалёк магу па-
знаць іх. Потым яны зынкающы.

Я саджуся на свой ранец і чакаю.

Раптам миңе ахапляе шалёнае ахапленыне. Хутчэй, хутчэй вы-
брацца адсюль!

Я валяюся на розных вагзалах, я стаю перад рознымі супавымі
катламі, я сяджу на розных драўляных лаўках, але вось перада мной
разгортваеща ляндшафт, такі сумны, няпрыемны і знаёмы! Ён пльве
паўз миңе ү вячэрніх вонкіх. Вёска, дзе нізка пахілены саламіны
стрэхі, пабеленыя вапнай хаткі, вівы, якія блішчаць пэрлямутрам
касых праменях сонца, фруктовыя сады, амбары і старыя ліпы.

Назва станцыі ператварающа для миңе ү разуменыні, ад якіх
узdryгвае сэрца. Цягнік трукаціць і трукаціць, я стаю ля акна і тримаюся
за драўляную раму. Гэтымі назвамі атулена было маё юнацтва.

Плоскія лугі, палі, двары. Павозка самотна цягнеца на фоне неба
па дарозе, што ідзе паралельна тырызонту. Шлягбаум, перад якім
чакающы сяляне, дзяўчатаў ківающы галавой, дзеці гуляюць ля чыгу-
начнага насыпу, дарогі вядуць у глыбіню краіны, роўныя дарогі, без
артылерыі.

Цяпер вечар, і калі-б ия трукаў цягнік, я пачаў-бы кричашь
Роўнідзь шырокая распасыціраеца перада мной, у слабай сіні ү вол-
далі пачынающы вымалёўвацца сілюэты ўзгоркаў. Я пазнаю хара-
тарную лінію Долбэнтэрруга, гэтага шчарбатага трэбня, які стромка
абрываеца там, дзе канчаеца верхавіна лесу. За ім павінен быў
город.

Але цяпер залацістае чырвонае съятло апошнім водблескамі
вае сусвет, цягнік грукоча праз стрэлку, пасля праз другую
і зданыёва цымляныя стаяць там таполі, у вондзілі, адзін за адным
доўгімі радамі, якія створаны з ценю, съятла і суму.

Поле памалу паварочваецца разам з імі, цягнік абыходзіць іх, прамежкі зружаюцца, яны зъліваюцца ў адну пляміну і на працягу моманту я бачу толькі адзін таполь; паслья з-за пярэдняга дрэва зноў выступаюць астатнія, і яны доўга стаяць на горызонце, пакуль іх не заслоняюць першыя дамы.

Шлягбаум. Я стаю ля акна, я не мату адараўца ад яго. Іншыя зъбираюць свае рэчы, рыхтуючыся выходзіць. Я пераказваю назуву дарогі, якую мы перасякаем: Брамэрштрасэ, Брамэрштрасэ.

Вэлесыпэды, эkipажы, людзі рухаюцца ўнізе. Гэта шэрая вуліца і шэры тунэль. Ён ахапляе мяне нібы абдымкі маткі.

Потым цягнік спыняецца, і вось вагзал з яго тлумам, крыкамі, плякатамі. Я бяру свой ранец, зашпіляюся, бяру ў рукі віントоўку і, спатыкаючыся, зыходжу па прыступках.

На пэроне я азіраюся. Сярод людзей, якія съпяшаюцца, я нікога ня ведаю. Міласэрдная сястра прашануе мне чаго-небудзь выпіць. Я адварочваюся: завельмі ўжо яна ўсміхаецца мне, уся пранікнутая паважнасцю таго, што робіць:

— Паглядзеце, я даю салдату кавы!

Яна гаворыць мне «таварыш». Толькі гэтага не хапала!

Там за вагзalam, побач з вуліцай шуме рака; бурапенячы яна вырываецца з шлюзаў мосту ля млыну. Чатырохвугольная вартавач вежа стаіць побач. Перад ёй вілікая разьвесылівая ліпа, а за ёй— заход.

Тут мы часта сядзелі—ці даўно гэта было? Мы пераходзілі праз мост і дыхалі халаднаваты, гнілы пах застоеанай вады; мы нахіляліся над спакойнай вадой па гэтым бок шлюзу, дзе на паліх мосту вісяць зялёныя кручаныя расьліны і вадэрсты, а на тым баку шлюзаў у съпакотныя дні мы бавіліся разьбегамі пены і балбыталі пра сваіх пастаўнікаў.

Я пераходжу праз мост і гляджу направа і налева; у вадзе ўсё яшчэ поўна вадаростаў і, як раней, яна спадае съветлай дугой; у будынку вежы, як і раней, стаяць прачкі з голымі рукамі перад разасланай балізнай, і гарачыня ад жалізакаў пыхае з адкрытых вокнаў. Сабакі бегаюць па вузкай вуліцы, перад дзівярыма дамоў стаяць людзі і тлядзяць на мяне, калі я, брудны і нагружаны клумкамі праходжу паўз іх.

У гэтай цукерні мы елі марожанае і вучыліся курыць папяросы.
На гэтай вуліцы, што мільгае паўз мяне, я ведаю кожны дом, коле-
ніальную краму, аптэкарскі магазын, пякарню.

І вось я стаю ля цынамонавых дзвіварэй з забруджанай ручкай
і пальцы мае цяжэюць.

Я адчыняю іх. Насустрach мне так дзіўна падыхае прахалодай.
Ад гэтага вочы мае робяцца няўпэўненымі.

Пад маймі ботамі рыпаюць усходкі. На гары ліскае дзвівер, нехта
глядзіць праз балісы. Гэта адчынліся дзвіверы ў кухню. Яны там
якраз пякуць аладкі з бульбы: у доме пахне імі, да таго-ж сёны
субота, а гэта, мабыць, мая систра зьвесілася праз балісы. Я на мо-
мант адчуваю зъянтэржанасць і схіляю галаву, потым здымам шлем
і гляджу ўгару. Так, гэта мая старэйшая систра.

— Паўль! — кръчыць яна. — Паўль!

Я ківаю галавой. Мой ранец бразгаецца аб балісы, мая віントоўка
цяжкое.

Яна парыўчыста адчыняе дзвіверы і кръчыць:

— Маці, маці, Паўль прыехаў!

Я не могу ісці далей.

— Маці! маці! Паўль прыехаў!

Я прытуляюся да съцяны і прыціскаю свой шлем і віントоўку.
Я съціскаю іх з усіх сілы, але я ні кроку не могу ступіць далей.
Усходы адплываюць з маіх воч, я выцінаю сябе прыкладам па нагах
і тнеўна съціскаю зубы, але нічога не могу адказаць на сястрыны
словы, нічога не могу. Я балюча намагаюся засымяцца і загаварыць,
але не могу вымавіць ніводнага слова і так стаю тут на ўсходах,
няшчасны, бесспарадны, ахоплены сударгай, і супроць жаданьня
сёлёзы няспынна цякуць па майм твары.

Мая систра варочаецца і пытается:

— Што з табой?

Тады я зьбіраю сілы і клыпаю ў прасенак. Я стаўлю віントоўку ў
куце, ранец кладу ля съцяны і накрываю яго сваім шлемам. Я вызыва-
люся таксама і ад амуніцыі. Пасля я кажу злосна:

— Дай-же мне ўрэшце насатку!

Яна даствае яе з камоду, і я выціраю твар. Нада мной на съцяне
вісіць шкляная скрынка з пярэстымі матылямі, якія я некатісь
зьбіраў.

Цяпер я чую матчын голас. Ён даходзіць з спальні.

— Хіба яна ня ўстала шчэ? — пытаюся я ў сястры.

— Яна хворая, — адказвае тая.

Я ўваходжу да яе, даю руку і кажу, насколькі магу спакойна:

— Вось і я, маці!..

Яна, ня рухаочыся, ляжыць у паўзмроку, пасъля спалохана пытаемца, і я адчуваю як яна абмацвае мяне вачымा.

— Ты паранены?

— Не, я ў водпуску.

Мая маці вельмі бледная. Я баюся запаліць съятло.

— Глядзі, я ляжу і плачу, — гаворыць яна, — замест таго, каб разавацца.

— Ты хворая, маці? — пытаюся я.

— Я сёньня трохі ўстану, — гаворыць яна і паварочваецца да маёй сястры, якая раз-по-раз убягае на кухню, баючыся, каб у яе там нешта не прыгарэла.

— Адкрой слоік з брусьнічным варэннем. Ты-ж гэта любіш? — пытаецца яна ў мяне.

— Так, маці, я даўно гэтага ня еў!

— А мы быццам адчувалі, што ты прыедзеш, — съмяецца сястра.

— Акурат твай ўлюбёная страва: бульбяныя аладкі, а цяпер на-
ват і брусьнічнае варэнне!

— Да таго-ж субота, — заўважваю я.

— Прысядзь да мяне, — гаворыць маці.

Яна разглядае мяне. Яе рукі бледныя і хворыя, такія тонкія ў паўрунаньні з маімі! Мы гаворым толькі некалькі слоў, і я ўдзячны ёй за тое, што яна нічога ў мяне не распытвае. Дый што казаць? Усё, што было магчыма, здарылася, я звярнуўся цэлы і сяджу по-бач з ёю. А на кухні стаіць мая сястра, гатуе вячэрну і съпявае.

— Мой любы хлопчык! — діха гаворыць маці.

У нашай сям'і мы ніколі ня былі асабліва пяшчотнымі адзін да аднаго, гэта ня прынята ў беднякоў, якія прымушаны шмат праца-
ваць і ў якіх шмат клопатаў. Да таго-ж яны гэтага і не разумеюць.
Калі мая маці гаворыць да мяне: «Мой любы хлопчык!» — дык гэтага так шмат, як самыя палкія выразы ў іншых. Я цвёрда ведаю, што
слоік з брусьнічным варэннем у яе адзіны і што яна захавала яго
для мяне, таксама як і ўжо старое на смак пячэнне, якім яна мяне
зэраз частуе. Яна, напэуна, набыла яго як-небудзь выпадкова і ад-

¹. На Зем. фронце быў перамен.

разу ж адкіала для мяне. Я сяджу ля яе ложка. Скрозь вони
бачны ဇадаціста-цынамонавыя каштаны, насупраць, у садзе ля гасьп-
ніцы. Я павольна дыхаю і кажу сабе: «Ты дома, ты дома!» Але за-
мяшаньне не пакідае мяне, я яшчэ магу да ўсяго прызвычаіца.
Вось мая маці, мая сястра, вось мая скрынка з матылімі і піяні-
з чырвонага дрэва, але я яшчэ ня зусім прачухаўся. Усё аддзелені-
нейкай плеўкай і адлегласцю. Таму я іду, дастаю свой ранец, пры-
ношу яго да ложка і пачынаю выкладаць тое, што я прывёз: цалы
сыр, які Кат прыдбаў для мяне, дзьве баханкі салдацкага хлеба, три
чвэрткі фунта масла, дзьве банкі лівэрнага паштэтуту, адзін фунт
топленага сала і мяшочак рысу.

— Гэта напэўна спатрэбіца.

Яны съдзівярджаюча ківаюць.

— Тут з гэтым кепска? — асьвядомліваюся я.

— Так џяжкавата. А хіба ў вас усяго тэтага шмат?

Я пасьмейваюся і паказваю на прывезеныя речы.

— Гэтак шмат у нас, вядома, бывае не заўсёды, але мы пераб-
ваемся.

Эрна выносіць прыпасы. Мая маці зьнячэўку съціскае мяне з
руку і пытаецца перарывістым голасам:

— Было вельмі кепска там, Пауль?

— Маці, што я магу адказаць табе? Ты гэтага не зразумееш, нікол-
ни скеміш... Дый ня трэба табе тэтага разумець! «Ці было кепска?» —
пытаешся ты, ты, маці!

Я матаю галавой і кажу:

— Не, маці, ня вельмі. Нас шмат там разам, таму ня так уз-
кепска.

— Так, але нядаўна быў тут Генрых Брэдэмэйер, які расказва-
што там жудасна з гэтым газам і ўсякім іншымі
речамі.

Гэта гаворыць мая маці. Яна гаворыць: «З газам і ўсякім іншым
речамі». Яна ня ведае пра што гаворыць, яна толькі бацца за мяне.
Ці магу я ёй расказаць як аднойчы мы знайшлі тры варожых акопы,
дзе людзі застылі ў розных позах, бы забітыя адным ударам? На-
брустверах і ў бліндажох, там, дзе іх прысьпела съмерць, стала
і ляжалі людзі з сінімі тварамі.

— Ах, маці, ці мала балбочаць! — адказваю я. — Гэты Брэдэмэйер
скажа вось, сам ня ведае што. Ты бачыш, я здаровы і нават патлуж-
сцеў.

Трапятлівая клапатлівасыць маткі зноў зъяртае мне спакой. Цяпер я зноў магу рухацца і гутарыць, прыслухоўвацца да слоў, не баючыся што мне прыдзецца раптам прытуліцца да съянны, таму што съвет стане раптоўна мяккім як гума, і жылы нямоднімі як цэра.

Мая маді хоча ўстаць. Я іду ў кухню да сястры.

— Што з ёй?—пытаюся я ў сястры.

Яна паціскае плячыма.

— Яна ўжо два месяцы ляжыць, але нам загадалі яя пісаць табе пра гэта. У яе было некалькі дактароў. Адзін сказаў, што гэта ўсё-ж ткі рак.

Я накіроўваюся да акруговага коменданта на яўку. Паволі іду я па вуліцах. Там-сям хто-небудзь заводзіць са мной гутарку. Я затрымліваюся не надоўта, бо мне яя хочацца шмат гаварыць.

Калі я зварочваюся з казармы, я чую як мяне нехта кліча. Я абарочваюся, увесь ахоплены думкамі, і стыкаюся з майёрам. Ён накідаецца на мяне:

— Вы што, яя ўмееце браць пад казырок?

— Прабачце, пан майёр,—кажу я ў замішаныні,—я вас не заўважыў.

Ён кречыць яшчэ таласней:

— Вы да таго-ж яя ўмееце выказвацца прыстойна.

Мне хочацца ўдарыць яго па твары, але я бяру сябе ў рукі, інакш мой водпуск пойдзе прахам. Я станаўлюся ва фронт і кажу:

— Я не заўважыў пана майёра.

— Тады прашу быць уважлівей!—кідае ён.—Як вашэ прозвішча?

Я дакладваю.

Яго чырвоны, грубы твар усё яшчэ ўзбураны.

— Якой часці?

Я рапортую па статуте. Але яму ўсё яшчэ недастаткова.

— Дзе стаіцё?

Але цяпер ужо з мяне хапае і я кажу:

— Паміж Лингемаркам і Біксшутам.

— Як гэта?—пытаецца ён, крыху зъбіты з панталыку.

Я тлумачу яму, што з тадэйну таму назад прыбыў у водпуск, і спадзяюся, што пасля гэтага ён ад мяне адчапіцца. Але я памыллюся. Ён яшчэ больш шалее.

— Вам, напэўна, жадаецца тут завесыці прыфрантовыя парадкі
Што? Гэта вам так ня мінецца. Тут, хвала богу, яшчэ пануе парадкі

Ён камандуе:

— Дваццаць кроакаў назад, крокам марш!

Я ўвесы дрыжку ад абурэння. Але я нічога не могу супроцьста-
віць майёру: ён загадае арыштаваць мяне, варта яму толькі пажа-
даць. Я адлятаю назад, падыходжу да яго, не даходзячы на шэсць
кроакаў аддаю яму чэсьць па ўсіх правілах і апушчаю руку толі
паслья таго, як прайшоў шэсць кроакаў.

Ён зноў кліча мяне і цяпер спагадліва паведамляе мне, што в
гэты раз ён зъмяніле гнеў на ласку.

Я раблю выгляд, што я вельмі ўдзячны.

— Ідзе! — камандуе ён.

Я бяру налева кругом і адыходжу.

Гэта мне сапсавала вечар. Я съпяшаюся дахаты, скідаю ў куток
абмундыраваныне. Адылі, гэта і так уваходзіла ў мае пляны. Потым
я выцягваю з камоды маю цывільную вопратку і апранаюся.

Я зусім адвык ад яе. Гарнітур зрабіўся мне крыху закароткі
і завузкі: я вырас на вайсковай службе. Я дазнаюся цяжкасцяй з каў-
нерыкам і гальштукам. Нарэшце сястра завязвае мне гальштук.

Які лёгкі гэты гарнітур! Адчуваеш сябе так, нібы на табе толькі
сподні ды кашуля.

Я аглядаюся ў люстры. Даі́унае відовішча! На мяне з зьдзіўленем
нем глядзіць загарэлы, некалькі узросшы конфірманд.

Маці цешыцца, што я апрануўся ў цывільнае: ад гэтага я ёй
выдаюся больш блізкім. Аднак, майму бацьку было-б больш прыемна-
калі-б я застаўся ў вайсковай форме. Яму жадалася, каб я так пай-
шоў да яго знаёмых. Але я адмаўляюся.

Добра дзе-небудзь спакойна сядзесь, напрыклад, насупраць, 1
садзе рэсторанчыка, пад каптанамі, ля кегельбану. Лісьце падае на
стол і на зямлю. Яго яшчэ ня шмат. Гэта толькі першае. Перш
мной стаіць шклянка з півам: на вайсковай службе прызыўчайш
шіць. Шклянка напалову ўпісана, у мяне яшчэ ёсьць некалькі
прахалодных тлыткоў і, апрача таго, калі я пажадаю,—могу зага-
даць сабе яшчэ і другую шклянку, і трэцюю. Тут не прадбачыць
ні трывогі, ні гураганнага агню. Гаспадараў дзе-сі туляюць на
ке́гельбане, а гаспадараў сабака паклаў мне гáлаву на калені.

Неба блакітнае, паміж лісьця каштанаў узвышаецца зялёная званіца
царквы св. Маргарыты.

Тут добра, і мне падабаецца ўсё гэта. Але з людзьмі я ня ўмею
гадзіць. Адзіная, хто ні пра што ня пытаецца, гэта мая маці. Але
ужо з бацькам справа іншая. Яму хочацца, каб я расказаў пра тое,
што рабіцца на фронце, яго жаданыні здаюцца наіўнымі і неразум-
нымі, у міле мяне ўжо з ім агульнае мовы. Ён бесъперастанку хоча
што-небудзь слухаць. Я разумею,—што ён ня ведае, што пра гэткія
речы нельга расказваць, і мне таксама хочацца зрабіць яму прыем-
нае, але я баюся пераводзіць гэтыя факты на слова, я баюся, што
нын вырастуць да вялізных памераў, і тады я ўжо ня здолею асі-
ціць іх. Што было-б з намі, калі-б мы ўсьвядомілі ўсё, што адбы-
ваетца там, наперадзе?..

Такім чынам, я абмяжкоўваюся толькі тым, што расказваю яму
некалькі вясёлых гісторый. Але ён цікавіцца ці ўдзельнічаў я ў руч-
ным бое. Я кажу, што не і ўзыняюся, каб пайсьці. Аднак гэта не
пасабляе. На вуліцы, дзе я некалькі разоў здрыгнуўся, таму што
рын трамваю нагадвае мне набліжэнне гранат, нехта спыняе мяне,
заснушы мяне ззаду па плячы. Гэта мой настаўнік німецкае мовы,
кій накідваеца на мяне са звыклым пытаньнем:

— Ну, як там справы? Жудасна, жудасна, ці-ж няпрауда? Так,
гэта цажка, але мы павінны трymацца. У вас там, прынамсі, усяго
хапае, як я чую. Вы добры маецце выгляд. Пауль, вы направіліся.
Тут відома, горш і гэта цалкам зразумела: лепшае-ж мы заўсёды
аддаем сваім салдатам!..

Ён цягне мяне да свайго стала. Мяне з пашанай прымяоць, нейкі
дирэктар працягвае мне руку і гаворыць:

— Дык вы прыбылі з фронту? Ну, які там настрой? Добры,
добры, прауда?..

Я тлумачу яму, што кожнаму хочацца дахаты.

Ён голасна раточа:

— Я думаю! Але спачатку трэба прыціснуць француза! Вы кури-
це? Вось бярэце, калі ласка! Обэр, прынисце нашаму маладому
войну піва!

Нажаль, я прыняў цыгару таму мушу застацца. Усе гэта зыч-
ныя да мяне, супроць гэтага нічога ня скажаш. Ня гледзячы на
тата, я адчуваю сябе раздражлівым і з асаблівай пасыпешнасцю за-
чінваю і пушчаю дым. Каб, прынамсі, не застацца бяз справы, я

адным разам выпіваю шклянку піва. Мне зараз-жа даюць другую гэтых людзі ведаюць, што яны абавязаны салдату. Яны спрачаюць які мі павінны правесцьці анексіі. Дырэктар з жалезнай цепкай і гадзінніку хоча забраць больш за ўсіх: усю Бэльгію, вугальныя рэйны Францыі і вялікія кавалкі Расіі. Ён прыводзіць важкія давадчаму мі павінны ўсё атрымаць, і застаецца непахісным да тэй паракуль астатнія не згаджаюцца з ім. Пасьля ён пачынае паказыў дзе трэба зрабіць прарыў у Францыі, і ўесь час зварочваецца мяне:

— Вы толькі пасуньцесь там крыху наперад з нашай адвечнай візычнай вайной. Выбівайце іх хутчэй, тады будзе мір.

Я адказываю, што на нашу думку прарыў немагчымы. У іх па-за надта вялікія рэзэрвы. Акрамя таго, вайна—нешта іншае, чы тут мяркуюць.

Ён пераканаўча пярэчыць і даводзіць мне, што я нічога ў гэтым не разумею.

— Вядома, кожны чалавек у паасобку...—гаворыць ён,—але я справа залежыць ад судальнага. Вы-ж аб гэтым ня можаце меркаваць. Вы бачыце толькі свой маленькі вучастак, і таму вы ня маєце кругавіду. Вы выконваеце свой абавязак, вы ахвяруеце сваё жыццё. Гэта годна вялізарнейшай пахвалы: кожны з вас заслугоўвае павалезнім крыжы, але перш за ўсё трэба прарваць варожы фронты Фляндрыі, а пасьля зматаць яго зьверху.

Ён сапе і вышырае сваю бараду.

— Яго трэба тут зматаць, з гары да нізу, а пасьля на Парыж. «Хацеў-бы я ведаць, як ён сабе гэта ўяўляе?»—думаю я і перекульваю трэцюю шклянку піва ён зараз-жа заказвае прынесе мінне чарговую.

Але я ўстаю. Ён суне мінне ў кішэню 'шчэ некалькі цыгар і да-шчае мяне з сяброўскім пашлёпваннем па плячы:

— Усяго найлепшага! Спадзяюся хутка пачуць ад вас небудзь цікавага.

Я ўяўляю сабе водпуск інакшым. Год назад гэта і было іншым. Вядома, я зьмяніўся за гэты час. Мік цяперашнім і ранейшым ляжыць цэлая бездань. Тады я яшчэ ня ведаў вайны. Мы займы больш спакойныя вучасткі. Цяпер я зауважваю, што, сам таго ведаючы, страшэнна змардаваўся. Адны пытаюцца, другія ня гаюцца, і з выгляду іх бачна, што яны ганацацца гэтым; іншы

ны нават гавораць з выглядам разуменъя таго, што пра гэта нельгз пытацица. Яны мяркуюць, што яны нешта разумеюць.

Ахватней за ўсё я застаюся ў самоце. Тады мне ніхто не перашкаджае. Бо ўсе заўсёды спыняюцца на адным і тым-ж, што справы зам кепскія, або што справы добрая, адны глядзяць так, іншы глядзяць але нарэшце яны пераходзяць да пытаньняў асобы таго існаванья. Я раней жыў, мусіць, вось якраз гэтак сама, але цяпер гэта для мяне чужое.

Яны пра пару шмат рассказваюць мне. У іх ёсьць клопаты, маты, жаданьні, якіх я ня здольны ўспрыняць так, як яны. Часам я сяджу з імі-небудзь з іх у маленъкім садочку ля гасцініцы і спрабую растлумачыць, што ўласна кожучы, ўсё месціца ў тым, каб вось гэтак спакойна сядзець. Яны гэта, вядома, разумеюць, згадкаюцца, знаходзяць гэта-ж, але толькі на словах, толькі на словах. Яны, правда, гэта адчуваюць, аднак толькі на палову, другая-ж частка іх істоты зраслася з іншым, і гэтыя часткі да таго разьдзелены, што ніводзін з іх ня можа ўспрыняць гэтага ўсёй сваёй істотай. Дый я сам не могу добра выкладзеці сваёй думкі.

Калі я бачу іх гэткімі ў пакоях, у канторах, на службе,—мяне настрымна цягне да ўсяго гэтага, мне хочацца дайсьці да ўсяго і забыцца на вайну, але мяне адразу адштурхвае пустэча і вузкасць іх існаванья. Як можна гэтым запоўніць жыцьцё? Гэта трэба разбурыць. Хіба можа гэта існаваць у той час, калі там, над варонкамі тудуць зараз асколкі і высока ўзынімаюцца асьвятляльныя ракеты, парапеных адносяць назад на насілках, і таварыши скіляюцца ў аконах. Тут іншыя людзі,—людзі, якіх я ня ўмею правільна разумець, якім я зайдздрошчы і якім я грэбую. Я павінен думаць пра Ката пра Альберта, пра Мюлера, пра Т'ядэна, пра тое, як маюцца яны там. Быць можа, яны сядзяць у палковай крамцы, або плывуть па канале... Хутка яны ізноў будуть пасланы на перадавыя позыцыі.

У маім пакой за столом стаіць цынамонавая канапа. Я саджуся на неё.

Па сьценах вісіць прымацаваныя цвіткамі карцінкі, якія я некалі выразаў з часопісаў. Паміж іх паштоўкі і малюнкі, якія мне некалісьці спадабаліся. У куце стаіць невялікая жалезная печка. На прошлелай сьцяніне—паліцы з маімі кнігамі.

У гэтым пакой я жыў да таго, як зрабіўся салдатам.

Кнігі я купляў паступова на тыя гроши, якія зарабляю сваі рукамі. Сярод іх шмат антыкварных,—напрыклад, усе клясікі. Кожном каштуе адну марку і дваццаць пфэнігаў у цвёрдай сір аправе. Я іх купляў цалкам, бо ставіўся-же да гэтага сур'ёзна, «выбраных творах» я не даваў веры выдаўцам,—ці выбралі сапраўды самае лепшае. Таму я купляў «поўныя зборы». Чытаў іх з праудзівай стараннасцю, але большасць з іх мала чаго касці мне. Я прыхваціўся да іншых кніг, сучасных, якія, вядома, каштавалі куды даражэй. Некаторыя з іх я набыгү ня зусім сумлены спосабам: я іх браў на чытанье і не аддаваў, бо ня мог разчыцца з імі.

На аднай паліцы поўна падручнікаў. Аб іх мала клапаціліся і дужа зачытаныя. Шмат старонак выдзерта,—зусім зразумела што. А ўнізе складзены спыткі, папера і лісты, малюнкі і накіды.

Мне хочацца ўдумацца ў тагачасную пару. Яна яшчэ тут, у пам. Я адчуваю гэта зусім яскрава, съцены захавалі яе. Мае руکі ліхі на сьпінцы канапы. Цяпер я разъмяшчаюся з выгодамі, выпросто згару ногі і прытульна сяджу ў куточку, у абдымках канапы. Маленкае акенца расчынена насьцеж. Скрозь яго бачны малюнак вуліцы з узвышшанай пры канцы званіцай.

На стале стаіць некалькі вазонаў. Асадкі, алоўкі, чарапашы ў якасці прэс-пац'е, чарнільніца—тут нічога не зъянілася.

Усё будзе таксама, калі мне пашчасціць звярнуцца назаўся па сканчэнні вайны. Я таксама буду сядзець тут, глядзець на пам і чакаць.

Я ўсхваляваны; але гэтата не павінна быць, бо гэта ня правільна. Я жадаю зноў спрабаваць гэта пачуцьцё ціхай імкнёнасці. Гэта пачуцьцё магутнага, нявымоўнага парывання, якое было ў мене раней, калі я падыходзіў да сваіх кніг. Віхур жадання, што ўзаконіць у стрыкатых вокладак кніг, зноў павінен ахапіць мене, павінен разгладзіць цяжкую, зъмярцьвелую, валавяную камень, якая ляжыць недзе ў мяне ў сярэдзіне, і зноў абудзіць нецікасць перад будучым, акрыленую радасць міру думкі; ён павінен звярнуць мене страчаную гатоўнасць майго юнацтва.

Я сяджу і чакаю.

Мне ўспала на думку, што я павінен пайсьці да Кемэрханскіх маткі; Мітэльштэдта я таксама павінен наведаць; ён, напэўна, казарме. Я гляджу ў акно. За асьвятленай сонцем вуліцай вымы

шэца расплыўчасты і лёгкі ланцужок узгоркаў. Яна ператвараеца
і злікі восенскі дзень, і я сяджу ля атню і ем разам з Катам і Альбэр-
там печаную бульбу ў шалупінах.

Але пра гэта я ня хочу думаць. Я адгаяю гэту думку. Пакой
загінен загаварыць, ён павінен мяне прыняць, і я хочу адчуць, што
я належу да яго, хочу слухаць, каб ведаць, калі я зноў накіруюся
за фронт. Вайну змываюць хвалі радаснага звароту на радзіму,
яйна далёка, яна не жарэ нас, яна ня мае над намі ніякай улады,
іхрама аднай—зънешній!

Кнігі стаяць адна ля аднае. Я яшчэ ведаю і памятаю ў якім
парадку стаўляю іх. Я прашу іх вачымы:

— Размаўляйце са мной, прымеце мяне, прымі мяне, ты, маё
мінулае, ты, бесклапотнае, прыгожае, прымі мяне зноў!

Я чакаю і чакаю.

Вобразы мільгаюць паўз мяне, яны не адбіваюцца глыбока ў
памяці. Гэта толькі ценъ і ўспаміны.

— Нічога... нічога...

Маё непакойства ўзрастает.

Застрашальнае пачуцьце адарванасці раптоўна ўзынімаеца ў
мяне. Я не могу зноў знайсці сябе, я адарваны ад жыцця; як я
ні прашу, як ні імкнуся да гэтага, нічога ня рушыцца. Бязуважна і
тужліва я саджу як засуджаны, а мінулае адварочваеца ад мяне.
У той-же час я пра пару баюся ўпрашаць яго, бо ня ведаю, што
тады можа здарыцца. Я салдат і мушу з гэтым лічыцца.

Я млява ўстаю і гляджу ў акно. Потым я бяру адну з кніг і гар-
таю яе, каб пачытаць. Але я адкладаю яе і бяру другую. У ёй ёсьць
падкрасыленыя месцы. Я шукаю, гартаю, бяру новыя кнігі. Ужо
перад мной ліжыць цэлая груда. Да яе далучаюцца новыя, і вось
старонкі, спыткі, лісты.

Моўчкі я стаю перад імі, як перад судом. Сконфужаны.

Словы, слова, слова—яны не даходзяць да мяне!

Паволі я стаўляю кнігі на іх месца.

Мінулае!

Я выходжу ціха з пакою.

Аднак я не паддаюся. Я, праўда, не заходжу больш у свой пакой,
але я пасышаю сябе тым, што некалькі дзён не вызначаюць яшчэ
канчатку. У маёй уладзе потым будуть цэлыя гады. Тымчасам я іду

да Мітэльштэдта ў казармы. Мы сядзімо ў яго пакоі; там такое паветра, якога я ня люблю, але якое для мяне звыклае.

У Мітэльштэдта навіна. Яна мяне адразу элекtryзуе. Ён апавідае, што Канторэк быў прызваны як ляндштурміст.

— Уяві сабе,—кажа ён і дастае пару добрых папярос,—прыходжу я сюды з лазарэту і ў першы-ж момант стыкаюся з ім. Ён прыцігвае да мяне сваю лапу і квакае: «А, Мітэльштэдт, як справы? Я гляджу на яго ўпрост і адказваю: Ляндштурміст Канторэк, сіброўства сіброўствам, а служба,—службай! Гэта вы і самі павінны добра ведаць. Станьце па правілах, калі размаўляеце з начальствам! Трэбыло-б табе бачыць яго твар! Сумесь салёнага гурка са смарчком Нерашуча, але ён ўсё-ж імкнуўся яшчэ раз узяць сіброўскі топ. Тады я ахаладзіў яго больш рэзка. Тут ён даў ходу свайму самому мочнаму козыру і сказаў фамільярна: «Я могу пахадайнічаць, калі вымаглі здаць дышлёмны экзамен». Ён наважваецца мне напомніць разумееш... Тады я ўзлаваўся, і я яму таксама напомніў: «Ляндштурміст Канторэк, два гады назад вы ўтварвалі нас пайсыці дакруговага комэнданта, між іншым і Юзэфа Бэма, які, уласна, кажучы, гэтага не хацеў. Ён лёг на полі бойкі за тры месяцы да тэрміну яго прызыву. Ни было-б вас—ён дачакаў-бы прызыву. А цяпі ідзецце! Мы 'шчэ патутарым!'» Мне ня цяжка было перавесціці яго роту. Перш за ўсё я ўзяў яго з сабой у цэйхгауз і паклапаціці каб яму далі прыгожую экіпіроўку. Ты яго зараз убачыши.

Мы накіроўваємся на дзядзінец. Рота пастроёна. Мітэльштэдт камандуе «вольна» і праводзіць агляд.

Тут я зауважаю Канторэка і праз сілу стрымліваюся ад рогача. На ім нешта накшталт мундыру з выцьвілай сініяй тканіны. На сыпіне і рукавох—вялікія цымняныя латы. Мундыр, напэўна, належыць якому-небудзь гіганту. За тое на ім кароткія пашмуляныя штаны даходзяць толькі да сярэдзіны лытак. Башмакі зноў-жа вельмі вялікія, сцьзвярдзелыя, старыя стопкі з загнутымі ўгару насамі, якія шнуруюцца з бакоў. Фуражка-ж дужа маленъкая, страшэнна брунная, проста жабрацкая кепка. Агульнае ўражанье самае сумнае.

Мітэльштэдт стаць перад ім.

— Ляндштурміст Канторэк, хіба так чысьцяць гузікі? Есна здаецца ніколі не навучыцца. Нездавальніяча, Канторэк, нездавальніяча!

Унутры я рагачу ад задавальненія. Акурат такім-жа чынам
Канторэк пашкаў Мітэльштэдта ў школе, таворачы дакладна такім-
за тонам:

— Нездавальняюча, Мітэльштэдт, нездавальняюча!

Мітэльштэдт пашкае далей:

— Зірнеце вось на Бэхтэра. Вось узор, ад якога вы можаце
навучыцца!

Я ледзь даю веры вачом. І Бэхтэр тут, Бэхтэр, наш школьны
швайцар, і ён служыць узорам. Канторэк кідае на мяне вокам, мэрэм
юча мяне праглынуць. Я-ж толькі халоднакроўна ўхмыляюся ў кепцы
швар, нібы я яго зусім і ня ведаю. Які дурны ў яго выгляд ў вёсцы
і ў гэтай форме. І перад гэтым вось мы адчувалі паганскі страх,
што ён усьядзе на катэдры і алоўкам адзначаў каго-небудзь з нас,
патрабуючы цвёрдых ведаў французскіх дзеясловаў, якія ў Францыі
нам ўсё-ж ні да чаго ня прыдаліся. Не праўшло яшчэ і двух гадоў—
вось перад намі стаіць ляндштурміст Канторэк, адразу пазбаўлены
сваіх чарапаў, з сагнутымі каленкамі і рукамі, як дужкі ад гаршчка,
з кепска начышчанымі гузікамі і ў съмяхотным убёры,—зусім нёвы-
брожальны салдат. Я ніяк не могу аднавіць у сваёй памяці пагрозылі-
вай постасці на катэдры, і мне-б вельмі жадалася ведаць, што я па-
чай-бы рабіць, калі-б гэты мізарны чалавек калі-небудзь асьмеліўся
сказаць мне, старому салдату:

— Боймэр, скажэце мінулы час, які скончанае трыванье зд
зеяслова aller¹⁾!

Між тым Мітэльштэдт пачынае групавае навучанье, Канторэка
пры гэтым ён міласціва прызначае яго камандзірам аддзяленія.

На гэта ёсьць асобныя прычыны.

У часе страйовых заняткаў камандзір аддзяленія павінен заў-
сёды знаходзіцца на дваццаці кроках наперадзі свайго аддзяленія.
Калі даецца каманда: «Кругом марш», дык шарэнга павінна зрабіць
толькі поўны паварот, у той час як аддзяленны камандзір, які дзеля
гэтага раптам застаецца на дваццаць кроکаў пазадзі шарэнгі, паві-
нен бокам праштурхоўца наперад, каб зноў стаць за дваццаць
крокаў наперадзе свайго аддзяленія. Нарэшце выходзіць сорак
крокаў марш-маршам. Ледзьве ён пасьпее заніць сваё месца, як
зноў чуецца каманда: «Кругом марш»—і яму зноў даводзіцца стрым-

¹⁾ Французскі дзеяслово—ісъці.

галоў прабегчы сорак кроکаў. Такім чынам аддзяленыне спакойна робіць толькі паварот і прасоўваеца на некалькі крокаў, а аддзяленны камандзір бегае ўзад і наперад, як кольца на прутку фіранкі. Усё гэта робіцца па адным з вытрабаваных рэцэптаў Гімэльштоса.

Канторэк ня можа чакаць ад Мітэльштэдта нічога іншага, бо аднойчы пакінуў яго на другі год, і Мітэльштэдт быў-бы дурным, каб не скарыстаўся выпадкам, пакуль яго зноў не накіравалі на фронт. Магчыма, сапраўды лягчэй паміраць, калі вайсковая служба дала гэтую прыемную магчымасць.

Тымчасам Канторэк кідаецца, як загнаны вяпрук.

Праз некаторы час Мітэльштэдт дае яму перадахнудь, а потым пачынае гэтулькі важнае практыкаваныне, як поўзаныне. На каленях і локцях, трymаючи бразгатку, паводле ўсіх правілаў, валочыць Канторэк паўз нас дзівосную фігуру. Ён моцна сапе, і яго сапэнны гучыць для нас як музыка.

Мітэльштэдт, падбадзёрвае і пацяшае ляндштурміста Канторэка цытатамі настаўніка Канторэка:

— Ляндштурміст Канторэк, мы маём ішчацце жыць у вялікі час таму, мы павінны ўсе зылітавацца ў адно цэлас і навучыцца перамагаць усю цяжкасць гора.

Канторэк затым вышлёўвае брудны кавалачак дрэва, што трапілі яму ў рот і маўчыць.

Мітэльштэдт нахіляеца і гаворыць пранікліва:

— І пасярод дробязяй ніколі не забывацца на вялікія падзеі ляндштурміст Канторэк!

Дзіўна, як Канторэк ня трэсьне ад злосыці, асабліва цяпер, калі пачываюцца гімнастычныя практыкаваныні, у часе якіх Мітэльштэдт надзвычай удала коштруе яго. Прыймліваючи яго за заднюю частку штаноў, каб прымусіць пры практыкаваныні на папярэчныя брусох трymаць падбародак праста над перакладзінай, ён сыпле прэгатым мудрым выслоўі. Акурат таксама рабіў з ім Канторэк.

Потым праводзіцца разъмеркаваныне нарадаў:

— Канторэк і Бэхтар, па хлеб! Вазьмече з сабой тачку.

Праз некалькі хвілін абодва вышраўлююцца з тачкай. Абураны Канторэк трymае галаву пахіленай далоў. Швайцар ганарыцца, што трymаў лёгкі нарад.

Хлебапiкарня знаходзіцца на другім канцы гораду. Такім чынам абодва павінны прайсці праз ўесь горад з канца ў канец.

— Яны ўжо некалькі дзёй робяць гэта,—съмляецца Мітэльштэdt,
Знайшліся аматары, якія спэцыяльна чакаюць, каб на іх паглядзець.

— Цудоўна!—кажу я.—Але наўжу ён на скардзіўся?

— Спрабаваў. Наш камандзір вельмі съмляўся, калі пачуў пра
гэту гісторыю. Акрамя таго, я заліцаюся да яго дачкі.

— Ен не дапусциць цябе да экзамену.

— На гэта мне наплываець!—адказвае Мітэльштэdt з халодным
сердцем.—А яго скарга на мела вынікаў, бо я давёў, што ён атрымлі-
вае найбольш лёгкія нарады.

— А хіба ты на маг яго пасур'ёзыней узяць у работу?—
пытаюся я.

— Ну, на гэта я лічу яго вельмі дурным,—адказвае Мітэль-
штэdt ганарыста і велічна.

Што такое водіпук? Стан страчанай роўнавагі, пасьля якой
наступнае робіцца яшчэ больш ціжкім. Ужо ціпер дамешваецца
гора растаныня. Мая маці моўчкі глядзіць на мяне; яна лічыць дні,
і ведаю; з кожным днём яна больш смутная. Знаў на адзін дзень
менш! Яна схавала мой ранец, яна на хocha, каб ён быў ёй напа-
мікам.

Гадзіны пралітаюць шпарка, калі пачынаеш разважаць. Я бяру
себе ў рукі і іду праводзіць маю сястру. Яна выпраўляецца на
рэзню, каб дастаць некалькі фунтаў костак. Гэта вялікае шчасце,
і ўжо з раныня становіцца доўгія чарга людзей. Шмат хто млее.

Але нам не пашанцевала. Пасьля таго, як мы прачакалі, зъмя-
ніочы адзін аднаго, тры гадзіны, чарга разыходзіцца. Косткі ўсе
разданы.

Добра, што я атрымліваю харчаваныне. Я прыношу яго матцы,
і ў нас ёсьць скі-такі харч для ўсіх.

Усё цяжэй робяцца дні, усё пужлівей вочы маёй маткі. Яшчэ
четыры дні. Я павінен ісьці да Кемэрхавай маткі.

Нельга апісаць гэтага. Трапятлівае жанчына, якая ўсхліпвае, тар-
мошыць мяне і крычыць:

— Навошта ты жывеш, навошта ж ты жывеш, калі ён забіты?—
Яна аблівае мяне съязьмі і галосіць:

— Навошта наогул вы там,—гэкткі дзеці, як вы,—навошта?—
Яна апушчаецца на крэсла і плача.—Бачыў ты яго, ці бачыў ты
яго, як ён памёр?

Я кажу ёй, што куля трапіла яму ў сэрда і ён памёр а сразу.
Яна глядзіць на мяне і сумняваецца:

— Ты хлусіш. Я ведаю лепш за цябе. Я адчувала, як цяжка яму было паміраць. Я чула яго голас, я адчувала яго страх па начох. Скажы праўду, я хачу ведаць, я павінна ведаць!

— Не, кажу я,— я быў побач з ім. Ён быў забіты а сразу.

Яна просіць мяне ціха:

— Скажы мне. Ты павінен сказаць! Я ведаю, ты хочаш мяне гэтым супакоіць, але хіба ты ня бачыши, што ты мяне яшчэ больш мучыши, чымся калі-б ты сказаў праўду? Я не мату цярпець гэтага няведання! Скажы мне, як гэта здарылася, хоць як-бы жудасна гэта ня было! Гэта ўсё-ж будзе лепш, чым тое, што я ўяўляю сабе.

Я ёй ніколі гэтага не скажу, хоць-бы яна пасекла мяне на кавалкі. Я спачуваю ёй, але яна таксама здаецца мне некалькі дурнаватай. Павінна-ж яна задаволіцца гэтым! Кемэрых усёроўна застанецца мерцьвіком,— будзе яна ведаць праўду, ці не. Пасыля таго, як бачыши столькі забітых, цяжка зразумець гэткае гора па адным. І я кажу некалькі нецярпліва:

— Ён быў а сразу забіты. Ён нават не пачуў гэтага. Яго твар быў зусім спакойны.

Яна маўчицы. Потым павольна пытаецца:

— Ты можаш прысягнуць на гэту?

— Так!

— На ўсё, што ў цябе ёсьць сывятога?

Ах, божа, што ў мяне яшчэ засталося сывятога? Гэта-ж так зьменяна ў наш час!

— Так, ён памёр а сразу.

— Ты сам ня звернешся, калі гэта няпраўда.

— Я не звярнуся, калі ён памёр не а сразу.

Я гатоў узяць на сябе 'шчэ бог ведае, што. Але яна, здаецца, верыць мяне. Яна стоне і доўга плача. Я павінен ёй расказаць як гэта было, і выдумляю гісторыю, у якую я сам амаль што веру.

Калі я адыходжу, яна цалуе мяне і дарыць мне яго портрэт. На ім ён, у сваёй форме новабранца, абапёрся на круглы стол, ножкі яго зроблены з бярозавых галін. Пазадзі на палатне намаляваны лес. На стале стаіць куфэль з півам.

Апошні вечар дома. Усе маўклівыя. Я рана кладуся спаць і адбываю падушку, прыціскаю яе да сябе і ўтуляю ў яе галоў. Хто

ведае, ці давядзеца мне яшчэ калі ляжаць на пухавіку!

Мая маці яшчэ раз позна прыходзіць у мой пакой. Яна думае, што я сплю і я ўдаю што гэта так. Размаўляць, ня спаць збодвум зельмі цяжка.

Яна сядзіць амаль да рання, хоць у яе болі, і яна часта курчыца. Нарэшце я не магу больш вытрымаць і нібы абуджаюся.

— Ідзі спаць, мама! Ты застудзішся тут.

Яна гаворыць:

— Паспаць я пасъпею пазыней.

Я прыпаднімаюся.

— Я-ж ня зараз яшчэ выпраўляюся на фронт, маці! Я павінен съпярша прабыць чатыры тыдні ў барацкім лягеры. Адтуль я яшчэ, магчыма, прыеду як-небудзь у нядзелю.

Яна маўчыць. Пасъля ціха пытаецца:

— Ты вельмі байшся?

— Не, маці!

— Я хацела табе 'шчэ сказаць: съцеражыся жанчын у Францыі. Яны там благія.

Мама, мама! Для цябе я ўсё яшчэ дзіцёнак! Чаму я не магу пакласці галаву табе на каленкі і плакаць? Чаму я павінен заўсёды быць больш моцным і заўсёды валадаць сабой? І мне жадацца-б хоць аднаго разу паплакаць, каб мяне ўцяшалі. Я-ж у сапраўднасці не на шмат больш чым дзіцёнак: у шафе вісяць яшчэ мае кароткія дзіцячыя штаны. Прайшло так ня шмат часу! Чаму ён мінуў?

Я кажу, як мага спакойней:

— Там, дзе мы разьмясціліся няма жанчын, маці!

— Ты съцеражыся там у акопах, Пауль!

Мама, мама! Чаму я не магу ўзяць цябе ў свае абдымкі і памерці разам з табой? Якія мы гаротнікі!

— Так, маці, я буду съцерагчыся.

— Я буду штодня за цябе маліцца. Пауль!

— Мама, мама! Давай устанем і пойдзем назад, скрозь гады, назад да таго часу, пакуль ўсё гэта гора не перастане ціснуць,—назад, калі мы былі з табой, былі сам на сам, мама!

— Можа ты патрапіш атрымаць пасаду, на якіх ня будзе такіх шырэменасцей?

— Так, маці, магчыма я прыладжуся на кухні. Гэта цалкам магчыма.

— Зрабі гэта! Хай другія гавораць што хочуць...

— Я на гэта не зварочваю ўвагі, маці!

Яна ўзыхае. Яе твар вырысоўваецца белай плямай сярод демрадзі.

— Цяпер ты павінна ісъці спаць, мама!

Яна не адказвае. Я ўстаю і накрываю ёй плечы сваёй коўдрай, Яна абапіраецца на маю руку: у яе болі. Я адводжу яе. Некаторы час я застаюся ў яе.

— Ты павінна паздараваць, маці, да майго звароту.

— Так, так, маё дзіцятка!

— Вы не прысылайце мне нічога, маці! У нас там хапае ежы. Тут усё гэта больш прыдасца.

Якій няшчаснай ляжыць яна на сваёй пасъцелі, яна, якая любіць мяне больш за ўсё на съвеце!

Калі ў ўжо хачу пайсьці, яна гаворыць мне съпехам:

— Я табе яшчэ прызапасіла дзіве пары сподняў. Яны з добрай шэрсыці. Яны будуць грэць. Не забудзся запакаваць іх.

Ах, мама, я ведаю, чаго варты былі гэтыя дзіве пары сподняў, якіх клопатаў, беганіны і просьб! Ах, мама, мама, як вытлумачыць тое, што я павінен паехаць ад цябе? Хто яшчэ можа загадваць мне, акрамя цябе? Я сяджу яшчэ тут, ля цябе. Нам трэба яшчэ так многа сказаць адзін аднаму, але мы ніколі гэта зрабіць ня здолеем!

— Спакойнай ночы, маці!

— Спакойнай ночы, дзіцё маё!

У пакой цёмна і ціха. Я чую матчына дыханыне і тыхканыне гадзінніка. За акном туляе ветер. Шумяць каштанавыя дрэвы.

У прысенку я натыркаюся на свой ранец, ужо прыгатаваны, бо я заўтра павінен выехаць вельмі рана.

Я ўпіваюся зубамі ў падушку, сударгава съціскаю рукамі жалезнія прэнты майго ложка. Мне ня трэ' было сюды ехаць. Там я быў бязуважным і часта адчуваў безнадзеянасць; цяпер гэтага ўжо ніколі ня будзе. Я быў салдатам, а цяпер усё ў мене ў сярэдзіне— судзельны боль,—боль аб сабе, аб маёй матцы, аб усім, што ня мае канца.

Мне ня варт' было ехаць у водпуск.

Я яшчэ памятаю гэтыя баракі ў лясным лягеры. Тут Гэмільштос выхоўваў Тядэна. Зараз я тут амаль што нікога ня ведаю; як заўсёды, усё зьмянілася. Толькі некаторых я бачыў раней мімаходзь.

Службу я выконваю мэханічна. Увечары я заўсёды бываю ў салдацкім клубе, там ляжаць газэты, якіх я, адылі, ня чытаю, але там ёсьць рояль, на якім я ахвотна іграю. Прыслугоўваюць дзіве дзяўчыны, адна з іх маладая.

Лягер акружаны высокай драцянай агарожай. Калі мы позна звorchаемся з салдацкага клубу, мы павінны мець з сабой пропуск. Хто ў добрых адносінах з вартай,—праходзіць, вядома, і без яго.

Паміж кустоў пад'ялынцу і бярозавым лесам мы штодня право-дзім ротныя заняткі на палянцы. Гэта жыцьцё зносае, калі не патрабаваць большага. Бяжыш наперад, кідаешся вобземлю, і ад твайго дыханья калышуцца быліні і кветкі на палянцы. Съветлы пясок, калі разглядаеш яго зблізу на зямлі, чисты, як у лабораторыі, і складаецца з безълічу драбнюткіх асколкаў краменю. Міжвольна хочацца апусціць у яго руку.

Але прыгажэй над усім лясы з сваімі бярозавымі ўскрайкамі. Яны кожны момант зьмяняюць афарбоўку. Вось ствалы, бліскаюць чысьцюткай белатой, і паміж іх шоўкавіста і лёгка гойдаецца малай-нічая зеляніна лісьця; у наступны момант усё гэта набывае водценъ апалавай блакітнасьці, якая срабрыста цягнецца ад ускрайку і адціскае зелень, але ў момант яна гусьцее амаль да чарнаты, калі паўз сонца праходзіць воблака. І гэты цэнь бяжыць, як здань паміж аблеклых цяпер ствалоў, аддаецца паслья па лузэ да горы-зонту, тымчасам як барозы ўжо стаяць нібы съяточныя сыдягі з белымі дрэўкамі пад чырвона-златымі палотнішчамі, раптам пачынаючага палымнець лісьця.

Я часта захапляюся гэтай ігрой кволага съвітла і празрыстых ценяў, настолькі, што амаль прапушчаю паўз вушы слова каманды; калі знаходзішся ў самоце,—пачынаеш назіраць прыроду і любіць яе. А ў мяне тут ня шмат знаёмых, і я ня маю асаблівай патрэбы да іх. Мы дужа мала ведаєм адзін аднаго, каб рабіць што большае, чымся гандзюрыць па вечарох, гуляць у «сямнаццаць і чатыры», аба звадзіць плёткі.

Ля нашых баракаў разьмешчаны вялікі лягер рускіх. Ён, праўда, аддзелены ад нас драцяной агарожай, але, ня гледзячы на гэта, палонным удаецца прабірацца да нас. Яны здаюцца дужа ня съемлымі і боязкімі, большасць барадатых і высокага росту; яны выгадваюць зацкаваных, пакорлівых санбернараў.

Яны цікуюць вакол нашых баракаў і рыпоцца ў баках для адкідаў. Можна сабе ўяўіць, што яны там знаходзяць! Харчаванье ў нас благое і дрэнае. Нам даюць буракоў, парэзаных на шэсць частак і згатаваных у вадзе, поліку з морквы, якая да таго яшчэ і брудная; гнілаватая бульба лічыцца вялікімі прысмакамі; а самай лепшай стравай—рэдкая рысавая крупеня, у якой павінна плаваць дробна парэзанае валовае сухажыльле. Але яно парэзана да таго дробна, што знайсьці яго ніяк не ўдаецца.

Ня гледзячы на гэта, мы ўсё, вядома, зъядаем. Калі зрэдку трапляе багатыр, які ні мае патрэбы на паёк, дык знаходзіцца дзесяцера іншых, якія з ахвотай возьмуть яго порцю. Толькі недаекі, якіх нельга забраць на лыжку, выліваюцца ў бакі для адкідаў. Туды-ж трапляе зрэдку і шалупіна з буракоў, цвілія скарынкі хлеба і розны бруд.

Гэтыя рэдкія, мутныя, брудныя памы і прыцягваюць палонных. Яны сквапна выбіраюць іх з съмярдзючых бакаў і нисуць, хаваючы пад свае кашулі.

Дзіўна бачыць зблізу нашых ворагаў. У іх твары, якія прымушаюць разважаць. Добрыя, сялянскія твары, широкія ілбы, густыя, як поўсьць, валасы. Добра-б было скарыстаць іх на ворыве, касавіцы, зборы яблыкаў! Яны выглядаюць яшчэ больш добрадушнымі, чымся нашы фрызъляндскія сяляне.

Сумна глядзець на іх рухі, на тое, як яны выкленчваюць чаго-небудзь наесцьці. Яны ўсе вельмі паслаблі, бо ім даюць есьці акурат столькі, каб не памерці з голаду. Мы самі ўжо не атрымліваем дастаткова, каб насыціцца. Яны хвараюць на крываўку. З баязьлівым позіркам яны падаюцца крадком крызвавия кашулі. Іх съпіны, іх шыі скілены, калені падгінаюцца, вочы глядзяць скоса, зынізу ў гару, калі яны працягваюць руку і нешматлікімі словамі, якія яны вывучылі, просьці,—просіць гэтым кволым, ціхім басам, які нагадвае щёлую печку і пакой на радзіме.

Есьць людзі, якія адштурхваюць іх нагой, і яны падаюць, але такіх ня шмат, большасць, нечапае і праходзіць паўз іх. Хай-бы

толькі яны не глядзелі так на чалавека. Колькі пакуты ў гэтых двох маленъкіх шчылінах, якія можна прыкрыць пальцамі,—у гэтых вачох.

Увечары яны прыходзяць у баракі і «гандлююць». Усё, што яны маюць, яны мянняюць на хлеб. Іншы раз ім шанцуе, бо ў іх добрыя боты, а ў нашых кепскія. Скура на іх высокіх ботах надзвычай мяккая, ік юхта. Нашы сялянскія сынкі, якія атрымліваюць з дому прыпасы, могуць дазволіць сабе набыць гэтыя боты. Кошт іх за пару—ад двух да трох салдацкіх баханак хлеба, або адна баханка і невялікая цвёрдая конская каўбаса.

Але амаль што ўсе рускія ўжо даўно аддалі тыя рэчы, што прынеслы з сабой. Яны носяць мізэрныя лахманы і імкнуцца памяніць дробныя рэчы, якія яны зробяць з асколкаў знарадаў і адломкаў шрапнэльных кольцаў. Гэтыя рэчы, вядома, даюць ім дужа мала даходу, хоць на іх выраб і патрачана шмат працы. Іх аддаюць за два кавалкі хлеба. Нашы сяляне, калі съпіраюцца за цану, скушы і хітрыя. Яны трymаюць перад носам палоннага кавалак салдацкага хлеба і каўбасы да таго часу, пакуль той не зьблее ад прагнасьці і не закоціць вочы. Тады яму робіцца ўсё роўным. Яны забіраюць сваю здабычу з усёй цырамоніяльніцтвам, из якога яны толькі здатны, яны дастаюць свой таўсты съцзорык, памалу і з аглядкай адразаюць сабе кавалак хлеба і кавалак цвёрдай добрай каўбасы і насычаюцца, узнагароджваючы сябе за ўсё.

Я часта стаю на варце ля рускіх. У цемрадзі бачна, як соўгаюцца іх постадзі, яны нагадваюць хворых буслуаў, вялікіх птушак. Яны падыходзяць усутьч да кратав і прыпіскаюцца да іх тварамі, уцікаючы пальцы ў дрот. Часта яны стаяць па некалькі чалавек урад. Яны ўдыхаюць вецер, які павявае з палёў і лясоў.

Яны рэдка размаўляюць, перакідаючыся толькі двумя-трьмамі словамі. Яны адносяцца адзін да аднаго па-брацку, чымся мы.

Але магчыма гэта для таго, што яны адчуваюць сябе больш нащаснымі, чымся мы. А тымчасам для іх вайна ўжо скончылася. Але сядзець і чакаць крываўкі,—гэта таксама на жыцьцё.

Ландштурмісты, якія іх ахоўваюць, рассказваюць, што спачатку яны былі больш ажыўлённымі. Сыпярша, як гэта заўсёды бывае, у іх былі ненатуральныя адносіны адзін да аднаго, і часта пры гэтым адбываліся кулачныя расправы і разаніна. Цяпер яны зусім атупелі і зрабіліся бязуважнымі. Большасць нават пакінула онаніраваць:

да таго яны паслаблі. А было, што яны гэтым займаліся цэлым баракам.

Яны стаяць ля кратаў. Калі адзін адыходзіць, яго месца адразу займае другі. Большасць з іх маўчыць, толькі некаторыя выпрашваюць хоць-бы мундштукі ад скурданай папяросы.

Я бачу іх цымяныя постаді. Іх бароды разъявляюцца па ветры. Я нічога ня ведаю пра іх, акрамя таго, што яны палонныя, і іменна гэта мяне патрасае. Іх жыцьцё нязноснае. І ў ім ня было віны: калі-б я ведаў больш пра іх, як іх зваць, як яны жывуць, чаго яны чакаюць, што іх гняце,—тады маё ўзрущэнне мела-б мэту і магло-б выліцца ў спачуванье. Цяпер-жа я ў іх адчуваю толькі боль жывой істоты; страшенную маркотнасць жыцьця і бязжаласць людзей.

Загад зрабіў з гэтых спакойтвых фігур нашых ворагаў, другі загад мог-бы ператварыць іх на нашых сіброў. На нейкім стале падпісалі дакумант людзі, якіх ніхто з нас ня ведае, і на шмат год нашай мэтай зрабілася тое, што раней заслугоўвала зьняваніе сьвету і вышэйшай кары. Як можна адчуваць варожасць гледзячы на гэтых людзей з дзіцячымі тварамі і апостальскімі бародамі? Кожны ўнтар-офіцэр для новабранца і кожны настаўнік для вучняў больш злы вораг, чымся яны. І ўсё-ж мы-б зноў стралілі па іх і яны па нас, калі-б яны апынуліся на свабодзе.

Я палохаюся: мне пра гэта нельга разважаць, гэты шлях вядзе ў прорву. На гэта яшчэ ня прысьпееў час, але я не хачу выпусціць гэтай думкі, я хачу яе захаваць, замкнудь яе да таго часу, пакуль на скончыцца вайна. Сэрца маё б'еца хутчэй: ці ня ў гэтым мэта, тое вялікае, тое адзінае, пра што я разважаў у акопах, чаго я шукаў, як апраўданыя быцьця пасыля гэтай катастрофы ўсяго чалавецтва, ці не задача гэта для будучага жыцьця, вартага гэтых гадоў жаху?

Я вымаю свае папяросы, разломваю кожную на дэльве часткі і аддаю іх рускім. Яны кланаюцца і запальваюць іх. Цяпер на некаторых тварах мігцяць чырвоныя крапкі. Яны пацяшаюць мяне; гэта нібы маленъкія акенцы ў дёмыных вісковых хатах, якія даюць зразумець, што пазадзі—пакоі, поўныя ўтульнасці.

Дні мінаюць. Адным туманным раннем зноў, хаваюць рускага: цяпер памірае амаль штодня некалькі чалавек рускіх. Я акурат стаю на варце ў момант яго пахаванья. Палонныя съплюваюць. Яны съплюваюць хорам, і гэта гучыць так, нібы гэта не галасы, а арганы, якія знаходзяцца далёка ў пустыні.

Пахаваньне адбываецца хутка.

Увечары яны зноў стаяць ля краткаў і вецер даносіць да іх пах бярозавага гаю.

Зоры съвецтва холадна.

Цяпер я ведаю некаторых з іх, якія добра размаўляюць памяцьку. Сярод іх ёсьць адзін музыкант. Ён расказвае, што быў скрыпачом у Бэрліне. Калі ён даведаўся, што я крыху граю на роялі, ён дастае сваю скрыпку і грае. Другія паселі, абаціраючыся сыпной на краткі. Ён стаіць і грае. Хвілінамі ў яго аніякавы выраз твару, які бывае ў скрыпачоў, калі яны заплющчаюць вочы. Пасыль ён кратае свой інструмент у такт ігры і ўсміхаецца мне.

Ён грае, напрэч, народныя песні, бо астатнія ледзь выразна падпіваюць яму. Яны зараз падобны, да цымных узгоркаў, якія гучаць глубокім падземным гудам. Голос скрыпкі стаіць над намі, як стройная дзяўчына, ён ясны і самотны. Галасы змаўкаюць, а скрыпка застаецца. Яе гук здаецца тонкім у ночнай цемрадзі, нібы яна замярзае. Трэба стаяць вельмі блізка, у пакой гэта было-б лепш; тут, на паветры, робіцца журбліва, калі яна гэтак самотна блукае...

Я не атрымліваю ў нядзелю водпуску, бо я толькі нідаўна быў у працяглым водпуску. Таму ў апошнюю нядзелю перад майм ад'ездам мене наведваюць бацька і старэйшая сястра. Мы ўвесь дзень сядзімо ў салдацкім клубе. Куды яшчэ-б маглі мы пайсьці? У баракі німа ахвоты. А поўдні мы спацыруем па лесе.

Час цягнецца балюча марудна; мы ня ведаем пра што гаварыць, таму мы гутарым пра матчыну хваробу. Цяпер ужо ясна, што гэта рак. Яна ляжыць у больніцы і павінна хутка опэрывацца. Дактары спадзяюцца, што яна ачунае, але мы ніколі ня чулі 'шчэ, каб рак вылечвалі.

— Дзе-ж яна ляжыць? — пытаюся я.

— У больніцы св. Луізы, — гаворыць бацька.

— У якім разрадзе?

— У трэцім. Нам спачатку паведаміць колькі будзе каштаваць опэратацыя. Яна сама пажадала легчы на трэці: яна гаварыць, што там ёй будзе з кім гутарыць. Акрамя таго, гэта каштуе менш.

Так яна ляжыць там у агульнай палаце? Толькі-б яна магла ўначы спасть!

Бацька ківає галавой. Твар яго змучаны і ўесь у зморшках. Мая маці шмат хварэла. Праўда ў болыніцу яна клалася толькі тады, калі ад яе гэтага вымагалі. Але ўсё-ж ткі гэта нам шмат каптавала, жыцьцё майго бацькі, уласна кажучы, усё пайшло іменіна на гэта.

— Калі-б толькі ведаць, колькі будзе каптаваць операцыя!—
гаворыць ён.

— А вы хіба не даведаліся?

— Проста—не. Гэта-ж не выпадае. А мо' доктар пакрыўдзіца: ён-жа будзе операцаць маці...

«Так,—думаю я з горкасцю.—Гэткія мы, гэткія ўсе бедныя людзі. Яны не асьмельваюцца запытацца пра цану і за лепшае бяруць мучыцца ў клопатах, але іншыя, для якіх гэта зусім ня так значна, знаходзяць цалкам натуральным дагаворвачца аб цане загадзя. На іх доктар не пакрыўдзіца».

— Перавязкі паслья таксама будуть каптаваць дужа дорага,—
гаворыць бацька.

— Хіба бальнічная каса ня плоціць за гэта?—пытаюся я.—Маці ўжо там даўно хварэ... У вас ёсьць гроши?

Ён адмоўна матае галавой.

— Не, але ціпер я могу зноў працаваць звыштэрмінова.

Я ведаю: ён будзе да поўначы стаяць ли свайго стала і фальца-
ваць, клеіць і выкроіваць. А восьмай гадзіне ён паесціць чаго-небудзь
з гага благога харчу, які яны атрымліваюць па картках. Паслья
гэтага ён прыме парашку ад болю галавы і зноў будзе працаваць.

Каб яго крыху забавіць, я расказваю яму некалькі гісторый, якія
мне ўспалі на разум, салдацкія анэксцоты пра генэралаў, фэльдфэбэ-
ляў, што так ці інакші траплялі ў няёмкае становішча.

Потым я праводжу абодвух на чыгуначную станцыю. На разъви-
танье яны даюць мне шклянку з варэннем і скрутак з бульбянімі
аладкамі, якія яшчэ маці смажыла для мяне.

Паслья яны ад'яджаюць і я зварочваюся назад.

Увечары я намазваю варэннем аладкі і ем. Яны здаюцца мне
на смачнымі. Тады я выходжу, каб аддаць аладкі рускім. Паслья
мне ўспала на разум, што мая маці сама смажыла іх і што ў яе, можа
быць, быті болі, калі яна стаяла ля гарачай пліты. Я кладу скрутак
назад у ранец і бяру толькі дзьве штукі для рускіх.

Мы едзем некалькі дзён. Зъяўляюцца першыя аэрапляны. Мы праяжджаєм паўз транспортныя цягнікі. Гарматы, гарматы!.. Мы перасаджваємся на палявую чыгуночку. Я шукаю свой полк.

Ніхто добра ня ведае, дзе ён разьмешчаны. Начую, дзе прыпадзе, здабываю раніцою харчу і атрымліваю вельмі блытаныя паказаныні. Паслья я зноў выпраўляюся ў дарогу з ранцам і вінтоўкай.

Калі я прыходжу, нікога з нашых ужо німа ў разбураным мясцінку. Я даведваюся, што мы ўвайшлі ў склад лягушай дывізіі, якую перакідваюць туды, дзе становішча няўстойлівае. Гэта ня цешыць мяне.

Мне расказваюць пра буйныя страты, якія мы панесылі. Я спрабую даведацца пра Ката і Альбэрта. Пра іх ніхто нічога ня ведае.

Я чакаю далей і блукаю наўкола. Гэта дзівоснае адчуванье. Яшчэ адну ноч, яшчэ другую я вандрую як індэец. Паслья я здабываю пэўныя весткі і а поўдні зъяўляюся ў палкавую канцылярыю.

Фэльдфэбель затрымлівае мяне тут. Рота зьвернецца праз два дні. І німа сэнсу пасылаць мяне да яе.

— Як правілі водпуск? — пытаецца ён. — Добра, га?

— Да як сказаць, — кажу я.

— Так, так, — уздыхае ён.

— Калі-б ня трэба было зьвяртатца назад... Другая палова з-за гэтага заўсёды сапсутая.

Я бадзяюся па аколіцы да тae пары, пакуль на другі дзень не зварочваеца рота, шэрэя, брудная, змораная і хмурная.

Я ўсхопліваюся і праціскаюся паміж іх. Мае вочы шукаюць: вось Т'ядэн, вось сапе Мюлер, а вось і Кат з Кропам! Мы расьцілаем побач свае саламянныя матрацы. Я адчуваю на сябе неўкую вінаватасць, калі я гляджу на іх, хоць і бяз жадных да таго падстай. Перад гэтага, як легчы спаць, я дастаю астачу бульбяных аладак і варэння, каб пачаставаць іх.

Абедзьве верхняя аладкі крыху забросынелі, але іх яшчэ можна есці. Я бяру іх сабе і даю больш сьвежыя Кату і Кропу.

Кат жуе і пытаецца:

— Яны, напэўна, ад маткі?

Я съцвярджальна ківаю галавой.

Добра, гаворыць ён. — Гэта можна даведацца па смаку.

Я амаль гатовы плакаць. Я не пазнаю сябе. Але ўсё зноў будзе добра тут, з Катам і Альбэртам і іншымі. Тут маё праудзівае месца.

— Табе пашанцевала,—шэпчча мне Кроп перад тым як заснучы.—Гавораць, што мы накіруемся ў Расію.

— У Расію? Там-же больш няма вайны!

У аддаленіі грыміць фронт. Сыцены баракаў дрыжаць.

Праводзіцца генэральная чистка. Адзін агліяд ідзе за другім. З усіх бакоў нас рэвізуюць. Усе падраныя рэчы заменяюць на новыя. Пры гэтым я атрымліваю зусім новую куртку, а Кат—нават ўсё абмундыванье. Ходзяць чуткі, што будзе мір, аднак другая вэрсія больш верагодная: што мы будзем грузіцца ў Расію. Але на што нам у Расіі новае абмундыванье? Нарэшце, высьвятляецца: чакаюць прыезда кайзера. Вось прычына ўсіх гэтых аглядаў.

На працягу вясмы дзён можна было падумаць, што мы знаходзімся ў казармах для новабранцаў,—так нас апрацоўвалі і прымушалі практикавацца. Усе злосныя і нэрвовыя, бо празмерная чистка, нам не дae нічога, а стройная маршыроўка—і таго менш. Іменна гэткія рэчы назаліяюць салдатам больш за акопы.

Нарэшце, надыходзіць доўгачаканы момант. Мы стаймо съмірна і звязыліяецца кайзэр. Нам цікава, які ён з сябе. Ён ідзе ўсцяж фронту, і я некалькі расчарараваны: па портрэтах я ўяўляў яго больш вялікім і магутнейшым, і перад усім—з грымотным голасам.

Ён раздае жалезнія крыжы і размаўляе з тым-другім. Потым мы адыходзім. Т'ядэн гаворыць зьдзіўлены:

— Гэта самы галоўны начальнік, які толькі ёсьць. Перад ім кожны павінен становіцца ва фронт. Усе без выключэння.—Ён разважае:—перад ім Гіндэнбург таксама павінен становіцца ва фронт, так?

— Ну, так,—падцвярджае Кат.

Т'ядэну гэтага не хапае. Ён раздумлівае некалькі часу і пытаецца:

— Ці павінен кароль становіцца ва фронт перад кайзарам?

Ніхто дакладна гэтага ня ведае. Мы мяркуем, што не. Яны абодвы да таго ўладныя, што тут ужо напэўна, ня можа быць і гутаркі праставаныне ва фронт.

— Якую лухту ты здумляеш?—гаворыць Кат.—Галоўнае тое, каб ты сам становіўся ва фронт.

Але Т'ядэн зусім расчарараваны. Яго, дужа бедная ў іншых галінах, фантазія работае да зьнісленія.

— Слухай вось,—заяўляе ён,—я проста не могу ўявіць сабе, што кайзэру даводзіца хадзіць у клёэ́т таксама, як і мне!

— Даю табе слова, што даводзіца,—съмлецца Кроп.

— У цябе вошы пад чэррапам, Т'ядэн!—гаворыць Кат.—Ідзі восем у клёэ́т, тады ў цябе, магчыма, праясьніца ў галаве, і ты пакі неш разважаць як грудное дзіцянё.

Т'ядэн зынікае.

— Аднаго-б мне хацелася даведацца,—гаворыць Альберт,—ці была-б вайна, калі-б кайзэр сказаў «не».

— Я ўпэўнен, што была-б,—заяўважаю я.—Гавораць, што ён сънірша зусім не жадаў яе.

— А калі-б ня ён адзін, а, магчыма, дваццаць або трыццаць чалавек у сусьвеце сказалі-б «не»?

— Тады зразумела, магчыма,—згаджаюся я,—але яны вось якраз і жадалі яе!

— Съмешна выходзіць, калі паразважваеш,—гаворыць далей Кроп.—Мы знаходзімся тут, каб бараніць сваю радзіму. Хто-ж правы?

— Магчыма, і тыя, і другія,—кажу я, сам не даючы веры сваім словам.

— Ну так,—разважае Адлер, і я па яго твары бачу, што ён хоча загнаць мяне ў тупік,—але нашы профэсары, пастары і газэты гавораць, што толькі мы правы,—і трэба спадзявацца, што гэта так і ёсьць,—але і французскія профэсары, патары і газэты съцвірджаюць, што толькі яны правы. У чым справа?

— Гэтага я ня ведаю,—кажу я,—у кожным разе вайна працягваецца і кожны месец да яе далучаюцца новыя краіны.

Зноў зъяўляецца Т'ядэн. Ён усё ўшчэ ўзрушаны і зноў адразу ж уступае ў гутарку, даведваючыся як, уласна кажучы, наогул узынікае вайна.

— У большасці выпадкаў з таго, што адна краіна можна абражае другую,—адказвае Альберт з выглядам перавагі.

Але Т'ядэн таўстаскурны.

— Краіна? Гэтага я не разумею. Гара ў Нямеччыне ня можа абразаць гару ва Францыі. Або рака, ді лес, або поле пшаніцы?

— Ты дапраўды нагэтулькі дурны, ці толькі ўдаеш з сябе дурня?—бурчыць Кроп.—Я-ж ня гэта хачу сказаць. Адзін народ абражае другога.

— Тады мне німа да гэтага ніякае справы,—пярэчыць Т'ядэн.—
Я сябе абраханым не адчуваю.

— Ну, як табе растлумачыць?—гаворыць Альбэрт раззлаваўшыся. Справа зусім ні ў гэткім вясковым пудале, як ты!

— Тады тым больш мне можна адправіцца дахаты?—настойвае на сваім Т'ядэн, і ўсе рагочуць.

— Эх, дурыла, гэта-ж уся дзяржава!—крычыць Мюлер.

— Дзяржава, дзяржава!—Т'ядэн хітравата ляскае пальцамі.—Палявыя жандары, поліцыя, зьбіральнікі падаткаў—вось наша дзяржава. Калі ты маеш да гэтага дачыненіне, дык калі ласка!

— Верна!—гаворыць Кат.—Ты ўпяршыню сказаў штосьці праўльнае, Т'ядэн! Дзяржана і радзіма—гэта сапраўды вялікая розыніца.

— Аднак гэта звязана адно з адным,—разважае Кроп.—Німа радзімы без дзяржавы.

— Справядліва, але падумай толькі—мы-ж амаль усе простыя людзі. І ў Францыі большасць людзей таксама рабочыя, рамеснікі, або дробныя служачыя. Навошта францускаму сълесару, або шаўду, нападаць на нас? Не, уся штука ва ўрадах. Я ніколі ні бачыў француза да таго як трапіў сюды, і з большасцю французаў справа акурат такая-ж. У іх таксама мала пытаюцца, як і ў нас.

— Навошта-ж тады наогул вайна?—пытаецца Т'ядэн.

Кат паціскае плячыма.

— Есьць людзі якім вайна на карысць.

— Ну, я вось да іх, у кожным разе, не належу!—Ухмыляецца Т'ядэн.

— І ні ты, і ніхто з нас.

— Дык хто-ж?—настойвае Т'ядэн.—Кайзэру-ж яна таксама не на карысць. У яго-ж ёсьць усяго, што яму патрэбна.

— Не кажы,—пярэчыць Кат.—Вайны ў яго да гэтага часу ні было. А для кожнага вялікага імпэратора патрэбна, прынамсі, хоць адна вайна, інакш ён ні ўславіцца. Зірні вось у свае шадрунікі.

— Генэралы таксама набываюць славу дзякуючы вайне,—гаворыць Дэтэрынг.

— Яшчэ вялішай як кайзэр,—падцьвярджае Кат.

— Вядома, за ўсім гэтым хаваюцца іншыя людзі, якія хочуць зарабляць на вайне,—бурчыць Дэтэрынг.

— Я лічу, што гэта хутчэй свайго роду ліхаманка,—гаворыць Альбэрт.—Ніхто гэтага, уласна кожучы, не жадае, але раптам яна начынаецца. Мы не жадалі вайны, іншыя сцьвярджаюць тое-ж са-мае, ня гледзячы на гэта, палова сусьвету ўцягнута ў вайну.

— Там у іх больш хлусыні, чым у нас,—пярэчу я.—Успомні вось проклямациі ў палонных. У іх было сказана, што мы жарым бэльгіскіх дзядей. Малайцуў, якія пішуць такія рэчы, варта-б было вешаць! Вось праудзівия вінаватыя.

Мюлер устасе.

— Ба ўсякім разе, лепш што вайна адбываецца тут, горш было-б, калі-б гэта было ў Нямеччыне. Зірнене вось на пакапаныя ў варонкі палі!

Гэта спраўядліва,—згаджаецца таксама Тядэн. Але ёшчэ лепш было-б жаб вайны зусім ня было.

Ён паходжвае і ганарыцца, што асадзіў нас добрахвотнікаў. І яго пункт погляду дапраўды зьяўляецца тут тыповым. З ім заўсёды стыкаешся і нічога слушнага адказаць ня можаш. Нацыянальнае пачуцьце салдата зьяўляецца ў тым, што ён тут, але на тым яно і сканчаецца. На ўсё астатніе ён глядзіць практична, выходзячы з свайго ўласнага добрабыту.

Альбэрт з прыкрасыю кладзецца на траву.

— Лепш не размаўляць зусім пра ўсё гэтае паскудзства!

— Ўсёроўна гэтым нічога ня зменіш!—падцьвярджае Кат.

У дадатак да ўсяго даводзіцца звярнуць усё новае абмундышранье, нам даюць зноў наша старае рэзызё. Добрыя рэчы былі даны толькі на парад.

Замест адпраўкі ў Расію, мы зноў ідзем на перадавыя позыцыі. Мы праходзім праз невялікі лясок з расчэпленымі стваламі і разварочанай глебай. Дзе-ні-дзе бачны страшныя яміны.

— Чорт пабяры, вось дзе дасталася!—кажу я Кату.

— Мінамёты,—адказвае ён і пасъля паказвае ўгару.

На галінах вісяць забітых. Адзін голы салдат застрэў у разгаліченыні стволу, галава яго ўшчэ ў шлеме, але больш ніякай вонраткі німа. Толькі адна палова яго застрэла там угары, верхняя частка цела, якая засталася бяз ног.

— Што тут адбылося?—пытаюся я.

— Яго высадзіла з вонраткі,—адказвае Тядэн з бурчаннем.

Кат гаворыць:

— Гэта пацешна! Нам ужо разы са два даводзілasi гэта бачыць. Калі лучыць такая міна, дык чалавека дапрауды нібы вытрасе з яго вонраткі. Гэта дзеяньне паветранага ціску.

Я шукаю далей. Прауда, гэта так. Зынізу вісяць лахманы аблум-дывравання. У другім месцы прыстала крывавая каша, якая калісці была чалавекам. А вось дела, у якога толькі на аднай наве рэштка сподняў і вакол шыі каўнер мундыра. Наогул-жа яно бяз вонраткі. Яна паракідана па дрэве. Абедзельюх рук таксама німа, яны нібы аддзёрты. Адну з іх я знаходжу на двадцать-кроакаў далей, у хмызьняку.

Забіты ляжыць тварам доўка. Там, дзе павінны быць рукі, засталіся глыбокія раны, зямля счарнела ад крыві. Трава пад яго нагамі выдзерга, быццам чалавек яшчэ таптаўся.

— Гэта ня жарты, Кат! — кажу я.

— Асколак знараду ў жывице таксама ня жарты! — адказвае ён, паціскаючы плячыма.

— Толькі не раскісайце! — дадае Т'ядэн.

Гэта адбылося ня так даўно: кроў яшчэ сьвежая. З прычыны таго што ўсе людзі, якія сустракаюцца нам, забітыя, — мы не затрымліваемся, а паведамляем на бліжэйшы перавязачны пункт. Нарэшце, гэта зусім ня наша справа — адбіраць работу ад гэтых жарабкоў з насілкамі!

Миркуецаца выправіць выведнікаў, каб азначыць на якой адлегласці яшчэ заняты ворагам яго позыцыі. З тэй прычыны, што я толькі-толькі пабываў у водпуску, — у мяненейкае дзіўнае пачудзьцё да таварышоў... Таму я выказваю жаданьне ісьці з імі. Мы выпрацоўваем плян, паўзем за дротавую загарожу і пасъля разыходзімся, каб паўзыці па адным.

Праз некаторы час я знаходжу плоскую варонку, у якую і скачваюся. Адсюль я пачынаю выглядаць. Мясцовасць абстрэльваецца кулямётным агнём сярэдняй мады. Ён скрыжаваны, ідзе з усіх бакоў, але яго хапае, каб не рызыкаваць узняцца над варонкай.

Распускаецаца асвятляльны парашут. Зямля наперадзі застыгла пры бледным асвятленні. Тым гусьцейшы змрок пасъля гэтага. У акопах нідаўна рассказвалі, што на гэтым вучастку чорнае войска. Гэта пагана, яго нельга добра разгледзець, потым яны добрыя выведнікі. Як гэта ня дзіўна, але яны таксама бываюць вельмі неасцяць.

рожнымі. Кат і Кроп аднойчы на выведцы перастрялялі ўесь патруль чорнаскурых, бо гэтыя людзі не моглі стрымаць спакусы і курылі ідуучы. Кату і Альбэрту аставалася толькі меціца ў блісканьне агню папяросы.

Ля мяне шлёпае маленькая граната. Я ня чую як яна набліжалася і страшэнна палохаюся. У гэты-ж момант мяне ахапіў неапісальны страх. Я тут адзін і амаль што бездапаможны ў пацёмках. Магчыма за мною ўжо даўно назіраюць два другіх вокі з варонкі і ручная граната ляжыць напагатове, каб мяне разъдзерці. Я спрабую авалаць сабой. Гэта ня першая выведка, у якой я ўдзельнічаю, і яна ня дужа небясьпечная. Але яна першая пасыля водпуску і, акрамя таго, мясцовасць для мяне мала знаёманія.

Я намаўляю сабе, што маё непакойства бяссыннае, што ў цемрадзі, мабыць ніхто не съцеражэ, інакш кулі ня съвісталі-б так нізка.

Дарэмна! Чарадой у непарафку праносіцца думкі ў маёй галаве: я чую папярэджвальны голас маткі, я бачу рускіх з широкімі бародамі, якія прыціскаюцца да кратаду, узънікае надзвычай яскравы маlionак карчомкі з крэсламі, што ў ёй стаіць, кіно ў Валянсыене, у майм уяўленыні балюча і агідна стаіць шэрэя начулая руля вінтоўкі, якая моўчкі ідзе съследам усюды, куды-б я не паварочваў галаву.

Я звыльваюся потам.

Я ўсё ўпісці ляжу ў сваёй нары. Я гладжу на гадзіннік: мінула толькі некалькі хвілін. Мой лоб вільготны, вочы мокрые, рукі дрыжадзь, і я ціха кашляю. Гэта ня што іншае, як жудасны прышадак страху, самага звычайнага жывёльнага страху перад тым, каб высунуть галаву і паўзьці далей.

Як каша распаўзаецца напружаныне і перамагае жаданыне застацца ляжаць. Рукі і ногі прыстаюць да зямлі, я імкнусі адварвацца, але дарэма. Я прыціскаюся да зямлі, я не могу ісьці далей, я вырашаю застацца тут.

Але адразу-ж мяне зноў узынімае хвалья, хвалья сораму, каяння пачуцця самазахавання. Я крыху прыўзьнімаюся, каб азірнуцца. Мае вочы гарэць,—так пільна я ўгляджаюся ў цемрадзь. Узълятае асветляльная ракета. Я зноў прыгінаюся.

Ва мне адбываецца шалёнае дзікае змаганыне, я хачу выйсьці з нары і ўсё-ж зноў застаюся ў ёй. Я кажу сабе:

«Ты павінен! Гэта-ж твае таварышы! Гэта-ж не які-небудзь дурны загад!»—і зараз-жа: «Мне што да таго? У мяне толькі адно жыцьцё, і яго я магу страдаць».

«Гэта ўсё дзеля водпуску»,—апраўдаюся я з прыкрасьцю. Але сам не даю веры гэтаму. Я раблюся страшэнна млявым, я паволі прыўзьнімаюся і працягваю наперад рукі, падцягваюся сам і цяпер ляжу на ўскрайку варонкі.

Але тут я спаймаў на вуха нейкі шум і саскокаю назад. Ни гледзячы на грукат артылерыі, шум чуцен даволі ясна. Я прыслухаўся: шум пазадзі мяне. Гэта нашы ідуць усьцяж акопаў. Я ўжо чую заглушаныя галасы. Миркуючы па інтонацыі, гэта напрэчна Кат.

Надзвычайная цяплыня адразу пранізвае мяне. Гэтыя галасы, гэтыя нешматлікія ціхія слова, гэтыя крокі ў акопах пазаді мяне адным штуршком вырываюць мяне з жудаснай самоты і съмартэльнага жаху, пад уладу якіх я падупаў. Гэтыя галасы нешта больш вялікае, чымся маё жыцьцё, яны больш вялікае, чымся ўспаміны пра матку і самы страх, яны самае моцнае і ратавальнае з таго, што ёсьць у сусьвеце; гэта галасы маіх таварышоў.

Я ўжо больш ня дрыжуны атам быцьца, адзін у пацёмку—я належу да іх, і яны да мяне, у нас той самы страх, у нас тое-ж жыцьцё, мы проста і цесна звязаны адзін з адным. Мне хацелася апусціць у іх свой твар, у гэтыя галасы, у гэтыя некалькі слоў, якія мяне выратавалі і якія абароніць мяне.

Асьцярожна я перапаўзаю праз край і падкрадваюся наперад. Я паўзу далей на карачках; ўсё ідзе добра, я сачу за кірункам, азіраюся і зауважваю рысу заслонавага агню, каб знайсці дарогу назад. Пасьля гэтага я імкнуся наладзіць сувязь з іншымі.

Я ўсё яшчэ адчуваю страх, але гэта ўжо страх разважны, надзвычайна ўзрослая пільнасць.

Ноч ветравая, і цені шаволіяцца з боку ў бок пры ўспышках гарматнага агню. Дзякуючы цемрадзі бачна і дужа мала і вельмі шмат. Часта я застываю на месцы, аднак беспадстаўна. Так пасоўваюся я пароўнаўча далёка наперад і пасьля, зрабіўши дугу, паварочваю назад. Сувязі мне не пашанцавала наладзіць. Кожны мэтр, які набліжае мяне да нашых акопаў, напаўняе мяне ўпэўненасцю, але разам з тым і ўзрастаючай пасьпешнасцю. Было-б пагана быць параненым зараз шалёнай куляй!..

Раптам мяне працінае зноў страх. Я ўжо не могу дакладна вызначыць кірунку. Я ціха прытойваюся ў варонцы і спрабоўваю орыентавацца. Ня раз здаравалася, што чалавек спакойна скакаў у акоп і толькі тады даведваўся, што лучыў я ня ў свой.

Праз некаторы час я зноў прыслухоўваюся. Я зноў памыліўся. Лябірынт варонак здаецца мне ціпер такім неабсяжным, што ад хвазівання я зусім бянтэжуся і ня ведаю куды ісці. Магчыма я пайду паралельна акопам. Гэта можа працягвацца бясконца. Таму я круга паваращаю.

Гэтыя праклятыя асьвятляльныя ракеты! Здаецца, што яны гарашь па цэлай гадзіне. Не пасыпеш зрабіць аднаго руху, як ужо ўзьнімаецца новая ракета.

Аднак нічога не дапамагае: я павінен выбрацца. З перапынкамі я прасоўваюся далей, я пайду па зямлі і сышісяжу сабе рукі і асколкі, якія гостры як брытва. Часам мне здаецца, што на горызонце неба робіцца больш съветлым, але гэта магчыма толькі так, праста выабражэнне. Паступова я зауважваю, што маё жыцьцё пастаўлена на карту.

Выбухае граната. Адразу за ёй дзьве другія. І вось пачынаецца... Артылерыйская падрыхтоўка. Сакатаныне кулямётаў. Ціпер не застаецца нічога іншага, як ляжадь. Напэўна зараз будзе атака. З усіх бакоў узьнімаюцца асьвятляльныя ракеты. Без перапынку.

Я ляжу, прыгнуўшыся, у вялікай варонцы, па пояс ў вадзе. Калі пачнечца атака, я апушчуся ў ваду так, каб толькі не захліснушца, і твар выпецкаю гразёю. Я павінен прыкінуцца мерцвяком.

Раптам я чую, як агонь пераносіцца назад. Я зараз-жа апушчаюся ў ваду, ссоўваю шлем на патыліцу. Рот трymаю над самай вадой, каб можна было дыхаць.

Потым я заміраю ў нярухомасці, таму што разылгаецца шум, тупат набліжаецца, усё ў сярэдзіне ў мяне ледзяное. Але шум адступае: першы атрад прайшоў. У майм мазгу бушавала толькі адна думка: «Што ты зробіш, калі хто скокне да цябе ў варонку?» Я шпарка выхопліваю маленькі кінжал, можна трymаю яго і хаваю разам з рукой у глеi. «Калі хто скокне ў маю варонку,—б'еща ў мяне ў думках,—я зараз-жа пракалю яму глотку, каб ён не пасыпей закрычэць. Інакш нельга. Ён будзе тэтак-жа напалоханы як і я, і ўжо з аднаго жаху мы кінемся адзін на аднаго. Таму я павінен быць першым».

Цяпер пачынаюць стралицы нашы батарэі. Недалёка ад мяне рвецца знарад. З гэтага я прыходжу ў шал. Не хапала толькі, каб мяне забію свой-жа знарад. Я сымлю праклёнамі і скрыгічу зубамі ў грузі: гэта выбух ашалеласьці. Нарэшце я здольны толькі стагнаць і ўпрашаць.

Грукат ручных гранат дасягае да майго слыху. Калі наши пойдуть у контр-атаку—я выратаваны. Я тулюся галавой да зямлі і чую заглушанае грыменыне, падобнае на аддаленый выбухі, на горных распрацоўках, і зноў прыўзывімаю галаву, каб прысдухацца да шуму на зямлі.

Кулямёты тараҳцяць. Я ведаю, што наши дротавыя загарожы грывалыя і амаль не пашкоджаны; частка іх зараджана моцнымі токам. Кулямётны агонь узмациніеца. Не, яны не прарвудца і павінны адступіць!

Я зноў згінаюся ў крук, напружваюся як мага. Тупат і гукі чутны зноў. Сярод гукаў чуцен крык. Ворага абстрэльваюць. Атака адбіта.

Трохі павіднела. Паўз мяне съпяшаюцца крокі. Першыя. Міма! Зноў, другія. Тараҳценые кулямётаў зыліваецца ў непарыўнае гудзеньне. Толькі я зьбіраюся павярнуцца, як раздаецца шум. Чыёсці цела важка падае да мяне ў варонку і навальваецца на мяне.

Я ні пра што ня думаю, нічога не вырашаю—я ашалела накідваюся на яго і толькі адчуваю як цела ўздрыгвае, пасьля мякне і валіцца, як мех. Калі я апрытомнеў, мая рука ліпкая і мокрая. Той хрыпіць. Мне здаецца, што ён мычыць. Кожны яго ўздых падобны да крыку, грому, але гэта толькі мае жылы, у якіх так стукае. Мне-б хаделася заціснуць яму рот, запхашаць яго зямлёй, яшчэ раз ударыць: ён павінен ляжаць ціха, ён выдае мяне; але я ўжо настолькі апрытомнеў і раптам да таго слабну, што ўжо няздольны падняць на яго руку.

Я адпаўзаю ў самы далёкі кут і застаюся там, пільна гледзячы на яго, трymаючы напагатове нож, каб на выпадак, калі ён пашаволіцца, зноў накінуцца на яго. Ён нічога ўжо ня можа зрабіць: я гэта чус на яго хрыпеньні.

Я бачу яго зусім нівыразна. У мяне толькі адно жаданыне: выбрацца адсюль. Калі гэта ня ўдасца, дык потым зробіцца ўжо заўсёдзі відна; аднак, калі я наважваюся падняць галаву, я ўраз пераконваюся ў немагчымасці гэтага. Кулямётны агонь да таго моцны, што я буду пабіты на рэшата раней, чым пасьпею хоць раз скокнучы.

Я правяраю гэта яшчэ раз пры дапамозе свайго шлему, які я трахі прыпаднімаю, каб вызначыць узровень агню. Амаль у той-жа момант куля выбівае яго з маёй рукі. Такім чынам агонь накіраваны ізка, амаль што на ўзроўні зямлі. Я знаходжуся ня так далёка ад зорагавых позыцый, каб мне пащенцевала праскочыць незаўважаным.

Робіца ўсё відней і відней. Я чакаю, дрыжучы ад нецярпілівасці, такі з нашага боку. Мае руکі зъялелі ў суставах: так моцна я іх зысківаю, да таго я малю, каб агонь спыніўся, каб прыйшлі мае сабры...

Хвіліна цятнедца за хвілінай. Я не адважваюся больш глядзець на цымянную фігуру ў варонцы. Напружна я гляджу паўз яе і чакаю, чакаю. Кулі з сіпенінем лятуць паўз варонкі, ствараючы суцэльнную сталёвую сетку, агонь ня спыняецца, ня спыняецца...

Тут я заўважваю свою акрываўленую руку і мянне раптам пачынае занітаваць. Я бяру камяк зямлі і тру ім скур. Рука робіца брудней—так, прынамсі, ходзь ня бачна крыўі.

Агонь ня меншае. Ён адноўкава моцны з забодвух бакоў. Нашы, напэўна, лічудзь мянне даўно загінуўшым.

Наставаў сьветлы, шэры, ранні дзень. Хрыпеньне ўсё яшчэ ня пынілася. Я зысківаю вуши, але хутка аднімаю пальцы, бо інакші не пачую нічога іншага.

Фігура насупраць мянне шаволіцца. Я ўздрыгваю і міжвольна гляжу ў той бок. Цяпер мае вочы нібы прыгвожджаны да яе. Побач мянне ляжыць чалавек з невялічкім вусікамі, галава адкінута ўбок. Адна рука напалову сагнутая, на яе блесцільна абзверлася галава. Другая рука ляжыць на грудзях, яна ў крыўі.

«Ён мёртвы,—кажу я сам да сабе,—ён павінен быць мёртвым, ён больш нічога не адчувае; тое, што там хрыпіць, гэта толькі цела».

Аднак галава наважваецца ўзыняцца, стогны на момант робяцца падальшней, паслья лоб зноў апушчаецца на руку. Чалавек ня мёртвы, ня памірае, але ён ня мёртвы. Я падсеўваюся да яго, спыняюся, зноў падсеўваюся крыху бліжэй, 'шчэ, 'шчэ... Жудасны шлях на трывалы, доўгі, страшэнны шлях! Нарэшце я ля яго.

Вось ён адкрыў вочы. Ён, напэўна, пачуў мянне і глядзець на мянне выразам шалёнага жаху. Цела ляжыць нярухома, але ў вачох такое адзвычайнае жаданье бегчы, што 'шчэ на момант здаецца нібы ў хопіць моцны, каб пацягнуць за сабой ўсё яго цела, панесьці яго з сонці кілёмэтраў адсюль адным скокам. Цела нярухомае, цяпер

бязгучнае хрыпеньне змоўкла, але вочы крычаць, равуць, у іх сконцэнтравана ўсё жыццёў нерастлумачальным усільлі бегчы, у страшнай агідлівасці перад съмерцю, перад мной.

Я кідаюся на калені і абапіраюся на локці.

— Не, не! — шапчу я.

Вочы сачаць за мною. Я не могу зрабіць ніводнага руху, пакуль яны тут.

Вось яго рука паволі спадае з грудзей, толькі на нязначную адлегласць яна апушчаецца на некалькі сантымэтраў, але гэты рух парушае ўладу вачэй. Я нагінаюся наперад, матаю галавой і кожу шэптам: — Не, не! — Я ўзынімаю руку: я павінен давесці яму, што я хачу яму дапамагчы, і гладжу яго па лобе.

Вочы закацліся, калі да іх дакранулася рука. Цяпер яны страшлі сваю нярухомасць, павекі апушчаюцца, напружанаасць зыходзіць. Я расшпільваю яму каўнер і кладу яму голаў выгодней.

Рот яго напоўадкрыты, ён хоча сказаць слова. Вусны ў яго пасохлі. У мяне няма з сабой пляшкі, я яе ня ўзяў.

Але на дне варонкі, пад глеем, ёсьць вада. Я спаўзаю туды, вымаю сваю насатку, раскладваю яе, прыціскаю ўніз і чэрпаю жоўтаватай вады, яна прасочваеца праз хусцінку.

Ён глытае яе. Я дастаю ўшчэ. Паслья я расшпіляю яму куртку, каб перавязаць яго, калі магчыма. Я павінен гэта зрабіць, хоць-бы і для таго, каб тыя там, калі яны возьмуть мяне ў палон, бачылі, што я хадеў яму дапамагчы, і не расстрялялі мяне. Кашуля прыстала і яе нельга адсунуць ўбок: яна расшпілена ззаду. Не застаецца чаго рабіць, як разарваць яе.

Я шукаю нажа і знаходжу яго. Але, калі я пачынаю рэзань, кашулю, вочы яго яшчэ раз адчыняюцца і ў іх зноў лямант і звар'яцелы выраз, і мне даводзіцца іх закрыць, заціснуць і казаць шэптам:

— Як хачу табе пасабіць, таварыш, eamarade camarade, comrade! паўтараю я гэта слова ўсё выразней, каб ён зразумеў.

У яго трыволаныя раны. Мае індывідуальныя пакеты прыкryваюць іх. Кроў прасачваеца праз іх. Я прыціскаю іх шчыльней. Тады ён стогне.

Гэта ўсё, што я могу зрабіць. Цяпер мы павінны чакаць, чакаць...

О, гэтыя тадзіны! Хрыпеньне пачынаеца зноў. Як доўга памірае чалавек! Ведаю, яго нельга адратаваць. Я, праўда, спрабую ра-

уверыць сябе ў тым, але а поўдні яго стогны зьнішчаюць мае хітрыкі. Калі я не згубіў свайго рэвольвэра, калі поўзаў, я-б прыстрэпіў яго. Зарэзаны яго я не адважваюся.

А поўдні я адчуваю, што я на мяжы вар'яцтва. Голад мучыць мене, я амаль плачу з того, што мне хочацца есці, але я нічога не могу зрабіць. Некалькі разоў я даю ўміраючаму вады і сам п'ю яе.

Гэта першы чалавек, якога я забіў уласнай рукой, якога я ўбачыў, і съмерць якога справа маіх рук. Кат, Кроп і Мюлер таксама бачылі гэта, калі яны траплялі ў каго-небудзь. Шмат з кім гэта было, і сабліва ў ручным баі.

Але кожны ўзых яго агаляе маё сэрца. Гэтыя гадзіны належанаць заміраючаму. У яго нябачны нож, якім ён заколвае мене: час і мае тумкі.

Я-б шмат аддаў за тое, каб ён застаўся жывым. Цяжка ляжаць ут, глядзець на яго і слухаць яго.

А трэцій гадзіне па поўдні ён сканаў.

Я ўзыхаю з палёгкай, але не на доўга. Хутка маўклівасць вынаецаца больш нясыцерпнай, чымся стогны. Мне хочацца чуць яго тогны, няроўныя, хрышчатыя, або ціхія са сьвістам, або зноў хрыпашы і голасныя.

Няма сэнсу ў тым, што я раблю. Але мне трэба чым-небудзь занадта час. Я яшчэ раз папраўляю мерцьвіка, каб ён ляжаў выгодней, чым ён ужо нічога не адчувае. Я закрываю яму вочы. Яны карыя, заласы ў яго чорныя, яны крыху ўющца на скронях.

Рот пад вусамі пухкі і мяккі, нос з невялікай гарбінкай, скура зуглаватая. Яна цяпер не здаецца гэткай бледнай, якой яна была раней, калі ён яшчэ быў жывы. На момант яго твар выглядае зусім здаровым, потым ён набывае хутка чужыя абрысы твару мерцьвікоў, якія мне часта даводзіліся бачыць і якія заўсёды падобны адзін да іншага.

Яго жонка напэўна думае цяпер пра яго. Яна ні ведае, што здарылася. Мяркуючы па яго выглядзе, ён ёй часта пісаў; яна яшчэ будзе атрымліваць ад яго лісты—заўтра, праз тыдзень, можа які-будзь заваляўшыся ліст—през месяц. Яна яго прачытае, у гэтым ён будзе размаўляць з ёй.

Мой стан усё горшае, я ўжо не могу стрымліваць сваіх думак. Іх выгляд мае яго жонка? Ці не падобна яна да танклявай брунэткі таго боку каналу? Ці не набыў я на не права тым, што здарылася?

Калі-б тут сядзеў разам Канторэк! Калі-б мая маці бачыла мяне! Забіты, напэўна, пражыў-бы ўшчэ трыццаць год, калі-б я лепш запомніў дарогу назад. Калі-б ён прабег на два мэтры ўбаку, дык раз ляжаў-бы ў акопах і пісаў новы ліст сваёй жонцы.

Але далей я трапляю ў туپік: гэта лёс усіх нас; калі-б Камэрых, адставіў сваю нагу на дзесяць сантымэтраў убок, калі-б Гайе нахіліўся на пяць сантымэтраў ніжэй...

Маўклівасць працягваецца. Але я зноў гавару, я павінен гаварыць. Я размаўляю з ім і намаўляю яму:

— Таварыш, я не жадаў цябе забіць! Калі-б ты яшчэ раз скокнуў сюды і трymаўся разважна, я-б гэтага не зрабіў. Але раней ты быў для мяне толькі аддятненым разуменінем, толькі комбінацыяй, якая месьцілася ў мaim мазгу і патрабавала вырашэння. Гэтую вось комбінацыю я і зьнішчыў. Цяпер толькі я бачу, што ты такі-ж чалавек як і я. Я думаў пра твае ручныя гранаты, пра твой штых, пра тваю зброю, цяпер я бачу тваю жонку, твой твар і тое агульнае, што ёсьць у нас абодвух. Даруй мне, таварыш! Мы заўсёды дужа позна зауважаем на тое, на што варт' было зауважаць. Чаму нам не гаварыць заўжды, што вы такі-ж няшчасныя, як і мы, што вашыя маткі таксама непакояцца як і нашы, і што ў нас аднолькавы страх перад съмерцю, і аднолькавае скананыне і аднолькавы боль? Даруй мне таварыш, як мог ты быць мaim ворагам? Калі-б мы скінулі гэтую зброю і гэтую формавую вонратку, ты мог-бы быць гэткім-жя мaim братам, як і Кат і Альбэрт! Бяры ў мяне мае дваццаць год, таварыш, і ўстань, бяры больш, бо я ня ведаю, што мне цяпер рабіць!

Ціха, на фронце спакойна, чуден толькі трэск віntовачнай страляніны. Кулі кладуцца блізка адна ля аднай, стральба ідзе без пляну, але ўсё бярэцца на дакладны прыцэл. Выбрацца мне адсюль немагчыма.

— Я напішу тваёй жонцы,—кажу я съпехам мерцвяку,—я напішу ёй, яна павінна ўсё ведаць ад мяне. Я ёй скажу пра ўсё, што кажу зараз табе, яна не павінна пакутаваць, я хачу ёй дапамагчы, і тваім бацьком, і твайму дзіцяці.

Яго куртка яшчэ напалову расшпілена. Лёгка знайсці яго папернік. Але я не адважваюся адкрыць яе. Там салдацкая кніжка там яго імя. Пакуль я ня ведаю яшчэ яго імя, я, магчыма, яшчэ здолею на яго забыцца: час сатрэ яго вобраз. Але яго імя—гэта цывік, які ўваб'ецца ў мяне і ўжо ніколі нельга будзе яго выдзэрці. Ен будзе

месь моц усё аднаўляць у памяці, гэта заўсёды будзе прыходзіць і паўставаць прада мной.

Нарэшце, я трymаю ў руках яго папернік. Ён высьлізгае з маіх рук і раскрываецца. З яго выпадвае некалькі фотографій і лісты. Я зьбіраю і хачу іх зноў скласці, але цяжар, які цісьне на мяне, уся няпэўнасць майго становішча, голад, небяспека, гэтыя гадзіны, якія праведзены з мерцвяком, кідаюць мяне ў роспач, я хочу паскорыць развязку, павялічыць боль і скончыць з ім. Скончыць, як разъбліваеш аб дрэва руку, якая неасцярожна ные, на думаочы на тое, што будзе.

Там фотографія жанчыны і маленькой дзяўчынкі, маленькая аматарскія здымкі. Побач іх засунутых лісты. Я вымаю іх, спрабуючы прачытаць. Большасть я не разумею: мне цяжка разабраць, дый і кепска ведаю французскую мову. Але кожнае слова прасякае ў мяне яг стрэл у грудзі, як колатая рана.

Я страшэнна ўэрушаны. Але я ўсё-ж бачу, што пісаць да гэтых людзей, як я толькі што зьбіраўся, я не павінен. Гэта немагчыма. Я яшчэ раз гляджу на здымкі. Гэта не заможныя людзі. Я мог бы не называючы сябе пасылаць ім гроши, калі-б я потым мог што зарабляць. Я хапаюся за гэту думку: яна, прынамсі, дае мне невялікое апорышча. Гэты забіты звязаны з майм жыццём. Таму, каб выратаваць сябе, я павінен усё зрабіць, усё абыцца. Я сълепа абыцца, што я буду жыць толькі для "яго і яго сям'і",—вільготнымі вуснамі кажу я шантам яму гэтыя слова. Недзе глыбока крыеца надзея, што гэтак я адкуплюся і, магчыма, усё-ж выбиарусі адсюль: маленькая хітрыкі, якія пасылья заўсёды можна будзе пераглядзець.

Таму я разгортаю кніжку і шаволі чытаю:

— Жэрар Дзюваль, друкар.

Я пішу адрес алоўкам забітага на конвэрце і потым хутка засоўваю ўсё яму ў кішэню.

«Я забіў друкара Жэрара Дзюваль. Я павінен зрабіцца друкаром,—мігціць у мазгу зусім нэдарэчная думка,—друкаром, друкаром...»

Пасылья поўдню я спакайнею. Мой страх быў дарэмны. Імя больш не непакоіць мяне. Прыпадак мінае.

— Таварыш,—кажу я мерцвяку, але я кажу гэта ўжо з усёй разлучасцю,—сёньня ты, а заўтра я! Але калі я звырнуся, таварыш, я буду змагацца з тым, што загубіла нас абодвух: у цябе аднялі

жыцьцё, і ў мяне жыцьцё. Я абяцаюся табе, таварыш! Гэтага ніколі больш ня здарыцца!

Праменьні сонца падаюць наўскасяк. Я атрупеў ад зморы і голаду. Учараашні дзень уяўляецца мне як у імgle, я ўжо не спадзяюся выбрацца адсюль. Галава мая ідзе кругам, і я нават не зауважваю, што надышоў вечар. Пачынае зымяркацца. Цяпер мне здаецца, што вечар надыходзіць вельмі шпарка. Яшчэ адна гадзіна. Калі-б было лета, дык яшчэ тры гадзіны, і яшчэ адна гадзіна.

Раптам я пачынаю дрыжаць ад страху, што мне што-небудзь перашкодзіць звірнуцца. Я ўжо ня думаю пра забітага, цяпер ён мне зусім абыякавы. Раптам я паўнося прагай да жыцьця, і ўсё, што я парашыў раней, зьнікае. Толькі, каб не наклікаць зноў нишчасцьця, я мэханічна балбачу далей:—Я ўсё зраблю, што я табе абяцаў,—але цяпер я ўжо ведаю, што я нічога гэтага не зраблю.

Раптам мне ўспадае на думку, што мае таварышы могуць страляць у мяне, калі я буду паўзыці. Яны-ж ня ведаюць, што гэта я. Я буду крычаць, калі дойдзе да страляніны, каб яны мяне пазналі. Я буду ляжаць перад акопамі да таго часу, пакуль яны мне не адкажуць.

Першая зорка. На фронце, як і раней, спакойна. Я ўздыхаю і з хваляваньня гавару сам да сябе:

— Цяпер бяз глупстваў, Пауль, спакойна, Пауль, тады ты будзеш выратаваны, Пауль!

Калі я кажу сваё імя, мне здаецца, што гэта гаворыць нехта іншы, і слова мае набываюць нейкую ўладу нада мной.

Цемрадзь згусла. Маё ўзбуджэнне сьціхае. З перасыцярогі я чакаю першых ракет. Пасля я выпаўжаю з варонкі. На забітага я забыўся. Прэда мной распрасьцёрлася наступіўшая ноч і бледна асветленнае поле. Я зауважваю наступнае паглыбленьне. У той момант, калі съвятло гасцьне, я съпяшаюся туды, зноў абмацваю вачмі мясцо вясцьця, кідаюся ў наступную яміну, хаваюся, паўзу далей.

Я набліжаюся. Раптам пры съвяtle ракеты я бачу як пасярод дротавых загарожаў нешта соўгаецца. Я прытойваюся. У наступны раз я зноў бачу тое-ж самае. Гэта, бяспрэчна, таварыш з нашых акопаў. Але я съцерагуся да таго часу, пакуль не распазнаю нашых шлемаў. Тады я крычу.

Адразу чутно ў адказ маё імя:

— Пауль, Пауль!

Я зноў крычу. Гэта Кат і Альбэрт. Яны вышлі з наслікамі шукаць мяне.

— Ты не паранены?

— Не, не!

Мы спускаемся ў акоп. Я прашу есьді і прагавіта глытаю ежу. Мюлер дае мне папяросу. Я коратка рассказываю, што са мной здаравлася. У гэтым няма нічога нязвычнага; такія выпадкі бываюць часта. Адзіная цікавасць у гэтай гісторыі, тэта ночная атака. Але Кат аднойчы ў Расіі праліжаў два дні пазадзі рускіх позыцый, пакуль яму давялося дабрацца да сваіх. Пра забітага друкара я нічога не кажу.

Толькі наступнаю раніцою я ня съярпей. Я павінен рассказываць пра ўсё Кату і Альбэрту. Яны абодвы заспакойваюць мяне.

— Тут нічога ня зробіш, інакш ты ня мог абысьціся. На тое ты і тут!

Я спакойна слухаю іх, уцешаны іхняй блізкасцю. Якую бязглувальніцу разводзіў я там у варонцы?

— Зірні вось туды!—паказвае Кат.

Ля бруствера стаяць некалькі трапных стралкоў. У іх вінтоўкі з прыладжанымі да іх тэлескопамі для дакладнага прыцэлу, яны ўважліва азіраюць мясцовасць. Раз-па-разу ляскаюць стрэлы.

Пасыля мы чуем крыкі:

— Вось гэта трапіла!

— Бачыў, як ён падекочыў?

Сэржант Ольрых паварачваецца і ганарыста адзначае свой трапны стрэл. Ён занатоўвае ў сёньнешній стралковай ведамасці трох бязумных папады.

— Што ты на гэта скажаш?—пытаетца Кат.

Я матаю галавой.

— Калі ён будзе так меціць і далей, дык сёньня ён будзе ўвечары мець яшчэ адну стрыкатую птушку у пятліцы,—мяркую Крон.

— Або хутка будзе віцэ-фэльдфэблем,—дадае Кат.

Мы глядзім адзін на аднаго.

— Я-б ня стаў гэтага рабіць,—кажу я.

— У кожным разе,—гаворыць Кат,—табе карысна іменна ціпер паглядзець на гэта.

Сэржант Ольрых зноў падыходзіць да бруствера. Руля яго вінтоўкі паварачваецца з боку ўбок.

— Аб тваім выпадку табе няма чаго дарэмна траціць слова,—
заўважвае Альбэрт.

Я і сам цяпер не разумею свайго тагочаснага стану.

— Усё гэта здарылася толькі таму, што мне давялося тады так
доўга праляжаць з ім разам,—кажу я.—Нарэшце, вайна ёсьць вайна.
Ольрыхава вінтоўка ляскава суха і адрывіста.

X

Мне паshanцавала атрымаць добрае прызначэнне. У колькасці
васьмі чалавек мы павінны ахоўваць вёску, з якой выселены жыхары,
бо яна была пад дужа моцным абстрэлам.

Галоўным чынам мы павінны ахоўваць продуктовы склад, які яшчэ
ня вывезены. Харч для сябе нам даводзіцца здабываць самім. Для
гэтага мы цалкам здатныя людзі: Кат, Альбэрт, Мюлер, Т'ядэн, Леер,
Дэтэринг, усё наша аддзяленне. Толькі Гайне забіты. І ўсё-ж нам
паshanцавала, бо іншыя аддзяленыні мелі куды больш страт. На ква-
тэрну мы абіраем бетонавы склеп, у якім ёсьць спуск па лесьвіцы.
Уваход акрамя таго, заслонены спэцыяльнай бетонавай сцяной.

Цяпер мы разгортваем шырокую дзеянасць. Нам здарыўся вы-
падак адпачыць ня толькі целам, але і душой. Гэты выпадак мы
скарыстоўваем як мага, бо становішча вельмі сур'ёзнае, каб займацца
сантымэнтальнасцю. Гэта магчыма толькі да тэй пары, пакуль
справы ідуць ня зусім кепска. Нам не астаетца нічога іншага, як
параўніцца спраўнымі. Да таго спраўнымі, аж мне робіцца страшна,
калі на думку выпадкова ўспадзе што з мінулага, даваеннага часу.
Праўда, гэтыя думкі надоўга не затрымліваюцца.

Мы павінны як мага спакайней адносіцца да нашага становішча.
Таму мы карыстаемся з кожнага выгоднага выпадку, каб палацьвіць
яго, і ў непасрэднай блізкасці бяз жаднага пярэбару, пераплі-
таюцца ў нас жах і дурацкія жарты. Інакш мы ня можам, мы ўваход-
зім ва ўсё з галавой. Нават цяпер мы з палкай стараннасцю-
імкнёмся да таго, каб стварыць ідyllю, вядома ідyllю ненажэрлі-
васці і сну.

Перш за ўсё мы свой прытулак засыціаем матрацамі, якіх мы
нацяглі з пакінутых хат: салдацкі азадак таксама любіць зредку па-
сядзець на мяккім. Толькі пасярод памяшканья падлога застаецца
свабоднай. Потым мы здабываєм коўдры і пуховыя пасыцелі, цудоў-

ныя мяккія рэчы. На вёсцы ўсяго тэтага хапае. Мы з Альбэртам знаходзім складаны ложак з чырвонага дрэва, з балдахінам з блакітнага шоўку, аздобленага карункамі. Мы ўспацелі пакуль перанеслыяго, як малышы, але такой рэчы ніяк нельга ня ўзяць, бо усёроўна яна будзе пабіта, патрушчана знарадамі праз якіх два дні.

Я і Кат выпраўляемся ў маленъкую выведку па хатах. За кароткі час у нас ужо назьбіраўся тузін яек і два фунты даволі сьвежага масла. Раптам у адным з пакояў раздаецца трэск і скрэз съяні з گрукатам вылятае жалезнай печка, праносіцца паўз нас і на адлегласць, аднаго мэтру ад мене зноў вылятае праз другую съяні. Дзіве дзіры. Яна прыляцела з суседній хаты, у якую траціла граната!—Пашанцавала!—жартуе Кат і мы шпарым далей. Але адразу ж мы натапырваем вушы і кідаемся стрымгалоў. Мы спыняемся нібы зачараўаныя: у невялікім хлеве кратуюцца два жывых парася. Мы праціраем сабе вочы і зноў асьцярожна глядзім туды: дапраўды яны там. Мы хапаем іх—сапраўды два парася!

З іх выходзіць найцудоўны полудзень. На пяцьдзесят кроакаў ад нашай кватэры стаіць невялікі дом, у якім раней была офицэрская кватэра. На кухні гіганцкая пліта з двумя сыпічакамі, патэльнімі, рондлямі і катламі. Тут ёсьць усяго, нават у кладоўцы нарыйтавана дробна насечаных дроў,—сапраўдная утопія.

Зранку двое з нас пайшлі ў поле, каб пашукаць бульбы, морквы і маладога гароху. Мы раскашуем, мы плюем на консервы з прадуктовата складу. Мы хочам сьвежай гародніны. У кладоўцы ўжо ліжаць два качаны цвітной капусты.

Парасяты зарэзаны. Гэта зрабіў Кат. Да смажаніны мы хочам прыгатаваць бульбяныя крокеты. Але мы не знаходзім таркі для бульбы. Хутка мы далі рады. У бляшанцы мы цвіком прабіваем мноства дзірак і ў нас ёсьць тарка. Двое націгваюць грубыя пальчаткі каб не пашкодзіць сабе пальцаў аб тарку, двое 'шча чысьцяць бульбу. Такім парадкам справа хутка пасоўваецца наперад.

Кат бярэ на сябе прыгатаваныне парасят, моркавікі, гароху і цвітной капусты. Да цвітной капусты ён нават прыгатаваў белай падліўкі. Я смажу крокет, па чатыры адразу. Праз некалькі хвілін я ўжо прыстасаваўся так устрасаць патэльню, што гатовыя з аднаго боку крокеты падскокаўць угору, перакручваюцца ў паветры і зноў падаюць на патэльню. Парсюкоў пражым цалкам. Мы ўсе стаім наўкола іх, як на алтару.

Тымчасам да нас прыходзяць наведацца двое з радыё-роты, якіх мы ахвотна запрашаем да стала. Яны сядзяць у зальчыку, дзе стаіцу рояль. Адзін грае, другі сьпивае: «На Вээрэры». Ён сьпывае з пачуцьцём, але крыху з саксонскім акцэнтом. Ни гледзячы на гэта, пакуль мы татуем ля камінка ўсе гэтыя смачныя сітавы, сьпіванье захапляе нас.

Паступова мы зауважваем, што перацягнулі на сябе агонь. З наўральных балёнаў прыкметілі дым з нашага коміну і нас пачынаюць абстрэльваць. Гэта паганыя маленькія скорастрэлкі, якія пакідаюць малюпашэнкую дзірачку і так далёка і нізка падліваюць. Усё бліжэй чутно сьвістаныне вакол нас, але ня можам-жа мы кінуць свае сітавы. Разбураны гзыms. Два асколкі з візгатанынем ляцяць угару праз кухоннае акно. Хутка з смажанай будзе скончана. Але пражаныне крокетаў абцяжарваецца. Выбухі да таго набліжаюцца, што асколкі ўсё часцей луштуюць па сіценах дому і ўлятаюць у вокны. Кожнага разу, калі я чую набліжэныне знараду, я з патэльній і з крокетам апушчаюся на каленкі і прыгінаюся пад аконнай сіценкай. Пасыль я адразу выпростаюся і смажу далей.

Саксонцы кінулі іграць: асколак лучыў у рояль. Мы таксама памалу заканчваем сваю работу і організоўваем адступленыне. Пасыль бліжэйшага выбуху два чалавекі, нясучы рондаль з гароднінай, праўягаюць пяцьдзесят мэтраў, якія адлучаюць нас ад нашага прытулку. Мы глядзім як яны зынікаюць.

Зноў выбух. Усе нагінаюцца, а пасыль двое з нас выпраўляюцца з вялікім гладышом першакліснай бабовай кавы; яны дасягаюць затулку да наступнага выбуху.

Ціпер Кат і Кроц хапаюць наш шэдэўр—вязікую патэльню з румяннымі парасятамі. Скавытаныне, уклечаныне—і яны ўжо ім-чапца праз пяцьдзесят мэтраў па адкрытым полі.

Я дасмажваю свае апошнія чатыры крокеты; пры гэтым мne двойчы даводзіцца прыгінацца да падлогі, але нарэшце, у нас будзе на чатыры крокеты больш, а гэта мая ўлюбёная сітава.

Пасыль я бяру вялікую талерку з накладзенай на не гарой крокетаў і прытуляюся да дзывярэй. Скавытаныне, грукат, і вось я скачу наперад, тръмымаючы талерку ў абедзивюх руках і тулячы не да грудзей. Я амаль ля мэты, калі чую набліжэныне гуду. Я імчуся як алень, хаваючыся за бетонавай сіцянай. Асколкі шчоўкаюць па

съценках, я падаю па лесьніце ў сутарэньне, разбіваю сабе локці, але я на губляю ніводнага крокета, і не перакуліў талеркі.

А другой гадзіне мы пачынаем палуднаваць. Гэта цягнецца да шостай. Да палова сёмай мы п'ем каву—оффіцэрскую каву з продуктавага складу—і разам з тым курым оффіцэрскія папяросы і цытары—усё з таго-ж продуктавага складу. Роўна а палове сёмай мы пачынаем вячэрку. А дзесятай гадзіне мы кідаем косткі ад парасат за дзъверы. Потым у нас ёсьдз коняк і ром, зноў-жа з блаславёнага продуктавага складу, і зноў-жа доўгія, грубыя цыгары з залочанымі ярлычкамі. Т'ядэн кажа, што не хапае толькі аднаго: дзяўчатац і оффіцэрскага публічнага дому.

Позна ўвечары мы чуем мяўканье. Ля ўваходу сядзіць маленькая щэрай котка. Мы заманываем яе і кормім.

З гэтага ў нас зноў зьяўляецца апэтыт. Не перастаючы жаваць мы кладземся.

Але ўначы нам робіцца дрэнна. Мы зьелі задужа шмат тлушчу. Свежая малочная парасяткі дрэнна падзейнічалі на жывот. Пачынаецца бесъперастанская беганіна. Па два, па тры зараз сядзім мы са спушчанымі штанамі на дзядзінцу і сыплем праклёны. Мне самому давялося бегаць дзесяць разоў.

Калі трэцій гадзіны ночы мы б'ем рэкорд: усе адзінаццаць чалавек, варта і госьці, сядзяць адначасова на панадворку.

Хаты, што гарыць, бы паходнямі асвятляюць ноч. Гранаты падаюць і рвуцца. Абозы з амуніцыяй імчацца па вуліцах. І адзін бок продуктавага складу ўзарваны. Ня гледзячы на асколкі ад знарадаў, абозныя, як рой пчол, кідаюцца туды і цятнучы хлеб. Мы спакойна пазіраем на гэта. Калі-б мы началі сыпрацца, дык нас-бы ў лепшым выпадку пабілі. Таму мы робім інакш. Мы тлумачым ім, што мы—варта, бо з прычыны таго, што мы ведаєм дзе што ляжыць, мы прыносім ім консервы і абменьваем іх на тыя рэчы, якіх нам не хапае. Ці на ўсёроўна? Праз самы кароткі прамежак часу ўсё і так будзе разбурана знарадамі. Для сябе мы дастаем з складу шаколяды і ядзім яе цэлымі пліткамі. Кат гаворыць, што гэта карысна пры вольнасці.

Амаль чатыраццаць дзён мінае гэтак: у ежы, піцы і гандзюраныні. Ніхто нам не перашкаджае. Вёска паступова зьнікае пад грэннатамі, а мы жывем сабе ціха, спакойна. Паколькі яшчэ засталася

частка прадуктовага складу,—нам абыякава, і праста жадалася-б пра-
быць тут да сканчэнныя вайны.

Т'ядэн да таго далікатнее, што выкурвае цыгари толькі да па-
ловы. Ен фанабэрysta тлумачыць, што інакш ён не прызвычаены.

Кат таксама павесялеў. Першае, што ён кажа ўраныні:

— Эміль, прынесце ікры і кавы!

Мы наогул началі дужа пышыцца. Кожны лічыць другога за
свайго лёкай, гукае яго і загадвае.

— Кроп, у мяне чухаецца пад плюснай, спаймайце вош!—Пры
гэтым Леер працягвае яму сваю нагу нібы балерына, і Альбэрт цягне
яго за нагу ўгору па прыступках.

— Т'ядэн!

— Чаго?

— Можаце стаяць вольна, Т'ядэн! Паміж іншым, трэба казаць не
«чаго», а «чаго жадаеце». Так: Т'ядэн!

Т'ядэн адказвае сваёй улюблёной сакавітай лаянкай.

Мінула 'шчэ восем дзён і мы атрымліваем загад зьвярнуцца. Цу-
доўнае жыцьцё скончылася. Нас забіраюць два вялікіх грузавых
аўтомобілі. Яны высока напакаваны дошкамі. Але мы з Альбэртам
ухітраўаемся прыладзіць наверсе сваю пасыцель з блакітным шоў-
кавым бальдахінам, двумя матрацамі і каранкавымі капамі. У кож-
нага ў галовах ляжыць мех з харчовымі прыпасамі. Мы раз-па-разу
абмацваем іх, і пругкія каўбасы, банкі з лівэрнай каўбасой, кон-
сэрвы, папяросы,—усё тэта прымушае радасна трапяцца нашы
сэрцы. У кожнага з нас набрана па поўным мяху.

Акрамя таго Кроп і я раздабылі два чырвоных маштастовых
крэслы. Яны стаяць у ложку і мы сядзім на іх нібы ў тэатральнай
лёжкы. Над намі ў выглядзе балдахіну шоўк ад занавесу. У кожнага
у руцэ доўгая цыгара. Мы едзем і з сваёй вышкі азіраем аколіцы.

Паміж нас стаіць клетка для папугі, якога мы захапілі для нашай
коткі. Мы бярэм яе з сабой і яна ляжыць там перад міскай, поўнай
мяса і курніўкае.

Паволі коццяца грузавікі па дарозе. Мы съпяваем. Пазадзі нас
фонтанамі ўздымашающца выбухі ў зусім пакінутай цяпер вёсцы.

Праз некалькі дзён мы выступаем, каб ачысьціць адно мястэчка.
Па дарозе нам, сустракающца жыхары—уцекачы. Яны вязуць свае
манаткі ў тачках і дзіцячых вазочках, нясуць іх на ссыпіне. Іх постаці
пахілыя, твары поўны заклапочанацца, адчаю, съпешлівасці і па-

коры. Даеці павісьлі на руках матақ, часта старэйшая дзяўчынка вядзе малышоў, што кандыбаюць наперад і ўесь час азіраюцца назад. Некаторыя з дзяцей цягнуць свае мізэрныя лялькі. Праходзячы паўз нас, усе маўчаць.

Мы яшчэ ідзем у паходнай колёне. Французы ня будуть абстрэльваць вёску, адкуль яшчэ ня выйшлі сяляне. Але праз некалькі хвілін раздаецца выцьцё, зямля ўздрыгвае, чутны лямант: знарад трапіў у хвост процэсіі. Мы разбягаемся ўбакі і кідаемся на зямлю, але ў той-же момант я адчуваю, што пазбаўляюся таго напружання, якое ў часе абстрэлу заўсёды прымушае мене несвядома рабіць так, як трэба; думка: «Ты загінуў!» мільгае разам з даўкім, жудаснымі страхамі, і ў наступны момант нешта, бы прутам, выцяла мене па левай нозе, і я чую крык Альбэрта. Ён ляжыць побоч мене.

— Уставай хутчэй, Альбэрт! — кричу я, — бо мы ляжым на адкрытым полі, нічым не заслоненые.

Ён падскоквае і бяжыць. Я трymаюся ля яго. Нам трэба пералезыці праз жывую агарожу. Яна вышэй за нас. Кроп хапаецца за галіны, я бяру яго за нагу, ён ускрыкае, я падштурхваю яго і ён перакульваецца праз загарадзь. Адным скокам я съледам за ім і падаю ў сажалку, якая адразу ж за загарадзьдзю.

Нашы твары ablеплены багавіньнем і глеем, але ў нас добры прытулак. Таму мы апушчаемся ў сажалку да горла. Калі набліжаецца завываючы знарад, мы хаваемся з галавой.

Пасъля таго, як мы робім гэта з тузін разоў, мне робіцца ніякавата. Альбэрт таксама стогне:

- Давай пойдзем, а то я захліпнуся.
- Дзе ты паранены? — пытаюся я.
- Здаецца ў калена.
- Можаш бегчы?
- Думаю, мату.
- Тады наперад!

Мы дабягаем да дарожнай канавы і, скіліўшыся, бяжым усьцяж яе. Агонь гоніць нас. Вуліца ідзе ў кірунку да артылярыйскага дэпо. Калі яно выбухнє, дык ад нас не застанеца ні шматочкі. Таму мы бярэм новы маршрут — наўскасак поля.

Альбэрт збаўляе ходу.

- Бяжы, я цябе даганю, — гаворыць ён і кідаецца вобземлю.
- Я хапаю яго за руку і ўстрасаю яго.

— Уставай, Альбэрт! Калі ты зараз ляжыш, дык ня здолееш краунца. Хадзем, я цябе падтрымаю.

Нарәшце, мы дабягтаём да невялікага бліндажа. Кроп апушчаецца на зямлю і я перавязваю яго. Рана трохі вышэй за каленка. Потым я аглядаю сябе. Адна штаніна акрываўленая, рука таксама ў крыўі. Альбэрт перавязвае мяне сваім пакетам. Ён ужо ня можа кранудзі нагі і мы абодва зьдзіўляемся, як мы ногул змаглі прыбегчы сюды. Толькі страх мог прымусіць нас. Мы пабеглі-б нават і тады, калі-б у нас былі адвараныя ноті, на культышках.

Я яшчэ магу крыху паўзыці і агукаю павозку, што едзе паўз нас, якая нас і забірае. Яна поўна параненых. Тут санітарны яфрэйтар. Ён успырскае нам у грудзі сыроваткі супроць аслуянянення.

У палявым лазарэце мы дабіваемся, каб нас паклалі разам. Нам даюць рэдзенькай ژаціркі, мы яе пагардліва і прагавіта зьнішчаем, мы прызывычайліся да лепшага, але мы згаладалі.

— Ну, цяпер нас адправяць на радзіму, Альбэрт,—кажу я.

— Трэба спадзявацца,—адказвае ён.—Каб толькі ведаць, што ў мяне?

Боль узмацняецца. Перавязкі паляць, як полымен. Мы п'ем ваду кубак за кубкам.

— Наколькі рана вышэй ад калена?—пытаецца Кроп.

— Прынамсі на дзесяць сантымэтраў, Альбэрт!—адказваю я. На праўду-ж яна вышэй толькі сантымэтры на тры.

— Я цывёрда парашыў,—гаварыць ён праз некаторыя час,—калі ў мяне адрэжуць нагу, я скончу самагубствам. Я не хачу быць калекам.

Так ляжым мы з сваімі думкамі і чакаем.

Увечары нас нясуць у перавязачную. Я палохаюся і пачынаю аблімаркоўваць, што мне рабіць. Вядома, што дактары ў палявых лазарэтах вельмі скільны да ампутаций. Пры вялікай съпешнасці гэта куды лягчэй, чым рабіць складанае запісваньне. Мне ўспадае на думку Кемэрых. Я ні ў якім разе ня дамся пад хлёраформ, наваг калі мне прыдзецца патрушчыць пару чарапоў.

Тымчасам усё ідзе добра. Доктар керпаецца ў ране, ад гэтага ў мяне цёмана ў вачох.

— Не прыкідайцеся!—буркае ён і арудуе далей нажом. Інструменты мігцяць на съятле як злосныя зывяругі. Боль нясьцерпны.

Два санітары моцна тримаюць мяне за руکі, але мяне шанцуе вызваліць адну з іх і я акурат наважваюся ўдарыць ёй па дактаровы акулярах, але ён зауважвае і адскоквае.

— Захлёраформуйце гэтага хлапца! — кричыць ён шалёна. Я адразу заспакойваюся.

— Даруйце пан доктар, я буду ляжаць ціха, толькі не хлёраформуйце мяне!

— Ну, вось! — мармыча ён і зноў бярэцца за свае інструменты. Гэта балівы малады чалавек, ад сілы — трыццаті год, у рабацінні і з нейкімі брыдкімі акулярамі. Я зауважваю, што ён цяпер зьдзекваецца нада мной: ён доўга керпаецца ў ране і раз-по-разу пазірае па мяне праз акуляры. Я з усёй моцы сціскаю ручкі насілак: я хутчэй здохну, чым хоць раз хаўкну.

Ён выкалу паў асколак і кідае яго мне. Як я бачу, ён давольны маймі паводзінамі, бо цяпер ён клапатліва глядзіць на мяне і гаворыць:

— Заўтра падзеце дахаты.

Пасылья маю нагу заливаюць гіпсам. Калі я зноў ляжу разам з Кропам, — я кажу да яго, што заўтра, напэўна прыйдзе санітарны цягнік.

— Нам трэба пагутарыць з лазарэтным фэльдфэблем, каб нас паклалі разам, Альбэрт!

Мне ўдаецца пры дапамозе некалькіх ветлівых слоў даць фэльдфэблю дзьве цыгары з абручом пасяродку. Ён бярэ і пытаецца:

— У цябе можа 'шчэ ёсьць?

— Яшчэ добрыя прыгаршні, — кажу я, — а ў майго таварыша, — я паказваю на Кропа, — таксама. Мы ахвотна перадамо вам іх заўтра праз акно санітарнага цягніка.

Ён, вядома згаджаецца, зацягвае 'шчэ раз і кажа:

— Добра. Хай будзе так!

Уначы мы ні на хвіліну ня можам заснушы.

У нашай палаце сем чалавек. Адзін цэлую гадзіну сціпявае высокім, надтрэннутым тэнарам пеальмы, пасылья пачынае хрыпець.

Другі праходзіць з ложка да акна. Ён ляжыць перад ім, нібы хоча ў апошні раз паглядзець на волю, і там памірае.

Нашы насілкі стаяць на вагзале. Мы чакаем цягніка. Ідзе дождж, а на вагзале німа даху. Коўдры ў нас тонкія. Мы чакаем ужо дзьве гадзіны.

Фэльтфэбэль, як родная маци, спацяшае нас. Ни гледзячы на тое, што мне вельмі дрэйна, я не забываюся на наш плян. Я паказваю на пушачкі з цыгарамі і даю яму адну, як аванс.

У падзяку за гэта ён накрывае нас палаткай.

— Слухай, Альбэрт,—успамінаю я,—наш бальдахін і котка?

— І клубныя крэслы,—дадае ён.

Так, клубныя крэслы, абітыя чырвоным мошастам. Па вечарох мы сядзелі на іх як прынцы і зьбіраліся здаваць іх па гадзінах на пра-кат. За гадзіну папяросу. Мы-б мелі бесклапотнае жыцьцё і разам з тым рабілі выгодныя зьдзелкі.

— Альбэрт,—успадае мне на розум,—а нашы мяхі з ежай?

Мы задумваемся. Гэтыя рэчы прыдаліся-б нам. Калі-б цягнік адыходзіў на дзень пазыней, дык Кат, напэўна, адшукаў-бы нас і прыцягнуў нашы манаткі.

Пракліты лёс! У нас у жываце зацірка з муکі, нікчэмная лазарэтная ежа, а ў нашых мяхох смажаная сьвініна. Але мы да таго паслаблі, што ня можам нават доўга хвалявацца.

Калі прыходзіць цягнік,—нашы наслікі зусім мокрыя. Фэльдфэбэль сочыць, каб нас паклалі ў адзін вагон. Тут цэлая куча сясьцёр міласэрдзя.

Кропа кладуць унізе. Мянен паднімаюць, я мушу заніць койку над ім.

— Бронь божа!—схаминуўся я раптам.

— Чаго?—пытаецца сястра.

Я ўшчэ раз кідаю вокам на койну. Яна ўкрыта бялюткім палатном, невабражальна чыстым палатном, на якім бачны яшчэ зморшчы, зробленыя жалязкам. У процілегласць да гэтага мая кашуля ня мылася ўжо шэсцьць тыдняў і вельмі брудная.

— Можа вам самому няёмка легчы?—клапатліва пытаецца сястра.

— Гэта я змагу,—кажу я, аж успацеўшы,—але спачатку здымце пасыцельную бялізну.

— Чаму-ж?

Я здаюся сабе брудным яд сьвініня. Як-же мне легчы сюды?

— Ал-еж яно зробіцца...—не адважваюся я сказаць.

— Крыху брудным?—пытаецца сястра, падбадзёрваючы міне.—Гэта нічога: мы пасъля ўсё памыем.

— Не, ня ў тым справа,—кажу я, хвалюючыся.—Я не падрыхтаваны да такога націску культуры.

— За тое, что вы там ляжалі ў акопах, наўежо мы не памыем насьцельнай бялізны для вас? — Гаворыць яна далей.

Я тляджу на яе. Яна прывабна і малада, чиста вымыта, як усё тут. Нельга дашь веры, што гэта прызначана не для аднаго офіцэрства, таму адчуваеш сябе ніякавата і нібы пад пагрозай.

Гэтая жанчына дапытваецца далей, таму я вымушаны пра ўсё сказаць.

— Гэта дзеля... — Я абсякаюся. Мусіць-жа яна зразумець у чым справа!

— Дык што-ж урэшце?

— Дык-жа вошы! — выпальваю я нарэшце.

Яна съмлецца.

— Хай і яны пажывудь на сваю шацеху.

Ну, ціпер мне ўсёроўна. Я забіраюся на койку і ўкрываюся коўдрай. Чысьці рука коўзае па маёй коўдры. Гэта фэльдфэбэль. Ён забірае з сабой цыгары.

Праз гадзіну я заўважваю, што мы пæхалі.

Уначы я абуджаюся. Крап таксама кратаетца. Цятнік памалу коўцца па рэйках. Як і раней ўсё незразумела: койка, цятнік, дзхаты.

Я кажу шэлтам:

— Альбэрт!

— Ага?

— Ты на ведаеш, дзе прыбіральня?

— Мне здаецца за тымі дзьвірами направа.

— Я пайду пагляджу.

Цёмна. Я абмацваю край койкі і спрабоўваю паволі зълезыці. Але мая нага не знаходзіць апорышча, я звалъваюся далоў. Гіпсавая нага толькі перашкаджае, і я з трэскам падаю на падлогу.

— Пракляцце! — кажу я.

— Ты выцягнёся, — пытаецца Крап.

— Ты, здаецца, чуё, — буркаю я. — Мой чэррап!

У канцы вагона адчыняючы дзверы. Уваходзіць сястра з сывітлом і бачыць мяне.

— Ён скінуўся з койкі. Яна мацае мой пульс і дакранаецца рукой да ілба.

— У вас няма палу.

— Няма, — эгаджаюся я.

— Вам чаго прысынілася? — пытаецца яна ў мяне.

— Так, быццам,—ухіляючыся я.

Тады зноў пачынающа роспты. Яна глядзець на мяне сваімі сьветлымі вачыма, уся яна чистая і цудоўная. Тым цяжэй мне ёй сказаць чаго мне, уласна кажучы, трэба.

Мяне зноў падымаюць на гару. Гэта можа сумна скончыцца. Калі яна пойдзе, я зараз-жа паспрабую зълезыці. Была-б гэта старая жанчына, тады лягчэй было-б сказаць ёй, але яна зусім маладзенская, ёй ад сілы дваццаць пяць год. Не, я не могу ёй гэтага сказаць!

Але тут Альбэрт пасабіў мне. Ён не саромеецца, ды, урэшце, справа не аб ім. Ён гукае сястру. Яна абарочваецца.

— Сястра, ён хацеў...—Але і Альбэрт ня ведае як яму падалікатней сказаць. Там, на фронце, усё гэта называюць сваімі назвамі, але тут, у прысутнасці такой дамы... Але раптам ён успомніў школьні час і хутка сканчвае:—Яму трэба выйсьці, сястра!

— Ах, вось яно што!—гаворыць сястра.—Дык для гэтага яму ня трэба было з гіpsавай павязкай вылазіць з койкі. Вам чаго трэба?—зварачваеца яна да мяне.

Я съмяртэльна нападоханы гэтым новым зваротам, бо я ня маю нікага ўяўлення як гэтыя рэчы называюцца на мэдычнай мове. Сястра пасабляе мне:

— Маленькае ці вялікае?

Якая ганьба! Я ўкрываюся потам, як малпа, і кажу зъянтэжана.

— Так.. толькі маленькае.

Мне даюць бутэльку. І то добра! Праз некалькі тадзін я ўжо не адзін, а наступнага дня мы да гэтага ўжо прызычайваемся і без сораму патрабуем тое, што нам трэба.

Цягнік пасоўваеца марудна. Часам ён спыняеца і выгружаемерцьвякоў. Ён спыняеца часта.

У Альбэрта пал. Я адчуваю сябе так сабе. Болі ёсьць, але буды горш тое, што пад гіpsаванай павязкай, напэўна, поўзаюць вошы. Съверб нясьцерпны, а пачухацца я не могу.

Дні мігаюць у дримоце. Паўз вокны паволі пльве ляндшафт. Трэцій начы мы прыбываєм у Гэрбэншталь. Я даведваюся ад сястры, што Альбэрта будуць выгружать на наступнай станцыі, з прычыны таго, што ў яго пал.

— Як далёка ідзе гэты цягнік?—пытаюся я.

— Альбэрт, мы застаемся разам,—кажу я.—Вось пабачыш!

Пры наступным абыходзе сястры я знарок доўга затрымліваю дыханье. Галава мая робіцца барвянай. Сястра спыняецца.

— У вас баліць што?

— Ага,—стогнучы кажу я,—раптам забалела!

Яна дае мне тэрмомэтр і ідзе далей. Я ня быў-бы вучном Ката, калі-б ня ведаў як тут зрабіць. Салдацкія тэрмомэтры не разылічаны на дасьведчаных франтавікоў. Трэба толькі падагнаць жывое срэбра ўгору, тады яно застанецца на тым-жэ ўзоруні ў цененъкай трубцы і ўжо ня спусьціцца.

Я засоўваю тэрмомэтр пад паху наўскасяк уніз і ўесь час стую па ім пальцам. Такім чынам я падгняню жывое срэбра ўгору.

Выходзіць 37,9 градуса. Але гэтага мала. Асьцирожназ набліжэнне запалкі дае 38,7 градуса.

Калі сястра прыходзіць, я надзвычайно дыхаю няглыбока і пaryuna, гляджу на яе нярухомыі вачыма, непакойна варочаюся і шапачу:

— Я не могу гэтага больш съярпець!

Яна аднатоўвае мяне на нейкай пісульцы. Я добра ведаю, што бяз шильней патрэбы ня ўскрыюць маёй гіпсавай павязкі.

Мяне выгружаюць разам з Альбэртам.

Мы ляжым у шпіталі абодвы ў аднай палаце. Лазарэт перапоўнены раненымі з нашага цягніку. Шмат цяжка паражаных. Сёння мы тут не праішлі агляду, таму што не хапае дактароў. Па корыдоры насыпніна соўгаюцца вазкі на гумовых калёсіках, і на кожным з іх хто-небудзь ляжыць. Пагана ляжаць вось гэтак, выпрастаўшыся на ўесь рост! Добра ёщэ, калі ўдасца заснуць!

Ноч праходзіць трывожна. Ніхто ня можа заснуць. Пад раны мы пакрысе апушчаемся ў дрымоту. Я прасынаюся, калі ўжо зусім ідна. Дзъверы адчынены і з корыдору да мяне даходзяць галасы. Ішыя таксама прачнуліся. Адзін, які быў тут ужо некалькі дзён, тлумачыць нам у чым справа:

— Тут, у корыдоры, сёстры ўраныні зьбіраюцца на малітву. А каб і вы атрымалі сваю долю, яны адчыняюць дзъверы.

У іх, вядома, самыя лепшыя замеры, але нас мучачь нашыя раны і галоўны бол.

— Як неразумна!—кажу я.—Толькі ўдалося заснуць...

Альбэрт стогнє.

Я прыходжу ў шал і крычу:

— Цішэй, вы, там!

Праз хвіліну ўваходзіць сястра, апранутая ў чорнае з белым.
Яна падобна да прыгожай грэлкі кавы.

— Зачынене-ж дзъверы, сястра!—гаворыць нехта.

— Там моляцца, таму і дзъверы адчынены,—пярэчыць яна.

— Але нам яшчэ хочацца спаць!

— Лепш маліцца, чым спаць.—Яна стаіць і наіўна пахмыляецица.
Да таго-ж, зараз ужо сёмая гадзіна.

Альбэрт зноў стогне.

— Зачыніць дзъверы!—крычу я.

Яна зусім зьблітэжылася; відаць, гэтага яна ня можа съдзяміць.

— Дык моляцца-ж таксама і за вас...

— Усё адно. Зачыніць дзъверы!

Яна зьнікае і пакідае дзъверы адчыненымі. Зноў чутны літаныі.
Я зўсім шалею і кажу :

— Я лічу да трох. Калі да тэй пары ня спыніцца, я швырну
чым пападзе!

— Я таксама,—абвяшчае яшчэ нехта.

Я хапаю бутэльку, добра цэлю і кідаю яе праз дзъверы ў коры-
дор. Яна покае на тысячу асколкаў. Літаныне прышыняеца.

Зьяўляецца цэлы натоўп сасыцёр, якія пачынаюць лаяцца.

Яны выходзяць. Таі маленькая, што прыходзіла раней, зьнікае
апошній.

— Паганцы!—шчабечা яна, але ўсё-ж зачыніе дзъверы.

Мы перамаглі.

А поўдні прыходзіць начальнік шпіталю і пачынае крычэць на
час. Ён страшыць нас цытадэляй і шмат іншым. Праўда, начальнік
шпіталю гэта тое самое, што і начальнік продуктавага складу, хоць
і посіць доўгую шаблю і пагоны, але зьяўляецца, уласна казучы,
толькі чыноўнікам, і нават новабранец ня прымае яго ўсур'ёз за вай-
скоўца. Таму мы даём яму казаць колькі ён хоча. Што, уласна каз-
учы, можа здарыцца?

— Хто кінуў бутэльку?—пытаеца ён.

Раней, чымся я пасыплюю вырашыць—ці адгукнуцца «ні» нехта
гаворыць:

— Я.

На койцы прыўзьнімаецца чалавек з ускудлачанай барадой. Усе дзіўлены з таго, што ён бярэ віну на сябе.

— Вы?

— Ага! Я быў узрушаны тым, што нас дарэмна абудзілі і ня маў над тым, што я раблю.

Ён гаворыць, як па-напісанаму.

— Як вас зваць?

— Ландвэрц Юзэф Гамахер.

Начальнік адыходзіць.

Усе ледзь стрымліваюць цікавасць.

— Чаму ты сказаў на сябе? Гэта-ж ня ты зрабіў!

Ён усміхаецца.

— Гэта-ж ня важна. У мяне ёсьць «паляўнічае пасъведчаныне».

Гэта аразумела, вядома, кожнаму. Хто мае такое «паляўнічае пасъведчаныне», той можа рабіць усё, чаго ён захоча.

— Так,—расказвае ён,—у мяне былі параненныні ў галаву, і сяль мне выдалі пасъведчаныне, што часамі я трачу прытомнасць. Эта вельмі выгодна. Мяне нельга раздражаць. Дык мне з гэтага чога ня будзе. Давядзеца яму як сълед пазлаваць! А сказаў я сябе таму, што кіданыне бутэлек мяне дужа пачешыла. Калі яны ўтра зноў адчыняць дзъверы, дык мы пачнем зноў.

Мы вельмі рады пакуль з намі Юзэф Гамахер, мы можам зыкаваць.

Потым за намі прысылаюць бязгучныя плоскія вазкі. Павязкі рысталі да ран. Мы выем як быкі.

У нашай палаце ляжыць восем чалавек. Самае цяжкае параныне ў цёмнавалосага кучаравага Пэтэра. У яго прастрэлена лёгкіе. У Франца Вэхтэра, які ляжыць побач мяне, прастрэлена рука. Пачатку рана не здавалася сур'ёзнай. Але на трэцюю ноч ён крывіць нам, каб мы пазванілі. Яму здаецца, што павязка ў яго праокла ад крыві.

Я моцна званю. Начная сястра ня прыходзіць. Мы прымусілі яе шмат папрацаваць увечары: нам усім былі накладзены сувежыя павязкі, пасяль гэтага мы адчувалі страшнныя боль. Адзін патрабаваў, каб яго нагу паклалі вось так, другі—гэта, трэці прасіў вады. Цівертаму трэба было падладзіць падушку; тоўстая старуха-пастра начала, нарэшце, бурчэць і ляснула дзъвярыма. Цяпер яна

напэўна думас, што нам зноў трэба нешта накшталт таго, і дзел таго ня ідзе.

Мы чакаем.

Пасьля Франц гаворыць:

— Пазвані вось 'шчэ раз!

Я званю. Яе ўсё яшчэ няма. У нашым аддзяленыні толькі аднадзяжурная сястра, можа яна якраз занята ў іншых палатах.

— Ты ўпэўнены Франц, што ў цябе крывавацячэнне?—пытаюся я.—Інакш мы нагукаем на сябе бяды.

— Мокра! Ці ня можа хто запаліць съятло?

Але і гэта таксама не ўдаецца. Выключальнік знаходзіцца на дзывярэй і ніхто ня можа ўстаць. Я націскаю вялікім пальцам кнопку эванка да той пары, пакуль палец не зьнямеў. Можа сястра заснула. У іх да таго шмат работы, і ўсе яны дужа змардаваныя. Да шчэ гэтая штодзенныя малітвы.

— Ці не пачаць кідаць бутэлькамі?—пытаецца Юзэф Гэмахер, які мае «паляўнічае пасьведчанье».

— Гэтага яна ўжо напрэчна не пачуе!

Нарэшце адчыняюцца дзъверы. Уваходзіць сястра, заспаная, і агледзеўшы павязку Франца, яна пачынае съпяшацца і крычаць:

— Чаму-ж ніхто не паведаміў пра гэта?

— Мы званілі! А хадзіць ніхто з нас ня можа.

Ен страціў шмат крыві і яму робяць перавязку. Раніцою мы бачым яго твар, ён загастрыўся і зжаўцеў, а ўвечары ён меў зусім здаровы выгляд. Цяпер сёстры прыходзяць да нас часцей.

Іншы раз дзяжураць дапаможныя сёстры Чырвонага Крыжу. Яны дабратлівыя, але недастаткова спрытныя. Перасыцілаючы пасьцель яны часта прычыняюць боль і тады так палохаюцца, што робяць яшчэ бальней.

Манашкі больш надзейныя. Яны ведаюць, як трэба брацца за хворага. Нам хацелася-б, каб яны былі крыху весялейшымі. У некаторых з іх ёсьць, праўда, крыху гумару. Гэтая проста чароўныя. Хто з нас ня зробіць любой паслугі сястры Ліберціне, гэтай чудоўнай сястры, якая здольна адным сваім выглядам узъніць настрой ўсёй палаты, ледзь яна толькі зьявіцца ў дзъяврох? І такіх тут некалькі. Для іх мы гатовы былі-б ісьці ў агонь і ў ваду. Наогул скардзіцца нельга: сёстры ставяцца да нас тут, як да цывільных. Калі ўспамінаем гарнізонныя лазарэты, дык робіцца проста страшна.

Франц Вэхтэр ня можа ачуняць. Аднойчы яго ўвозяць і ён ужо
маш не виртаецца. Юзэф Гамахер тлумачыць:

— Яго мы ўжо больш ня бачым. Яны адvezылі яго ў палату для
съяротных.

— Якая палата съяротных? — пытаецца Кроп.

— Палата мерцьвякоў.

— Што гэта?

— Маленькая палата пры канцы корпусу. Туды перавозяць тых,
то знаходзіцца пры съмерці. Там дзъве койкі. Яе ўсе так і назы-
ваюць: «палата паміраючых».

— Але навошта яны гэта робяць?

— Каб потым было менш клопату. Акрамя таго, гэта выгадней,
побач пад'ёмная машина ў трупярню. Магчыма, яны робяць яшчэ-
та дзеля іншых, каб ніхто не паміраў у агульной палаце. Ды ім-
зручней даглядаць за ім, калі ён ляжыць адзін.

— Але ён сам?

Юзэф паціскае плячыма.

— Звычайна ён больш нічога не зауважвае.

— І кожны ведае пра гэта?

— Хто тут доўга быў, вядома ведае.

Па поўдні на койку Франца Вэхтэра кладуць новага параненага.
раз некалькі дзён яго таксама вывозяць. Юзэф робіць шматзначны-
ст. Яшчэ шмат іншых прыносяць да нас і праз кароткі час зноў
носяць.

Часам ля коек стаяць родныя. Яны плачуць або памалу, саромя-
ся, размаўляюць. Адна старая жанчына ніяк ня хоча адыходзіць;
ежельга ёй тут быць праз усю ноч. На заўтра яна прыходзіць
на рана, але ўсё-ж дужа позна: калі яна падыходзіць да койкі, там
во ляжыць другі. Ёй трэба ісьці ў трупярню. Яблыкі, якія яна пры-
сла, яна аддае нам.

Маленькаму Пэтэру ўсё горш і горш. Крывая яго тэмпературы
плядае вельмі брыдка, і нарэшце, да яго койкі пад'яжджае вазок.

— Куды? — пытаецца ён.

— У перавязачную.

Яго паднімаюць. Але сястра схібіла: яна бяра з кругу яго фор-
менную куртку і кладзе яе ў вазок, каб ня прыходзіць другі раз. Пэтэр
разу съязміў у чым справа і хоча выбрацца з вазка.

Яны трymаюць яго. Ён ціха крычыць: у яго-ж прастрэленое лёгкае..

— Я ня хочу ў палату съміротных!

— Мы-ж влзем вас на перавязку.

— Тады навошта вам мая куртка?—Ён ужо ня можа казапації Асіплы ўсхаляваны, ён шапоча:

— Хочу застасца тут!

Але яны не адказваюць і вывозяць яго. Ля дзывярэй ён хоча вы прастасца. Яго чорная галава ўстрасаецца, вочы поўныя сълёз.

— Я зъвярнуся! Я зъвярнуся!—крычыць ён.

Дзыверы зачыняюцца. Мы ўсе ўзрушаны, але маўчым. Нарэшце Юзэф гаворыць:

— Так шмат хто казаў, але калі туды патрапіш,—капут!

Мянэ опэруюць і два дні ў запар мянэ ванітуе. Косьці ня хочуць зрасціся, як гаворыць лазарэтны пісар. У другога косьці зрасціся няправільна і іх давялося разломіваць зноў. Вось гэта гора, ды гора!

Сярод новых параненых два маладых салдаты з плоскімі плюснамі. Пры абыходзе старэйшы доктар выкryвае гэта і з бачным задаваленнем спыняеца.

— Мы гэта паправім,—гаворыць ён,—мы толькі зробім маленскую операцыю і ў вас будуць здаровыя ногі. Аднатуйце сястра!

Калі ён пайшоў, усезнаючы Юзэф папярэджвае:

— Не давайце сябе опэрываць. Гэта толькі навуковае вирозанье старога. Ён так і накідаецца на кожнага, у каго зауважвае гэтую загану. Ён зробіць вам операцыю плоскай ступні і ў вас, прайдзе потым гэтай заганы ня будзе, затое вы будзеце крываногім і працую жытку будзеце хадзіць абапіраючыся на кійкі.

— Дык што-ж нам рабіць?—пытаецца адзін з параненых.

— Адмовіцца. Вы тут каб лячыць свае раны, а ня плоскія ступні. Хіба ў вас на фронце ня было плоскіх ступней? Ну, вось бачыце. Зараз вы яшчэ можаце хадзіць, але потым, як вы пабудзеце старога пад нажком, вы зробіцесь калекамі. Яму патрэбны матэрый для досыледаў, для яго вайна, як і для ўсіх дактароў,—найлешы ча Зірнеце вось у ніжнє аддзяленыне: там поўзае тузін людзей, які ён опэрываў. Некаторыя тут з чатырнаццатага і пятнаццатага год па некалькі ўжо год. Ніводзін з іх ня ходзіць лепши, чымся ранен, а амаль усе—горш. У большасці ногі ў гіпсе. Праз кожныя паўгодзіні ён зноў іх ловіць і ламае ім косьці. Кожны раз ён упэўнівае,

япер добры вынік. Сыцеражэцеся! Ён ня мае права рабіць гэта, алі вы адмовіцеся.

— Ах, сябра,—таворыць стомлена адзін з іх,—леліш ужо ногі, чымся чэрап. Хіба ведаеш, што з табой здарыцца, калі зноў трапіш позыцы? Хай робяць што хочуць, абы мне звярнуцца дахаты! Лепш крывыя ногі, чым съмерцы.

Другі з іх, малады чалавек нашага ўзросту, не згаджаецца. аступнай раніцою галоўны доктар загадвае прывезьці абодвух ужні паверх і ўгаворвае, і дае іх да тэй пары, пакуль яны абодві е згаджаюцца. Што-ж яны могуць зрабіць? Яны простыя радавыя, ён—важная птушка. Іх прыносяць назад захлёраформаванымі.

З Альбэртам справы брыдкія. Яго забіраюць і робяць ампутацію. Яму адразаюць нагу па съязгно. З тэтага дня ён амаль зусім размаўляе. Аднойчы ён таворыць мне, што застрэліцца, калі пры будзе зноў яго рэвольвэр.

Прыбывае новы транспорт. У нашу палату паступае два съляных. Адзін з іх малады музыкант. Сёстры, калі яны яго кормяць, іколі ня маюць ля сябе нажа: ён неяк выхапіў у аднэй з іх нож. Гледзячы на гэтыя перасьцярогі, адбываецца наступнае: увечары, алі яго кармілі, сястру паклікалі ад яго койкі; яна пакінула талерку відэльцам на яго століку. Ён вобмацкам знайшоў відэлец, схапіў то і з усіе сілы ўстраміў яго сабе ў грудзі, насупраць сэрца, потым хапіў бот і як мага давай біць ім па ручы відэльца. Мы клічам па паратунак. Спатрэбілася трое людзей, каб адабраць ад яго відэлец. Тупыя канцы пасыпелі прасякнучы даволі глыбока. Ён празноч так лае нас, што ніхто ня можа заснуды.

Ураныні ў яго прышадак гістэрыкі.

Зноў апаражняюцца койкі. Дні ідуць за днямі ў болі і страху, стогнах і крыках. Нават наяўнасць пакояў съмяротных не дапагае, іх не хапае; людзі паміраюць па начох і ў нашай палаце. Эта адбываецца хутчэй, чымся сёстры пасыплююць зауважыць набліжэнне съмерці.

Але аднойчы дзіверы адчыняюцца, уяжджае ціхі вазок. На ім ледны, скуднелы, урачыста ўсьяддае са зблытанымі, цёмнымі, кучавымі валасамі Пэтэр. Сястра Ліберціна, зъяючы, падсоўвае Пэтэра да яго ранейшай койкі. Ён звярнуўся з палаты съмяротніцай. Мы даўно лічылі яго памёршым.

Ён азіраеща:

— Што вы на гэта скажаце?..

І нават Юзэф павінен згадзіцца, што гэткі выпадак ён бачыў упяршыню.

Паступова некаторым з нас дазваліаюць уставаць. Я таксама атрымліваю мыліцы, каб сяк-так кандыбаць. Але я мала імі карыстаюся: я не магу зносяць Альбэртавага погляду, калі я перасоўваюся па пакоі. Ён глядзіць съследам за мной такімі дзіўнымі вачыма... Таму я іншы раз праціскаюся ў корыдор; там я магу спакойна рухацца.

Паверхам ніжэй ляжаць параненны ў жывот, у сьпіну, у галаву ампутаваныя на абедзьве ногі. У аддзяленыі направа—паранены ў сківіцы, атручаны газамі, паранены ў нос, вуши, горла. Налева—съляпны і паранены ў лёгкія, у лагво, у суставы, у ныркі, машонку, у жывот. Тут толькі даведваемся, куды можа быць паранены чалавек...

Двое паміраюць ад аслуپянення. Скура іх робіцца зъмярцьвелай, усе канџавіны застываюць, жывуць толькі адны вочы. У шматакіх параненых пашкоджаная частка цела вісіць у паветры, яе падтрымлівае адмысловая падпорка; пад рану кладзецца мяднічка, куды съцякае гной. Праз кожныя дзі́ве або тры гадзіны пасудзін апаражняюць. Іншыя ляжаць у выпростольных павязках з падвесным грузам. Я бачу кішачныя раны, якія зайдзены поўны калам.

Лазарэтны пісар паказвае нам рэнтгенаўскія здымкі патрущчых галёначных костак, накаленінці і лучкоў.

Здаецца неверагодным, што над такім паниматаным целам яшчэсьць чалавечы твар, у якім адлюстроўваецца штодзеннае цячэнне жыцця. Але ж гэта толькі адзін лазарэт, толькі адзін лекавы пункт, а іх-же сотні тысяч у Нямеччыне, сотні тысяч у Францыі, сотні тысяч у Расіі. Як бяз сэнсу усё тое, што калі-небудзь людзі пісалі рабілі, думалі, калі магчыма вось усё гэтае. Усё было хлусьней драбніцамі, калі культура тысячагодзьдзяў на здолела адхіліць то, што цягнула за сабой праліццё такога ліку струменінні крыставарэнніе соцень тысяч такіх карцераў пакуты. Толькі лазарэт паказвае, што значыць вайна.

Я малады, мне дваццаць год, але аб жыцці я ня ведаю нічога: акрамя распачы, съмерці, жудасці і пераплащення найбяссынскіх бесклапотнасці з бяздонынем пакуты. Я бачу, як народы нацко-

юцца адзін на аднаго і моўчкі, ня ведаочы што робяць, тупа, слухмяна і бязьвіна забіваюць. Я бачу, як вялізарнейшыя вучоныя разумы сусьевету вынаходзяць сродкі і словы, каб зрабіць усёта яшчэ больш утончаным і зацяглым. І разам са мной бачадъ гэтае людзі маіх гадоў—у нас і там, на тым баку фронту, і разам са мной перажывае гэта ўсё маё пакаленне на ўсім сьвеце.

Што пачнуць рабіць наши бацькі, калі мы паўстанем, пойдзем іх і патрабуем іх да адказу? Чаго чакаць ім ад нас, калі надыдзе с, што скончыцца вайна? На працягу шматлікіх год нашым адзінам жаданнем было забойства—гэта было нашай мэтай і нашай насьцю. Нашае веданне жыцця абмяжоўвалася съмерцю. Чаго мы могуць чакаць паслья гэтага? І што-ж будзе з нас?

Самы старэйшы ў нашай палаце—Левандоўскі.

Яму сорак гадоў і ён ужо дзесяць месяцаў ляжыць у нашым шпілі з цяжкім параненнем у живот. Толькі за апошнія тыдні ён столькі ачунияў, што, скурчыўшыся, крыху жандыбае.

Вось ужо некалькі дзён, як ён вельмі хвалюецца. Яго жонка напіла яму з маленькага мястэчка ў Польшчы, дзе яна жыве, што яна запасіла досыць грошай, каб прыехаць да яго.

Яна ўжо ў дарозе і з дня на дзень павінна прыехаць. Левандоўскі страціў апэтыт да ежы, нават чырвоную капусту са смажанай ўбасой ён, ледзь крануўшыся яе, аддае іншым. Ён увесел час бегас лістом па палаце, кожны з нас ужо прачытаў яго па некалькі разоў, бок ведае колькі разоў праглядаліся паштовыя штэмпелі, ужо дзьль-ледзь можна прачытаць напісанасе,—столькі там тлустых плям съядоў ад пальцаў, і адбываецца тое, што нязьбежна павінна было адбыцца: у Левандоўскага ліхаманка і ён зноў прымушаны ў пасыцель.

Ён два гады ня бачыў сваёй жонкі. У яе за гэты час нарадзілася ўцё, і яна вязе яго з сабой. Але Левандоўскага цікавіць нешта іншое. Ён спадзіваўся, калі прыме дазвол на шпацир. Бо зусім ясна: пабачыцца—гэта дужа добра, і калі сустракаешся з жонкай паслья такога доўгага расстаннія,—очацца іншага. Усё гэта Левандоўскі на працягу доўгіх гадзін абтаркоўваў разам з намі—на вайсковай службе з гэтых рэчаў сакрэту і робяць. Ніхто ня бачыцца у гэтым нічога дрэннага. Тыя з нас, якія ўжо атрымліваюць дазвол выходзіць, паказалі яму некалькі

затулкаў у горадзе, у садох і парках, дзе ніхто не перашкодзіць адзін нават паведаміў аб адным маленъкім пакойчыку.

Але навошта ўсё гэта? Левандоўскі ляжыць у пасыцелі і яго асільваюць клопаты. Жыцьцё для яго страціць усю прывабнасць калі прапусціць гэты выпадак. Мы ўпішаем яго і абяцаем што як небудзь уладзім гэтую справу.

Наступнага дня, па поўдні, зьяўляецца яго жонка, маленькая забітая жанчына, з перапалоханымі птушкамі вачымі. На ёй нейкай чорной накідка з зморшчамі і фальбонамі; бог ведае, ад каго ёй засталося ў спадчыну гэта ўбранье!

Яна ціха нешта мармыча і нісьмела спыняеца ў дэзвярох. Яе палохает, што нас тут шасьцёра мужчын.

— Ну, Мар'я! — гаворыць Левандоўскі, у хваляваньні глытаючы паветра і кратаяучы кадыком. — Можаш спакойна зайсьці, яны цябе не абраязць.

Яна абыходзіць нас і кожнаму дае руку, пасыля яна паказвае дзіцёнка, які ўжо паспей запэцкаць полкі. У яе вялікая вышываная пачеркамі сумка. Яна вымае з неё чистую хустку і лоўка перакладвае дзіцё. Гэтым яна перамагае першае замяшанье, і яны абодва пачынаюць гутарыць.

Левандоўскі хвалюеца і ўсё зноў і зноў з выражам страшэннай распачлівасці глядзіць на нас сваімі круглымі пукатымі вачымі.

Час якраз памысны: доктарскі абход скончыўся, у торшым выпадку ў палату можа прыйсці толькі сястра. Адзін з нас ідзе на корыдор паглядзець, што робіцца. Ён звяртаецца і ківае галавой.

— Ніводнага сабакі ня бачна! Ну, скажы ёй Ёган, ды съпяшай!

Яны перамаўляюцца на сваёй мове. Жанчына чырванее і выглядае зьблітэжана. Мы добрадушна пасмейваємся і робім рукамі абыякавыя гэсты: тут, маўляў, німа чаго сароміцца. Да д'ябла ўсе забабоны: яны створаны для іншага часу. Вось ляжыць столляр Ёган Левандоўскі, знявецаны салдат, і вось яго жонка. Хто ведае, калі ён з ёй пабачыцца зноў? Ён хоча ёй аўладаць і будзе ёю валодаць вось і ўсё.

Два чалавекі становяцца за дэзвярыма, каб затрымаць сястру калі яна выпадкова будзе праходзіць паўз палаты і забавіць яе размовамі. Яны пастаяць там калі чвэрткі гадзіны.

Левандоўскі можа ляжаць толькі на баку, таму нехта падкладвае яму пад сыпіну падушкі. Альбэрту перадаюць дзіцёнка, пасыля

адварачваемся. Чорная мантъялья зынікае пад коўдрай і мы пачынаем голасна, з усякімі прымоўкамі гуляць у скат.

Усё ідзе добра. У мяне на руках амаль толькі крыжы. Мы з-за гулыі ледзь-ледзь не забыліся на Левандоўскага. Праз некаторы час пачынае тхінкаць дзіцёнак, хоць Альбэрт з адчаем раскачвае яго з боку ўбок. Пасыль лёгкае рыпеньне і шолах, і калі мы азіраемся, мы бачым, што дзіцёнак зноў ужо ў маткі і сасе свой ражок. Усё удалося як найлепей.

Цяпер мы адчуваєм сябе аднай вялікай сям'ёй. Жанчына павесіла, а Левандоўскі ляжыць успацелы і задаволены.

Ён распакоўвае вышытую сумку, выцягвае з яе пару добрых каўбас, бярэ нож і, трymаючи яго, як букет кветак, рэжа каўбасу из кавалкі. Шырокім гэстам ён паказвае на нас—і маленькая, недалужная жанчына ідзе ад аднаго да другога, ухмыляецца і надзяляе нас каўбасой. Цяпер яна выдаецца нават прыгожай. Мы называем яе матуляй, а яна рада і ўзьбівае нам падушкі.

Праз некалькі тыдняў я пачынаю кожную раницу хадзіць у Цэн-дэраўскі інстытут. Там маю нагу зацягваюць у рамяні і прымушаюць рухаць яе ўзад і ўперед. Рана ужо даўно загаілася.

З фронту прыбываюць новыя транспортны. Бінтоў ужо ня робяць з тканіны: яны з белага папяровага крэпу. Адчуваецца значны недахоп перавязачнага матэрыялу.

Альбэртава кукса загойваецца добра. Рана амаль закрылася. Праз некалькі тыдняў яго адправяць на протэзны пункт. Ён усё ўтчэ мала гаворыць і стаў куды больш сур'ёзным, чымся раней. Часта ён абрывае размову на палове слова і пільна ўглядаетца на перад. Калі-б ён ня быў разам з намі, ён даўно-б скончыў самагубствам. Але цяпер ён ужо перамог самае брыдкое. Ён часам нават гуляе ў скат.

Я атрымліваю водпуск на лячэныне.

Мая матка нізавошта ня хоча адпускаць мяне. Яна вельмі слабая. Усё куды горш, чымся было ў той раз.

Пасыль мяне зноў накіроўваюць у полк, і я зноў накіроўвуюся на Фронт. Мне вельмі цяжка разлучыцца з май сябрам Альбэртам Кронам. Але на вайсковай службе з бегам часу прызычайваешся да ўсіго.

Мы ўжо больш на лічым тыдняў. Была зіма, калі я прыбыў на фронт, і пры выбухах гранат камякі мёрзлай зямлі зрабіліся гэткімі-ж небясьпечнымі, як і асколкі. Цяпер дрэвы зноў зазелянелі. Наша жыцьцё працае між акопаў і баракаў. Мы ўжо з большага прызываў чайліся да гэтага. Вайна—гэта такая-ж прычына съмерці, як рак або сухоты, як грып або крываўка. Толькі съмартэльных выпадкаў буды больш, формы іх больш рознастайныя і жорсткія.

Наши думкі падобны да гліны: яны месяцца днямі па чарзе—эны лагодныя, калі мы раскашаем спакоем, яны зъмярцьвельныя, калі мы ляжкім пад агнём. Разварочаныя палі наўкола ў нас у сярэдзіне.

Усе гэткія, на толькі адны мы. Усё, што мінула, на ў лік, ды мы і забыліся на мінулае. Адрозненныні, створаныя адукцыяй і выхаванынем, зынікаюць. Толькі з вялікім цяжкасцю можна іх распазнаныць. Праўда, яны часам даюць выгоды, пасабляючы скарыстаць тое, што іншае становішча, але ў іх ёсьць і свае адмоўныя бакі, бо яны ствараюць сумненныні, якія трэба перамагаць. Мы падобны да монет з розных краін; іх пералілі і далі ім цяпер аднолькавую чаканку. Каб вызначыць розніцу, давялося-б матэрыйял дакладна дасьледваць. Мы раней за ўсё салдаты, і толькі на самym апошнім пляне нейкім дзіўным і саромлівым чынам выступае наша чалавечая асона.

Усе мы складаем адно вялікае брацтва, у якім нейкія водгаласты сяброўства, якое апавядаетца ў народных съпевах, пачуцьці солідарнасці злачынцаў, асуджаных на съмерць, і злытаванасть іх ад чаю, спалучыўшыся ў адно, прыводзяць на туго ступень жыцьця, якая ўзынікае сярод небясьпекі, з напружнага чаканыня пагібелі, наздзяляючы нас бяз усякага патосу, мімалётна выйгранымі ад съмерці гадзінамі спакою. Героічна гэта ці банальна, хто адважыцца гэта вызначыць?

Т'ядэн, даведаўшыся аб варожай атакы, съпяшаецца даесці сваю гарохавую пахлёбку з салам, бо ён на ведае, ці будзе ён жывы і праз гадзіну. Мы доўга съпіраемся ці правільна гэта. Кат гаворыць сумроць: ён кажа, што трэба лічыцца з магчымасцю быць параженным у жывот, і што на поўны страунік гэта небясьпечней, чымся на пусты.

Гэткія пытаныні для нас—проблемы, мы глядзім на іх сур'ёзна ды яно і на можа быць інакш. Жыцьцё тут, на мяжы съмерці,

надзвычайна простае, яно абмяжоўваецца самым неабходным, усё астатніе ляжыць у глыбокім съне; гэта наша прымітыўнасць—наш парадунак. Былі-б мы складнейшымі, мы-б даўно вар'яцелі, дэзэртыравалі, або былі забітымі. Гэта падобна на экспадыцыю ў палірныя ільды: драбнюткая праява жыцьця паважна служыць толькі змаганню за існаванье, і яна хоцькі-ня-хоцькі гэтым абмежавана.

Усё астатніе выгнана, бо яно толькі дарэмна зьнясіляла-б. Гэта адзіны спосаб выратавацца, і я часта сяджу перад самім сабою, як перад чужым, калі загадкавы адсъвет мінулага ў спакойныя гадзіны выдзірае з мяне, як матае люстра, абрысы майго сучаснага быцьця і тады я зьдзіўлены тым, як нерастлумачальная актыўнасць, якая завецца жыцьцём, прыстасавалася нават да гэтай формы. Усе іншыя прынцыпіи ахоплены зімовым спаньнем, жыцьцё заўсёды на варце съмерці: яно парабіла нас на мысьлячых зывярын, каб надзяліць нас зброяй інстынкту, яна надзяліла нас тупасцю і начуласцю, каб мы не зваліся перад страхам, які пры ясным і съядомым мысьлененні перамог бы нас, яна аббудзіла ў нас дух таварыскасці, каб мы ня кінуліся ў прадоныне распачы, яна абдарыла нас абыякасцю дзікунью, каб мы, ня гледзячы ні навошта, адчувалі кожную частачку дадатнага і назапашвалі яго ў сябе для змагання супроты цемрадзі і няўпэўненасці, што асільваюць нас. Так мадзеем мы ў жорсткай замкнёнасці на самай паверхні, і толькі эредку якое-небудзь здарынне нараджае іскру съятла. І тады раптам прарываецца полымі цяжкай, прыгнечваючай тугі.

Гэта самыя небяспечныя моманты, якія паказваюць нам, што наша прыстасаванье—штучнае, што гэта ні ў якім разе не спакой, а толькі наймацнейшае імкненне да яго. У нашых знадворных праявах жыцьця мы ледзь адрозніваемся ад бушмэнаў, але ў той час, як тыя застаюцца заўсёды як яны ёсьць і фізычным напружаннем могуць разъвінудзі да максымуму свае духоўныя сілы,—у нас абыяваецца наадварот: нашы сярэдзінныя сілы напружаны не для руху наперад, а для рэгрэсу. Бушмэны простыя і натуральныя, мы-ж знаходзімся ў заўсёдным штучным напружанні.

І з жахам адчуваєм уначы, калі прачнешся ад жахлівых постаяній зданніяў, якія нахлынулі зьнінацку,—адчуваєм, што мізэрна тая грань, што аддзяляе нас ад цемрадзі, што мы маленькія агенчыкі, якія абаронены толькі кволымі съценкамі ад навальніцы вар'яцтва і распачы, у якім мы дрыжым і іншы раз амаль гінем.

У такія моманты тлум бойкі злучаецца наўкола нас шчытнымі колцам, мы апушчаемся ў сябе і, шырока расчыніўшы вочы, глядзім у змрок.

Толькі дыханыне таварышоў прыносіць нам заспакаенне і так мы чакаем золаку.

Кожны дзень і гадзіна, кожная граната і кожны забіты падточваюць гэту тонкую апору, і годы хутка зношваюць яе. Я бачу, як памалу яна разбураецца наўкола мяне.

Вось хоць-бы недарэчная гісторыя з Дэтэрынгам.

Ён быў адным з тых, хто выказваў вялікую вытрымку. Але ён, на сваё няшчасльце, пабачыў у адным садку вішню. Акурат мы з'явіліся з позыцый і гэтая вішня паблізу нашага новага разъмашчэння, у тыле на павароце дарогі, паўстала нечакана перад намі ў цымляным сьвятле раныння. На ёй ня было лісьца, яна ўся была ў белых кветках.

Увечары Дэтэрынга нідзе ня было бачна. Нарэшце ён прышоў і ў яго руцэ былі дзьве галінкі вішнёвых кветак. Мы пачалі з яго кпіць, пыталіся ці не зьбіраецца ён у сваты. Ён нічога не адказаў і лёг на сваю койку. Унахы мы чулі як ён бразгаў: здавалася, што ён спакоўваецца. Пачуўшы нядобрае, я. ўстаў і падышоў да яго.

Ён зрабіў выгляд, што нічога асаблівага ня здарылася, але я сказаў да яго:

— Не рабі глупстваў, Дэтэрынг!

— Да чаго вы! Я праста не могу заснуць.

— Навошта-ж ты хадзіў за вішнёвымі галінкамі?

— Яшчэ-ж не забаронена прыносіць вішнёвия кветкі? — адказвае ён упартая, і крыху счакаўшы дадае: — Дома ў мяне вялікі фруктовы сад з вішнямі. Калі ў часе іх цвіцення паглядзець з гары, з адрыны — сад выглядае цэлай белай посьцілкай. Цяпер час цвіцення...

— Можа ты хутка атрымаеш воднуск. Магчыма таксама, што цібес, як земляроба, адпусціць на палявыя работы.

Ён ківае галавой, але я бачу, што яго думкі далёка ад гэтуль. Калі гэтыя сяляне ўсхватываюць, у іх бывае дзіўны выраз: напоўнені і напоўнены. Каб разагнаць яго думкі, я прашу ў яго кавалачак хлеба. Ён дас мне беза ўсякай скирлівасці. Гэта падазронна, бо ён наогул дужа скнэрны. Таму я стараюся каб не заснуць. Нічога асаблівага не здарыаецца і раніцою ён такі-ж як і заўсёды. Напэўна ён зауважыў, што я сачу за ім.

На трэці дзень ён зынікае. Я зауважваю гэта, але нічога не кажу, каб даць яму магчымасць адысьціся далей. Шмат каму шчасьціла прабрацца ў Голяндью.

Аднак у часе пераклічкі яго адсутнасць выкрываецца. Праз тыдзень мы даведваемся, што ён спайманы палявой жандармерыяй, гэтymі агіднымі вайсковымі поліцэйскімі. Ён накіраваўся ўбок Немеччыны,—гэта вядома, было безнадейнай авантурай,—дый і ўесь плян быў кепска абмеркаваны. Кожнаму павінна быць зразумела, што ўцекі выклікаліся толькі тугой па радзіме і хвілевым вар'яцтвам. Але што ведаюць ваенна-палявыя суды, якія знаходзяцца за сотню кіламетраў пазадзі перадавых позыцый? Мы больш ужо нічога не чулі пра Дэтэрнга.

Але гэтае небяспечнае, затоенае напружаныне вырываецца часам і інакш, як пара з перагрэтага катла. Тут трэба сказаць аб канцы, да якога дайшоў Бэргер.

Даўно ужо нашы акопы набіты артылірыйскім агнём; перадавыя лініі эрабліся руховымя, і мы, па сутнасці, ня ведаем сапраўднай позыцыйнай вайны.

Паслья атакі і контр-атакі лінія фронту засталася парванай і адбываецца жорсткае змаганыне ад варонкі да варонкі. Перадавая лінія прарвана і паўсюды стварыліся асобныя трупы, гнёзды ў варонках, з якіх вядзецца бой.

Мы сядзімо ў аднай з варонак, збоку знаходзяцца ангельцы; яны загінаюць флянг і абыходзяць з тылу. Мы акружаны. Здаецца зараз цяжка: над намі нясецца туман і дым, ніхто-б і не зразумеў, што мы здаемся, ды, можа быць, мы зусім і ня хочам здавацца, бо ў гэткія хвіліны сам ня ведаеш, што робіш. Мы чуюм як наблікаюцца да нас выбухі ручных гранат. Наш кулямёт абсыпае пярэдні паўкруг. Вада ў кожуху выпарваецца. Мы съпешліва перадаем адзін аднаму супадзіну, кожны з нас мочыцца ў яе—такім чынам мы здабываєм неабходную вільгачць і можам страйць далей. Але пазадзі нас выбухі ўсё набліжаюцца. Праз некалькі хвілін мы запінем.

Раштам пачынае страйць другі кулямёт, зусім блізка ад нас. Ён у суседній варонцы: яго прыцягнуў Бэргер, і ў той-же момант пазадзі пачынаецца контр-атака. Мы прарываемся і аднаўляем сувязь з нашымі.

Калі мы крыху счакаўшы апынуліся пад больш-менш выгоднай заслонай,—адзін з салдат, які хадзіў за продуктамі, расказвае, што за дзъвесці крохаў ляжыць параненым сабака-пасланец.

— Дзе?—пытаецца Бэргер.

Той тлумачыць яму месца. Бэргер ускоквае і бляжыць, каб прывесці сабаку або, прынамсі, прыстрэліць яго. Паўгода назад ён не пачаў-бы турбавацца і быў-бы разумнейшым. Мы спрабуем затрымашыць яго.

Але, калі ён усур'ёз выпраўляецца, нам застаецца толькі назваць яго вар'ятам і пусьціць яго. Бо гэтая прыпадкі фронтавай тараочки небяспечны, калі чалавека не паваліць і ня трymаць яго моцна. А Бэргер ростам у адзін мэтр і восемдзесят сотых,—самы высачэзны асілак у роде.

Ён такі сапраўды звар'яцеў, бо яму трэба ісьці праз агнёвую заслону, але яго выцяла маланкай, што пагражае ўсім нам, і зрабіла яго няпрытомным. Іншыя ў такія моманты пачынаюць буяніць, зъбягатыць: быў адзін такі, што рукамі, ногамі і іртом намагаўся зарыцца ў зямлю.

Шмат хто, вядома, сымулюе такі стан, але і сымуляцыя вар'яцтва зъяўляецца, уласна, паганай адзнакай. Бэргера, які пайшоў, каб прыстрэліць сабаку, выносяць з патрушчаным лагвом, а адзін з салдат, які пайшоў па яго, атрымлівае кулю ў лытку.

Мюлер забіты. Яму ў жывот трапіла асвятлільная ракета. Ён пражыў 'щэ з паўгадзіны ў поўнай прытомнасці, церпячы страшнны бол. Перад съмерцю ён перадаў мне свой папернік і пакінуў мене ў спадчыну свае боты—тыя самыя, што ён калісьці атрымаў ад Кемэрыха. Я нашу іх, яны мне якраз да ног. Пасля мяне іх атрымае Т'ядэн: я абіцаўся яму.

Нам, праўда, давялося пахаваць Мюлера, але яму нідоўга давялося ляжаць спакойна.

Мы пакідаем свае позыцыі. У ворага дужа шмат сувежых ангельскіх і амэрыканскіх палкоў. У іх дужа шмат корнбіфу і белай пшанічнай муکі. За дужа шмат новых знарадаў. За дужа шмат самалётаў.

Мы-ж зьніслелі і эталадалі. Наша ежа кепская, і ў яе кладуць да таго шмат сурогатаў, што мы ад яе хварэем. Уласнікі фабрык у Нямеччыне пабагацелі,—мы-ж паміраем з крызвукі. Прыйбіральні злусёды поўны народу. Варты было-б паказаць людзям,—тым, што засталіся дома, гэтая шэрыя, жоўтыя няшчасныя, пакорлівія твары,

гэтая скрученая постасці, у якіх колікі гоняць кроў з цела і якія з пакрыўленымі і дрыжачымі ад болю вуснамі яшчэ спрабоўваюць жартаваць:

— Німа сэнсу зноў нацягваць штаны!

Наша артылерыя съцішылася, у яе вельмі мала знарадаў, а каналы гарматаў да таго пацёрты, што не даюць правільнага прыцэлу і часам б'юць па сваіх. У нас вельмі мала коняй. Нашы съvezжыя войскі складаюцца з малакроўных, якія маюць патрэбу ў лячэнні, хлапчукоў. Яны няздольны несьці ранец і ўмеюць толькі паміраць. Паміраць тысячамі. Яны нічога ня ведаюць пра вайну, яны толькі ідуць наперад і даюцца на растрэл. Адзін аэроплян, жартуючы, пастраляў дзіве такіх роты, якія толькі-толькі выгрузіліся з цягніка, раней чымся яны здагадаліся пашукаць заслоны.

— Нямеччына хутка зусім спустошыцца,—гаворыць Кат.

Мы ўжо страцілі надзею, што калі-небудзь будзе канец. Мы ногул ні аб чым больш ня думаем. Можна атрымаць кулю ў галаву і быць забітым; можна быць параненым, тады найбліжэйшым этапам зьяўляецца лазарэт. Калі ў лазарэце ня зробяць ампутацыі, тады рана або позна патрапіш у рукі аднаго з штабных дактароў з вайсковай нагародай у пятліцы і пачуеш:

— Што, усяго толькі трохі пакарочаная нага? Калі вы на з трусоў,—вам на фронце бегаць ня прыдзецца. Гэты чалавек з. в.¹⁾ Ідзецце!

Кат расказвае анэксіт, які абышоў па ўсім фронце, ад Вогэзаў да самай Фляндрый, — пра штабнога доктара, які на аглядзе чытае прозвішчы па съпісе і, калі выкліканы падыходзіць, кажа, ня гледзячы на яго: «З. в.—нам патрэбны салдаты на фронце». Падыходзіць салдат з драўлянай нагой. Доктар кажа: «З. в.».

І тады,—Кат узынімае голас,—салдат яму гаворыць: «Драўляная цага ў мене ўжо ёсьць, але калі я ціпер адпраўлюся на фронт, і ў мене адарве галаву, тады я дам сабе зрабіць драўляную і зраблюся штабным доктарам».

Мы ўсе глыбока задаволены гэтым адказам.

Ёсьць і добрыя дактары, і іх нават ня мала, але пасля сотні аглядаў кожны салдат калі-небудзь абавязкова патрапіць да аднаго

1) Здатны ваяваць.

з шматлікіх герояў, якія імкнуцца ў сваім съпісе як мага больш па-
стаўляць гэтых «з. в.», «з. з. в.»²⁾.

Ёсьць шмат гэткіх анэдкотаў і ў большасці з іх гучыць яшчэ
большая горкасць. У іх німа нічога хлусълівага, яны шчырыя і на-
зываюць речы іх іменем; васіковая служба поўна падману, неспра-
вядлівасці і подласці.

Хіба не трагічна тое, што, якія гледзячы ні на што, полк за пал-
ком ідуць у бой, якія з кожным днём робіцца ўсё больш безнадзеи-
ным, і што нават у лініі, якая адступае і радзее, вядзецца атака за
атакай?

Танкі, з якіх спачатку кплі, ператварыліся ў грозную зброю.
Аблімаваныя броняй, разгарнуўшыся ў доўгі шэраг, яны коцяцца на
нас і лепш за ўсё астатнія ўвасабляюць жах вайны.

Гармат, якія пасыпаюць нас гураганным агнём, мы якія бачым;
шэрагі ворага, што наступаюць на нас, складаюцца з такіх самых лю-
дзей як і мы, але гэтая танкі—машыны. Іх ланцужныя істужкі рэ-
хаюцца бяскоцца, як сама вайна, яны нясуць з сабой зыншчэньне,
і калі яны спакойна апушчаюцца ў варонку і зноў вылазяць з яе, як
флётылія броняцягнікоў, равучых, здрываючых дым броняцягнікоў,
або стада сталёвай жывёлы, якая бязупынна пасоўваецца, мы робімся
маленкімі перад імі ў сваёй тонкай скуре, перад іх колёсальнай ма-
гутнасцю нашы рукі робяцца саломінкамі, і нашы ручныя гранаты—
запалкамі.

Гранаты, задушлівыя газы і эскадрыльлі танкаў—разаніна, зыні-
шчэньне, съмерць.

Крываўка, грып, тыфус, задуха, згаранье, съмерць.

Акопы, лазарэт, брацкія магілы—іншага выйсьця німа.

У часе атакі гіне наш ротны камандзір Бэртынк. Ён быў адным
з тых фронтавых офицэраў, якія пры ўсякай небяспечы бываюць
паперадзі. Два гады ён быў з намі і ніводнага разу які быў паражаны,
павінна-ж было нарэшце што-небудзь з ім здарыцца. Мы сядзімо ў
яміне, акружаныя ворагам. Да чаду ад пораху дамешваецца і сму-
род нафты і газы. Мы выкрываєм двух салдат з варожага боку з пры-
ладай да кіданья агню. Адзін нясе на съпіне бак, у другога ў ру-
ках кішка, з якой хлыпчча агонь. Калі яны дойдуць так блізка, што

²⁾ Зусім здатны ваяваць.

здолеюць дастаць да нас, дык мы загінулі, бо адступаць зараз ніяк нельга.

Мы пачынаем страляць у іх. Але яны падбіраюцца ўсё бліжэй да ісправа робіцца зусім паганай. Бэртынк у яміне разам з намі. Калі ён бачыць, што мы не трапляем, бо з-за вельмі моцнага агню мы задужа клацоцімся пра заслону,—ён бярэ вінтоўку, выпаўзае з яміны і месціца, абапёршыся на локаць. Ён страляе і ў той-же момант аб яго шчоўкае куля. Ён парапенены. Але ён застечца ляжаць і ўсё месціца. На міг ён аднімае руку ад вінтоўкі, потым месціца зноў. Раздаецца стрэл. Бэртынк апушчае вінтоўку, гаворыць: «Добра!»—і скатваецца назад. Задні з двух, што кідаюць агнём, парапенены. Ён падае. Кішка вывалываецца з рук другога. Полям рассыпаецца ва ўсе бакі і чалавек зтарае.

Куля трапіла Бэртынку ў грудзі. Праз некалькі хвілін асколак зараду зрывае яму падбародак. У таго-ж асколка хапае моцы, каб разъядзёрці яшчэ і съязгні Лееру. Леер стогне і атіраецца на руці. Ён шпарка зыходзіць крывёй. Праз некалькі хвілін ён асядае як апарожненая кішка. Якая яму цяпер карысьць з таго, што ён у школе меў такія добрыя посьпехі ў матэматыцы?

Мінаюць месяцы. Гэта лета 1918 году—самае крывавае і самае цяжкае. Дні сгаяць, як анёлы, у золаце і блакіце, і так гэта дзіўна над колам усёзынішчэння! Тут кожны ведае, што мы праграем вайну. Мы адступаем, мы ні можам больш ісьці ў атаку: пасля гэтага вялікага наступу ў нас больш ніяма ні людзей, ні ампутаций.

Але вайна працягваецца—съмерць працярэблівае сабе дарогу.

Лета 1918 году. Ніколі 'шчэ жыцьцё, пры ўсёй сваёй мізэрнасці, не здавалася нам такім жаданым, як цяпер! Чырвоныя макі на лузе перад нашымі баракамі, гладкія жукі на съязблоках травы, цёмныя весчары ў паўзмрочных, халодных пакоях, чорныя, поўныя таемнасці дрэвы ў вічэрній цемрадзе, зоркі ў цурчаныні вады, мары і доўгія сны—о, жыцьцё, жыцьцё, жыцьцё!

Лета 1918 году. Ніколі 'шчэ ня знослася моўкі гэтулькі, келькі ў момант выступлення на фронт. Узынікаюць дзікія, хвалиючыя чуткі аб міры. Яны непакояць сэрцы, і тым цяжэй гэта выступленне, цяжэй, як ніколі дагэтуль.

Лета 1918 году. Ніколі 'шчэ жыцьцё ў акопах не здавалася больш горкім і жудасным, як у часе гураганнага агню, калі зъяле-

лыя твары зарываюцца ў гразь, і рукі сударгава съціскаюцца ў адно маленьне:

— Не! Не! Толькі не цяпер! Толькі не цяпер, у гэтых апошніх імгненій!

Лета 1918 году. Вечер надзеі, які праносіца па спаленых палёх, шалёная ліхаманка нецярпіласъці, расчараўаныня, хваравіты страх перад съмерцю, палючае пытанье: чаму, чаму ня ідзе канец? І на вонта гэтых чуткі пра мір?

Тут да таго шмат аэраплянаў, і яны адчуваюць сябе так бясь-печна, што ганяюцца за асобнымі людзьмі, як за зайцамі. На адзін німецкі салёт прыпадае, прынамсі, пяць ангельскіх і амэрыканскіх. На аднаго эталадалага, змардаванага німецкага салдата ў акопах прыпадае пяць дужых і сувежых на варожым баку. На адну баханку німецкага салдацкага хлеба прыпадае пяцьдзесят бляшанак з мясо-нымі консервамі ў ворага. Мы не пераможаны, бо як салдаты мы больш дасьведчаныя і лепшыя,—мы проста расьціснуты і адапхнуты назад сіламі, якія ў шмат раз большыя за нашы.

Мінае некалькі дажджыстых тыдняў—шэрве неба, шэрва вымаклая зямля, шэрва съмерць. Калі мы выступаем на позыцыі, вільгаць пранікае ў нашы шынелі і вонратку,—і так праз уесь час, пакуль мы наперадзі. Так мы і абсыхаем. У каго ўшчэ ёсьць боты, той аб-гортвае іх знадворку мяхамі з-пад пяску, каб гліністая вада не пра-сякала ў іх хутка. Віントукі іржавеюць, амбундыраваныне псуецца, усё размокла, усё распусцілася, цягучая, вільготная, алеістая маса зямлі, на якой разьліліся жоўтыя яміны, поўныя вады з съпрадевымі чырвонымі плямінамі крыўі,—і ў гэтых плямінах паволі тонуть забі-тыя, параненые і тыя што засталіся жывымі.

Навальніца бушуе над намі; град асколкаў вырывае з шэра-жоў-тага хаосу прарэзлівия дзіцачыя крыкі параненых, а па начох цяжка стогне расшматанае жыцьцё, апускаючыся ў адвечнае маў-чальне.

Нашы рукі—земля, нашы цэлы—гліна, нашы вочы—дажджовыя лужыны. Мы ня ведаем ці жывем мы яшчэ.

Паслья ў нашы яміны запаўзае шэрва і задушлівая съпека, і ј адзін з апошніх летніх дзён, калі мы адпраўляемся за продуктамі. Кат падае. Мы з ім адны. Я перавізываю яму рану: у яго, мусіць

раструшчана галёнка. Гэта рана з пераломам носьці і Кат стогне.
Ін поўны адчаю:

— Цяпер, іменна цяпер!

Я спадзяшаю яго:

— Хто ведае, колькі працятнечца гэтая вайна? Цяпер ты, пры-
замсі, выратаваны!

Скразь павязку хутка пачынае прасочвацца кроў. Ката нельга паз-
ніць аднаго і пайсьці па наслікі. Я нават ня ведаю, дзе ёсьць па-
блізу санітарны пункт.

Кат ня вельмі цяжкі, таму я ўскладаю яго сабе на плечы і іду ў
кірунку да невядомага пункту.

Два разы мы адпачываем. У Ката ад пераноскі моцныя болі. Мы
гаворым мала. Я расшпіліў каўнер сваёй курткі і цяжка дыхаю, аблі-
заючыся потам, твар эчырванеў з напружання. Ня гледзячы на гэта,
і съпяшаюся ісъці далей, бо мясцовасць небясьпечная.

— Пойдзем далей, Кат?

— Даводзіцца, Паўль!

— Ну, тады наперад!

Я паднімаю яго. Ён стаіць на здаровай назе і трymаецца за дрэва.
Я асьцярожна бяру яго параненую нагу, ён падскоквае і я хапаю
пад пауху таксама і здаровую нагу.

Наша вандраванье робіцца ўсё цяжэйшым. Зрэдку ля нас з
візгатаньнем праносіцца знарад. Я іду як мага хутчэй, бо кроў з
Катавай нагі капае на зямлю. Мы ледзь можам бараніцца ад выбу-
ху: яны адбываюцца хутчэй, чымся мы пасыпваем знайсьці заслону.

Для таго, каб перачакаць, мы кладзяме ў невялікую варонку.
Я даю Кату гарбаты з сваёй пляшкі. Мы выкурваем па папіросе.

— Так, Кат,—кажу я сумна,— цяпер нам усё-ж давядзенца раз-
лучыцца.

Ён маўчыць і глядзіць на мяне.

— Памятаеш Кат, як мы рэквізавалі гуся? І як ты мяне вынес
з самага агню, калі я быў яшчэ маленькім рэкрутам і атрымаў пер-
шое параненне? Тады я яшчэ плакаў. Кат. З таго часу мінула
амаль тры гады...

Ён ківае галавой.

Мяне апанаўвае жудасць самотнасці. Калі Катэ эвакуююць,
У мяне не застанецца больш сябраў.

— Кат, мы павінны абавяўзкова пабачыцца, калі дапрауды будзе мір раней, чымся ты з'вернешся.

— Няўжо ты думаеш, што з патрушчанай косткай я 'шчэ раз атрымаю «з. в.»? — пытаецца Кат з горкасцю.

— Ты вылечышся! Сустаў-жа не крануты. Можа ўсё абыдзецца добра.

— Дай мне 'шчэ папяросу,—гаворыць ён.

— Кат, можа мы пазней што-якое і прыдумаем?

Мне вельмі тужліва. Немагчыма, немагчыма, каб Кат, мой сябра Кат, з яго пахілымі плячыма і тонкімі, мяккімі вусамі, Кат, якога я ведаю зусім інакш як каго іншага, Кат, з якім я быў усе гэты гады,—немагчыма, каб я ніколі больш не пабачыўся з Катам!..

— Дай мне твой хатні адрес, Кат, на ўсякі выпадак. А вось мой: я запішу табе.

Пісульку я хаваю ў свой папернік. Якім самотным я адчуваю сябе, хоць ён яшчэ і сядзіць побач мяне? Ці не прастрэліць мне сабе нагу, каб застасца разам з ім?

Рантам Кат пачынае хрыпець і робіцца зялённым і жоўтым.

— Пойдзем далей! — мармыча ён.

— Я ўскокваю, палаючы жаданьнем яму пасабіць, я паднімаю яго і пушчаюся стрымгaloў. Гэта павольны, асьцярожны бег, каб яго нага ня вельмі мatalася.

Мая глотка перасохла, у вачох чырвоныя і чорныя кругі, калі я, съязўшы зубы і хістаючыся, дабіраюся ўрэшце да перавязанага пункту.

Там я падаю на каленкі, але ў мяне яшчэ досыць сілы, каб паваліцца на той бок, дзе здаровая нага Ката. Праз некалькі хвілін я павольна ўзынімаюся. Рукі і ногі ў мяне дрыжаць, я ледзьве знаходжу сваю пляшку, каб глытнуць. Мае вусны пры гэтым трасудца. Але я ўхмыляюся: Кат выратаваны.

Праз нейкі час я адрозніваю бязладны тлум галасоў, які б'е мне ў вушы.

— Ни варта было гэтак старацца! — гаворыць адзін з санітараў. Я гляджу на яго і нічога не разумею.

Ен паказвае на Ката.

— Ен-жа мертвы!

Я зноў не разумею яго.

— Ён парапене ў галёку,—кажу я.

Санітар стаіць на сваім:

— Галёнка таксама.

Я абараваюся. Вочы мае ўсё яшчэ мутныя.

Зноў выступае пот, ён цячэ мне на вочы. Я выціраю яго і тляжу на Ката. Ён ляжыць нярухома.

— Бяз прытомнасьці,—кажу я борзда.

Санітар ціха сьвісціць:

— Мне гэта лепш ведаць! Ён мертвы. За гэта я чым хочаш закладуся.

— Я матаю галавой:

— Немагчыма. Яшчэ дзесяць хвілін назад я з ім гутарыў. Ён у няпрытомнасьці.

Рукі ў Ката ўёплыя. Я бяру яго за плечы, каб працерці яму твар гарбатай. Тут я чую, што мае пальцы сталі мокрыя. Калі я выцігваю іх з-пад ягонай галавы,—я бачу, што яны ў крыві.

Санітар пасьвіствае праз зубы:

— Вось бачыш!

Кат няпрыкметна для мяне па дарозе быў парапене ўшчэ асколкам у галаву. У яго толькі маленькая дзірка: напэўна гэта быў зусім невялічкі, выпадкова заблукаўшы, асколак. Але і яго было досыць: Кат мертвы.

Я паволі ўстаю.

— Хочаш узяць яго асабістую книжку і рачы?—пытаецца ў мяне яфрэйтар.

Я ківаю галавой і ён дае іх мне.

Санітар зъдзіўлены:

— Вы-ж ня родныя?

— Не, мы ня родныя. Не, мы ня родныя.

Ці іду я? Ці ёсьць у мяне ўшчэ ногі? Я паднімаю вочы, я абводжу імі наўкола і паварачваюся разам з імі, я раблю круг, яшчэ адзін, пакуль ня спыняюся. Усё як і раней. Толькі памёр салдат з запасных—Станіслаў Катчынскі.

Потым я трачу прытомнасьць.

Восень. Старых салдат засталося мала. Я апошні з сямі чалавек з нашае клясы.

Усе гавораць аб міры, аб перамір'і. Усе чакаюць. Калі нам давядзеца зноў расчараўваша, тады мы ня вытрываем: надзея дужа моцная, яе ўжо нельга прагнаць, ня выклікаўшы выбуху. Калі ня будзе міру,—будзе рэволюцыя.

Я атрымліваю на чатырнаццаць дзён адпачынак, бо я хваціў крху задушлівага газу. Я сяджу праз увесь дзень на сонцы ў маленькім садку. Хутка будзе перамір'е: цяпер мы паедзем дахаты.

Тут мае думкі спыняюща, і я ня маю сілы прымусіць іх рушыць далей. Тоё, што цягне мяне туды і чакае мяне там,—гэта пачуды: прага да жыцця, палючая туга па родным краі, кроў, упаенне выратаваньнем. Але мэты няма ніякай.

Калі-б мы звярнуліся ў 1916 годзе,—з болю і сілы нашых перажываньняў нарадзілася-б навальніца. Калі мы звернемся цяпер, дык мы прыдзем змардаваныя, з упалым духам, вытхлья, бяз глебы, і пазбаўленыя надзеі. Мы ня здолеем ужо прыстасавацца да жыцця.

Ды нас і не зразумеюць, бо наперадзі нас—пакаленіне, якое, праўда, правяло гэтыя гады разам з намі, але якое мела гнёзды і здатнасць, і цяпер яно звяртаецца да сваёй ранейшай профэсіі, дзе забудзешся на вайну, а пазадзі нас ідзе пакаленіе, падобнае да нас ранейшых, але яно будзе чужым нам і адсуне нас убок. Мы лішнія, нават для саміх сябе, мы будзем расьці, некаторыя з нас прыстасуюцца, іншыя скорацца, але шмат хто застанецца бездапаможным; гады будуть мінаць, і нарэшце, мы загінем.

Але, магчыма, усё тое, пра што я думаю, навеяна тугой і зьянтэжанаасцю, і ўсё гэта раскідаецца, як толькі зноў я буду стаяць пад таполямі і прыслухоўвацца да шолаху іх лісьця. Не, немагчыма, каб усё гэта адышло,—тое прыгожае, што хвалявала нашу кроў, нявыразнае, уражальнае, доўгачаканае, тысяча вобразоў будучага, мэлёдыйя навеяная снамі і кнігамі, прадчуваньне жанчын, ня можа быць, каб гэта загінула ў гураганным агні, адчай і ў салдацкіх публічных дамох.

Дрэвы тут пярэстыя і залатыя, ягады рабіны чырванеюць сярод лісьця, праездныя дарогі белай істужкай цягнуцца да самага горизонту, і палкавыя крамкі тудуць, нібы вульлі, слыхамі пра мір, пра мір.

Я ўстаю.

Я вельмі спакойны. Хай пройдуць месяцы і гады,—яны больш нічога ня возьмуць ад мяне, яны ня могуць больш нічога ўзяць ад мяне. Я да таго самотны, і ў мяне да таго мала надзея, што я магу, магу бязбоязна глядзець наперад. Жыцьцё, якое працягнула мяне праз гэтыя гады, яшчэ ў маіх руках і ў маіх вачох. Ці перамог я яго, я ня ведаю. Але пакуль яно ва мне, яно будзе шукаць сваіх шляхоў, хоча гэтага ці ня хоча маё «я».

Ён загінуў у кастрычніку 1918 году, у дзень, калі на ўсім фронце было так ціха і спакойна, што ваенна зводка абмежавалася аднай толькі фразаў: «На заходнім фронце без перамен».

Ён упаў ніц і ляжаў на зямлі, нібы заснуўшы. Калі яго перавярнулі, дык убачылі, што ён памучыўся нядоўга: яго твар быў да таго спакойны, нібы ён быў давольны, што гэта здарылася.

ЦАНА 1 р. 10 кап.

1258

